


Ба44478



5M



Ба44478

36

ЦІШКА ГАРТНЫ
ТРЭСКІ
на
ХВАЛАХ



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК 1927

88

Crabs nomogae
и нас. ему присущими
с 1927 года ино. его
стремл.

ба 44478

ЦІШКА ГАРТНЫ

Нові

ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ

А П А В Я Д А Н Ъ Н І

ДРУГОЕ ВЫДАНЬНЕ

4—6 тысяч



~~Бел. едззел~~
Бел. едззел
1994 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

М Е Н С К — 1927

ІНДІКАТОРЫ

ПЕСКІ АН ХВАЛЯ

ІНДІКАТОРЫ

БЕЛАРУСЬКИЕ ПРАВАНИЕ

— ВІДМІНА



БЕЛАРУСЬ
ДАЧА
БІЛARUSSIA
BELARUS

25.11.2009

БЕЛАРУСЬКИЕ ПРАВАНИЕ ПРАВАНИЕ

БДВ № 212.

Галоўлітбел № 22971.

1-ая Дзярж. друкарня .Заказ № 170 гіз. У ліку 3.000 экз.



W. Tammes

СПАТКАНЬНЕ

На вуліцы зъмяркалася.

Залатыя чырвоныя праменныі сонца ablівалі хібы
хат крывавым водблескам.

Было ціха. Густы мяккі пах гароднае зелені і садовых кветак съвежым імпатам напаўнялі цёплае пыльнае паветра, робячы яго яшчэ болей душным і цяжкім.

У вёсцы, як і заўсёды, цякло жыцьцё ў звычайнай летній клапоце, што звязана з тэрмінам касьбы і жніва.

Адрэдку па вуліцы праяжджаў селянін з поля, варочалася адтуль-жа з мяшком травы сялянка. Бегалі і крычалі ля хат рэзвыя, бесклапотныя дзеци, брудныя, абарваныя, з пакудлачанымі валасамі.

Агапа сядзела ля вакна, устраміўши ўзорок у вакно суседняе, Дзям'яна Гляка, хаты, дзе весела гулялі адсъветы вагнёва-чырвонага променю. У яе галаве поўзалі ўпартыя, настойныя, ужо праз цэлы тыдзень не пакідаўши яе думкі, якія часткаю пераходзілі ў апрацаваны, абдуманы плян. Пільна, заглядаючы ў самыя захоўныя дробязі яго, Агапа абдумоўвала, стварала ўсялякія магчымасці да яго выпаўнення і ўчуткі ращала:—Болей чакаць ненамерана: няма магчымасці і няма сілы. Досі ужо! Калі ня стану на цвёрдую нагу—не згаварыцца з імі ні за што. Ды ім усё роўна незразумелы ні маё пачуцьцё, ні мая мова, ні... усё, што мяне акольвае. Вось ужо скора два гады, як жыцьцё ідзе не па тэй пущіне, на якой яны звыклі яго бачыць... Два гады, як згібла мінулае, а ім... нібы ўпартым, даруйце мне за вымову, казлом, хочацца свайго...

Пачу́уся гук звону, зварушыўши сонную вёску і дапомніўши аб заўтрашнім спачынку—нядзелі.

Агапа паднялася з лаўкі, усталала і па старой прывычцы перажагналася ды глыбока ўздыхнула.

— Хутка прыдуць... А прыдуць—я і паведамлю іх, што надалей кончана. Кіну-рыну і паеду—бо болей тут не магу заставацца, як яны сабе хочуць.

Агапа адварнулася на хату і міжвольна спыніла ўзрок на съязне; портрэт, у пазалочанай аправе ручнога вырабу, прысягнуў яе да сябе. Агапа падалася бліжэй к съязне. Нярухома, усё ў адным палажэнні, вось ужо болей году, глядзеў на яе са съязны Костусь, заліхвацкім, бравым, у хворменнай вонратцы чырвоная ахвіцэра, з рамухамі цераз плечы, папругаю і буйнай гвяздою на левым баку грудзей.

Кожны раз, як Агапа глядзела на портрэт даррагога ёй чалавека—а глядзела яна траха ня кожную хвілю, знаходзячыся ў хаце,—сэрца яе білася часцей, цёплае пачуцьцё ўцехі напаўняла душу, а прагнае, калючае жаданыне—ехаць к міламу Костусю—катавала яе даболі.

„Прыяжджай да мяне, у Н. Наша вайсковая часць, посьле шасьцімесячнага бываньня на позыцыі, знаходзіцца ў горадзе на спачынку. Спачываць будзем болей месяца. Я чакаю павышэньяне па службе і, можа стацца, застануся начальнікам гарнізону. Бач, я адлічыўся ў бойках, дастаў падзяку і за гэта мне даюць павышэнье.“.

Так пісаў Костусь у лісьце да Агапы.

І яна тысячу разоў прачытаўла гэты ліст і кожны раз, перачытаючы яго, праглася да „жаданага Костускі“ ўсёю душою.

Але час бег, а варункі і абставіны дамашняя гыцьція прашкаджалі ёй сарвацца з месца і паехаць. Праўда, тут яничэ крыху віною былі яе трусасць ды нерашучасць. „Найду ці не найду Костуся, а ад бацькоў адарвуся... Тады заклянуць яны мяне, адракуцца назаўсёды. Бо супроціў іх волі мне прыдзецца зьбегчы ад іх“, думала Агапа, калі сэрца прыводзіла да рапшэння...

І так мінула каля месяца. Цэлы месяц! Як многа часу! Колькі вады за гэты час працякло, якія зда-

рэнъні маглі трапіцца ў жыцьці Костуся, у яго жыцьці, поўным раптоўных капрызаў долі!

Але пачуцьцё перамагала ўсё, сэрца патрабавала свайго. Уся істота яе заставалася абуранай неадчэпнымі думкамі аб ім, аб Костуську. Ня йшла на вум работа, кідалася з рук, нівошта не займала, нішто ня цікавіла. Гэтак доўга жыла з ім, гэтак шчыра зблізілася, так прывыкла да яго, так пакахала! Хто-ж і што ў моцы разлучыць іх назаўсёды, палажыць непераходныя перашкоды да іх спаткання?

— Кінь ты гадаць аб гэтым, цудная! Пакінь дурасьць. Што ты ўгледзела ў ім самавітага, што з вума па ім сходзіш? Кінь, Агапка,—у добрым настрою часамі ўгаварвала яе маці. А часамі, калі ёй дочка назадаляла сваім Костусем, сур'ёзна гразілася:

— Выгнаць цябе, нягодніца, трэба. Усю сям'ю нашу апаскудзіць захацела... Зьвязалася, шэльма, з бальшавіком і няма рады... З бальша-авіко-ом! Нібы няма лепшых хлопцаў на съвеце... Вось пачакай, прыдуць легіянэры, тады іншае запяеш... Ды праз яго і нам бяды не адкасьніцца будзе... Прычэпяцца—і аграбяць ці заб'юць за няма нішто, за жуліка якогась там... Выганім, Агапа, насур'ёз кажу табе, калі не адрачэшся ад яго!..

— І трэба выгнаць! Волю сабе дала! Моц пачула... Праз бацькоў і не шманае! Пачакай, галубка, вазьму я цябе ў рукі!—ушчуваў Агапу бацька.

І ўшчунак яго выводзіў Агапу са съцерпу ды яшчэ болей умацоўваў яе рашучасць хутчэй уцячы да Костуся, зьбегчы ад нядобрых бацькоў і зьдзейсьніць свае мары. „Начальнік гарнізону! Усе падчыняюцца яго распарадкам, усе яго слухаюць! Посьле гонкі, бяспрыхільнасці... Го, мой Костуську!“—марыла Агапа ў самоце.—„Не, паеду, паеду, паеду!“—пераказвала яна сама сабе, міжвольна ўтуруючы рэдкім, мерным ударам звону.—„Толькі, калі мне пайсьці з дому? І як пайсьці, каб ніхто ня знаў, ня бачыў, аднэй, цішком?“ гадала яна ў натузе.

— Вечарам!—штосьці падсказала ёй:—Заўтра вечарам. Чаго-ж чакаць далей! Парашыла—дык выпаўняй...

Агапа на момант супакоілася: прайшлася некалькі разоў па хаце, уздоўж і ўпоперак, нават зацягнула напеў аднэй рэволюцыйнай песні, які збадзёрыў яе, падняў настрой і абудзіў ахвоту, а потым зноў прысела.

Прысела і радым узрокам пачала зъмяраць праз вакно съцены хатаў, садкі, вуліцу.

Так прайшло з поўгадзіны...

— Ну, ужо ідзе, ужо вяртаецца, ужо пачнеца,— раптам праказала яна самой себе, нездавольна зарухала і адварнулася ад вакна з нейкай каразьліваю пасыпехаю.—Спакою няма: толькі ўнялося сэрца, як ізноў...

Стук дзьвярэй і ўваход ў хату Агапінай мацеры перабілі яе думкі. Агапа змоўкла і адварнулася ў вакно.

А маці, Домна, высокая, гадоў пад сорак, кабета, поўная і стройная, з гладкім тварам, пераступіла парог, акінула хату сур'ёзным узрокам і, прыкметіўшы дачку ў вакне, спынілася.

— Ты ўжо даўно дома?—чэрства запытала яна.

Агапа не адказала.

— Ты чуеш, ці не?—гульчэй вымавіла Домна.

— Ня вельмі,—неахвотна адказала Агапа, міжвольна ўздрыгнуўшы.

— А бацька не прыяжджаў?—запытала маці.

— Не,—скрэзь зубы праказала Агапа.

— Нябось, ты ўсё дзъмешся... Не дастае чагосці табе ў нас, крыўдзяць бедную... Не даюць волі дурнотаў чыніць... Мала сораму яшчэ прынясла бацьком, ды сплётак парадзіла сваймі дзеямі, дык яшчэ болей хochaцца надазаліць... Няхай, вось, паказваюць пальцамі на цябе: „Твая дачка ўліпла ў басяка, запісалася ў бальшавікі“... Ад кожнага чуеш, кожны ўпікае... Эх, і пасыпела-ж пераняць ліха ведае што... Што-й будзе з тваіх вытвараў... дачка, дачка!..

„І чаго яна грызецца“... падумала Агапа, якой рабілася няўрымна стаяць на адным месцы і слухаць матчыны прычыты. Яны гэтак ужо ўеліся ёй у косьці, так надазолілі! І яна то сударгна ўздрыгвала, садзючыся на лаўку, то нэрвоўна паднімалася. Задуменны

ды змучаны цяжкімі думкамі яе твар то бляднеў, то чырванеў. Расплакалася.

— Ды будзе вам, маці, расходзіцца: усё роўна ўжо вам мяне ня справіць. Давайце ляпей разыдземся ў ладож, —нерашуча, цярэбячы ў руках кончык хваруха, праказала Агапа.

На яе твары празіяла ўхмылка.

Маці, ня ждучы гэткіх слоў ад дачкі, ажно затупала па хаце.

— Што-о ты кажаш?!—недаўменна запытала яна Агапу.

— Але, маці, заўтра я парашыла ехаць да Костуся. Няпрыменна. І ня думайце перашкаджаць... Нічога не збаюся. Годзе... Рукі наляжу на сябе, калі гвалтам будзеце трymаць.

Гарт і парашымасць, з якімі Агапа праказала гэтая словы, да таго жахнулі Домну, што тая ўся ажно затраслася ад ахапішага яе сполауху. Як трymала гаршчок у руках, так і выпусьціла яго на зямлю, праліўши крупнік. Зъбляеўшая, ні то ад злосці, ні то ад спуду, яна нямым голасам загаманіла:

— Як? Хто? Што? Агапка, чаму-ж ты так!

У голасе яе чуўся спуг, разгубленасць, бяспомачнасць.

— Паеду, паеду! як сабе хочаце... На хront, да-лёка. Не магу далей слухаць вашых ушчункаў... грызны, сварак... Чырвонаю сястрою паеду... буду перавязваць раненых чырвонаармейцаў... Буду сама біцца супроці паганых, шляхтаў ды паноў. З віントоўкаю, з кулямётам у бойку пайду паміж з Костусем... Памру з ім. Не магу тут болей заставацца: надаела мне ўсё ў вас, і вы, нават ваши рэчы, ваши думкі і жаданьні; ўсё сяло, паветра, якім сапу я гэтта. Скончана!

Домна стаяла, як прыварожаная да месца, і не магла ўтлуміць сабе, што вакол яе чаўпецца. Яна была абурана ў канец нечаканым парашэннем дачкі. „Адкуль ўсё гэта ўзялося?“ На ўсё яны, бацькі, глядзелі скрозь пальцы, як на патворы ды дурноту распуснае дачкі. А тут—на табе: вунь што выходзіць!

— Агапка, чаму-ж гэта ты?—міжволъна вырвалася з губ Домны. А разбухтораная Агапа ліхамысла паглядзела на мацеру і вышла з хаты.

На дварэ пачуўся стукат калёс і зычны гоман: гэта вяртаўся з поля бацька Агапы, Ясь.

Набліжаўся вечар.

Назаўтра, нядзеляю, Агапа прачнулася ранім ранкам. Усю ноч яна праляжала не заплюшчваўшы вачэй. Малявала пляны, думала, гадала, перакідалася думкамі к Костусю. Час-ад-часу ў яе душу закрадвалася сумненьне, находзіў страх перад будучынаю, і яна моцна неспакоілася... Але раптам настрой яе мяняўся: съмелыя, бадзёрыя думкі і рашэньні адганялі няўверанасьць, паднімалі дух, і Агапа ўставала з ложку, неаднораз парываючыся ходзь зараз-жа ноччу пусьціца ў дарогу. Яна сама не магла-б адказаць, што яе стрымвала і застаўляла ізноў лажыца ў пасыцель ды раздумоўваць, уражаць далей.

І якія толькі вобразы не прамігаліся перад ёю ў гэтую ночь!.. Вось Костусь на кані, у алягантным, з іголачкі, гарнітуры, з буйнаю гвяздой на левым баку грудзей, з рэвальвэрам... Ён вядзе цэлы полк чырвонаармейцаў. Чутна музыка, якая грае інтэрнацыянал, песьні... А вось і позыцыя... Чуецца рэдкая страляніна... Гацаюць на конях польскія вуланы, аддаецца каманда... Відаць бліскучыя гузікі і палеты на іх сурдутах і шынялёх... Уй-юй! Як адваротна!.. Адкормленыя мызы, усё, здаецца, знаёмыя панкі ды хваліваркоўшы... „Эх, зъмяць-бы іх усіх“, думае Агапа: „Костуська, ўдар на гэтую сволоч і раздаві шляхтаў у шпэлах.. Няхай і другім закажуць яны ступаць на вольную зямлю, у працоўную Беларусь“.—„Зыністожыць, усіх зыністожыць Чырвоная армія!“—чуецца ў адказ ёй голас Костуся:—„я абуруся з ёю на паганае панства“... І Агапа бачыць далей, як ён махае шабляю ў напрамку да лягеру палякоў. Чырвонаармейскія грамады паслухнаны здымоўца з месца і гушчэрнаю колёнай рынуцца ў бойку. Чуецца рэзкі выстрал, выяўны... за ім другі, трэці, многа... і яны будзяць Агапу.

Яна прачнулася, але цяжар, прынесены бяssonьніцай, звяязваў яе рукі і ногі і прыкоўваў да ложка.

— Ах, трэба паднімацца! — праказала яна пад канец і ўстала, змардованая, бясьсельная. Задумалася, заохала... з поўгадзіны прасядзела нярухома...

— Агапка, Агапка-а... — перабіў яе думкі рэзкі вяёллы вокліч убегшага з вуліцы яе малодшага браткі Сымонкі: — Прывязылі Костуся Акрайца... У-у-у! якая пекная труна! Уся абабіта чырвоным мошастам, з белымі кутасамі па рагох, з вянкамі наверсе. Якіясьці два ахвіцэрэы прывязылі на пары коняй...

Апошніх слоў Агапа не магла разабраць: сэрца яе балюча ёкнула, нібы абарвалася, працятае гострым нажом. Не павярнуўся язык, каб выказаць слова, запытанаць, разузнаць. Дзікім сполахам абдало яе ўсю, але не забіла, а толькі на момант прышыбла...

Хутка, маланкаю саскочыла Агапа з ложка, схапіла ляжаўшую на лаве хустку, нядбала накінула яе на голаў і ў сподній спадніцы вылецела на двор.

Адчаянны няпрытомны выкрык, вырваўшыся з яе вуснаў: „Бо-о-жа-аж мой! Ко-осъці-ык дара-агі!“ зьліўся з рэзкім стукам засаўкі...

— Агапа, Агапа! Што-о з табою? — паняслася за ёю Домна, убачыўши праз вакно дачку, якая бегла на вуліцу.

А на вуліцы у гэты час чуўся жудасны зацяжны плач. Зьбіраўся сялянскі натаўп, і чуўся пахавальны звон.

„ЛАЙДАК“

Ужо падыходзіў канец дзесятага гадзіны раніцы, калі Палута вярнулася з травы. Ёй і на гэты раз пашанцавала: стражнік ня ўбачыў, і яна нажала два вялікіх дапаўна мяшкі добрае паплаўное травы. Янкель рамізьнік, стрэўшы Палуту з травою, нічога ня ка-
жучы, адкупіў у яе абудва мяшкі і яшчэ нават па-
дзякаваў.

Гэта Палуту дужа ўзрадавала, бо яшчэ дагэтуль яна ні разу так удачліва не зарабляла.

Вясёлай ды здаволенай вайшла яна ў хату.

— Ну, цяпер крыху супачыну. Ужо сёньня болей нікуды не пайду. Дзякую богу, утаргавала і хопіць для мяне на нейкі час. Вось толькі трэ' было-б зъбе-
гаць на рынак ды купіць хаця кавалачак сітніцы Хведарку,—у голас сказала яна сама сабе.

І ўспомніўши аб Хведарку, Палута кінула пагля-
дам у запечак. Кінула паглядам і раптам сумелася,
пациснуўши плячыма: замест Хведаркі, яна ўгледзела
старэйшага свайго сынка, Янку, які, скурчыўшыся
абаранкам, ляжаў прытоена ў запечку. „Што то мае
быць?“ прабегла ў Палуцінай галаве: „толькі тыдзень
мінуў, а ён ужо й дамоў наведаўся“.

— Янка, Я-а-начка-а! — у голас пазвала Палута і
хутка падбегла да полу: — Ці-ж гэта, Янчка, ты-ы?
Чаго ты вярнуўся дадому, мой сынок? Можа зъбег
ад пана Замыжнага?

Але хлопчык нічога не адказаў на мацерыны за-
пытаньні: ён моўчкі, потайна ляжаў, баючыся пава-
рушыцца, і відно было, як спуджана паморгвалі яго
прыплюшчаныя вочкі.

— Ці ты чуеш, ці не? — гучней і зълей гукнула
Палута на сынка і штырханула яго рукою ў бок.

Янка раптам узварухнуўся, выпрастаўся й мігам падняўся.

— Мамачка, толькі не чапайцеся. Я вам сазнаюся—я зъбег ад пана Замыжнага. Вельмі ўжо там з мяне зьдзекваліся: не кармлі зусім, білі, папіхалі, спаць не давалі. Я ня мог съцярпець і... зъбег. Ня беце, матачка-а... Не магу я служыць у Замыжнага, ні за што не магу і... ня буду.

— Брэшаш, распуснік!

— Не, мамачка, дальбог не,—стукнуўшы кулаком ~~у~~ ^{чудзі} пакляўся Янка.

Палута замаўчала і некалькі часу нічога не казала, але скора да яе надышло сумненіне, і яна вымавіла да сынка:

— А калі ты хлусіш, што тады будзе? Вось я толькі папытаю ў аканома Сідара, чакай...

— Не, ні каліва ня хлушу, ні беднага... Папытайце сабе ў дзядзькі Сідара...—умольна, гледзячы Палуце ў вочы, апраўдаўся Янка.

Але не пасьпеў ён дагаварыць свайго апраўданья, як пачуўся стук у вакно, а за ім і голас знадворку.

— Палута! Палута-а, га?

Палута кінула Янку, барджэй падбегла да вакна і ўгледзела ў ім Сідара, аканома Замыжнага.

— Ага-а! Сіда-ар! Чаго-ж гэта вы?—запытала яна Сідара, прачыняючи вакно.

Сідар усміхнуўся і адказаў:

— Чаго! Да ты, пэўна, і сама дагадалася... Гэта-ж...

— А што?—запытала Сідара Палута...

— Да, простая рэч, за хлопцам прыехаў. Узяў учора ноччу і зъбег. Кінуў-рынуў у полі стада, а сам займаздароў, драла. І ліха ведае, колькі ўчыніў шкоды: у сенажаць, ведаеш, рынула ўсё стада і нашчэнт здратавала з дзесяціну поплаву. Эх, такі ўжо, галубка, распусны ён у цябе, такі мудрагельны хлапец, што ня дай ты рады. Пэўна заснуў у пасецы, выпусціў з вачу стада і з пярэпалаху ўцёк да хаты... Напэўна-ж, я думаю, ён у цябе ў дому?

Сідаравы слова ня былі наўдою для Палуты: яна зразу, толькі што ўгледзела ў хаце Янку, думала гэта.

Да кляцьбы і запэўненъя свайго сынка Палута аднеслася з поўнаю няўагаю. Нават і думкі не дапускала, што яе сынок запэўняе шчыра. Чамусьці яна верыла словам аканома Сідара. Толькі ён скончыў запытаныні; як Палута адварнулася да запечку, дзе насуплена стаяў Янка, і злосна прыкрынула на яго:

— Ці ты чуеш, адшчапенец, што дзядзька кажа? Каб цябе паралюш задушыў. Ну-ж, я табе пакажу, зараза.

— Ша-ша!—перапыніў Палуту Сідар:—крычаць— то ўжо ты ня кричы на яго... Па добраму лепш скажы, угарвася яго болей так не рабіць...

— Го! не! Я-а яму пака-ажу-у! Эх, эх! І што мне рабіць з гэтым разбойнікам... съветам круціць, на яго ліха...

Яна злосна скрывіла міну, сашчапіла кулакі і намерылася кінуцца на хлопчыка.

— Янка-а! Га, Янка-а! Хутка адзявайся і мігам з дзядзькам Сідарам назад да пана Замыжнага. Баржджэй!—прыказала яна хлопчыку.

— Мамачка, родненькая, што хочаце са мною рабеце, куды хочаце пасылайце—толькі пазбаўце ад пана Замыжнага. Ён замучыць мяне... Там я з голаду памру. Не адпраўляйце мяне з дзядзькам Сідарам... Я з ім не паеду; ён вам няпраўду пра мяне наказаў...— з плачам у голасе, з мінаю на твары, якая выказвала глыбокую просьбу, умольна казаў да мацеры Янка.

— Я ўсё роўна там не застануся, калі мяне туды сілаю завязуць. Уцяку, кіну... павешуся лепі, ці ўтаплюся, а ня ўслужу...—ужо з пагрозаю дадаў ён.

— Як?! Ты мяне яшчэ страшыць уздумаў? Вось я табе дам—павешуся! Бяры андарай ды шапку і гайду назад!—узлаваўшыся да чырвані, кричала Палута.

Янка спужаўся мацеры і паслушна зълез з полу, зъняў з кручка халацік ды шапку і, узьдзеўшы іх, паслушна вышаў з хаты.

У дварэ сустрэў яго Сідар. Хапіўшы за руку Янку, ён жартліва сказаў.

— Кінь журыща, нябожа; пакуль жаніца—зага-
їца... Вось забывай усё, лезь на воз і паедзем.

Янка нічога не адказаў Сідару. Галодны ад уча-
рашняга і аслаблы, але ня могшы папрасіць у ма-
церы есьці, ён пайшоў да возу і ўсеўся на мяшку з
саломау.

— Янка, Янчка!—радасна кінуўся да яго Хве-
дарка, прыбегшы аднекуль і ўгледзеўши брата на
возе:—Вазьмі й мяне з сабою, я хачу пад'ехаць—я
так доўга не катаўся.

Янка нічога не адказаў і братку: ён мэрам і ня
слушай, што яму так рад і так шчыра сустрэў яго
зусім нявінны ні ў чым Хведарка. Нават і вокам ня
кінуў на яго—калі пакрыўджаны Хведарка адышоў
ад возу, сеў на прызьбе і набочыўся.

Не зважаючи на дзяцей, Сідар каля пяці хвілін
аб нечым пашаптаўся з Палутаю, а паслья—адвязаў
каня і крануў з месца.

— Бывай здарова, Палута!—сказаў ён да Палуты
і паківаў галавою.

— Бывайце здаровы, ягамосьць Сідар...—добра-
душна адказала Палута і съследам дававіла:—вы ўжо
там не патурайце яму, ушчувайце добра, калі трэба; я
яшчэ падзякую вам за гэта... Што з ім цырымонії
разводзіць!..

Сідар засьмяяўся і пагнаў каня.

— Што-ж, Янка, засмуціўся? Байшся ехаць? Кінь
нудзіца!—абярнуўся ён да Янкі.

Янка маўчаў. Гурток цікавых дзетак, якія сабра-
ліся вакол возу, а цяпер расступіліся і глядзелі, як
той аддаляўся, крычалі ўсьлед Янку розныя выказы:
„Вярніся, Янка, прывязі яблык, як пасьпеець“. „Пры-
яжджай на Пётру“. У грамадку дзяцей замяшаўся і
Хведарка.

Палута-ж, толькі Сідар пагнаў каня, пакінула на-
дворак і вярнулася ў хату. Усё, што здарылася з яе
сынком, мэрам і ня было—адышло на задні плян,
забылася.

Удачлівы заработка і чародныя клапоты жыцьця
нахлынулі ёй у голаў і запаланілі Палуту.

І толькі спусьціўшы якую гадзіну,—ужо пасъпеўшы натупаца, зъбегаць на рынак і вярнуцца назад, яна выпадкова зъвярнулася думкамі да Янкі; зъвярнулася і тут-жэ ўспомніла, што яна нічога не дала яму есьці. Палуту ахапіла мацерына пачуцьцё спагады да свайго дзіцяці, і яна тужліва прамовіла сабе:

— Ах, надзіва, наліха мне! Я-ж і перакусіць яму нічога не дала! Можа і сам ён нічога ня браў? Пэўна, што не. Пэўна, што галодным паехаў, небарака, бо што-ж ён мог знайсьці? Ах, і прыгнала яго нядобрае, гэтага заразу Сідара!..

Прайшоў цэлы тыдзень пасъля гэтага. Была нядзеля. Палута, заклапочаная штоднёвым жыцьцём і яго вымаганьнямі, ніразу і ня ўспомніла пра Янку: ня бачыла перад сабою і здавалася ёй, што малы спакойліва і памяркоўна нясе свае службу.

Але ў нядзелю зранку, зусім зъянинацку, штосьцьнейкае перавяло Палуціну думку на Янку:—“А маладзец сынок! Бадай, прыладзіўся і цяпер паслухмяна выпаўняе службу. Не пашкодзіла, нябось, што ўшчунула добра“.

І толькі Палута выпусьціла гэту думку, як зневорку данёсся ў хату знаёмы голас:

— Палута-а! Палутка-а-а!

Палута ажно здрыганулася ўсёй постацьцю і мігам кінулася да вакна. Зірнула—і разам падалася назад, нібы яе хтось адпіхнүў. „Ізноў Сідар!“ прамігнула ў яе галаве палахлівая думка. А Палуте падумалася, што гэта ня думка, а няпрытомны міжвольны выгук...

— Сідарка-а, чаго-о вы йзноў?!..—праз які час стрэла яна Сідара, які пераступаў парог у хату.

— Я... я... і нават з дрэннаю весткаю...—з нарачытаю асьцярогаю, працягаючы руکі да Палуты, гаварыў Сідар.

— А што, што, што?!—ня могучы ўстаяць на нагах, запытала асавелым голасам Палута.

— Палута-а... Шша-а... супакойся-а... бедная.. Твой Янка-сь... утапіўся-а... Вунь на возе яго целца...

Ідзэм узяць... Учора вынялі з сажалкі... Толькі і знайшлі, што ўгледзелі недаплецены кошык на беразе... — казаў Сідар, бязмоцны, каб спыніша ад горнасцьці і спагады да кабеты.

Палута-ж ужо не магла нічога казаць: плач съціснуў ёй сэрца да болі.

Сідар кінуўся да яе, каб падтрымаць, але і сам чуў, як калаціліся яго рукі й поцем засцілаў вочы...

А з усходняга канца мястэчка, праз тры дробных вакенцы, даносіўся ў хату гучны трызвон: то званілі на абедню.

ВЯЛІКОДНАЯ КАРОБКА

I

У чысты чацьвер, калі Антось Ступа вярнуўся
дамоў з падзённае работы ў Іцкі, у якога ён гарадзіў
платы, двое дзетак яго, Сёмка і Прузя, спаткалі на
вуліцы і, хапіўшы бацьку за полы, у адзін голас
запыталі:

— Татачка, родненъкі, ці вы купіце муکі на пі-
рагі і парасятка? Ужо ўсе сёньнека нясылі з места і
парасят, і муку, а наша мама нічога ня купіла.

Антось Ступа паглядзеў на бледых замурзаных
дзетак, пагладзіў кожнага з іх і суцешна адказаў:

— Купім і мы, мае вы блазноткі, і муکі, і па-
расятка. Справім каробку.

Дзеткі задаволена папляскалі ў далоні, весела
зарагаталі і ўперадзе бацькі пабеглі ў хату.

— Мама, мамачка,—крычаў першым Сёмка, пад-
бегшы да мацеры, якая ў сумным настроі сядзела
каля мыцельнікавага вакна, аб нечым думаочы.

— Вось ідзе татка з Прузяю! Ён казаў нам,
што й мы купім і муکі на пірагі і парасятка. Папрасце,
мамачка, калі ён хутчэй гэта зрабіў.

Маці—Юстына, бледая, шчупленъкай маладзіца,
роўнадушна паглядзела на дзетак, колькі хвілін па-
маўчала, даўшы Антосю прысесці ў запечку, паслья
гняўліва вымавіла ні то да яго, ні то да дзяцей:

— Плявузгае ліха ведае што. Дражніць дзяцей, на
яго цураха. А гроши, бадай, ня прынёс ад Іцкі, каб
хаця хлеба купіць к съвяту, бо ўжо толькі акрайчык
на стале... Няхай ужо людзі спраўляюць каробкі,
а мы... пражывём съвяты і так... хатя-б быў хлеб...

Пакуль Юстына казала гэта, дзеткі дапытлівымі
ўзоркамі вадзілі ад бацькі да мацеры і зъдзіўлена

пераглядаліся паміж сабою. Калі-ж маці змаўчала, Сёмка ўпічна праказаў:

— А чаму-ж ува ўсіх будзе каробка, а ў нас не?

— А таму, што ўсе багацей ад нас: і свой хлеб маюць, і назараблялі яшчэ гроши з фурманамі, а твой бацька праз усю зімку й капейкі меднае не зарабіў... Бачыш, не рамеснік ён у нас дый досьціпу няма, непракідкі ні каліва ні званьня...

Дзецы пераглянуліся паміж сабою, ня ведаючы што казаць.

— Вучы дзяцей бацькі неуважаць!—паднятым голасам выгукнуў Антось да жонкі:—папрабуй ты зарабі... заробіш! Дзе ты тут заробіш! Пэўна, каб быў рамясыніком—та было-б лепей, але што-ж зрабіць, калі бацькі ненаўчылі. Упхнулі ў грабары з малку і мушу цяпер зямлю капаць... Што-ж, зімою не ўкапаеш... Гэта не языком мяньціць... Вось добра што да вясны працягнулі...

Юстына, праслушаўши гаспадара, замоўкла й адварнулася ў вакно: ёй паказалася, што яна дарэмна ўлікнула яго і на гэты раз. „Антось кажа праўду, што ён нявінен у нашым бяздольным жыцці. Пэўна, суджана ўжо так“, парашыла яна сама з сабою. І ёй стала ніякавата перад гаспадаром, што кожны раз у цяжкім адчаю яна вінаваціць яго за іх дрэннае становішча.

Юстына паглядзела на Антося і, убачыўши яго пакорліва-маўклівую міну, папікнула сябе за сваю нецярлівасць перад ім. Разам у яе вынікла спагада да мужа і патрэба папрасіць выбачэння за рэзкі няпузцёвы напад.

— Ведаеш, Антось, я-ж зусім ня віню цябе. Мне так горыцца і цяжка на души, што я мімаволі вазьму ѹ пакрыўджу цябе,—як-бы перапрашаючы, сказала Юстына:—Падумай сам, ці-ж лёгка ўгаварыць дзяцей, ня даўши ім куска булкі на съвяты. Яны-ж чакаюць вялікадня, як бога, думаючы, што гэтак, як у людзей, угледзяць і сёе і тое... Ды з боку суседзяў ніякавата зусім: кажуць „і на каробку ня маюць“.

— Ну, што-ж, ня маём,—адказаў Антось:—тут не вялікая ганьба. Будзе час—будзем мець... А з дзяцьмі—няпраўда—авось заўтра паспрабую растарацца грошы і купім муکі: мо' сышчу ў Іцкі за сёньнешні дзень, а то дапазычу ў Ермалая—і зладзім сёе-тое, хоць з большага...

Антось абярнуўся да дзетак, якія заспакоена слухалі бацькаўскую размову, прытуліўшыся каля прыпеку.

— Нічога, малыя, я вам расстараюся к вялікадню сяго-таго. Будзе й булка, будзе й парасяціна... Вось прасеце ў мацеры вячэраць ды лажэцеся спаць.

Дзецы палезылі за стол, а Юстына завінулася каля печы.

II

Назаўтра Антось Ступа йзноў пайшоў у падзёншчыну да Іцкі. У яго з самага ранку, толькі што прачнуўшыся, склаўся гатовы плян вызыску грошы к съятам. У абед, разылічаў Антось, ён зайдзе да Іцкі і возьме плату за два праробленых дні, а вечарам, ідучы да хаты, заскочыць да Ермалая пазычыць з рубель. Чамусьці Антось ні каліва не сумняваўся ў tym, што яго разылікі спраўдзяцца, і спакоена, нават з лёгкай бадзёрасцю, справодлівую работу. За работаю зусім ня прымеціў, як праскочыла паўдня; у абед Іцка падышоў да яго і запытаў:

— Што-о, Антось, мусібыць ты сёньнека абедаць ня пойдзеш?

Антось выкарыстаў гэта, каб папрасіць у Іцкі грошы.

— Пане Іцка,—абярнуўся ён да Іцкі:—я ўжо сам хацеў ісьці да вас прасіць грошы, а як вы падышлі ка мне, та tym лепей. Ведаецце, съяты прышлі, а ў мяне яшчэ нічога ня куплена. Вось можа, будзеце ласкавы, ды заплатіце мне за гэтая два дні? Га?

Іцка пагладзіў бараду, патрос галавою, ухмыліўшы вочы, і адказаў:

— Ня маю, браток. Хіба па съятах ужо... Мне вось вінны людзі, ды таксама адказалі аддаць да

съят... Ведаеш, у нас субота, а я без капейкі застаюся.

Антось зусім быў азадачаны словамі Іцкі; ён не хацеў верыць, што той кажа сур'ёзна, і разам з гэтым дрыжаў ад нейкага ні то сполаху, ні то прости наядкасці, што намалёваны ім з ранняня плян трымаетца на валаску. Іцава міна і тон у голасе, зусім спакойныя й бяспечныя, зьбівалі з панталыку Антося. „А ну-ж Іцка на жарты гаворыць? Ці прости па сваёй натуре,“ падумаў ён і яшчэ папрасіў у Іцкі:

— А ўсё-ткі, пане Іцка, пашукайце, а мо' і знойдзеце. Тут-же ня так ужо многа. Ня можа-ж быць, каб вы былі бяз грошей. Вы не абышліся-б. і паўдня. Пашукайце, прашу вас, а то мне грозіць астакца на вялікдзень з пустымі рукамі. Апроч вас зусім нельга нідзе дастаць...

Іцка зрабіў тыя-ж самыя кіўкі і рухі, што і перш, і так-же спакойна адказаў.

— Які ты, Антось, цудны! Або-ж я ня ведаю твойго становіща, ці што? Тут ня ласка, а павіннасць: гроши табою зароблены, і я мушу табе іх аддаць; і аддам, толькі ўжо ня сёньнека. Так выпала, ведаеш, што якраз няма.

— То можа к вечару адшукаеце дзе?— запытаў Антось.

— Дзе... Ужо шабас надыходзіць. Дзе там дастанеш! Няма, браце... Нават і не спадзявайся.

— Няма? Ах, што-ж я рабіцьму?— горна выказаў Антось, хапіўшыся аберуч за галоў:— то-ж прыдзецца на съята бяз хлеба астакца-а...

— Як? Чаму? Няўко ў цябе падышло да таго? Ці ты маеш лад? То будзе вельмі крыўдна, калі так. А хіба-ж ты напавер ня можаш дастаць? Зайдзі да Хрумы ці да Маталя і папрасі: яны павінны даць... Вось цяперака, у абед... Ужо вечарам адробіш... Трэба-ж, вядома, к вялікадню сёе-тое купіць, я ведаю па сабе...

Антось нічога не адказаў, а моўкі кінуў работу і пайшоў дахаты. Ідуchy ён пільна раздумваў над праваленным плянём. На сэрцы яго было так няпрыемна,

нібы хто насыпаў на яго чэмеру. Не хацелася думаць аб ядзе, ды яна зусім была яму непатрэбна. „Куды там з ядою, кал, вось, съвяты на носе, а ў хаце ні капейкі грошай. Прыдзеш дамоў, жонка зразу і стрэнэ пытаньнем:—А як наконт грошай?—Што ёй адказваць будзе? Адлажыць на вечар? Ці-ж паверыць Юстына? Ды й вечарам што я зраблю? Ермалай? Хто яго ведае... Мо' яшчэ ў хаце не застану... Зайду хіба цяпер да яго“, разважаў Антось.

Ужо ён падыходзіў да свае хаты, але вярнуўся назад, каб зайсьці да Ермалая У грудзях яго скрабло сумненъне; тыя запэўненыні, на якія ён мусіў пазычыць хоць два рублі ў Ермалая, паказаліся яму зусім слабымі, каб той паверыў. Праз гэта яму рабілася няёмка перад таварышам, якога, фактычна, ён ішоў ашукаць.

Чым бліжэй Антось падыходзіў да Ермалая, tym нерашучай былі яго крокі і tym брыдчай рабілася яму перад самім сабою. Але варочацца назад было яшчэ горай: выйдзе што-ня выйдзе—трэба давесці да канца. Як-ні-як, ён ішоў пазычай гроши не на што-кольвечы малаважнае ці брыдкае, а на жыцьцёвыя патрэбы. У змаганьні за жыцьцё нельга заўсёды праехаць на чеснасці. Што-ж, дзе можна склусіць, ці абмануць, каб выратавацца з цяжкага становішча, чаму не зрабіць гэтага? Тым болей гэта будзе дарована яму, бо на сваім вяку Антось яшчэ ніколі не карыстаўся хлусьбою.

— А мо' й ня дойдзе да таго,—разважаў ён, увайшоўшы ў Ермалаеў двор:—няўжо такі Ермалай будзе распытаць ды ўпэўніцца, нашто мне гроши? Або не паверыць? Непавінна таго быць, усё-ж свой чалавек.

Гэта самаразвага падвесяліла Антося, і ён цвёрдым крокам прайшоў у хату.

У хаце Ермалая якраз абедалі. Невялічная сям'я, з чатырох душ, сядзела наўкола стала, увіхаючыся над міскаю. Антось парушыў абед: усе адварнуліся ад стала і паглядзелі на яго, крыху зьдзівіўшыся яго наведаньнем.

— Го-о, чагосьці заблудзіў, Антось?—пераняў Антося Ермалай.

— Дзень добры... Так... заблудзіў... Бываюць выпадкі... і вось, пэўна, не дагадаецца, чаго прышлоў,—адказаў Антось, прысядаючы на лаве.

— Кажы...—прамовіла жонка Ермалая.

— Аж брыдка казаць,—замяўся Антось.

— Нічога. Німа чаго царамоніцца: можна будзе,—выпачуцім, не—прабачыш,—разважыў Ермалай.

— Я, ведаецце,—суцішаным голасам праказаў Антось:—зайшоў папрасіць, каб вы мне на які тыдзень грошай рублёў два пазычылі. Так прыпёрла, што нельга вылузатца. Спадзяваўся на Іцку, а той, гад, як назнарок, не дае. Я, бач, раблю ў яго гэтых дні, зарабіў, усё, а вось не дае, гад. А прыпёрла, хоць ты гвалту крычы. Тады я й надумаў вас патрывожыць. Што вы скажаце на гэта?

Ермалай, кончыўшы есьці,—падняўся з-за стала і падыйшоў к прыпечку, каб зьвярцець папіросу. Пры гэтым ён маўчаў, як-бы раздумваючы над адказам Антосю.

— Ведаеш, браце, — нарэшце сказаў Ермалай, зьвярцеўшы і прыпаліўшы папіросу:—хоць і няёмка, але прыходзіцца адказаць: німа. Сыскаў заўчора ў Азіка, што муку вазіў у Крыжы, і ўсё распусьціў на съвята. Ты-ж павінен ведаць, што грашам у нашым становішчы ніякай меры німа. Тут каб тысячы—то разыйдуцца, а то... прабачай, браце Антось...

— А можа як-колечы... — паспрабаваў Антось яшчэ папрасіць і зразу-ж супыніўся, пачуўшы нейкую няёмкасць:—Так, ды яно-ж вядома, адкуль тыя гроши. Я так, проста, сабе думаю, давай зайду на кожны выпадак...—паправіўся ён:—А німа—то, што-ж зробіш—трэба яшчэ дзе-кольвецы пашукаць. Бывайце здаровы...

Антось выйшаў з хаты зусім расстроеным і прыгнечаным. З адказам Ермалая не аставалася больш нічога, як згадзіцца з думкаю, кінуць далейшыя кла-

поты па адшуканьню грошай і быць, як ёсьць. Прауда, цяжка гэта перацярпець, але нічога не парадзіш.

Каб не растройваць жонкі, Антось рашыў ня йсьці абедаць, а вярнуўся на работу не абедаўши.

III

У красную суботу Антось быў дома: з прычыны шабасу Іцка адмовіў яму ў рабоце. Праз цэлы дзень, карпаючыся ў хаце пры сім пры тым, Антось мусіў супакойваць дзяцей угаворамі, што ён яшчэ сумее для іх прыгатаваць каробку. Але чым бліжэй падыхдзіў вечар, тым дзеткі рабіліся неспакойней і падазроней: яны ўсё нагальней лезылі да Антося і назойлівей вымагалі ў яго хутчэй дастаць муکі, яечак і купіць парася. Выбягаючы на вуліцу, яны бачылі, як другія дзеткі бегалі з яечкамі ды кавалачкамі съвежых булак, а ў іх нічога гэтага ня было. Забягали Сёмка і Прузя ў суседня хаты і завідна сачылі, як там ішла клапатлівая падгатоўка да свят. Пакрыўданыя, яны прыбягалі дамоў і плакалі, ня бачачы гэтага нічога. Юстына, скрапіўшы сэрца, таксама маўчала праз увесь дзень, як-бы сваім маўчаннем пасылала папрок Антосю. Антось адчуваў гэтага і сузнаваў, што віна за труднае становішча ў вялікай долі падае на яго. І яму цяжка рабілася, што ён ня можа згладзіць вострасці гэтага становішча. „А можа я мала старэннасці прылажыў, каб дастаць гроши?“ — правяраў ён сам сябе, не перастаючы вынаходзіць розныя іншыя спосабы.

У цяжкіх супярэчках думак прайшоў дзень. Вечарам разувераны ў бацьковых абязанках дзеци ўлягліся спаць. Антось нэрваваўся і непакоіўся — з яго роздумамі нічога ня выходзіла. Нарэшце яму зрабілася зусім нявыносным сядзець у хаце, і ён на 10 гадзінне ўвечары вышаў на двор.

Зорная вясенняя нач крыху асьвяжыла ягс. Ува ўсіх хатах съвяціліся агоńчыкі. У паветры чуўся пах булак і мяса. Ён прысеў на сваёй прызьбе і тутка, зьнябыўшыся, задрамаў. А палове дванаццатай начы яго абудзіў звон да ўсяночнай. Антось хутка

падняўся з прызбы і, не заходзячы ў хату, пайшоў у бок царквы.

На вуліцы стала людна: мяшчане выходзілі з хат і з запаленымі съвечкамі съпяшылі на ўсяночную. З чужых вёсак ехалі фурманкі, вязучы пасьвячаць каробкі. Вакол чулася нейкая ўрачыстасць. Але на душы Антося было брыдка: ён ішоў на звон, пакінуўшы ў дому засмучаную жонку й пакрыўджаных дзетак. Уся ўрачыстасць была для яго ня толькі чужою, а нават і варожай. Гэта адчуваў Антося з таго моманту, калі выясньліся, што яму надышоўшае съвята прынясло многа дарэмных клапотаў і парушыла ўложеную хаду жыцьця. Чуючи звон і бачачы съвяточны рух, ён даходзіў да злосці і праклінаў сваё жыцьцё і грамадзянскі лад. Антося дзівіла ўся заблытанасть і супяречнасьць яго, якая выглядала перад ім ва ўсёй сваёй прыкрасы. Вялікае съвята для адных—другім цяжкая мука й клопат. Чаму яно так?

Падышоўши да варотцаў на цвінтар, Антось толькі зірнуў праз іх, што робіцца за парканам, і павярнуў назад.—Не пайду. Там не для мяне,—рашыў ён і прайшоў між паркану да паповага дзядзінца.

За брамаю, пры плоце саду стаяла некалькі фурманак. Распрэжаныя коні хрумсталі сена. Пры вазох—ні душы. У паповых пакоях, за дрэвамі, віднелася съвятло. Антось спынуўся ля брамы і прыгледзеўся на дзядзінца. Прыйгледзеўся і раптам падумаў: „А што, каб прайсьці на дзядзінец і ўзяць адну каробку з вазу!“ Гэта думка зразу паказалася і прывабнай і няпрыемнай. Антось ажно засароміўся яе і аглядзеўся, каб ніхто не падслушала яго намераў. Пасьля адышоў крыху ўбок, к плоту.

Непадалёчку прайшлі два чалавекі, мужчына й кабета. Антось прыйгледзеўся і ўбачыў, што мужчына нёс у кошыку да пасьвячэння.

— У кошыку—мабыць цяжка было сабраць на каробку! Пэўна, у гэтага ўзяць—ніколі,—падумаў Антось і скалануўся ўсім целам ад няпрыемнага пачуцьця... Ня мог стаяць на адным месцы і прайшоў калі ганоў далей ад паповага двара.

IV

Тымчасам у царкве затрызвонілі. Розназычны гуд званоў выводзіў нейкі царкоўны перапеў, разносячы яго вакола ў ціхім паветры.

Да Антося даходзілі вясёлыя галасы дзяцей, якія гулялі на цывінтары, бегаючы вакол царквы з агоньчыкамі.

Антося засьвідавала думка аб сваіх дзецих. Ён пакінуў іх дома раздражненымі, расьсерджанымі. А што яшчэ запяюць яны заўтра, калі прачнуцца і замест абязанай каробкі знайдуць кавалачак чорнага хлеба? Антось дрыжаў ад жаласьці да Сёмкі і Прузі, і жаданьне пацешыць іх, павесяліць, абурыла яго.

— Я пайду і вазьму... пагляджу, хто багацей. Што яму значыць? А я столькі шчасьця прынясу сям'! Пайду і хутчэй-ж азраблю. Пакуль там, у царкве, ісьціме маленьне, я тут усё абледжу і зраблю...

Раптам Антось адараўся з месца і ўподбег кінуўся да папоўскага дзядзінца. Усё яго пачуцьце сабралася ў адным намеры, вострым і ращучым, які цягнуў Антося саматугам.

Каля брамы Антось спыніўся і яшчэ раз праверыў сябе: „А мо' я іду насупроць усякім даказам? Чалавек патраціўся, з пачуцьцем радасьці прыехаў на ўсяночную, прывёзши з сабою каробку, а я раптам вазьму яе... Чалавек выйдзе з царквы, падыйдзе к возу, каб унісьці каробку на цывінтар, і ня нойдзе. Падумаць адно, што зробіцца з ім? Усё нутро яго перавернецца, мігам зьгіне радасьць, агорне смутак і помста, чорная, як смутак,—на мяне. Я заб'ю прасьветласьць і яшчэ больш растрывожу самога сябе“.

Але гэтая думкі снавалі, як-бы, самі сабою: Антосява істота захоплівалася другім: каробка стаяла ў яго ваччу, затуманьвала разум і нястрымана сілаю цягнула да сябе. Антось мімавольна правёў рукою па галу брамы, шукаючы клямкі. Не знайшоў. Яго разабрала, і ён з пяць колаў вывеў рукою на гладзі дошчак. На шостым хапіўся халоднага жалеза, абмацаў і паціснуў: пачуўся стук. Антось адскочыў

і хутка пайшоў да ўходу на цвінтар, перасек яго да выйсьця ў папоў дзядзінец. Без затрымкі апнуўся на ім, сярод рахманых коняй, якія паважна стаялі ля вазоў і, у чэсць вялікадня, уміналі корм. Ад здаваль-ненія фыркалі, тупалі нагамі, чапляючы аглоблі. Нейкі асабісты імпэт, зъмешаны пах пірагоў і парасяціны з смуродам конскага гною, напаўняў папоўскі дзядзінец, разносячыся далёка за яго.

Антось прыгледзеўся паміж вазоў і зрабіў не-калькі кроакаў убок. Хапіўся за біла і пастаяў.

Потым яшчэ мінуў адзін воз і прысеў: яму зда-лося, што на трэцім возе хтось сядзіць. У прысядкі дайшоў да брамы і адшукаў клямку. Думаў, што замок павешан, але яго ня было. Значыць—засунута. Антось абмацаў засаўку і, затаіўшы дух, абодвумя рукамі хапіўся за яе. Леваю прыціскаючы адзін ка-нец засаўкі, праваю ён націскаў другі. І бяз зыку адвёў. Пасьля, згорбіўшыся, абышоў колькі падводаў, часта забываючы, для чаго ён да іх падходзіць, і, нарэшце, спыніўся ля брычкі, якая стаяла ў самым кутку, між съцяною паповай хаты і плотам. У перад-ку брычкі тырчала вялікая паўасьміна, з коптурами напіканая пірагамі і іншай ежай, прывезенай да царквы ня так для пасъвячэнья, як напаказ. Паўась-міна была абкрыта белаю сурвэтаю—Антось пазнаў, дакрануўшыся.

Дакрануўся і не знайшоў сілы адняць руکі—нібы прыляпілася яна да каробкі. „Гэтую, гэтую, гэтую!“ як стук малатка па касе, калі яе адбівае касец, пра-стукала думка ў Антосявым нутры. І ён з неапісанай пасъпешнасцю замятусіўся калія каробкі. Ступіў на калодку каляса—і саскаўзнуўся. Некалькі раз стукнуў паўасьмінаю аб руб брычкі—але не зауважыў, а плішчыў, каб паставіць на біла.

Нарэшце панатужыўся як Мага і, штосьці зламаў-ши, выцягнуў.

Паставіў якраз, каб узяць на плечы, і ўжо на-мерыўся стаць, як раптам зазванілі на абхаджэнне. Антосю пачулася, нібы хтось стукнуў ззаду ў пасу-

дзіну, і ў яго ад спугу аслабелі руکі; выскаўнутая каробка папала на калясо і зрабіла рэзкі трэск.

Конь рвануўся ўбок, пацягнуўшы брычку і стукнуўшы ёю ў плот. Гучны стук разънёсся па дзядзінцы і аддаўся рэхам за цвінтаром.

Антось адскочыў убок і перш памкнуўся бегчы, але раптам перадумаў і прытаіўся на месцы.

— Каб ты згарэла! Як назнарок!—выляяўся ён у дзікім адчаю і праз хвіліну зноў хапіўся за каробку.

У гэты момант зусім недалечка пачуўся лопат-бегатні і зычны вокрык:

— Хто-о там? Сто-ой! Стой!

Антось адскочыў ад каробкі і, зачапіўшыся за аглоблю, грузна паваліўся на зямлю.

БАЙСТРУК

I

— Ведаеш, Гапа,—пачала Тацьцяна, стрэўшыся з Гапаю, ідучы па ваду:—А ў пасэсара гэтага, Макара Клумкі, прыгожая дзяўчына—няўжо то яго дачка? На погляд, як быццам яны замаладыя для яе і тварам нігоднае неспадобны. То, бадай, якая-небудзь сваячка іх, у госьці прыехала; або служка... Толькі, каб служанка была, ня так-бы адзявалася багата. Прынамсі ўчора я бачыла яе ў съвяточным адзені, дык, паверыш, не наглядзеца дзяўчына... Ты, нябось, бачыла ўжо яе?

— А як-жа, бачыла—заўчора з поля ехала, пэўна скародзіла ў выганах. Сапраўды прыгожая дзяўчына. Я першая загаварыла з ёю, пазналіся мы і, ведаеш, я нават запрашала яе прыйсьці на нашу зборню. Усё ёй расказала, як і што ў нас адбываецца гульня. У суботу прыдзе. Як, ці то добра я зрабіла?—папэўнілася Гапа.

— Вунь што кажа! Вядома, што добра! Гэта-ж цяпер наша зборня адаб'е ўсіх хлопцаў ад гэтых менітых!—здавольнена выказалася Тацьцяна!—Цяпер у нас станецца гэткая зборня, што толькі падзвіцца. Нас зьбярэцца душ шэсцьць: ты, я, Карпусянка, Грызюха, пасэсарчанка... Ня вельмі ўстрашылі, што аддзяліліся; яшчэ лепі... Як, бок, завецца яна, ты не пытала часамі?

— Чаму не,—палішчаная тым, што першай запрасіла да сябе пасэсарчанку, хвалілася далей Гапа:—Людвіся завецца... Праўда, пекнае імя?

— Пекнае, галубка, вельмі пекнае: Людвіська—каталічка, пэўна? Ну, а хто яна Макару, ня пытала часамі?

— І гэта вызнала... Вызнала... Толькі нікому не кажы... Гапа аглядзелася вакола:—Яна прымачка пасэ-сарава. За дачку ўзялі... Але гэта вывела да бокам...

Тацьцяна перш як-бы зъдзівілася, выказаўшы на твары лёгкае нездаваленъне, паслья матнула рукой і сказала:

— Трохі ніякавата! Як дазнающца тыя, скажуць,— зъбираюць усякае... Але, нічога! Ну, што-ж, няхай кажуць! Бяда вялікая! Хоць прымачка, абы добрая і прыгожая дзяўчына. Гэта ня ганьба! Вунь, паглядзі, Віктося Аўдзеева ў якой славе... Кожная менітка можа пазайздросціць... Ды да гэтага, бач, шляхотная якая, далікатная... Вось яшчэ цікава, ці надоўга яны прыехалі сюды?

— Гэтага, Тацьцянка, то ўжо не скажу: хто іх ведае! Але, памойму, ня менш году... Заўсёды пасэсарства ладзіцца самае меншае—на год... А год—часу досыць, до-осыць, каб падружыцца... Нябось, ня скажуць цяпер, што мы адны, ды ў завідзе ім, не-э...

Дзяўчата падышлі да студні, начэрпалі вады і вярнуліся назад.

— Цяпер толькі адно—дзе-бы нам ямчэй асесціся? Каб то ў вас, дык вельмі латва было-б, але наўрад, ці твая маці згодзіцца! І так цэлую зімку пратайкліся ў хаце. Уелася тваёй мацеры ў косьці. Каб яно ў нас былі сені гэткія, а то, ліха яго ведае, ця-куць, неабіты папераю, ложка няма, пограб пасярэдзіне... У іх там—дык на дзіва памяшканье для зборні. Як абозня—хата! Сям'і часта няма ў дому, і тая кру-чаная Адарка гаспадаруе адна, як хоча... Гэтым яны й бяруць... Што-ж, хлопцы там штохочь робяць, мудруюцца, лазяць усюды, і ніхто не перакорыць... Слу-хай, Тацьцяна, а мо‘-б, часамі, твая маці й дазволіла бы, га?

Тацьцяна дабрадушна ўсьміхнулася, зазірнула та-варышы ў вочы і адказала:

— А чаму табе здаецца, што мая маці ня хоча зборні? Хто табе набаяў? Яна ніколі й не заікалася аб тым, што не дазволіць у нас гуляць. Наадварот: яшчэ вось учора, калі я ўспомніла аб Людвісе пасэ-

сарчанцы—дык мне маці сама ўкажа: „Згуртуйце зборню і гуляйце ў нас. І сенцы, і прыгумень, і прызьба ў поўным вашым распараджэнні“. Го-о! Ёсьць аб чым клапаціца! У суботу бяры і проста да нас: я лямпу ўбяру, паднаўлю паперу і... і ня ўступіць памяшанье іхняму...

Каля хаты Тацьцяны абедзьве спыніліся:

— А прыгумень я таксама падмітаю штодня. Вунь, глядзі, як руніць, як коўдра,—паказала Тацьцяна на зялёную пляму травы ў канцы двара.

Гапа паглядзела і шчыра ўсьміхнулася.

— Добра! ой, добра, Тацьцянка.

— Хаця няхай хлопцы супакояцца, а то часта пытаюць, калі-ж мы адкрыем сваю зборню... Бач, яно сапраўды, кожны раз прыходзіцца абы-дзе туляцца, а ня то, дык і лавіць адно другога.

— Лепш хай пэўнае месца знаюць... А калі твая маці згодна, дык я ўжо, спаткаўшыся, запрашу хлопцаў на суботу... Ты таксама, Тацьцянка,—паведай, каго ўбачыш. Нябось, падзвіяцца ў на Людвісю, ці няпраўда, мо'?

Гапа прыйшла ў радасны настрой: нарэшце яе думка ажыццяўлялася! Цэлы месяц яна насылася з пытаньнем аб заснаваньні асобнай ад Адарчынай зборні.

Цэлы месяц яна абдумоўвала пляны, як яе наладзіць, каб і весела было на ёй хлопцам гуляць і каб заможніцам паказаць, што можна заўжды абыйсьціся бяз іх. „Нябось—пераканаюцца скора, што съвет не на іх адных трymаецца! Толькі захацець—і можна абыйсьціся. Вось нам яшчэ будуць завідаваць“, думала Гапа між гутаркі і пасьміхоўвалася. Тацьцяна таксама была здаволена tym, што знайшлася новая таварышка, якая абагаціла іх кампаньню і падштырхнула іх да скарэйшага адчыненя зборні.

— Дык у суботу да нас,—рашуча сказала яна Гапе і пайшла.

Гапа, ня чуючы пад сабою ног і не прымячаючы цяжару двух поўных вёдзераў вады, перабегла двор і апынулася ў сенцах, дзе ўжо яе чакала маці.

— Ведаеце, мама, а Людвіся Клумка будзе гуляць з намі. Мы, вось, згаварыліся з Тацьцянаю адчыніць у іх зборню,—пахвалілася мацеры Гапа.

— А то й што! Ня йсьці-ж вам прасіцца ў Адаркі, каб прыняла да сябе. Няхай свае гонары паказваюць асабіста. Ведаем ужо іх рызыку...—адказала маці.

— Ды хлопцы адцураюцца іх. Гэта што ня было ў нас прыпынку, дык яны міналі; а цяпер, нябось, з радасцю хадзіцьмуць да нас.

— Пэўна! Не цягацца-ж ім блізкі съвет у Засьценьне, калі пад бокам будзе зборня.

Гутарка з мацераю яшчэ больш падвесяліла Гапу. Свая зборня, гульня, скокі, якіх яна так доўга ня бачыла, паланілі бадзёрасцю яе істоту, песьцілі пачуцьцё і спляталі салодкія мары. Быў чацьвер, адвячорак, а Гапе хацелася прачицца ў суботу. Пятніца, якая ўрэзалася клінам між гэтых двух дзён, так была не пажадана Гапе, што яна не хацела гадзіцца з праудзівасцю й няміучасцю гэтага.

Вайшоўшы ў хату, яна аддалася разважаньнем і разьмеркаванью суботняе гульні: ладзіла ў думках танцы, выяўляла тое ўражанье, якое, як яна думала, Людвіся зробіць на хлопцаў з другіх вуліц, і здавальнялася душою. У гэткім здавальнені Гапе не хацелася думаць аб заўтрашнім дні, аб яго плянені працы. Усё гэта да прыкрасыці прыелася ёй. Ня ўсё роўна, папраўдзе, ці трэ' будзе ёй лён палоць, ці зябліць папар, ці ехаць у лес за ламачком. Лепей-бы беспарушна мінуць усё гэта!

— Што ты так задумалася, Гапка?— запытала дачку маці, калі ўсёй сям'ёю сабраліся да вячэры.

Гапа нічога не адказала мацеры і моўчкі прасядзела ўсю вячэру; і таксама моўчкі ўляглася спаць.

II

Гапа думала пра зборню, пра Людвісю, пра ту ю вясёласць і рэзвасць, якія вернуцца да яе ў суботу— а ў асяродку яе думак і мар насілася адно, чаго яна не хацела выяўляць, а што было ёй вядома, знана і зразумела само сабою—гэта Кар'ён. За апошнія

некалькі тыдняў Гапа вельмі рэдка спатыкалася з ім, урыўкамі гаварыла і толькі трыватыры разы правяла з ім па некалькі шчасных гадзін на аўтамобіле. Кар'ён разам з хлопцамі-таварышамі хадзіў на зборню да Адаркі ў Засьцен'не, дзе кожны съвяты вечар зьбіралася шмат моладзі, і куды Гапе нельга было хадзіць з-за сваркі. Гуляючы на Адарчынай зборні, Кар'ён часта забываў аб Гапе, а праводзіў час з другімі дзяўчатамі. Ня йсьці-ж шукаць Гапы, калі другія тут-ж, пад бокам! А Гапа ўсё гэта ведала і балела душою: Кар'ён патрошку, але час-ад-часу ўсё болей чужыўся яе. Нават апошніх дзён з дзесяць яна ўсеяла яго. А, бач, можна гэтага не дапусціць! Гапа адчувала гэта добра і ўвесь час старалася знайсці ту ю ці іншую раду. Асабістая ад Адарчынай зборня—то быў найпэўнейшы сродак затрымаць Кар'ёна каля сябе і разам з гэтым паперашкодзіць сваім непрыяцелькам. Праз гэта субота мела быць першым уступам да новае паласы любашчаў Гапы з Кар'ёнам. Адчыненіне зборні—то верная сустрэча з ім. Ня трэба будзе з за тоенаю трывогаю, з нейкай няёмкасцю стаяць аднай ці з Тацьцянай каля шула вешніц і настарожана, з мучэльнім чаканьнем пазіраць усъцяж вуліцы, каб угледзіць яго і пераняць да сябе; ня трэба будзе з кіпу чаю зайдрасцю праходжваць у бок Засьцен'ня і ба люча хвалявашца, спатыкаючы Кар'ёна з іншай дзяўчынзю; ня трэба будзе з абурэннем выслухоўваць плёткі заможніц з Адарчынай зборні, што яны да шчэнту задзічаць Гапу з Тацьцянай і адаб'юць ад іх усіх хлопцаў, нават каканкаў. Усё гэта адпадзе, толькі зъбяруцца яны ў сенцах Тацьцянінага будынку, запаляць лямпу, і хто-хто, а Кар'ён не абміне—Гапа была ўпэўнена.

У гэткім запэўнені сябе Гапа прачнулася ў суботу зранку. На дварэ йшоў буйны спорны даждж. Дзярэўцы ў саду і рунь у полі, што віднелася ў вакно, блішчэлі разылітаю па іх цёплаю вадзіцу і пад чорнымі хмарамі каляраваліся ў цьмяна-зялёны выгляд. Гапа паглядзела на вуліцу, абмерыла вачыма поле і кінула погляд угору, да хмар.

— Сёньня, пэўна, нельга будзе нічога рабіць у полі,—выказала яна да мацеры.

— А якая там работа: вось бацька ўжо пасеканя—хай пасе. А мы тут хоць трохі паабмывайма ў хаце. А то прыдзе прыпар—тады йзноў дыхнуць нельга будзе.

— Вядома што,—згадзілася Гапа.

Застацца ў дому, а ня ехаць у поле, спадабалася Гапе. Можна будзе спакволя ўсё зрабіць і прыбрацца, як сълед, на зборню. Але з другога боку, Гапу не пакоіла пагода: што, калі і ўвечары будзе дождж? Нельга будзе выйсьці на вуліцу, каб прайсьціся і палюбавацца чарамі ночы. Ніякавата будзе сядзець з Кар'ёнам дзе-кольвецы на прызьбе пад капяжком і чуць нуднае лапатанье дажджу. Праўда, у сенцах дождж не дастане, ды мо' яшчэ лепш паспрыяе на цэльнасьць гульні ўсёй зборні, толькі... Гапе цікава гульня не на зборні, а пасъля зборні, калі, разыходзячыся да хаты, хлопцы праводзяць дзяўчат і, за праводамі, праседжваюць з імі па пары аж да самага сьвітання. Гапа лучыла адчынену зборні з усяночнаю гульнёю на адзіноце з Кар'ёнам. І ў чацвер вечарам і праз цэлы дзень пятніцы, а выразней усяго ў суботу зранку, пляны сустрэчы з Кар'ёнам неадходна набіваліся на думкі Гапе і вымагалі ад яе найдрабнейшай расправоўкі. Гапа перабірала ў выабражэнні розныя моманты з ранейшай гульні з Кар'ёнам, вышуквала ў памяці найцікавейшыя хвілі салодкіх перажыванняў, вынаходзіла мясціны, якія-б больш спрыялі ўздыму гэтага пачуцця.

Пасынедаўшы і прыбраўшы хату, Гапа адарвала кавалак часу на падрыхтоўку да вечара: дастала з куфра тарыновую спадніцу, фартух з брыжамі, маркізэтавую белую кашульку і ўсё гэта палажыла на пагатове ў хаце за ложкам; пасъля наліла чыгунчык вады і паставіла ў печ, каб сагрэлася к вечару; яшчэ да гэтага прыправіла модаю косы, прывіўши пальцамі з абудвых бакоў па дзьве закруткі каля вуха.

І робячы ўсё гэта, Гапа нясьціханна напявала розныя мэлёдыі. А бегала з сянец у хату, як памяло,

швидка, з подскакамі, адно мігалі белыя пяткі ног. Раз-ад-разу яна кідалася ў вакно і ўзіралася ў надворак, абглядаючы неба, ці няма дзе якога знаку на пагоду. Калі глядзела—то не магла знайсьці,—вакол гусьціліся хмары, пащарэўшыя, зылітныя па ўсім небасхіле, алавянныя. Выгляд іх, іх харектар разгону съведчылі аб непагодзе да самага вечару—Гапа гэта азнавала; але яна ўсё-ж не хацела гадзіцца са сваім азнаньнем і моцна жадала ачышчэнья неба..

Ужо па абедзе, калі яны з мацераю прыняліся перапалоскваць розныя анучы, выправіўшы наведаўшага хату бацьку йзноў на поле, Гапа нечакана падмеціла праз вакно праясьненьне надворку. Яна тут-жа, як утрапёная, з закасанымі за локаць рукамі, падбегла да вакна, прачыніла яго і выглянула на вуліцу. На небе, з паўднёвага боку, вынікла шырокая расколіна ў хмарах, праз якую зіхацела лазурковая пляміна. Гапа шырокаю ўхмылку на твары адказала на праясьненае неба і ўся шчасльвая, нібы дасягла запаведнага шчасця, адышла да начоў, каб няпрыметна скратаць дзень.

III

К вечару на небе саўсім распагодзілася; як акінучь вачмі, ня відаць было ні хмурынкі; сіняе, з чырваниню на заходзе і з глыбокім водцемам на поўначы, яно пярэсьцілася серабрыстымі зоркамі, якія ўступалі перад надыходзячым з усходняга боку съятлом поўнага месяца. Ні весярка. Чыстае паветра, мяккае ад доўгае прамыўкі дажджом і чистае ад таго-ж, праpusкала малейшы зык, робячы яго галосным і звонкім. За будынкамі ў гародах цвіркалі скакунцы, а з поля даносіўся стройны жабін хор. Пахла багатым густым водырам расквітшага лета, п'янючага й завучага да безгранічнай асалоды жыцьцём і яго красою.

Гапа вышла на вуліцу зусім назмроку, калі ўжо клапатлівае жыцьцё мяшчан заціхла. Яна спынілася каля вешніц, напоўненая радасцю наступных перажываньняў. Пры гэтым Гапа двайліася ў сваёй істоце: адна палова яе цягнула хутчэй да Тацьцяны, каб у

свой час быць там і ня даць прычыны позна распачаць гульню; другая палова трымала на месцы ногі, накіроўваючы вуши слухаць і ўбіраць у сябе пявучую музыку ночы.

У гэтых супярэччы Гапа прастаяла каля поўгадзіны; не зауважыла, як прайшлі каля яе дзъве дзяўчыне, якія, адышоўшыся, у голас зарагаталі.

— Гэта ўжо тыя заразы пацягнуліся да Адаркі,— выляялася Гапа і намерылася сама йсьці да Тацьцяны.

Толькі яна кранулася з месца, як раптам, зусім неспадзявана, пачула ззаду.

— Куды, Гапа?

Гапа, скамяніўшыся, азірнулася назад і неўпапад адказала:

— Да Тацьцяны-ж!

— Пачакай!—супыніла Тацьцяна.

То была яна.

— Ах!—Гэта-ж ты Тацьцяна? Пэўна, па мяне? Чакаецце ўжо?—кінула Гапа некалькі пытаньняў да Тацьцяны.

— Чакай адно... Сягоныя, пакуль, з нашае зборні пэўна нічога ня выйдзе... Зусім пайшло не панашаму...

— Як? Чаму?—пужліва хапілася Гапа. У яе нутры ўсё раптам перавярнулася, у галаве заварушыліся неспакойныя думкі.

— Ша-а! — скмеціўшы затрывожанасьць таварышкі, суцяшала Тацьцяна:—давай пасядзімо крыху, і я табе скажу, у чым справа.

Яны падышлі к прызьбе і паселі.

— Вось, галубка,—пачала Тацьцяна, абярнуўшыся да Гапы:—Я толькі што ад Насты. Думала, што пайшла ўжо дзесяці... Я тады па дарозе да Людвіса і—тае няма...

Тацьцяна спынілася і колькі хвілін прамаўчала.

— А гэта, вось, ішла да цябе і сустрэла яе, Людвісу, з Кар'ёнам,—цишэй дадала Тацьцяна.

Гапа прыметна здрыганулася ўсім целам, адняла ад Тацьцяны твар і перш памкнулася падняцца з месца, але замест таго адхілілася да съценкі і моўчкі прасядзела хвілін з пяць—ня маючы сілы падняць язык,

каб спусьціць з яго шэраг злосных слоў-ляянак.
Пасьля, як-бы ўвайшоўшы ў сябе, яна запытала.

— Дзе ты іх бачыла?

— Сядзяць на лаўцы каля Клумкавай хаты, пры-
туліўшыся адно да другога. Я знарок прывіталася,
каб праканацца... Вось табе і Кар'ён!..

Гапа зноў змаўчала: яна сядзела і чула, як у яе
ў сярэдзіне гасылі нядаўнія проблескі квітучых жа-
даньняў. Сэрца моцна стукала, і кожны яго ўдар,
здавалася, заганяў новы гвозд у яе душу. Гапа зусім
не чакала гэтага і, дзякуючы якраз гэтай нечаканасці,
да таго моцна кранулася, што ўся калацілася ад аха-
піўшай яе дрыготкі. Праўда, побач з вялікаю колкаю
крыўдлівасцю, у Гапы ўзынялося і вострае, пякучае
абурэнье злосці да Кар'ёна і Людвіса. Яны ўдваіх
раптам выраслы ў яе ваччу ў страшэннае чудзішча,
якое загароджвала ўвесь съвет і адцягвала ўсю Гапіну
увагу на сябе. Толькі перад ёю адчыняліся ружовыя
правіды на шляху да ажыццяўлення салодкіх мар,
як тут—на табе—высокая крэпкая съцяна загарадзіла
гэты шлях і доўгім густым ценем затуліла яснасць
небасхілу. Ці-ж можна спакойна згадзіцца з гэтым?
Гапа не дапускала й думкі. Яе сумленье не дазваляла
дараваць гэтага. Апусьціцца і зымірыцца—то адказацца
ад сябе. Ня дзеля гэтага-ж Гапа загубіла столькі нат-
хненія, столькі радасці перагартавала ў сваім нутры!

— Тацьцяна, сястрыца, хадзем туды... хадзем да
іх, я хачу толькі... Я хачу праканацца, ці ўпраўду то
Кар'ён—дрыжачым, як ад спугу, голасам папрасіла
Гапа таварышку.

— Чаго табе, Гапка, ісьці; я бачыла, што то яны...
Съмляцьмуцца, як углядзяць,—думала адгаварыць
Тацьцяна.

Але Гапа ня ўнімалася: яе ахапіла нейкай прага
падыйсьці да Кар'ёна і ўласнымі вачымі падлавіць яго
на здрадзе к ёй. Гапа ня мела сілы ўтрымацца, не
знаходзіла думак, каб высьветліць мажлівия скруткі
сваіх намераў. Яна хапіла Тацьцяну за руку і ўмоль-
ным голасам начала настайваць на сваім рашэнні.
У яе голасе зычэлі ноткі душэўнага болю, які ня мог

не крануць Тацьцяны. І яна, нарэшце, паслухала таварышку ды пайшла з ёю ўсьцяж вуліцы, налева ад Гапінай хаты.

Зрабіўши некалькі крокаў, Гапа падшапнула Тацьцяне, каб ня выходзіць на сярэдзіну вуліцы, а йсьці між хатаў і гародаў. На выпадковы трэск ці стук ног яна адказвала чулым уздрыгам усяе постасці і падозрана аглядалася вакол. „Цішэй, цішэй, Тацьцянка“, пераказвала да Тацьцяны.

Белы круг месяца, узышоўши досыць высока, пускаў доўгія цені ад кожнае рэчы; але па адным баку вуліцы яго съятло паласкала ўвесь надворны выгляд будынкаў, так што можна было на адгоне дзесятку сажняў убачыць седзячага на прызьбе. Затое трудней рабілася разглядзець што-кольвек па цёмным баку вуліцы.

Гапа з Тацьцянаю, ідучы цёмным бокам, мінулі некалькі будынкаў і гародаў. Прыслухваліся і пільнаўвалі адна другой. Мінаючы чацверты двор, абое раптам спыніліся. Кожная пачула ціхую, рэдкую гутарку, якая йшла з-за платоў пасэсаравага двара. Гапа хапіла Тацьцяну за руку, съсіснула яе, даючы гэтym знак, каб тая спынілася на месцы, а сама падышла шчыльна к платом і прыслухалася. Рэдкія слова выразна даходзілі да яе з глыбіні двара. Кожнае з іх, як малатом, стукала ў грудзі Гапе і, стукаючы, распляла яе злосьць, зайдрасць і прагу да помсты. „Я-ж табе, здрайца, адрыгнуся-а!“—выбіла ў яе галаве наядхтаваная помстаю сіберная думка. І тут-ж, як працяг гэтае думкі, нейкая сіла піхнула Гапу хапіцца за кол у частаколе і ў міг выламаць яго з рэзкім трэскам. Рэха ад злому гулка разъляцелася ва ўсе бакі і ажно напалохала Тацьцяну. Тая хутка кінулася к плоту, ня ведаючы, што зрабіць з таварышкаю. Нашарохаў трэск і гутарыўшых у дварэ, якія раптам заціхлі. І тое зацішша, якое, здавалася, запанавала съледам за трэскам калка вакол і ўсюды, яшчэ больш разъярыла Гапу, і яна рашуча, няпрытомна выбегла з-за платоў, параўнялася з вешніцамі ў двор Клумкі і з усяго размаху кінула ў яго калок. Кінула і ў момант пусьцілася

ўбежкі назад, забыўши і пра Тацьцяну. Стук, які зрабіў калок, выцяўши ні-то ў дзъверы, ні-то ў якісь цэбар, здалося Гапе, нібы пагнаўся за ёю. Пераляцеўшы некалькі хат, Гапа яшчэ шпарчэй замітусіла нагамі.

Азіраючыся, не зварочваючи ўвагі на Тацьцяну, яна хутка прыбегла да свае хаты, спрытна адчыніла вешніцы і ўскочыла ў двор. Ускочыла і раптам апамяталася:— стала, каб аглядзеца.

Хутка прыбегла й Тацьцяна.

— Гапа, Гапа!—моцным шэптам падала яна,— чаго ты так памчалася. Ніхто-ж ня гоніцца.

Гапа прачыніла вешніцы і ўпусціла ў двор Тацьцяну.

— Калі й не пацэліла ні ў аднаго, затое напалохала. Памятацьмуць, паганцы!—здавольна пахвалілася Гапа.

— Але ты й мяне перапалохала. Я зусім не чакала, што ты так зробіш, хай цябе паралюш...

— А мо' ня варта, скажаш?—сумелася Гапа.

Тацьцяна нічога не адказала, каб ня смущіць таварышку.

— Хай-бы ведалі, што гэта я,—казала Гапа.

— Ды даведаюца. Забачыш, ужо заўтра будзе ўсё ведана. Даведаюцца і скемяць, у чым сэнс... Нічога, варты абое...

Гапа здаволена зас্মяялася.

Пачакаўши яшчэ крыху, яны разышліся.

IV

Гапа не пайшла ў хату, а лягla спаць у сенцах. Лягla і перш задрамала, забыўшися праз усё. Але праз хвілін дваццаць яна абудзілася і зусім згубіла сон. У голаў хлынулі соткі розных думак і запаланілі яе нашчэнт. Гапа мімаволі, цалкам, нырнула ў іх, перабіраючы адну за другою. Усе гэтыя думкі, як калясо, пачыналіся з надуманай зборні, краталіся розных момантаў яе перажываньняў і канчаліся пусканьнем калка на Людвісю з Кар'ёнам. Спыняючыся на гэтым, Гапа правярала сябе, ці ў праве была зрабіць тое, што

зрабіла. „Можа й ня варта было чапаць?“ уставала перад ёю пытанье і чапляла яе за жывое. „Не, гэтага яшчэ мала. Мала таму, што яны знарек насьміхаюца з мяне. Я не могу дараўаць, каб яна, валацуя гэтая, так нецырымонна, так съмела пайшла на гэта. Байструк-жа... Байструк!.. Га-а! Так!“

Успомніўшы гэту асабістасць Людвісінага паходжэння, Гапа зразу зарадавалася, як быццам-бы знайшла вернае выйсьце з свайго няпрыемнага становішча. Скучаныя ў адзін клубок цяжкія думкі глыбокай няверы кудысьці адсунуліся, парадзелі; у галаве Гапы стала лягчэй і бадзёрай. Яна перамяніла позу, расцягнуўшыся ва ўсю доўж, адплющыла вочы і сама себе ўхмыльнулася. „Байструк! Кар'ён таго ня ведае! Бедны, ён пагнаўся за яе пекнатаю... А тое, што яна байструк—і ня ведае. Пакаецца—толькі давясці яго. Заўтра гэта трэ' будзе зрабіць... Заўтра... Але як? Спыніць і сказаць? Ці паверыць? Думацьме, што я па завідзе наракаю—адвернецца... Ах!“ Гапа ўсю ўвагу пакіравала на роздум, як і што ёй будзе зрабіць, каб расказаць Кар'ёну аб Людвісі, хто і што яна. „А вось,—захапіўшыся думкамі, уголос размаўляла яна сама з сабою,—папрашу Таццяну, няхай папробуе яна. Ёй ямчэй гэта зрабіць. Заўтра-ж папрашу спаткаць яго і ўсё-ўсенькае расказаць... Ці-кава, якое ўражанье гэта зробіць на яго. Заплюеца, пэўна... Ах, цудны які Кар'ён. Папасьмяяся я з цябе, браце, уволю... А калі нічога не паможа? Што тады? Мо' зусім ня варта пачынаць гэтага? Можа, праста выляяць яе і годзе? Вядома, гэта не здарма цэлы тыдзень не паказацца. Мабыць, нешта...“

Гапа кінула размаўляць і хапілася за ўспамін, каб адшукаць у сваіх адносінах з Кар'ёнам тыя ці іншыя вады, знайсьці якое няпуцёвае слова, што можа як калі неабдумана выказала, але ні на чым ня спынялася яе думка. Увесь праведзены з ім час—выглядаў съветлаю паласою яе жыцця. „Пэўна адно—што Людвісія прыгажэйшая за мяне“, адкульсьці вынікла суменная думка. Вынікла ціхай, таемнай да таго, што съпярша Гапа не зъвярнула на яе ўвагі і прапусьціла

разам з іншымі думкамі; але разам яна, як-бы незнанік затрымалася ў яе сузнаньні, вырасла ў самую вялікую і заваладала ўсёю яе істотаю. Гапа глыбока жахнулася ад ахапіўшае яе цяжкае балючае крыўды на самую сябе, на сваю долю, на жыцьцё.

Ёй стала моташна, душна і няпрыемна. Не могла спакойна ўлежаць і некалькі разоў засаб перавярнулася; нарэшце лягла ніцма, утуліла голаў у падушку, съціснула зубы й балюча заплакала здаўленым нутраным плачам...

А на дварэ ўжо паднімаўся золак, і лёгкі белы водсъвет яго прабіваўся ў вузкае акенца сянец.

3/VII—23

Менск.

РАСПУСЬНІЦА

— Злодзей ты, злодзей! Шэльма, ты шэльма! Да чаго ты мяне давёў! Ах, закляты!

І Аўдоцьця палажыла на стол асадку, падперла рукою бараду і начала думаць. Бляды, змучаны яе твар выказваў сабою тыя муکі яе душы, якія Аўдоцьця перажывала за астатнія два гады: бач, з таго часу, калі яе гаспадар, Хірысон, пакінуў ёй пісаць з Амэрыкі, адрокся ад яе і, як перадавалі, сышоўся там з нейкаю другою кабетаю... З упалых вачэй Аўдоцьці кацлісія па яе блядых шчоках адна за аднёю, зыліваючыся, буйныя, як каралі, чыстыя сылёзы, росячы сваёю цёплаю вільгацьцю яе кашульку.

Алеська, восьмёгадовая дачушка Аўдоцьці, замораная, пакрыўджанай сіроткаю сядзела супроць матцеры, сачыла ўвесь час за ёю ды ўсё мерылася плацаць.

— Сыціхні, дачунька мая, съцешся, любка,— супакойвала Аўдоцьця дзяяўчынку,— пайдзі лепш, родненская, паглядзі, дзе нашы Сёмачка з Еўкаю. Пайдзі, котка мая.

Але Алеська не адыходзіла ад маткі, мэрэм-бы баючыся яе адну пакінучь.

— Ах, ах, што мне болей яшчэ яму напісаць?— папытала сама ў сябе Аўдоцьця, гледзячы на дачушку.

Алеська пацягнула плечыкамі й адразу-ж адказала:

— Напіши, матулька, што я лічу яго нашым згубіцелем, катам нашым.

Аўдоцьця, нярадасна ўсміхнуўшыся, мэрэм-бы згадзілася з дачушкаю, і трасучаю рукою вывела на бруднай паперы высокімі, крывымі літарамі прадыктованыя Алеськаю слова. Вывела іх, паглядзела на паперу, падумала крыху і паднялася з месца.

— Што, ці ўжо скончыла пісаць, мама? — запыталася Алеська.

— Не, дачушка, я яшчэ ня скончыла, я так адхілілася,—адказала Аўдоцьця дзіцяці.

У гэтых момант пачуўся бразг дзъвярыма. Аўдоцьця хутчэй хапіла са стала недапісаны ліст і сунула яго за пазуху; пасьля адварнулася, села на ўслоне й стала чакаць.

Хвіліны праз дзъве ў хату ўвайшла Паруля. Аўдоцьціна маці, старэнка, маршчлівая, але яшчэ рухавая бабуля.

— Добры вечар, дачушка! — прывіталася яна.

— Вечар добры! — адказала Аўдоцьця, — прысядзіце, вось,—падаючи зэдлік, папрасіла яна, — вы так замарыліся, няблізкі сьвет ідучы сюды.

— Але, дачушка, такі дужа стамілася. Вядома, старасць сваё бярэ, — охаючи й крэкчучы казала Паруля і прытым нядужна прыседа на зэдлік.

Села й глыбока ўздыхнула.

— Ну, што добра гуваць у цябе, Аўдоцьця? — запытала Паруля. — Мо' часамі Хірысон піша што?

— Не, мамачка, нічога ня піша; хай яго горліца зарэжа — прападаць мне даводзіцца э-за яго.

У ваччу маладзіцы паказаліся сълёзы.

— Мама, ня плачце, — папрасіла мацеру маленькая Алеська і сама заплакала.

— Сыціхні, мая котка, — суцешыла яе Паруля.

— Калі бо наш татка вельмі брыдкі. Мы з мамаю пісалі яму ліст, і я дапісала, што ён — згубіцель наш.

— Ліст пісала? Аб чым-жа хаяць? — з цікавасцю запытала Паруля ў Аўдоцьці.

— Ой, мамачка, я ўжо і сама ня ведаю, што яму пісаць. Няхай ён там голаў сабе падверне, гадзіна заклятая! Гэта-ж ня жартачкі, да чаго ён давёў нас... Хоць з голаду прападай. Навошта падобны сталі дзеци... Людзі съмяюцца, гавораць усяк, калі ты старавешся здабыць кавалак хлеба тым ці іншым спосабам... Людзям няма жалю, а баўтаць языкамі, — дык з любасцю.

Заламаўшы рукі, Аўдоцьца заплакала. Паруля, гледзячы на дачку, таксама зас্লязілася і выцерла падолам каравага хвартуха запалыя вочы.

Тымчасам на дварэ цымнела. Апошні променъ сонца зынік з хаты, дзе па куткох пачаў туліца шэры змрок.

— Алеська, Алеська—абярнулася Аўдоцьца да дачушкі,—пайдзі, мая котка, пащука дзяцей, а то яны, небаракі, цэлы дзень ня еўшы. Пайдзі, дачушка.

— Добра, добра, мамачка,—прапелептала дзячынка і хутка выкацілася з хаты, моцна стукнуўшы дзьвярыма.

— Аўдоцька, Аўдоцька!—праз плач вымавіла матка, азірнуўшыся па хаце;—скажы-ж мне, дачушка, ці то праўда, што аб табе людзі балхвяць, нібы-та ты... дачушка, мужчын да сябе прымаеш? Скажы мне, дачушка, ці ня злыя языкі распускаюць пра цябе гэтыя чуткі? Ах, напускаюцца бог і людзі!

Аўдоцьца ўздрыгнулася ўсім целам, рухава захадзіла па хаце і ня ведала, што адказаць мацеры: сазнацца—не казала сумленыне, а стаіцца—таксама балюча. Памаўчаўшы нейкі час, Аўдоцьца рашила ўсё-ткі склусіць і сказала мацеры:

— Мамачка, усё—адна брахня. Плюньце ў вочы таму, хто будзе брахаць вам аб гэтым. Гой, ды якія-ж заразы ёсьць у нашым мястэчку! Вочы-б павыколвалі табе, каменянямі-б закідалі, каб прымелі. І завошта яны на мяне накідаюцца? Што я ім дрэннага зрабіла? Ці я мяшаю каму, ці стаю папярок дарогі?

— Ды яно-ж так, Аўдоцька; ужо съвет такі. Со-чаць за табою, як за злодзеем... Трэба, дачушка, так жыць, каб ніхто й падкалупіць ня мог нічым...

Аўдоцьца не магла далей нічога сказаць: яна паківала галавою, моцна і глыбока ўздыхнула і паглядзела ў вакно.

— Што, няма дзяцей?—запытала яе Паруля.

— Няма. Прыйдуць зараз... Яны і ўпоцемку патрапяць... Пэўна й вам, мама, прыйдзецца йсьці, пакуль яшчэ зусім ня съцымнела. Пакуль заклыпаеце памаленку...

Паруля мэрам-бы й забыла, аб чым толькі што размаўляла з дачкою і рухава паднялася з месца.

— Але, але, Аўдоцька, я пайду такі,—вымавіла яна і зазірнула ў вакно.—Ой, ды ўжо-ж зусім цёмна на дварэ,—дабавіла яна й рухава вышла з хаты.

Аўдоцьця правяла мацеру на вуліцу, папрасіла яе наведаца ў нядзелю і, узяўшы на рукі клыпаўшага да хаты разам з Алеськаю Сёмачку, вярнулася з дзяцьмі ў хату.

У хаце было зусім цёмна. Аўдоцьця зас্বяціла газьнічку. Маркотным, смуглым с্বятылом асьвяціла яна хату, пусціўшы па съценах чорныя лахматыя цені.

— Вось і съятло, вось і съятло, мае вы малень-кія дзеткі,—ні то прапяяла, ні то прамовіла да дзяцей Аўдоцьця.—На, пазабаўляйся з Сёмачкаю—абярнулася яна да Алеські,—а я пашукаю што-коль-вечы зъесьці вам.

Аўдоцьця падышла к печы, адчыніла засланку й вынула два маленькія гаршчочки.

— Вось, наце, ежце!—выказала яна, падаючы дзесяткам адзін гаршчочек з трима лыжкамі ў ім і па кавалачку хлеба.

Згрудзіўшыся каля прыпеку, дзеткі прагна пачалі ўвіхацца з гаршчком, мэрам яны тыдзень нічога ня бачылі ў очы.

Праз некалькі хвілін гаршчочек апусціцеў, а ад хлеба асталіся макавыя крошки.

Сама Аўдоцьця нічога ня ела.

— Ну, укладайцеся, дзеткі,—прыказала яна, узяўшы меншае й палажыўшы яго ў запечку ў нейкіх брудных пыльных лахманох. Старшыя паслухмяна падскоквалі на пол і спакойна ўлягліся абапал свайго браткі... Аўдоцьця абцерла лаву, прысела тварам да газьніцы і, дастаўшы з-за пазухі недакончаны ліст, прыладзілася на прыпеку яго дапісваць.

— Як-же яму канчаць? Якое слова ўставіць, каб яго там, заклятага, яно праняло наскролькі?.. Але-ж ці кране ўжо ту ю прадажную душу хоць што!—падумала яна сама сабе і зараз-же прынялася адшукваць у памяці тых ці іншых слоў. Адно за другім, цэлаю

чарадою завіліся яны ў Аўдоцьцінай галаве, мэрам просячыся кожнае адбіцца на паперы. Аўдоцьця вылучыла некаторыя і ўжо прыгнулася над прыпекам, каб пісаць, як раптам у вакно хтось застукаў. Аўдоцьця міжвольна скамянулася, але хутка супакоілася і падбегла да вакна.

— Хто там?—запытала яна.

— Я... я... Лукаш... Пусьці, Аўдоцьця, пусьці-ы!

— Табе чаго?.. Ці-ж ня сорамна, з вечара...—упікнула яна прыцішаным голасам.

— Пусьці, пусьці, Аўдоцьця, я... з грашымі. Я... я трыв рублі прынёс... і за старое расплачуся...—да-нейсься з двара просячы голас.

Аўдоцьця адхілілася ад вакна і ўзрадавана пра-гаварыла: „Тры-і-ы рублі-ы! Тры рублі! Гэта-ж на два тыдні жыць з дзяцьмі!“ І рухава, ня думаючи больш нічога ні аб чым, кінулася ў сенцы, адчыніла дэзверы і пазвала:

— Ну, ідзі! Ідзі, ну, Лукаш...

П'янаваты, але цвёрды на нагах, хутка апынуўся ў сенцах здаровы, грубы чалавек.

— Аўдоцьця, дзе ты?—запытаў ён, ня бачачы Аўдоцьці.

Яна не адказала, але стукнула засаўкаю.

Лукаш, разъняўшы рукі, зрабіў колькі крокаў на стук і абмацаў Аўдоцьцю.

— Пачакай, чаго ты...—хацела штось выказаць яна, але Лукаш aberуч прыцёг яе да сябе, пераняўшы гутарку, пачаў заблутана, адрыўна прасіць...

А ў яго кішэні ззвінела серабро.

„ДОЙДЗЕМ, СЫНОК“

Паабапал гасьцінца, вузкага, заросшага зялёнай мяккаю мураўкай, ляжала неагляднае поле залацістага жыта. Высокія тоўстыя дубцы яго згіналіся да нізу пад цяжарам ядраных важкіх каласоў.

Вузкія высокія межы, густа адзетыя застарэлым дзяцельнікам, засохшым рамонкам і павяўшым цюцюпанам ды падушачкамі, разрэзвалі на доўгія стужкі, здавалася збоку, сущэльную, непадзельную роўнядзь.

Далёка ад гасьцінцу, на цэлыя вёрсты вакол, прабягаў узрок людзкі, губляючы зялёныя ніткі меџаў у гушчы нахіленых каласоў жыта.

У сінім, празрыстым, як шкло, паветры, у нярухомай і спакойнай цішы паўднёвай пары насіліся над палатном ніў, неўгамонна пяючы, рэзвыя жаўранкі. З гушчару жыта ім адклікаліся крыклівыя перапеўкі ды рэдкія, палахлівыя драчы.

Дзеесьці там, далёка, у правым канцы гасьцінцу, чулася пяньне жней. Знаёмыя мэлёдыйныя гукі песьні жніва вынікалі з паучучых каласоў жыта, гайдаліся над золатам ніў і, нарэшце, напіўшыся паху, змаўкалі ў чистым паветры, у праменях сонца.

Іх зъмянялі новыя, яшчэ болей півучыя, яшчэ болей звонкія ды радасныя.

Цэлых дзьве гадзіны ўжо прайшла паміж съценаў жыта роўным выхілястым гасьцінцам Маланка Груд з шасьцёхгадовым сваім сынком Міхалкам.

Яна была стомлена часткаю ад хады, часткаю ад таго гора, якое гнала яе гэтым гасьцінцам у чужую краіну, далёкую ад роднага месца, знаёмых людзей, да няведамае справы, да няяснага жыцця.

За плячыма яе вісеў зашчытнага колеру невялічкі ворачак, напоўнены сякімі-такімі рэчамі; у ваднэй

руцэ яна трымала сукаваты аблузаны яловы кій, другою ж вяла за руку свайго сынка Міхалку. Хлопчык стараўся трухаць побач з маткаю, але адставаў, зрываючы між жыта розныя кветачкі. Маланка яго падцягала, азіраючыся раз-по-разу на сынка. Міхалка ўвесь час ня съіхаў лепятаць, закідаючы мацеру рознымі пытаньнямі.

Маланка неахвотна адказвала сынку, а толькі час-ад-часу пытала ад сябе:

— А можа ты есьці хочаш, Міхалка?

Але Міхалка пра яду нібы забыў, а гаварыў зусім аб другім.

— Стаміўся, пэўна, нябожа мой?

І сказаўшы, спогадна азіралася на сваё дзіця, шэпчуучы сабе: „Ці дойдзем мы да якое мэты?“

— Адпачынем, сынок,—праказала Маланка да сынка, параўняўшыся з невялічкай, густа-заросшай паплавінкай, якая ўдавалася шырокім паўкругам у густое жыта.

Хлопчык нічога не адказаў, як-бы ня чуючы мацерынага запытаньня.

Тады Маланка моўкі зъянрнула з гасцінца, узышла на паплавінку і прысела. Міхалка спакойна спыніўся каля яе. Маланка зъняла з плеч ворак, расцягнула зашмарг, дастала акрайчык хлеба і два кусочки сыру, разлажыла гэта на траве і абярнулася да хлопчыка:

— На, еж, Міхалка!

Міхалка прагна прыняўся есьці. Маланка ела марудна, раздумваючы: „Колькі хлеба! Які ўраджай у гэтым годзе! Нівы і нівы—бясконца! Спакойнае, стомленае ад цяжару, жыта міла ўсміхаецца тваім вачом. А там ужо, глядзі, і жніво началося... Жнучь і пяюць... А вечарам пойдущы да хаты, шчаслівя, здаволеная ўраджаем... А я? Што-ж я буду ў гэты год жаць?“

Маланка спынілася есьці; на яе вачох заблішчэлі сълёзы.

„Нашу палоску сажнуць праклятыя паны... Сажнуць, або выпалаць, або вытапчуць... Ды ня толькі палоску зглумяць, а й дом увесь зруйнуюць, спаляць ды, чаго добра га, над бацькамі насымлюцца. Эх, паганцы, чаго ім трэба ад нашага краю, ад нас?“

Апошня думкі Маланка выказала ўчуткі.

Міхалка, дасюль заняты ядою, хутка павярнуўся да мацеры і запытаў:

— Мама, што ты кажаш?

— Наша поле, сынку, вось з гэткім самым пекным жытам сажнуць польскія паны; сажнуць і забяруць сабе на хлеб. Ужо ня будзеш ты, кахраны, хадзіць з бацькам на малацьбу.

Маланка прасльязілася.

— А дзе-ж, бок, наш татка, мама?

— У чырвонай армії, сынку.

— Што ён там робіць?

— Ваюе з панамі, сынок. Праганяе іх, разбойнікаў, з нашае старонкі, ня пускае іх сюды за намі гнацца.

— А можа ўжо ён дома?

— Не, мілы, ён ня вернецца дамоў, пакуль не прагоніць паноў. Паны загарадзілі нам дарогу да дому—трэба зламаць іх загарадзь.

— А куды-ж мы ідзем?

— Мы ў чужыну едзем, сынок; ідзем шукаць сабе часовага скутку.

Міхалка, пэўна, здаволіўся адказам мацеры, бо супакоіўся і адварнуўся да кветак, якія тут-жа збоку паглядалі яму ў очы.

Змоўкла і Маланка; змоўкла і, забыўшыся аб хлебе ў руках і аб голадзе, які вымусіў дастаць гэты хлеб з ворка, зноў адышла ў думкі і ў нарысы тых абразоў, якія так глыбока адбіліся на яе істоце. Цугам, звязна ўсталі перад ёю: падход палякоў к мясцечку, трэск стрэлаў, грукат гармат, променъ пажараў, агульны пярэпалах; далей—уцёкі комуністых і злыбедна-здавальняючая радасць багацяй-гаспадароў... Выразна, нібы ўяў, устаў перад Маланка гэткі вобраз: насоўваецца цёмная дажджлівая нач; гудзе

па-за вокнамі сядзіты вецер; сьвішчуць галінамі пла-
кучыя бярозы. Яна, Маланка, у хаце, сядзіць пры
стале і, аддаўшыся ўсёю ўвагаю, піша ліст да мілага
мужа, Нічыпара, які ваюе на фронце з панамі. Старыя
бацькі яе съпяць, съпіць і Міхалка. Съціша ў
хаце. Пёрка выводзіць на паперы няроўныя радкі.
Словы ліоцца, ліоцца, ліоцца—няма ім канца, няма
стрыму. Яе абурае палкае, маладое натхненьне, якое
салодкім туманам абдымает Маланчыну істоту... Маланка
забываецца, цішэй водзіць асадкаю, адцягае
увагу ад паперы і накіроўвае прагны ўзрок крыху
ўправа, наўскос, дзе спатыкае мілы твар Нічыпара...
нават чуе цёплы подых яго вуснаў... Маланка ўся
дрыжыць, але быццам заварожаная, ня можа павару-
шыць ніводным суставам... Некалькі доўгіх хвілін яна
знаходзіцца ў салодкай напрузе. Далей—ня ўтрымлі-
вае і, сабраўшы сілу, хоча падняцца, як раптам яе
аглушае страшэнны гук. Маланка ўздрыгвае, як асі-
навы ліст у дзікі парыў ветру... Зьвіняць у вокнах
шыбы... Разам устаюць усе страхі панскіх гвалтаў,
аб якіх ёй пісаў Нічыпар. Енкі, плач мацярок, кроў...
Яна азіраеца ў вакно і бачыць вагромністы про-
мень, усё неба ў вагні. „Не, я не застануся дома,
не! Ня дамся на глум паном. Уцяку, уцяку з мілым
Міхалкам. Уцяку! Мне не здабраваць, як прыдуць
паны“... Яна паведамляе бацьком сваё рашэнье і
сьледам-жа хапаецца за дзіця. Бацькі пачынаюць уга-
варваць яе, плакаць, самі не даючы сабе адліку, што
пагражает іх Маланцы ад паноў.—Астанься, дачушка,—
моліць маці.—Куды ты ў съвет з дзіцём?—упікае
бацька. Але яна ня слухае, пасьпешна будзіць Міхал-
ку, адзяе яго і, захапіўшы ворачак, прыпасены на
ўсякі выпадак, кідаецца з хаты ў цемру ночы. На ву-
ліцы яе падхапляе агульная хваля ўцекачоў і, як трэс-
ку, нясе з сабою... Куды? Дзе прыпынак?..

— Мама, ідзем далей, ужо супачылі,—катурхнуў
мацеру Міхалка.

Маланка ўсхапілася, як са сну, парваўшы нітку
думак, і аглядзелася вакол; пасъля, адчуўшы ў руцэ
хлеб, са смакам укусіла яго.

— Хадзем! — настаяў Міхалка, першым выбегшы на гасцінец.

Маланка паднялася, закінула за плечы ворак і пайшла за сынам.

Жоўтыя съцены жыта зноў абнялі іх з бакоў. Таксама стаяла гарачыня; таксама съпявалі жаўранкі ды перапёлкі; не заціхалі песьні жнеяк.

— Ці далёка нам яшчэ ісьці, мама? — запытала Міхалка, адышоўшыся крыху.

— Ня так ужо далёка, даражэнкі. Дойдзем сынок, крапіся крыху,—адказала Маланка, кінуўшы погляд усьцяж гасцінца.

ШУКАЮЧЫ ПРАЦЫ

Падыходзіў вечар. Сонца спускалася за лес, і з-пад зялёных куп ялін і хвой выглядала доўгімі, тонкімі космамі праменіняў няшыроке гала, перакроенае да-рожкаю, якая вілася выкрутасамі праз гала к лесу. З аднаго боку дарожкі ўпярэмежку—то калдబістай, гразкай, то сухой, па калені пяску,—гэта гала было з поплаву ў куп'ю, вытаптанага гавядко, а з другога — з іржышча, дробнага й ніzkага.

Дарожка выходзіла з-за пяшчанае горкі і, верця-
чыся, у другім канцы гала хавалася ў лесе. На гра-
нічцы гэтага лесу, якраз у tym самым месцы, дзе
дарожка пахільвала за першыя хвоі, тырчалі два
пянчуки,—відаць было, што з нядаўна съсечаных ялін.

— Ну, вось гэтта мы й сапачынем!—прысядаючы на адным пні, сказаў Цімох да таварыша Ігната.

Ігнат спыніўся і старэнна адсопваўся, азіраючыся вакол і на сонца.

— Ня раджу садзіцца, а то спознімся; можа ўжо параход прыйшоў... Лепш хадзем на прыстань, а то яшчэ пакуль зойдзем...—не згаджаўся Ігнат.

— А ласьне ты не ўтаміўся?

— Што-ж зробіш! Утаміўся-не-утаміўся, а трэба йсьці... А ты-б хацеў неўшманкі ўбраць сорак вяр-
стоў! Не-э, браце! Да гэтага мы яшчэ цэлы дзень нічога ня елі, а галоднаму прайдзі па гэтых пяшчыш-
чах!.. Пэўна ўтомішся... Але нічога не парадзіш—
трэба працы шукаць і гэткімі съцежкамі... Бачыш!..

Цімох балоча ўсьміхнуўся.

— Затое памяць астанецца на ўсё жыцьцё... Некалі, вось, цікава будзе ўспомніць...

— Але ўсё-ткі садзіся ды пасядзем,—тузнуўшы Цімоха за крысу, папрасіў Ігнат.—Што некалі будзе—

то будучына, а пакуль мы жывем цяперашнім: не пагоршым становішча—садзіся. Прыстань недалёка; пачуем гудок і дабяжым.

Цімох пярэчыў, але нядоўга—зънямога перасільвала ѹ цягнула прысесыці пасядзець: балелі ногі, калола ѹ пяткі, даваў аб сабе знаць голад. Цімох здаўся ѹ прысеў на суседнім пянчуку.

— Ага, такі на майм стала,—пакпіў Ігнат.

— Здаўся, як бачыш. Паняволі здасіся, калі жы вот падцягвае,—адказаў Цімох і пры гэтым пасъпешна азірнуўся ўбок, на лес.

З гушчы лесу даносіўся к хлопцам стук калёс і выразны гоман людзей. Хлопцы прыслушаліся.

— Ах, глядзі ты, як сёньнека запазыніўся параход! Гэта-ж падумаць. Цэлую пору амаль прастаялі на прыстані,—казаў грубы голас.

— А чародны, бадай, толькі заўтра йсьціме,—адказваў другі, ня менш зычны.

Грукат калёс, блізячыся да хлопцаў, рабіўся гучнейшим ды гучнейшым.

— Ну, цяпер можна будзе ўсё распытаць у падводчыкаў,—сказаў Цімох.

— Як быццам табе лягчэй стане ад гэтага,—папярэчыў Ігнат.

— А ўсё-ж, ведацьмем, як і што расплянаваць наступнае.

— Ды хопіць яшчэ, браток, памардавацца.

— Не навіна. Выберамся. Дастанем тое, чаго шукаем. Ці варта сумаваць!—пабадзёрыў таварыша Цімох.

— А я ня вельмі ѹ журбую. Толькі ўсяго, што неяк не па сабе робіцца так доўга бадзяцца. Бачыш, на вуліцы восень, самы сэзон у нашых мясцох, а мы ўсё шукаем.

Пакуль яны перагаварваліся, фурманкі праехалі залом дарогі ѹ апынуліся перад імі. Фурманак было з дзесятак; маленькія драбінкі, апалукошаныя, былі завалены мяшкамі муکі. Мізэрныя, дробныя конікі, упінаючыся на ўсю сілу, паціху цягнулі па каляіністай, пабітай карэньямі дарозе паклажу. Падводчыкі

йшлі падвое, патroe і, матаючи нясьціханна пугамі, вялі гутаркі на звычайныя буднічныя тэмы. Колькі яе ў іх знаходзіцца! Сорак вярстоў дарогі ад Бражак да Альшанін—кожныя два-тры дні праходзіцца імі з тэю-ж шэраю спакойліваю гаворкаю. Па пяць, па шэсць разоў пераказываюцца многія зъявішчы й зда-рэнныні і не надаядаюць.

— Дзядзькі, — абярнуўся да падводчыкаў Цімох,— ці далёка адсюль да Бражак?

Некалькі чалавек акінулі яго з ног да галавы падазроным поглядам і з хітраю ўсъмешкаю на тварах адказалі ў адзін голас:

— А вам як-бы хацелася? Нічога, можаце адды-хаць, к цёмнаму зойдзене.

— А паразод на Кіеў, ня ведаеце, скора йсьці-ме?—падаў другое запытанье Ігнат.

Падводчыкі, як згаварыўшыся, пакруцілі галовамі і крыху памаўчалі. Пасьля адзін старэнкі, з рэдкаю, шэраю бародкаю адказаў за ўсіх:

— Вось гэтага, браточки, дык ня можам сказаць... Уверх, на Лоеў, толечкі што адышоў... А ўніз, штосьці казалі, нібы ўночы пойдзе...

— А на прыстані, скажэце, ці можна чаго дастаць зъесці?

Падводчыкі весела зарагаталі.

— Наўрад, сынкі,—адказаў той-жа стары.—Тут і прыстань уся з двух-трох хатак. Глуш... Самім прыходзіцца ў Лоеў ездзіць за прыпасамі.

— А вы-ж куды, хлопцы, едзеце?—запытаў ад сябе падводчык.

— Ды едзем, куды вочы глядзяць. Працы шу-каем... Вось пяты тыдзень у дарозе: просім работы, а яе няма,—весела адказаў Цімох.

— Якое-ж вы работы шукаеце?—зацікавіліся падводчыкі.

— Якое! якое хоць! Самі мы—гарбары, а цяпер нэм абышто рабіць.

— Так, цяпер цяжка дастаць службу... Папро-буйце трапіць у Кіеў,—парадзіў стары...

— Мужчы-ны-ны!— пачуўся вокліч з поля, куды ад'ехалі фурманкі.— Чаго-о вы та-ам!

Падводчыкі пакінулі Цімоха з Ігнатам і пасъпешна пайшлі на голас.

— Кепскія паперы, брат! Аддаляецца ад нас Кіеў. Паразаду няма, а мо' і ўночы ня будзе, а есьці— таксама канчаем... Прыдзеца на куфэрачках плысьці ў Кіеў...— жартаваў Ігнат.

— Я, бо, табе казаў, што гэты плян найгоршы... Залезылі ў нейкую глуш і бадзянемся, як съят бяз вума... А ў Кіеве—што ты там знайдзеш?.. Давай, калі ёсьць што, перакусім.

— А вось; маеш акрайчык хлеба і крыху сала. Съпячы, калі хочаш,— дастаючы з торбачкі, сказаў Ігнат.

— Чакай, я перадумаў,— спыніў Цімох, ухапіўшыся за руку таварыша,— я думаю гэтак зрабіць: пойдзем раней на прыстань і выпытаем, як і што з паразодам. Ня пойдзе сёньня— будзем стараца спажывы... А то мы тут разложымся з агнём, а там паразод— шусь і кончана.

— Давай, пойдзем!— згадзіўся Ігнат.

Яны падняліся, закінулі за плечы клумкі і выйшлі на дарогу.

На дварэ патрошку цымнела. Між кустоў і дрэў гусьціўся змрок. Разам з цемраю спадала на землю і асеньняя вільгаць. Пахла густым п'яным водырам ападаўшага лісьця.

Цімох з Ігнатам, разглядаючы па бакох, ішлі да прыстані. Кусок дарогі, які ім асталося прайсьці, здаваўся без канца-краю. Стомленасць, змора мітрэнжыла іх рухавасці. Хацелася сесьці сярод дарогі, каб адпачыць, нарэшце, адкараскацца ад назойлівага, балючага пытання: дзе-ж канец іх дарозе? Цэлых пяць тыдняў, як яны сарваліся з месца, апынуўшыся без работы, і калясяць прасторы палёў, пераходзячы з месца на месца ў адшуканыні працы. Праелі заробленыя гроши, распрадаліся, многа разоў жабракамі заходзілі ў хаты, каб выпрасіць хлеба... Дакуль-жа гэта будзе? Не хапае магі чакаць. Выпетрала ўсякая вера, высахла надзея.

— Нарэшце мяне абурае ўсё гэта... Выходзіць, што мы лішнія на зямлі...—выказаў Ігнат да Цімоха.

— Паганы лад—агню просіць,—адказаў Цімох.— Каб гэта прымеў, дык, ведаеш, зынішчыў-бы дарэшты...

— Пачакай, брат, некалі ўспомнім і зараз адплацім.

— Успомніш ты. Ці ўтрымаешся на нагах да таго часу, калі...

— А што? Зацягаемся, думаеш? Кінь! Усё-ж—маеш руکі!—працягнуўшы ўперад руку з сашчэпленым кулаком, пагрозіўся Ігнат.

— Мала хто ўважае твой кулак... А сунь лепш ты яго ў кішэню ды падлічы гроши, ці хопіць на месцы хоць на палубе?—пасъмяяўся Цімох.

— Напавер паедзем. У Кіеве заплацім.

Ігнат засунуў руку ў кішэню, пакалупаўся ў ёй і дастаў адтуль некалькі манэт.

— Лічы! А вось вырасьлі ў дарозе.

Ігнат спыніўся, ращчапіў кулак і пералічыў гроши.

— Сем рублёў, крапіся!—гукнуў ён удагон Цімоху.

— Сем? Го-о! Тут ня толькі да Кіева, а й да Адэсы хопіць.

— А калі, вось, прыдаць яшчэ маю жакетку, як ты думаеш, вёрст на трыста хопіць?

Абое рассьмяяліся, ажно рэха аддалося ў лясной нетры.

— А ўсё-ж дачыльгікалі! Вунь канец лесу.

X Яны ўскорылі хаду і хутка выйслі з лесу. Хоць быў вечар, але стала шмат відней, чымся ў лесе. Хлопцы адначасна абвялі поглядам разълёгшае перад імі гала, якое мо' на вярсту цягнулася раўнінай, а далей абрывалася да спуску. Управа, недалеч ад лесу, стаяў маёнтак. Некалькі вялікіх стадолаў, пакрытых новымі гонтамі, абкружалі белы двухпавярховы палац. З бакоў палацу, як вартаўнікі, стаялі разгацістыя, у жоўтым уборы, клёны. У вокнах, глядзеўшых на дарогу, кудэю ўшлі Цімох з Ігнатам, блішчала сьвято. Чуліся мэлёдыі вясёлае музыкі, якую справодзілі рэзыя, жыцьцёрадасныя жаночыя галасы. Маніла спакоем, вясёласцю і бесклапотнасцю.

Хлопцам не хацелася адрываць вачэй ад маёнтку, але, крыху адышоўшыся ад лесу, дарога заламала ўлева і затуліла палоскаю арэхавага маладняка белы палац. А ўперадзе, ганоў за трое-чэцьвера, раптам вынік шырокі, зывілісты Дняпро. Хлопцы ўпіліся ў яго сваімі поглядамі. Туды, к заходу, дзе яшчэ смутна дагарала паблюднёушае праменне зайшоўшага сонца, Дняпро блішчаў алавянаю фарбаю, а чым бліжэй, тым алавянасьць цямнела, гусьцілася й зылівалася з афарбоўкаю берагоў. То бліжэй к Дняпровым хвалям, то адышоўшыся ад іх на сажні і гоны, стаялі пажаўцелыя дзярэўцы... У адным месцы яны згушчаліся ў шчыльную грамаду і напіралі на стромкі бераг рэчкі ўёмнаю съязною гайку. Па другі бок Дняпра слайся нязъмераны паглядам абшар лугу. Між рэдкага хмызьняка высоўваліся стагі парудзелага сена.

Дняпром ішлі плыты. Да хлопцаў дасягалі галосныя выкрыкі плытнікаў, якія нясьціхана бегалі то ўзад, то ўперад даўгіх, паламаных плытоў. Блішчэлі агоньчыкі і на плытох і на беразе.

Цімох з Ігнатам падходзілі да Дняпра з правага боку. Каля прыстані бераг паступова спускаўся к рацэ. Невялічкая, зьбітая з дошчак і пафарбованая жоўтаю фарбаю прыстань плавала на вадзе, будучы прычэпленай да жалезных калоў, убітых наводналь ад берагу жалезнымі ланцугамі. Вузкая ўсходня звязвала бераг з прыстанню.

З левага боку ад прыстані, прытуліўшыся да ўзгорку, стаялі трох старэнкіх хацінкі. Некалькі падводаў паражняком чагосьці чакалі. Падводчыкі раз-ураз паглядалі на прыгнаныя да берагу барліны й лайбы.

Хлопцы спусьціліся з пакатасьці, агледзеліся вакол і, не заходзячы ў будынак прыстані, прыселі на ляжаўшым каля прыстані бервяне.

— Вось і прышлі,—сказаў Цімох,—цяпер можна супачыць. Штосьці ціха на прыстані, не спадзявайся на парабод.

— А, ведаеш,—ідзі, браток, запытай у каго-коль-вечы,—парадзіў Ігнат.

— Калі йсьці, дык давай абудва пойдзем. Чаго-ж сядзецьмем тут.

Хлопцы падняліся і пайшлі ў прыстань. У дзвіярох багажнага аддзяленьня стаяў служачы прыстані, пільна разглядаўшы якуюсьці паперку.

— Скажэце, калі ласка, калі йсьціме паход на Kieў?—запытаў служачага Цімох.

— Ня ведаю,—коратка й нялюдзка адказаў служачы.

— А хто ведае?—кінуў упічна Ігнат.

Служачы крыху памаўчаў, нэрвова павярцеўшы ў руках паперку, пасьля спакайнейшим тонам адказаў:

— Чакаем ноччу... А здарыцца, што заўтра вечарам. Цяпер няма пэўнага расьпісаньня. Можаце спакойна спаць...

Хлопцы маўкліва паціснулі плячыма, паківалі галовамі ѹ пайшлі ў пасажырнае аддзяленьне.

— На, вось, якая добрая хата,—жартаўліва пра-
казаў Ігнат, уваходзячы ѿ маленъкую, абстаўленую
дзвівум заслонамі ѹ сталом каморку. Малупаценъкае
вакенца пускала ѿ яе шэры змрок.

У каморцы ўжо сядзела чалавек пяць пасажыраў.
Кожны з іх быў заняты сваімі думкамі і ніхто не
зьвярнуў увагі на Цімоха і Ігната.

— Можна асядаць! — пасьмияяўся Ігнат. — Вось,
пэўна, і гэтыя людзі ѿ наш бок едуць...

— А вы куды?—паглядзеўшы на Цімоха, запы-
таў малады здаровы пасажыр.

— На Kieў!—адказаў Цімох.

— Туды-ж і мы... Але, кажуць, ня скора будзе
йсьці паход. Заўтра к вечару. Вы пыталіся?

— Пыталіся. Тоё самае ѹ нам сказаў... Будзем
чакаць...

— А скуль вы едзеце?—пацікавіўся здаровы
хлапец далей.

— Работы шукаем. Больш месяца ўжо ездзім і хо-
дзім і нічога няма. А вы адкуль едзеце?—запытаў Ігнат.

— А мы якраз з работы. На барлінах працавалі,
а цяпер едзем дадому. Вось толечкі з Лоева пехам
прыйшли.

Цімох з Ігнатам прыселі каля размоўніка.

— Што-ж, зарабілі трохі грошай?—пацікавіўся Ігнат.

— Эт, зарабілі! Не вялікая мацыя. Праца занадта цяжкая. Але рублёў па трыццаць вязем дамоў. Будзе крыху пададзеца:

Хлопец паглядзеў на свае порткі, у некалькіх мясцох лапленыя, усміхнуўся сам сабе і сказаў да Ігната:

— Вось як ходзім—у свята і ў будні. Трэба-ж прыкрыць цела. Вось і прыходзіцца згаджацца на ўсякую работу, без разбору... Вы...—хлопец аглядзеў Цімоха і Ігната,—вы ўсё-такі яшчэ маеце ў што адзеца. Каб на мяне, я-б і ня тужыў аб работе. Хадзіць ёсьць у чым,—а яды можна дастаць.

— Адкуль?—запытаў Ігнат.

— Адкуль! Ды хоць-бы тых самых картопель напёк—і хопіць. Чаго там перабіраць многа... Жывуць-жа людзі пры работе і на картоплях...

Усе ўтраіх зас্তыняліся. Паглядзеўши на іх, ухмыльнуліся і яшчэ троє пасажыраў, з якіх адзін пажылы, з абросшым тварам, выглядаючы мурynam, а двое маладых белакурых хлопцаў.

— А добра кажаце,—падхапіў Цімох,—картоплі ня дрэнная рэч. Аднак у нас няма чаго есьці—вось трэба пабегчы пашукаць дзе-кольвецы картопель.

— Там, на горцы, здаецца, я бачыў,—прыпомніў Ігнат,—пэўна панскія. Скокні накапай, калі маеш ахвоту. Мне то, прызнацца, ня хочацца. Лепш тут пасяджу.

— А я пайду. Толькі ўжо ты, Ігнат, ня квапся на картоплі, а то дарма. Не дастанеш ад мяне.

Цімох устаў з заслону і паглядзеў у ваконца.

— Пайду!

— Жадаю посьпеху,—паслаў удагон таварышу Ігнат,—добра парадзілі,—дадаў ён, адварнуўшыся да суседа.—А то, вось, выпатрашылі ўсе торбачкі, а цяпер хоць язык на паліцу кладзі. Пакуль там яшчэ да Кіева—ня вытрымаем. У Кіеве-ж жакетку з плеч і побаку, а тут...

— Вы прадасьцё жакетку?—ухапіўся за Ігнатавы слова яго размоўнік.

— Прадам, абы гроши.

— Я купляю, дайце прымерыць...

Ігнат зьдзеў з плеч жакетку і падаў яе размоўніку. Той хутка распрануў падраны суконны паўхалатак і адзеў Ігнатаву адзежыну. Жакетка прышлася па меры і на многа пахаращвала хлопца, робячы яго роўным і стройным дзяцюком. Гэту асабістасць крамнае вонраткі хлопец сам скмеціў і чуўся, што яна яму пасуе. Пахаджваючы па каморцы, ён пільна паглядаў на крысы, працягваў рукі, саджаў іх у кішэні і аглядаўся назад.

— Ну, Фомка, падыходзіць?—абярнуўся ён да чорнага мужчыны.

— Як на цябе шыта,—адказаў Фомка.—Съмела купляй. Прыйедзеш дадому—Тэкля не пазнае. Купляй, Піліп, купляй.

— Слухайце,—абярнуўся Піліп да Ігната,—на воншта вам вязьці яе ў Кіеў, калі я тут магу купіць. Восем рублёў выкладаю.

Ігнат зас্মяяўся.

— Паразад завязе. Затое ў Кіеве цэлых дванаццаць вазьму, калі ня больш. Паглядзі, якая работа, які тавар, ды няношаная зусім.

— Дам дзевяць і хай сядзіць на мне. Прагадаецце на Кіеве. Там вас абдураць, а гэта даю чыстыя, запрацаваныя шчыраю працаю дзевяць паперачак. Слухайце... На гэты гроши ў Кіеве лепшую купіце,—упрашваў Ігната Піліп.

Але Ігнат рашуча настаяў на сваім. Хлопец не ахвотліва зьняў з сябе жакетку, яшчэ паварочаў яе некалькі хвілін у руках і, аддаючы Ігнату, сказаў:

— Успомніце, ды позна будзе. Дзевяць рублёў пры дарозе не валеецца... Бярэце, кажу...

Пакуль яны таргаваліся, Цімох пасьпей нарваць картопель і разлажыць агонь. Променъ раптам лінуў у вакенца пасажырнай і зьвярнуў на сябе іх увагу.

— Вунь ваш таварыш ужо агонь расклаў,—падаў першым чорны пасажыр.—Глядзеце, як шугае, ажно іскры сыплюцца ў Дняпро.

Ігнат падыйшоў да вакенца і паглядзеў. Яго пачягнула на двор. Але толькі ён падыйшоў да дзьвярэй, як яны знадворку адчыніліся, і ў пасажырную ўвайшоў Цімох.

— У цябе, Ігнат, пэўна, сала крыху засталося! Пашукай, устроім добрую вячэрку. Картоплі ўжо загорнуты ў попел. Ня толькі ў памешчыка баль—зробім і мы тое самае. Вытрасай торбы...

Абое ўзялі клункі й началі іх патрашыць. Павы-
малі начынне, бялізну, парваныя хвартукі і кніжкі,
Усё гэта разлажылі на ўслонах. Пасажыры паўступалі
ім месцы, гледзячы на іх.

— Няма нічога,—вывернуўши торбачку, сказаў Цімох.

— Няма, бо зъелі. Я табе кажу, што ўсё кончылі; табе здаецца, што асталося,—адказаў Ігнат, пе-
рабіраючы свае рэчы на ўслоне.

— А вось, глядзі,—весела выкрыкнуў Цімох, па-
казваючы на маленькі кусочек сала, запаўши між
лістоў кніжкі.

Ігнат, а за ім для цікавасці троє пасажыраў, па-
дыйшлі да Цімоха, нахіліліся к улону й началі ўзі-
рацца на сала, як на якое дзіва.

— Маладзец, затое табе больш трэ' ўдзяліць,—
пажартаваў Ігнат.

— Хопіць картоплі спрыснуць па каплі,—дадаў
чорны пасажыр і засымляўся.

— Толькі-бы яны ў мяне не пагарэлі там,—сха-
мянуўся Цімох і, кінуўши з рук торбачку й бялізну,
пайшоў у дзьверы.

— Прыйодзь, Ігнат, да агню,—пазваў ён з-за
дзьвярэй.

— Прыду,—згадзіўся Ігнат, съпяшаючы ўкладаць
у торбы ўсё вынутае з іх.

— Работы больш, як сала,—пасымляўся ён.

Пасъля, уклаўшы ўсё чын-чынам у торбачкі, Ігнат завязаў іх і разам з адзежаю Цімоха ды сваёй палажыў камячком у кутку каморкі на ўслончыку.

У гэты час у пасажырную зайшоў вартаўнік прыстані з маленъкаю лямпачкаю ў руцэ. Праз чыста выцертае шкло глядзеў на голыя жоўтая съцены каморкі маленъкі куравы агоньчык, ад якога не рабілася ні съвятлей, ні весялей.

— Гэта нам асьвятлен্�не?— запытаў вартаўніка чорны пасажыр.

— А то-ж каму? Ці ня хопіць, думаеш?— адказаў вартаўнік прыстані, вешаючы лямпачку над дзъвірыма:— спаць можна і ўпоцемку; гэта толькі для длікацтва.

— А калі паraphод пойдзе на Kieў? — задаў пытаньне Ігнат.

— Пойдзе, ня будзеце ў нас зімаваць,— пасъмляўся вартаўнік і выйшаў.

— Ліха іх ведае, — адазваўся чорны пасажыр, агідна плонуўшы, — дапытатца ў людзей нельга. Ты к яму пачалавечаму, а ён да цябе, як съвіння: або мармыне сабе пад нос што-кольвечы, або й зусім нічога ня скажа. Як-бы злы на каго, а спаганяе злосьць на табе. Дапытайся ў гэткіх толкам, каб іх халера ўзяла...

— Бо надаядае і ім,— адказаў увесь час маўчайшы пасажыр у крамным паношаным паўхалаце ды ў новай шапцы, з сівою раскладзістую на широкім твары барадою,— кожны пытае, кожны косьніцца яму ў очы, а таго ня ведае, што ім самім нічога не вядома...

— А каму павінна быць вядома, як ня ім?— падняў голас чорны.— Натое яны й служаць па гэтай справе. Нябось, не зверадзіўся-бы, каб сказаў. Але чалавеку дзела ніякага няма да цябе: ён дома, а ты хоць захлыніся тут. Вось, бачыце, ласьне добра гэтым хлопцам, калі ўжо прыпёрла да картопель і да жукеткі... Пэўна, ім хочацца ведаць, калі пойдзе паraphод, дык мусіць...

Пакуль ішла гэта гутарка, Ігнат крыху паслухаў, пасъля, нібы дапомніўшы, што яго чакае Цімох, выйшаў з пасажырнай.

На дварэ было цёмна. З ціхае пагоды пачаўся халаднаваты паўночны вецер, які гнаў з-над лугу за Дняпром шырокую палосу палавых хмар. Дняпро ўжо быў разгойданы і катаў усьцяж свайго цячэння шарэнгі хваль, якія на сваіх хібах несылі белую брыжастую пену. Краі хваль беглі к берагу і роўным аднагучным плескам змывалі жоўтенькі пясочак, гайдаючы ўсьцягнутую на яго зялёную лодачку. Чуць прыметна, але ўвачавідкі больш ды больш пачынала раскальхвацца будыніна прыстані. Галасы плытнікаў несыліся з ветрам на пыхаючы променъ раскладзенага Цімохам агню.

Ігнат паціху, узіраючыся ў твар Дняпра і кідаючы вачыма даверху, абышоў вакол прыстані, прайшоў сходні і падыйшоў да Цімоха.

— Ну, як вячэра?— запытваў Ігнат.

— Можаш спрабаваць. Вось гатовыя картоплі,— падаючы таварычу некалькі штук картопель, малюсенькіх ды пагарэлых, адказаў Цімох.

— Штосьці няўдачны яны ў цябе,— зауважыў Ігнат.

— Прыску, бачыш, няма: дровы паскудныя; прыходзіцца на жару—таму і пражацца...

Усё-ж Ігнат старанна абскроб з картопель прыгаркі, пастудзіў іх і ўсмак зьеў.

— Ведаеш што, Цімох,—абярнуўся ён да Цімоха.

— Што-э?

— Я думаю, што мы як-кольвецы выкруцімся з нашага становішча. Пакуль цеплавата, ды чым далей на поўдзень—тым усё цяплей,—а ў нас ёсьць лішнія рэчы. У мяне васеньняя жукетка, а ў цябе камізэлька, ~~дзвін кашулькі...~~ Цягаць іх з сабою—толькі лішні цяжар... А вось прыедзем у Кіеў і... побаку. Заробім пасъля і справім... Як ты думаеш?

— Я нічога сказаць не могу— жукетка твая... У мяне, бачыш, зімняга нічога. Калі не шкадуеш...

— Шкадуеш—не шкадуеш, а калі чаго-якога, ды ў Кіеве ня знайдзем працы, то іншага выйсьця ня будзе, як толькі жукетку на рынак... Я перш думаў расквітацца з ёю тут... Адзін пасажыр як прычапіўся—прадай ды прадай—дык я ўжо хацеў...

— А колькі ён суліў?—пацікавіўся Цімох.

— Колькі! Дзевяць даваў,—адказаў Ігнат.

— А гэта добра... Наўрад ці можна за яе больш атрымаць.

— Мне здаецца, што ў Кіеве прадаўши, і два наццаць возьмеш? Ды к гэтаму, разумееш, шкадавата пакуль. А мо' часамі і ня прыдзецца прадаваць... Успадом на работу і абыйдземся сяк-так. Бо зарабіць, брат, ня так лёгка...

— На, вось, яшчэ пару картопель,—разварушыўши прысақ, ажно лук іскраў рвануўся кверху, запрапанаваў Цімох.

— А ты-ж чаму не ясі?—падалікаціўся Ігнат, усё-ж маючи ахвоту на картоплі.

— Я ўжо здаволіўся—да цябе штук дзесятак зьеў... Так... Наконт жукеткі, пэўна, лепі пачакаць. Гатовы, чаго добра, халады ўдарыць—тады згінай лапаткі...

Цімох не даказаў: зычны сьвіст парабоду, раптам прарэзаўши цемнату ночы, спыніў яго слова на языку.

Хлопцы мігам паўзынімаліся на ногі і бегма пусьціліся к прыстані. Калі яны апынуліся каля ўсходняў, паўторны гудок, зусім блізка, яшчэ больш нашарахаў іх: яны мігам узъляцелі на прыстань.

— Які то парабод?—запыталі разам удаваіх у напатканага багажніка.—Не на Кіеў?

— Ды не, не! То буксір ідзе з запалкамі. Можаце супакоіцца,—адказаў той.

Але хлопцы, не давяраючы, пасьпяшылі ў пасажырную, каб забраць рэчы і быць напагатове.

Убегшы ў каморку пасажырнай, яны засталі ў ёй замест пяцёх чалавек, толькі двух, якія мятусяліся ў цемнаце, зьбіраючыся бегчы к пасаднай.

— Ну, як? На Кіёў?—пытаў барадаты пасажыр Цімоха.

— Хто яго ведае. Кажуць, што з запалкамі буксір прышоў. Ня пусьцяць садзіца,—адказаў Цімох, шукаючы рэчаў.

— Нічога, рубель капітану ў рукі—і можна ехаць за мілую душу.

Гэта абнадзеіла хлопцаў і яны пільней заварушиліся.

— Дзе-ж мае манаткі?—раптам запытаў Цімох.

— Вось тут... вось... запалі адну сыпічку...—абмацаўшы клункі і хочучы праверыць іх цэласць, папрасіў Цімоха Ігнат.

Цімох незамарудна дастаў запалкі, зас্বяціў агонь і падышоў да Ігната.

— Глядзі!

Ігнат трохі памаўчаў, адчуўшы нядобрае, пасъля зацияжным стрывожаным голасам праказаў:

— Жукеткі няма... Няма... Сцягнулі... Эх, жулікі, абармоты!.. Гэта тыя, што былі тут... Няма... Гмм... Вось і дзела...

— Няўжо? хто такі? як? ці ня тыя толькі? Вы ня бачылі іх?—абярнуўся Цімох да барадатага пасажыра.

— Пайшлі... ужо з паўгадзіны таму... Бяжэце, моіяны каля параходу дзе... ён спыніцца ля барак... Бяжэце... Бачце іх—укралі ў безработных... абармоты...

Хлопцы перш ня ведалі, як быць, куды кінуцца і што пачаць; запальваючы сярнічкі, яны далей шукалі страчанае, прыглядаліся пад стол і ў куткі каморкі.

— Да не, няма! Дарэмна! Трэба бегчы!—рашыў Цімох і хутка кінуўся ў дзверы.

Ігнат некалькі хвілін затрымаўся, каб захапіць рэчы. Перавязаўшы сяк-так клункі, ён закінуў іх на плечы і выбег з пасажырнае.

— Бяжэце к буксіру!—кінуў усьлед Ігнату барадаты пасажыр.

Яго голас пераняў новы рэзкі гудок параходу.

Абураны Цімох з Ігнатам пабеглі яму настрэчу.

СЫМОНКА-ІНЖЫНЭР

I

Сымонку Кеплю было дзесяць гадоў ад роду; ён быў старшым дзіцём у сваіх бедных бацькоў, гарбара Андрэя і Луцэі Кепляў. Апроч Сымонкі, яны мелі яшчэ дзвеёх дзяўчатак: Параску—старшую і Марыльку—малодшую. Як пяршука, Сымонку любілі і бацька і маці дужа шчыра й крэпка; ды было завошта яго любіць. Сымонка быў хлопчык рэзвы, дасціпны, заўсёды вясёлы і, галоўнае, паслухмяны да сваіх бацькоў. Ніколі ён не адказваўся выпаўніць бацькава ці матчына даручэньяне і ні словам не прэрэчыў іх прыказаньням. Ці пашлюць Сымонку ў краму купіць што, ці да суседзяў—што-колечы пазычыць, ці прыкажуць вартаваць хату, пашоўшы самі ў заработка—Сымонка да дробязі выпаўняў наложаную на яго павіннасць.

Да ўсіх іншых якасцяў меў ён і розум ды здольнасць не па гадох.

За гэта Сымонку бацькі ставілі ў прыклад, калі заходзіла ў іх гутарка аб дзесяцях. „Наш Сымонка, будзь ён здароў, удаўся хлапчук“,—казалі яны.

А між сабою ў вольны час разважалі Андрэй і Луцэя Кеплі так:

— Ведаеш, Луцэя, мы свайго Сымонку вучыць-
мем і вучыць-мем. Аж пакуль сілы нашае хопіць. Скон-
чыць ніжэйшую школу, аддамо вышэй, а там яшчэ
вышэй і да канца...

— Вядома, што так было-бы вельмі добра, каб
выстарчыла нашых сіл. Але тое блага, што гэта га-
това стацца нам не пад сілу. Заработка наши невялі-
кія—толькі што пражыць сяк-так хапае. Ды то, ба-

чыш во, на зыняпад ідзе тваё рамяство. Умяшалася гэта рэволюцыя і, як ёсьць, усё ўверх дном паставіла. Чакалася аднаго—а напаткала другое. Тымчасам сілы твае пакрысе растаюць... Наведама, Андрэй, як яно выйдзе.

Луцэя судзіла пасвойму, як і заўсёды, а ў нутры сваім думала: „будзем стараца з усіх сіл“.

— Кінь ты, дурная, сваю няверу,—перабіваў Луцэю Андрэй,—ну, хай пакуль і цяжэй чуецца, але гэта часова так... Гэтая цяжасць мінецца, пярайдзе і нашаму брату-рамесніку куды лягчэй зажывеца. Мала што бывае... Паглядзі, колькі ўсякіх труднасцяў прышлося спаткаць рэволюцыі на сваім шляху: тут і немцы, тут і палякі... Апошнія ўжо болей паўгода, як топчуцца і дратуюць нашу зямлю. А прагонім іх—іначай пойдзе. Будзе навука нашай—і сродкаў ня так шмат патрабуецца на Сымонку, каб яго вучыць... Навучым, за інжынэра вывучым...

Калі так казалася пры Сымонку, то ён пільна слухаў бацькоў, здавальняюча ўсъміхаўся і падрастай на некалькі каргоў. „Буду інжынэрам! Буду інжынэрам!“—пераказваў ён па некалькі разоў сам да сябе, а бацьком хваліўся:

— Мяне, татачка, мяне, мамачка, вельмі любіў настаўнік: заўсёды казаў, што я старэнны і здольны яго вучань, паслухмяны хлопчык, што з мяне могуць выйсці людзі.

— Ай, ды ты мой разумнік,—гладзіў Андрэй па галоўцы свайго сынка,—выйдуць, выйдуць з цябе людзі!—і цалаваў.

А Луцэя дадавала ўсьлед:

— Трэба, Сымонка, быць чалавекам, трэба. Выйдзеш сам у людзі і сваіх сястрыц выведзеш.

Параска й Марылька згодна й рашуча заключалі бацькаўскія гутаркі па свайму разуменіню і дапаміналі бацьком:

— Як Сымонка паедзе вучыцца за інжынэра, хай нам лялек прышле.

II

Мястэчка Ступа, у якім жыў Сымонка з бацькамі ў сёстрамі, стаяла пры рэчцы Плаўні. Пачынаючы з пятнаццатага году, яно ўвайшло ў вадакрут вайны і не пазбаўлялася яе ажно да прыходу на Беларусь бальшавікоў. Праз чатыры гады ўсякія страхі абыймалі Ступу і ступаўцаў жалезным колам страляніны, чырвоным полагам пажараў. Забываліся падлічыць, колькі разоў пераходзіла мястэчка з рук у руки: адны прыходзілі—бралі, выдавалі свае законы, пасъля аднекуль зъяўляліся другія—адбіралі ад першых, адмянялі іх законы ѹ парадкі. І кожны раз у гэткіх выпадках ішла страляніна, валяліся па вуліцах раненыя і забітыя людзі, стаяў шум, траскатня. Міжвольна ступаўцы прыміраліся да гэткай сваёй долі. Найбліжэй зрадніліся з неспакоем дзеци. Іх цікаваму задзёру хапала досыць яды, а на дзіцячу чулую душу было чаму ўплысьці.

Захапіла ваеннае паветра і Сымонку. Ён часта-густа становіўся правадніком у дзіцячых гульнях у вайну. Гэта да таго падабалася Сымонку, што ён і слухаць не хацеў бацькаўскай гутаркі аб інжынэрстве. „Зрабеце з мяне лепш афіцэра, і я буду з палякамі ваяваць”,—адказваў бацьком Сымонка. Тым болей яго падбівала вайсковасць, калі бацькі, гутарачы аб забраўшых Ступы і ваколіцы палякох, пракліналі іх і чакалі скорага збаўлення.

Сымонкаў бацька больш сямі месяцаў пры паляках ня меў работы і два разы быў заарыштаваны за лаянку польскіх парадкаў. З вялікімі труднасцямі прышлося ўсадзіць Сымонку ў школу. „Кепля—бальшавік”, казалі палякі і рабілі яму ўсякія злачынствы. За гэта Сымонкавы бацькі і клялі і лаялі палякоў. Ды не адны бацькі! Сымонка бегаў да таварышаў і чуў, што таварышавы бацькі таксама точаць зубы на „паноў-захопнікаў“. Запала і ў яго чулую дзіцячу душу гарачае пачуцьцё крыўуды і помсты да агульнага ворага. І з гэтага часу ў сваіх гульнях з дзяцьмі Сымонка перамяніў характар і выразнасць дзеяў,

ахрысьціўши немцаў—палякамі, а расійцаў—чырвонаармейцамі. Кожны раз ішла бойка ў іх між двумя гэтымі станамі. Сымонка заўсёды быў начальнікам чырвонаармейцаў. Ён чуў, як бацька цішком паведваў мацеры аб хуткім іх прыходзе ў Ступы і сам з нецярплювасцю чакаў. Абы раніца—выходзіў з хаты на вуліцу, узлазіў на шула і глядзеў на ўсход, за рэчку, ці на йдуць чырвонаармейцы. Сымонка чакаў, што яны прынясуть яго бацьку работу, а дзеля ўсіх вызваленіне—штосьці вялікае і каштоўнае, бо вельмі ўсімі пажаданае.

— Татачка, ці ж скора прыдуць чырвонаармейцы?— часта пытаўся Сымонка ў бацькі.

— Скора, скора, сынок. Ты толькі маўчи, нябож, не плявузгай дзе на трэба,—перасыцерагаў бацька.

Сымонка слухаў бацькі—баяўся каму-кольвечы казаць пачутае ад яго. Але затое сам-на-сам ні на хвілю ня мог звольніца ад думкі аб чырвонаармейцах; яны здаваліся яму на кожным кроку. А далей сталі съніцца. Абы лёг на пасьцель, заплюшчыў вочы і сумеўся, як адразу цэлыя грамады людзей перад ім з песнямі, са съязгамі, з падарункамі для ступаўцаў. Уваходзяць у Ступы, праганяюць палякоў, надзяляюць імі яго бацькоў, бацькоў Якава, Грышкі і Мікіты і ўсіх-усіх.

Раніца ў раніцу прачынаўся Сымонка вясёлы і здаволены, падбягаў да бацькоў і пераказваў ім свае сны; а скончыўши рассказваць, дадаваў:

— Хай толькі сапраўды прыдуць чырвонаармейцы ў Ступы, дык я разам з імі пайду біць паноў.

Андрэй усміхаўся, гладзіў Сымонку па галаве і казаў:

— Ваяка мой залаты, рэволюцыянэр мой ад важны!

— А вы пойдзеце?—пытаўся Сымонка ў бацькі.

III

Аднай раніцай, якраз у сяродку лета, разбудзіў Сымонку гучны стук гармат. Ён сумеўся ад страху і выгукнуў на хату:

— Тата! Мама! Што гэта?

Але ў хаце нікога, апроч сястрыц, ня было. Тады Сымонка хутка начапіў на сябе порткі і қашульку і пабег з хаты. Выбег у двор і жахнуўся: была поўна вуліца войска. Ішлі, ехалі вярхом на конях і на вазох. А дзесь за местам, ля магілак, на адгоне двухтroph вярстоў ад іх хаты, ішла частая страляніна. Па мястэчку стаяў шолам, як у лесе, як у дні вялікіх кірмашоў. Усё гэта ўзыюшыла Сымонку, прыдало яму бадзёрасці, імпету, пацягнула з двара на вуліцу.

— Сымонка-а, куды-ы ты прэшся? — супыніла хлапчука маці, запрымечіўши, куды той бяжыць,—ци ты ашалеў, ці якое ліха? Бачыш, страляніна гэткая, што не давядзі госпад...

— А дзе наш тата? — запытаў Сымонка ў мацеры.

— Тата? Не глядзі на тату... Ён пайшоў з цёмнага, дык і цяпер няма. Можа таксама дзе-кольвецы кулю атрымаў...

Пачуўши гэта ад мацеры, Сымонка больш нічога не сказаў, а як выон порстка шмыгануў з двара і захаваўся ў гушчы чырвонаармейцаў, падводаў.

— Куды-і ты, абармоціна-а! Сто-ой! — выгукнула ўсьлед Луцэя і кінулася к вешнікам, каб супыніць хлапчука. Але, выбегшы на вуліцу і акінуўши ўзоркам шэрагі чырвонаармейцаў, якія неперарыўнаю чарадою выходзілі з аднаго канца вуліцы і накіроўвалі ў другі, яна ня ўгледзела Сымонкі. Маладзіца ажно садрыгнулася ад пярэпалаху, але ня ведала, што зрабіць, і ў нерашучасці прастаяла хвілін з дзесяць на адным месцы, а пасля вярнулася зноў у двор.

Сымонка-ж апукаю каціўся ўздоўж вуліцы к рынку. Яму вайшло ў голаў, што яго бацька павінен быць там, дзе адбываецца бойка з палякамі. Ён успомніў бацьковыя слова, якія бліснулі яму чырвонымі іскрамі. Дзіцячае нутро, запаленае ад іх помстаю да паноў, да праціўных паноў, якія праз цэлы год так ліхамысна зьдзекаваліся над яго бацькамі, сьвідравала Сымонку, пхала яго бегчы на тое месца, дзе чынілася ім адплата.

— Куды ты, пастралёнак?—перапынялі Сымонку чырвонаармейцы, хапаючы яго за руку:—там цябе застрэляць, варочайся.

Сымонка вырываўся і праныраў далей ды далей. Ужо каля рынку ён спыніўся. Страляніна падалася ў лева, за касьцелішча. Каб бегчы да яе, трэба было зьвярнуць з вуліцы, пакіраваць на гарады, а далей— у луг к могілкам. Сымонка задумаўся, памеркаваў і раптам мерзъкануў у бліжэйшы двор. Не азірнуўся ні разу на чырвонаармейцаў.

IV

Праз некалькі хвілін ён ужо быў у лагу, у густой мяккай траве, на адгоне вёраст паўтары ад могілак.

Між кустоў і ўзгоркаў, дзе хаваліся крыжы, ня съціхалі раздавацца то частыя, то аднаразовыя стрэлы. Паміж імі чуліся людзкія выгукі. Сымонку памарылася, што ў агульным голасе „гура“ адмецен голас яго бацькі. Ён узорыўся ў адну прагаліну між ніzkага густога куста арэшніку і стромага покату ўзгрудку. Прыйтуліўшыся шчыльна да зямлі, ляжаў там чалавек і мерыўся з стрэльбы наўскасяк. Палкае выабражэнье Сымонкі стварыла з чалавека яго бацьку: рудаватая шапка на галаве, кароткі чорны курцік—акурат. Хлапчук нязьмігутна ўзіраўся і ўсё паўней і выразней адзначаў бацькавы рысы. Сэрца трапятала вострым жаданьнем хутчэй апынуцца каля яго, каб хоць раз стрэліць ў пана. Жаданьне гнала Сымонку ўбежкі. Адно мігцелі белыя ножкі ў высокай мялтіцы, путаючыся ў дзяцельніку і сьвірэпе. Сагнуўшы ручкі на востры вугал і падняўшы іх роўна з плячым, ён рытмічна, як на гімнастыцы, пасоўваў іх то ўзад, то ўперед. Часта сапучы, Сымонка ціха шаптаў адны ѹтыя слова: „хутчэй-бы дабегчы! хутчэй-бы дабегчы!“

Праз паўгадзіны ён ужо быў на грудку, за якім ляжалі могілкі. У вочкі кінуліся крыжы, жоўты пясок на могілках, бегатня людзей.

— Тата-а! тата, дзе ты?—гукнуў Сымонка.

Зусім недалечка, як-бы над самым яго вухам раздаўся гулкі залп; аглушыў Сымонку, ажно зьбіў

з ног. Хлапчук упаў, але раптам падняўся і кінуўся ўбок. Знаёмая прагалінка, нібы вынікла з зямлі перад яго вачыма і навызнанаю сілаю пацягнула Сымонку да сябе.

— Та-та-а!—выгукнуў ён, бягучы, і з радасьці разъняў рукі. Той-жэ чалавек, якога ён бачыў здалі ў прагаліне, і які выдаваўся Сымонку за бацьку, глядзеў яму насустрэч, выставіўшы вінтоўку.

— Тата-а!—пераказаў выгук Сымонка, прабегшы яшчэ некалькі кроکаў. І не пасьпей адсапнуцца, як штосьці грукнула і адначасна моцна стукнула яму ў пах, паваліўшы яго ніцма на зялёную мураўку. У вушох зазывінелі кусочки растресчанага шкла, а па ўсяму целу расплылася цяплыня і санлівая ўтома. У паясьніцы да таго моцна закалола, што Сымонка хапіўся рукою думаочы, нібы яго хто рэжа. Вочы заплюшчыліся самі, і як ня тужыўся ён адчыніць іх—ня мог. У вушох стаяў працяжны бразг...

• V

Праз нейкі час Сымонка пачуў над сабою чыйсьці голас, які пытаў:

— Хто ты, малы?

— Я... я Андрэяў...

— Чаго ты сюды папаў?

— Тут бацька мой...

Пяцера чалавек з вінтоўкамі—два паўстанца з мясцінка Ступы, а трэй чырвонаармейцы—стаялі над хлапчуком, які ад болю шоргаўся па зямлі, і з бацькаўскаю спагадаю суцяшалі яго. Але Сымонка ўжо ня чуў іх слоў—памяць пакідала яго.

Ня маючы адказу на свае слова, двое стаяўших каля яго паўстанцаў паднялі Сымонку на руکі і пайшли з ім да бліжэйшых кусьцікаў, дзе асьцярожна палажылі яго на зялёную мураўку.

— Ты пабудзь з ім, Сідар, а я пабягу к курганам, пазаву Андрэя; ён павінен быць з левага флангу,—сказаў адзін паўстанец да другога.

Сідар згодліва кіўнуў галавою, узяў на плячу вінтоўку і паціху затупаў каля Сымонкі; другі хутка,

бягом кінуўся праз могілкі да курганоў. Сідар чуў, як ён, адбегшыся мо' на гоні, гукнуў: Андрэ-эй! Андрэй— і пахіліўся да хлопчыка, каб зазірнуць яму ў вочы.

Сымонка спакойна ляжаў, як-бы бяз дыху, паблядзеўши, схудаўши. Чырвоная, запечаная кроў малюнковым нарыйсам засушаных пацёкаў, пярэсьціла радняная замурзаная порткі. Правая рука, зложеная ў жменю, як-бы ня пускала скатваца на траву новым каплям крыві.

— Дарма хлапчук прапаў!—парашыў сам з сабою Сідар.—Каб карысьць якую зрабіў? Бацьком гора набываў..

Ён адварнуўся ўбок курганоў і пільна паглядзеў, зрабіўши пальцамі казырок над вачыма.

— Ня відаць нікога! Дзе ён дзеўся? Пакінуў тут аднаго...

Сідар зрабіў некалькі крокаў узад і ўперад, адцягнуўшыся ў думках зусім на другія рэчы і выпусліўши з галавы Сымонку.

— Сідар, га, Сідар!—раптам перабіў яго раздум нейчы вокліч.

Сідар азірнуўся—то аклікаў яго таварыш.

— Няма, брат, і Андрэя!—матнуў той рукою з нейкім азлабленнем:—ляжыць вунь пад курганом. Кінуўся, кажуць, пярэднім на польскі разъезд і адразу-ж атрымаў кулю. Толькі-толькі я пасьпей дабегчы. Можа чуў, як стралялі?

— Ды ўвесь час страляюць... Вось скажы, што з малым рабіць?

— Давай панясем да бацькі!—парадзіў Сідар.

Пачапіўши віントуўкі цераз плечы, паўстанцы схіліліся над Сымонкам і асьцярожна ўзялі яго на рукі.

— А мо' ён яшчэ не дайшоў?

Сідар крануў рукою Сымонкавага ілбу, пасьля прылажыў вуха да грудзей.

— Ды ўжо па ўсім. Вечны пакой... Удваіх ляглі за святую справу... Хадзем, брат Сымонка, да бацькі...

Паўстанцы сьпешна паняслі няжывога Сымонку к курганом.

gen.

БЯГУНЕЦ

I

Была щомна-щомна ночь, хоць вока выкалі. І ціхая пры гэтым. Неба нясьціхана съязлілася ні то драбнусенькім дожджыкам, ні то буйнаю вільгацьцю. Было пранозавата-халодна, нібы вецер калоу і голкамі. Выбітыя сотнямі ног съяжынкі праз збожжа і між лесу, гладкія і цвёрдыя нядаўна, зрабіліся гразкімі і сълізкімі. Мокрае вецыце дрэў і густая зелень травы ды збожжа, нахіліўшыся над съяжынкамі, зълівалі ваду.

Франусь Доўбня, здаравенны, высокага росту чырвонаармеец, адзеты ня блага, у чорны яшчэ малапачёрты шынэль, порткі бразэнтавыя з галіфом і цэлыя рыжыя чаравікі, пасыпешна йшоў з лесу між густога, ужо красуючага жыта. Раз-по-разу ён азіраўся назад і ў бакі, хоць нельга было нічагуткі ўгледзець перад сабою, і ўсё прыгінаўся як найніжэй. Азіраючыся, ён спатыкаўся, трапляў у лужыны каля межаў, на межы і хрустаў зламанымі камлямі жыта. Некалькі разоў, яшчэ каля лесу, Франусь хлюпнуў у нейкую канаву, поўную вадою, і захапіў чаравікамі вады, якая, здавалася, ня мела сабе меры. Абы спатыкаўся, дык ногі выціскалі пырскі, якія ляцелі пад порткі й студзілі разгарачанае цела.

Франусь Доўбня злаваўся, ажно скрыгатаў зубамі, праклінаючы то чаравікі, то съцежку, то жыта, то клунак за плячыма, што раз-по-разу штоўхаў яго ў плечы, у бок, па руках.

Усяго прайшоў каля трох вёрст, а паганая дарога да таго яго стаміла, што чуўся цяжар на ўсім целе; пад пахамі і ў поясе папрэла, а з ілба цурком каціліся фасоліны поту.

Франусь паднімаў казырок шапкі, перакладаў лепі рэвольвэр у кішэні і ў думках лаяўся:

— Каб ты згарэла, каб ты! Замучыць, ды годзе! Гэта-ж за ноч не ўбярэш гэтых пятнаццаць вёрст... Чаго добраға, каб нё нагналі адно, а то...

Страх хапаў яго за горла і не даваў дасказаць выразу. З дрыгатам, які ахопліваў усю яго постаць, Франусь азіраўся назад, у бакі, угору.

Посвіст ветру здаваўся гутаркаю многіх галасоў, якія нясыліся да яго, к яму навыперацкі.

Франусь падбягаў, съціскаючы зубы і сэрца.

— Няўжо-такі ўспадуць на сълед? Ці ліха ім!— суняшаў ён сябе, нібы расціскаючы жалезныя абручы сполаху і даючы целу выпрасташа, разгарнуцца.

— Ня трапяць, дарэмна!—разгортваў ён самаўпешу далей.—Не на таго напалі. Тут мне кожная мясціна знаёма; кожны кусьцік свой—ня выдадуць... Мы зглавораны з маленства... Ваяваць!.. Ваюйце, калі ахвоту маеце, а я...

Пасыля гэткіх думак Франусю рабілася весялей; браў задзёр пасьмяяцца з дурнога камрота, з політрукі, з цэлае роты чырвонаармейцаў, з Савецкае Улады... Сполах, які пхнуў яго на ўцёкі, падпраўляўся нялюбасцю да новага ладу; зашавельваў гаспадарскі шляхецкім пачуцьцём.

— Удалося, як лепш ня трэба! Шыта-крыта! Канец усім мукам. Хай іх пярун спаліць!.. Вось прыду дамоў, спачыну крыху, а там, глядзі, праз дзень-другі й палякі прыдуць—і жыві спакойна.

Франусь патрошку забываўся, як і што з ім, адкуль і куды йдзе, з якою мэтай. У цемры ночы майвалася хата, абставіны дому, сям'я, спакой... і ногі зацикалі хаду, прыліпалі да глейкае зямлі ды прытрымваліся ёю...

Пасыля пацягло прысесеці, перасапціся. Франусь Доўбня напружкы пагляд і пачаў мацаць нагамі ці камень, ці грудок—ня пытаючыся, ёсьць ён тут ці няма.

Пад нагамі хлюпала вада, трашчэла жыта.

— Ня буду садзіцца... Гой, што я?.. Гэта спаку-
са,—парашыў Франусь Доўбня, пратаптаўшыся з паў-
гадзіны.—Пайду, а то наляціць дзень і тады...

З посьвістам ветру рассыпаліся знаёмыя галасы;
прабеглі съпінаю мурашкі, съціснулася сэрца. Зачась-
цілі самі ногі.

Раптам—каўдобіна. З разгону апынуўся ў вадзе
па пояс.

— Што за трасца!—вылаяўся Франусь Доўбня
і хутчэй выскачыў на дарожку...

Яшчэ праз гадзіну нясупыннай хады—і ён пры-
мечіў у цемры ночы якіясьці будынкі. „Нарэшце
і Драбінкі“, мігнула думка ў галаве і прыемная
цеплата разъбеглася па ўсім целе.

Франусь Доўбня, прыпамінаючы плян вёскі, па-
даўся ўправа і вышаў да платоў гародаў. Прыйгледзеў-
ся—то быў Вінцэнтаў капусьнік.

— Дзякую госпаду,—прашаптаў ён,—я дома!

Цішком, між плоту, дайшоў да гумна.

У суседнім двары забрахала сабака. Франусь Даў-
бня прысеў збоку кастра дроў.

Сабака ня ўнімаўся брахаць. Паўзком, стараючыся
ня шамаць, Франусь Доўбня мінуў два другія гумны
і апынуўся пры сваім двары.

Густы садок усьціж пляцу калыхаўся над дваром,
дзяручы галінамі дрэўцаў салому на страсе.

— Не чакаюць! Пэўна старая й надзею ўсякую
згубілі мяне дачакацца. Вось ім—неўспадзеўкі, прым-
хаю. Як з мёртвых...

Франусь Доўбня з загуменьня пералез у двор,
паўз съцену падышоў да дзьверей і паспробаваў ад-
чыніць. Дзьверы былі замкнуты. Тады ён падышоў
к вакну і дробным ціхім стукам прайшоў па шыбе.

— Хто там?—пачулася з-за вакна.

— Я, Франусь... адчыненце-э...—зычным шэптам
падаў ён з двара.

II

Украдкаю, перашэптаючыся з бацькам, Франусь увайшоў у хату. Панясло цяплом і спакоем. Захацелася сесьці.

— Як-жя ты, сынок, умудрыўся так? Цёмнаю nochkай!—пытаў бацька.

З ляжанкі зълезла маці. Старэйши брат, Платон, зашавяліўся на лаве. Пайшлі запытаныні.

Франусь прысеў на лаве між двух вакон і, седзячы, расказваў, як і што ён рабіў, каб уцячы з палка. „Падгаварыў камандзіра ўзводу, каб той дазволіў мне адлучыцца на нейкі час, а ўсё ўжо было раней сабрана. Камандзір даў дазвол, і я паціху, як-бы за спраўаю, пакіраваў у лес. Клунак-жа, гэты вось, яшчэ заўчасу прыхаваў у надзейным месцы. Пайшоў і—пайшоў... што слова, то гучней, выказваў Франусь.

Бацька прыняў ад яго клунак, шынэль і боты і ўсё гэта разлажыў кожнае паасобку, што на лаве, што на ляжанцы. Маці пільна ўглядзала ў твар сына, хочучы выглядзець яго рысы ў цёмным хатнім змроку.

— Я захапіў нават з адзежы што-кольвек,—казаў далей Франусь,— і пару чаравік для бацькі. Прадаваў таварыш, а я пераняў. Цяжка да таго, што хлопцы апошнєе прадаюць... Нямерна цягло ўцячы, і цяпер я так здаволен, што...

— Цішэй вы троха,—пераняў Платон, не паднімаючыся з лавы,—можа ў двары хто слухае...

Франуся запалохала братняя перасьцярога. Раптам вярнулася нядаўнія пачуцьцё страху. Ён павярнуўся да вакна, каб паглядзець у двор, але тут-жя апамятаўся і адхіліўся назад. Чаго добра—угледзяць знадворку і тады... Раптам цяпло, хатняя гасціннасць—адыйшлі дзесьці назад. У вачох, у гушчы змроку замігалі цудоўныя нарыйы нейкіх падазроных вобразаў. З вокан, якія стаялі супроць вачэй, нібыта хтось падглядаў. Брат не падымалася з лавы, дзе спаў, і гэта непакоіла Франуся. А мо' Платон асьцерагаецца?

— Што-ж у Драбінках чуваць?—запытаў ён цішком.—Чакаюць палякоў ці не?

— Пэўна скора прыдуць—бо бальшавікі вывожацца. Усё-усё пазабіралі з рэўкому ды з маёнтку. Некалькі падводаў выправілі,—растлумачыў бацька.

— І яшчэ ўсё зъбіраюцца браць,—дадала маці.

— А самі як? Выехалі, ці засталіся яшчэ?—да-паўняўся Франусь.

— Не, дзеткі,—яшчэ прочьма іх тут. Нядайна найшло, што ў маёнтку памясьціца ня могуць. Каравулаў—поўна вёска...

— Лажэцеся ўжо вы,—недавольным голосам падаў Платон,—найшлі час гэткую гутарку вясьці...

Якраз на вуліцы пачуўся сьвіст. У адказ забрахала некалькі сабак. Франусь мігам прылёг на лаве, дрыжучы ўсім целам. Бацька адыйшоў к печы, а маці прыгнулася к зямлі.

— Вось кожны раз нешта бунтуюць ды бунтуюць,—шэптам выказалася яна,—няма ім зводу, гэтым паганым бальшавіком. Хай-бы ўжо хутчэй яны ўцякалі...

Між хаты прабегла некалькі чалавек. Дзесяці, ля рэўкому, два разы стрэльнулі. Як быццам-бы нехта крычаў, стукалі калёсы фурманак.

Франусь калаціўся, як у трасцы. Колькі было мажлівасці, ён туліўся да сцяны. Бегатню каля хаты ён прыняў за самую страшную адзнаку. Хаця-б не пагоня за ім? Уцячы-бы з хаты? І хацелася і баяўся. А калі хто стаіць каля хаты? Што тады? Не, лепш заставацца ў хаце.

Жадалася мець раду ад бацькоў, ды нешта трывала язык. Нельга гутарыць ні ў якім разе.

У хаце стаяла ціш, нібы нікога ня было ў жывых. Можна было бзынканье мух прыняць за посвіст ветру.

Так працягнулася каля гадзіны. На вуліцы даўно заціхла трывога. Вёска мэртвам замерла ў спакоі, а ў хаце Доўбняў ніхто не падаваў жыцця.

III

Золкам на вёсцы трывога аднавілася. Часты стрэл абняў яе жалезным паясом з усіх канцоў. Стукатня й крыкі напоўнілі паветра.

Нельга было спакойліва сядзець у хаце. Трэба было шукаць якое рады.

Уся сям'я Доўбняў узварушылася й зарухала па хаце. Ніхто ня ведаў, што пачаць, хоць чулі аднакава ўсе, якая прыгода напаткала іх вёску.

Старая Доўбніха намерылася выскачыць на двор, але гаспадар, хапіўшы яе за рукаў, супыніў.

— Куды ты, саматугам на ражон?!—выляяўся ён.—Кладзіся лепш на землю ды моўчкі чакай канца.

Гэта рада падала знак усім: сталі хавацца хто куды. Франусь, не даючы сабе адчоту ад сполаху, кінуўся к падпечку, але нешта затрымаўся і падлез пад пол. Старэйшы брат схаваўся ў куце пад сталом; дзеці асталіся на печы.

— Святы божа, перагані ты гэту навалу хутчэй!—малілася ў шэпт старая Доўбніха.

Гаспадар яе спыняў:

— Маўчы ты ўжо... шш-а... Ці ня чуеш, што бегаюць паўз хату.

Старая змоўкла, але нейкая балочая цікавасць заставіла яе падняць вочы і паглядзець у вакно.

Чырвоны пук свяятла кінуўся ёй у вочы і тут-же як прыбіў на месцы. Старое цела ахапіў паралюш.

— Гарымо-о!—адзічэлым піскам, сабраўшы ўсе сілы, выгукнула Доўбніха.

Зразу ўсе ачуліся ў вокнах.

Вуліцаю вёскі йшла купа польскіх салдат, як-бы вядучы за сабою адзнакі свайго нападу—широкую палатніну агню, які зъядаў будынак рэўкому.

Дзесь, у процілежным ад іх канцы, чуваць было па зыку, што за Алешнікам адбывалася частая ажыўленая перастрэлка.

У Доўбняў закоўзала па тварах здавальняючая ўхмылка. У нядыўна дрыготных нагах пачуўся ўстой, нібы хтось падлажкыў пад іх знарочыстыя падстаўкі.

— Глядзі, Франусь, як добра ты трапіў! Цяпер будзь съмелым!—пацешыў сына стары Доўбня.

Франусь маўчліва парадаваўся.

— Перабыў... так...

— Ото-ж, дзякаваць богу, добра.. Як-бы спрыязна нябесная падышла.

З многіх хат, асьмеліўшыся, выйшлі на вуліцу кабеты й дзеци. За імі паказалася некалькі старых.

— Хаця парадак які будзе!—паважна выказаўся стары Доўбня.

IV

К паўдню, калі страх крыху прайшоў, у хаце Доўбняў канчаткова супакоіліся. Пасьля перажытага ня верылася, што ўсё добра абыйшлося. Тым болей цешыла ўсіх за Франуся, што ён вылузаўся ад бальшавікоў і не астаўся адрэзаным ад бацькоў. Цяпер, калі прыйшлі палякі, яны разылічвалі на поўны спакой. Водлуг гэтага разылічэння Доўбні і строілі пляны на будучае, радзячыся ўсёю сям'ёю. Франусь меў першую скрыпку і ў сямейнай радзе настайваў рабіць па ягонаму разуменьню.

— Ты ўжо не спрачайся, Дакіла,—перабівала гаспадара Франусёва маці,—Франусь не абмыляецца, калі так кажа.

Бацька згаджаўся, згаджаўся й Платон.

— Франусь съвецкі чалавек!

Па гутарцы, у якой не прамінулі ніводнага хатняга пытаньня, нацешыўшыся ўволю нечаканым прыбыццем Франуся, Доўбні прыбраўся да полуdnю.

Зарухалі па хаце, заклапаціліся.

Франусь з аблягчэннем на сэрцы, разважным тонам у другі раз пачаў апавяданць аб сваім „паходзе на пабыўку“, як ён ахрысьціў свае ўцёкі з чырвонае армii.

Хітрасьць і съмікалка, чаго не шкадаваў для сябе Франусь, цешылі бацькоў да съмеху.

— Ды ты ў нас ведамы,—прыгаварвала маці,—абы з якім розумам не ашукаць цэлае роты бальшавікоў. Сядайце-ж за полуздень,—звала яна ўсіх.

Але ня ўсьпелі засесці за стол, як на двары за вакном пачулася польская гутарка. Чуваць было, што палякі робяць нейкі абход па хатах.

— Пэўна рэгістрацыю вядуць,—заспакоена сказаў Франусь, прымаючыся за міску.

— Так скора? Мо' хіба на пастой?—недаверна дадаў Франусёў брат.

Ніхто не паглядзеў у вакно.

А Доўбніха пайшла к дзъярам, каб адчыніць і сустрэць палякоў.

— Тут чыя кватэра будзе?—пераступаючы парог, запытаў адзін з траіх палякоў.

— Гэта хата Данілы Доўбні, проша пану,—адказала старая.

Тroe ўвайшоўших аглядзелі хату і раптам спыніліся на Франусю.

— А то што за салдат?—робячы крок да стала, запытаў адзін.

Франусь міжвольна ўстаў з-за лавы і, не знайшоўшыся што адказаць, палахліва запыкаў:

— Я... учора я вярнуўся-а... з чырвонае...

— Як, як, як!!!—падхапілі ўсе трое палякоў і, абураныя да злосыці, кінуліся на Франуся, крычучы:

— Бяры да оффэнзывы!

— Страляй яго!

— Бальшэвік паганы!

— Шпег!

Запалоханыя Доўбні згрудзіліся ў кучу і наперабой, путаючы слова і іх сэнс, началі разважаць абураных палякоў.

— Паночки-ы,—казала Доўбніха,—Франуська мой толькі учора ноччу прыбег ад бальшавікоў... Ён іх ненавідзіць сам... Не чапайце яго, паночки-ы...

— Ён будзе вам службыць... ён...—прасіў бацька.

Але палякі не ўважалі на нічога: схапіўшы Франуся, яны моцнымі таўхачамі папхнулі яго да дзъярэй.

Старая бацькі кінуліся цалаваць руکі палякам—тыя іх сярдзіта адпіхнулі, зачыніўшы дзъверы.

— Страляй яго! Да оффэнзывы!—ня съціхалі кричаць яны ў сенцах і вывеўшы Франуся на двор.

К хаце Доўбняў зъбеглася грамада вяскоўцаў. Многія началі закідаць за Франуся слова. Але яны былі гарохам у съцену: палякі, не зварачаючы ні на кога ўвагі, павялі Франуся на расправу.

ШТРЭЙКБРЭХЭР¹⁾

I

— Анупрэй, га, Анупрэй, уставай! Уставай, ужо абед хутка. Валеецца ў пасьцелі цэлымі днямі й нібыта той! Бяз клопату, бяздумна. Уставай, уставай! Можна ўжо дагэтуль вылежацца! Нябось—лёг учора з вечара і праз усенькую ноч праляжаў. Анупрэй, га, Анупрэй, ці чуеш ты? Уставай—ды пойдзеш праведаеш, як нарашылі там...

Луцэя злосна паківала галавою, уздыхнула і паглядзела ў вакно. Паслья йзноў абярнулася да гаспадара і пачала яго катурхаць, прыгаварваочы:

— Ці чуеш ты, ці не, Анупрэй? Разаспаўся вельмі! Нагараваўся задужа, небарака... Гуляеш, бач, другі тыдзень, дык можна выспацца ўволю. Людзі вунькалі ўжо на поле пайшлі, а гэта... Эх, няшчасная я!..

Луцэя йзноў адхілілася ад полу і скрывіла жаласьльную міну.

А Анупрэй, чуючы праз сон прычытанье жонкі, знарок нічога не адказваў ёй, толькі хвілінамі расплющчаў вочы і балюча пакрэктаў.

— Бок адлежаў, небарака. Уста-ва-ай!—са злосцю пракрычала Луцэя над самым вухам мужа.

Анупрэй і на гэта нічога не адказаў, а, нібы наперакор, адварнуўся да съцяны і маўчаў.

— Ды ўстанеш ты сёньня, ці мо' ўжо да вечара будзеш тухнуць?—папракнула ўголас Луцэя.

— Ну, чаго ты прыстала да мяне сёньнека?—ня выцерпеў нарэшце Анупрэй, паднімаючыся з па-

¹⁾ Штэрэйкбрэхэр—той, хто нарушает таварыскую пастанову баставаць і, наперакор таварышам, ідзе працацаць.

душки.—Чаго цябе ліха здрочыць, чаго? Кожны дзень гаўкае бязупынку. Не падабаецца, што я гуляю? Хацела-бы, каб нясьціханна працаваў—ведаю! Не, галубка, патвойму ня будзе...

Луцэя ажно зблізіла ад злосці: ёй нямерна стала крыўдна на мужа за яго агрыванье на яе справядлівые слова.

Вось ужо хутка два тыдні міне, як у іх хаце цягнуцца спрэчкі і сваркі. Два тыдні, як у хаце згінуў сямейны лад і спакой. А хто і што таму віною? Луцэя колькі разоў запэўняла мужа, што яна ня слуе на яго і ня вініць яго за ўдзел у забастоўцы; яна запэўняла Анупрэя, што ёй вядома ўсё, як і што павінна весціся змаганье з гаспадарамі за паляпшэнне становішча працаўнікоў. Яна добра ведала, што будзе шмат лепиш і ёй тады, калі разам з другімі яе Анупрэй будзе менш працаваць, а больш зарабляць. Ведала ўсё гэта Луцэя і памятала, толькі ўжо занадта цяжка складалася іх жыцьцё; недастаткі ў хаце, якія прышлі з забастоўкаю, саматугам застаўлялі яе забываць ўсё і абурваша на Анупрэя з упікамі і са злосцю. Калі муж працаваў—стачалі канцы з канцамі і жылі, а цяпер—так туга! Луцэя думалася, што мужу самому зауважна хатніе становішча, але ён бязмоцы, каб памагчы, тады яна спусьціла тон і пачала разважаць спакойлівей.

— Анупрэйка, ну ты-ж сам толькі, здароў, падумай, як-же мы будзем жыць далей? Запасаў-жа ў нас ніякіх няма, ты сам добра ведаеш—не назьбіралі—ня з нашых заработкаў іх зьбіраць. А есьці, нябось, штодня трэба. Ні Стэпка, ні Сыпёпка ня пытаюць, ёсьцека яда ці не, а ім давай. Чыя-ж галава баціць—толькі мая, бо найперш яны кідаюцца да мяне: „Мама, дай хлеба, мама, дай к хлебу!“ Дзе хочаш бяры, а адказаць—не адкажаш дзесяцім. Дый самі духам съвятым не пражывом. А цэлых-же два тыдні ні капейкі ў хату ня прыбавілася... як-же ня крычаць, як не ўзлавацца часамі?

— Але-ж не ачамераю лезьці ў вочы,—паднімаў голас Анупрэй,—каб добра, ды ціха, дык яно зусім

іначай, а то ўвесь час тое й робіш, што точыш мяне нясупынна. Кажаш, усё добра ведаеш, а, нябось, тычаш пальцам. А ласьне тут я вінаваты? Разыгралася забастоўка і захапіла ў сваё кола і мяне. Трыццаць чалавек разам—не папрэш супроціў. Як змагацца, дык усім разам. Хто йдзе супроціў—той здраднік... І ты, пэўна, ня ведаеш, што з гэткімі бывае.

Анупрэй зълез з полу, пацягнуўся некалькі разоў, апрануўся ў стары будзённы, увесь засмальцованны дзёгцем гарнітур і, ня думаючи ўмывацца, з брудным вуграстым тварам, з тлустымі ад шмальцу рукамі падышоў да вакна і ўталопіўся поглядам на вуліцу. Да жонкі не казаў нічога.

Гэта скрыўдзіла Луцэю, і яна адыйшла да запечку. Але доўга не магла стаяць спакойліва і, паглядзеўши ўбок мужа, загаварыла:

— Бастуюць! Добра ім баставаць! Нежанатыя, а многія й хлеб свой маюць. Якаво ім адходзіць—хоць-бы Міколу Капачу, ці Антосю Скубу, ці Андрэю Гляку? Гэта-ж усё гаспадарскія сынкі, якім ня страшна й месяц цэлы прабаставаць. Ці-ж табе зраўняцца з імі! У цябе, вось, цэлая сям'я на руках, э для яе зараз і крошкі хлеба-а ня будзе. Вазьмі ты гэта ўця!

Анупрэя гэта ўзноў раздражніла.

— Кінь балабоніць ліха ведае што,—перабіў ён жонку, адварнуўшыся на хату,—вось калі ваб'е сабе ў голаў, дык і дыхнуць не дае... Няўжо ты зразумець ня можаш, што... Ужо-ж ня раз, здаецца, казаў я табе, што тут справа не аднаго мая, а агульная, хаўрусная, таварыская справа. Вось яна і вымушае кожнага трymацца ўсім разам. Тут, галубка, зусім не гадзіцца твая дзяльба на жанатых і нежанатых, або на гаспадароў і безъязмельных. Перад абіраньнем і зъдзекамі гаспадароў—усе работнікі мусіць быць роўнымі. Мусіць быць еднасцьць між імі.

— Добра, еднасцьць! Я-ж сваё кажу, ці магчыма табе з Мікалаем раўняцца? Сам, нябось, адчуваеш, што не. Вось, калі ўжо так налягаеце на еднасцьць,

дык хай·бы адзін другога й падтрымоўвалі. Дык гэтага штосьці ня відаць.

Анупрэй моўчкі адышоў ад вакна і прысей на ўслоне. Спрачаца больш з жонкаю яму не хацелася, бо ён добра ведаў, што гэтым спрэчкам ня будзе канца да таго часу, пакуль ён нанова не пачне ўспорвацца з цёмнага і съпяшыць, часта ня сънедаўши, у майстэрню. Пераканаць-жа жонку ў патрэбнасьці агулам, усім разам, падтрымліваць забастоўку, каб выйграць яе і палепшыць умовы працы—Анупрэй ня мог: ён ведаў, што гэта пытанье разьбіваецца аб іх сямейна становішча.

Анупрэй бачыў, што гутарка жонкі не блазная баўтаўня, што яе дыхтуюць тыя цяжкія ўмовы, у якія ўпіхнула яго й яго сям'ю двухтыднёвую забастоўку. Што-раз, хоць і злаваўшыя Анупрэя, размовы жонкі рабіліся больш балючымі і бліжэй краталі яго бацькава й гаспадарова сэруца.

Вось, прысей на ўслоне, Анупрэй міжвольна паддаўся роздуму над сваім становішчам: „Праўда, яно-та мне зусім цяжка пераносіць гэту забастоўку. Дужа цяжка. І я ведаю, што гэты цяжкар гняце і Луцэю. Але-ж што зрабіць? Нельга-ж ісьці супроць усіх—нічога ня выйдзе, трэ' яккольвечы канца чакаць...“ Анупрэй кінуў вачыма на жонку: „А які яшчэ канец будзе, таксама пытанье? Можа прабастуем яшчэ тыдзень-другі ці больш і нічога ня выйграем, а болей бяды наклічам. Ці раз ужо так траплялася; баставалі-баставалі—а пасъля на старых умовах назад да работы... Чаго добрата і цяпер можа так быць... Вось тады будзе-э!..“

Анупрэй падняўся з услоне і пачаў тупаць па хаце.

Луцэя ўвесь час сядзела мэрам прыбітая да лаўкі і нязьмігутна сачыла паглядам у вадну кропку на вулічнай сцяне. Спакойлівы выгляд яе твару, відаць было, стрымоўваў выраз глыбокага болю ў яе сэрцы.

Анупрэй некалькі разоў паглядзеў на жонку і за кожным разам усё бліжэй адчуваў на сабе яе перажываньні. Нарэшце ня вытрываў і пачаў казаць:

— Слухай, Луцэя, усё-ткі ты не гаруй так. Я пастваюся трохі гроши—мне Мэндаль Крупнік абя-цаў пазычыць рублёў пяць. Ліха яго бяры—адамо калі-кольвечы... Але-ж ты сама павінна ведаць, што пратрымацца да канца трэба. Пратрымаемся дружна—то выйграем, а выйграем—дык я буду зарабляць у тыдзень сем рублёў. Падумай толькі—чуць ня ў два разы болей, ніж цяпер... Усё зможам спагнаць за адзін месяц... Трэба дацярпець... Бачыш, я-ж не адзін такі: Пранук, Лейзар—таксама ня ў лепшых умовах.

Луцэя падняла голаў і паглядзела на мужа. Перад ёю прамігнула яскраваю палоскаю надзея; зъмякла сэрца і съвяжысты подых прайшоў яе нутром.

— А ці хутка ты возьмеш у Мэндаля гэтая пяць рублёў?— запытала яна мужа.

— Пэўна сёньня вечарам... а мо' заўтра,— адказаў Анупрэй.

Луцэя яшчэ больш прасвяятлела.

— Я таму, Анупрэйка, пытаю, што на заўтра, ў хаце ні капейкі не засталося; хлеба купіць незашта.

Анупрэй, як тупаў, так зразу і спыніўся сярод хаты: дагэтуль ён неяк ня верыў, што ў хаце дайшло да ніткі, а думаў, што Луцэя папераджае яго заўчастна, каб не дапусціць да крайняга, пакуль цягнецца сяк-так.

— І хлеба, кажаш, няма?— спалохана прамовіў ён.

— Ня хлушу, Анупрэйка.

Нічога ня кажучы, Анупрэй надзеў шапку, ускінуў напашкі жукетку і павярнуў да дзьвярэй.

— Куды-ж ты?— спыніла яго Луцэя.

— Да Мэндаля пайду,— адказаў Анупрэй.

— Пастой! Я надумалася зрабіць вось што: ці ты з Лейбам не сварыўся, як пакідаў работу?

Анупрэй задумана памаўчаў.

— Не. Чаму?

— Як не, дык, памойму, пайшоў-бы да яго і пазычыў-бы якіх рублёў з пяць. Мне здаецца, што табе ўсё роўна прыдзецца вярнуцца на работу да яго, так ці сяк. А з Мэндалем... хопіць і таго разу: успомні, як ачамярэў ён нам тады... Слухай, Анупрэй,

сапрауды, пайдзі лепш да Лейбы і... вось хай толькі зъмеркне крыху. Надоечы дык ён сам, спаткаўшыся, напрошваўся ў мяне: „Хай прыдзе, кажа, Анупрэй да мяне, і я яму грошай дам, а то мо' ў вас іх няма“. Пайдзі да Лейбы, пайдзі. Паслухай мяне.

Анупрэй паставаў крыху моўчкі, пасьля адказаў.

— Падумаю, ведаеш... Вельмі-ж ніякавата будзе, як таварышы праведаюць аб гэтым.

— Чаго ніякавата? У першых, хто-ж дазнаецца, калі ты ціха зробіш, а другое, калі й даведаюцца—то што? Няўжо-ж з голаду ўміраць? Нябось ніхто не прынясе з сваіх, каб падтрымаць... Нечага баяцца.

— Можна будзе ўзяць рублёў два з камітэту... Я думаю што, ёсьць там крыху грошай...

— Ёсьць-ёсьць... Дык чаму-ж дасюль не дагадаўся ўзяць? Сарамяжы вельмі. Вось глядзі, каб і камітэту раней цябе не абабралі.

Анупрэй нічога не адказаў і моўчкі вышаў з хаты.

II

Праз колькі хвілін, пасьля выходу Анупрэя, у хату ўбег Сыцёпка,— старэйшы хлопчык Анупрэя й Луцэі, гадкоў васьмі-дзесяці, блядзенькі, замораны, запэцканы ў гразь і ў парваным адзеніні.

— Мама,—зъвярнуўся ён да Луцэі,— куды-ж то наш татка пайшоў? Дазволь мне за ім пайсьці, дазволь, мамачка?

Луцэя ў злосці агрызнулася на сынка:

— Чаго табе за бацькам? Я табе пакажу, распуснік! Сядзі вось у хаце.

Сыцёпка паслухна схіліў галоўку, закапыліў губкі і, усадзіўшы ў рот пальчык, ціхутка стаў каля стала, спадлоб'я пазіраючы на мацеру.

— То дайце мне хлеба лустачку на вуліцу,—асьмеліўся ён вымавіць, спусьціўшы з паўгадзіны.

— Хлеба, хлеба! Розак табе, а ня хлеба! Яшчэ што ўшалопаеш! Хлеб на вуліцу цягаць! Расьцягали ўжо ўвесь. Цягаеш два тыдні, а ў хату ніхто ня прыцягне. Няма ў мяне хлеба. Вось вернецца бацька—у яго папросіш.

Сыцёпка скрывіўся ѹ заплакаў. Перш зацягнуў ён уголас, а пасьля, скмеціушы злосны пагляд мацеры, прыцішыў голас; з яго вачэй кідаліся на стол буйныя празрыстыя сълёзы, якія хлопчык часта пераймаў каравым рукавом кашулі. Луцэя ані не зважала гэтага і задуменна пазірала ѹ вакно. Але няўлага мацеры скрыўдзіла Сыцёпку, і ён хутка зноў падняў голас. Луцэя не съцярпела, адхілілася ад вакна ѹ закрычала на сынка:

— Ну, а гэта што? Чаго хліпіш? Пугі, нябось, захацеў! Сыціхні, кажу табе! Маўчи!

Луцэя прытупнула нагою і паківала пальцам. Яна нават намерылася падыйсьці да Сыцёпкі, каб рукамі спыніць яго плач, але стук у дзъверы яе перапыніў. Луцэя адварнулася да дзъвярэй.

— Мамачка, га, мамачка, дай мне хлеба! Усе дзеткі на вуліцы ядуць хлеб і мне хочацца,—убегшы ѹ хату, пралепятала Стэпка.

— Ах на іх усяліхое! — выляялася Луцэя. — Якраз тады на іх прорва напала, калі нічога няма.

Не зважаючи на воражнасць з боку мацеры, дзяўчынка яшчэ раз пераказала просьбу і пачала чакаць ад мацеры хлеба.

— Атруты вам, на вас прогляя, а ня хлеба! — яшчэ зычней вырачылася на дзяўчынку Луцэя.

Абураная гэтым, Стэпка сагнулася ѹ кручок і перабегла да стала ды прытулілася да братка.

— Чаму-ж вось Янку маці дала хлеба, а вы мне шкадуецце, — папракнуў Сыцёпка мацеру.

— Мне хлеба мама ніколі не шкадуе, — пахвалиўся Янка.

— Твая маці багатая, у вас хлеба процьма, — спыніла яго Луцэя і, каб адвязацца ад дзяцей, дадала:

— Ідзеце, вось, гуляйце! Чаго вы таучэцесь ѹ хаце ѹ пагоду? Марш, вон!

Янка, съмяючыся, выбег з хаты, моцна бразнуўшы дзъвярыма. Сыцёпка з Стэпкаю асталіся. Луцэя выляялася на дзяцей і зноў адварнулася ѹ вакно.

Але стаяць спакойна не магла. Праз хвіліну яна вылезла з вакна, прайшла колькі разоў па хаце,

пасъля прысела каля стала й пачала ўголас думаць: „Не, усё-ж крыку мала! Крыкам ды лаянкаю дзяцей не накорміш. І так цяжка глядзець на іх: сухія, блядыша, мізэрныя. Паглядзець на чужых, дык як пурэчакі, поўныя, ружовыя. А гэта—заморышы... А усё-ж ад таго, што вось гэткія сцэны. На добры лад, то гэта-б трэ' было ім і малака, і мяса, і яшчэ сякіх такіх лагод, але—адкуль узяць? Зарабляў вось рублёў па чатыры ў тыдзень, то ці-ж магло старчыць іх на ўсё-усенъкае для чатырох душ сям'і? Свайго-ж ні каліва, ні кастрычынкі няма... Усё-ж пражывалася сяк-так, працягалася со-дня-на-дзень. І мо'-б цятнудлася так далей, каб яно аднакава роўна йшло, а то—час-ад-часу, глядзіш, і перабой, і перабой: то няма работы, то захварэе, то яшчэ якая-кольвечы прымха. А плаціць—ніхто ня плаціць. Хай-жа бы ўлічаў гэта—дык не. Баставаць! Добра вельмі, што ня трэба рабіць... Чалавек не заглядае ўперад, ня рупіцца... Каб меў жаласьць да сям'і, не пільнаваўся-бы так шыра ўсякіх там пастаноў. Добра таму гэта рабіць, хто мае з чым і як вывернуцца, або хто вольны, ня звязаны сям'ёю... Ох, бяда, бяда! Цяжка мне жыць!..“

Ад натужных думак Луцэя стамілася і, бязвольна апусьціўшыся на стол, задрамала.

Дзеци цішком панырпалі і мышельніку й пад прыпекам, пакруціліся каля стала і бяз нічога выйшлі на вуліцу.

III

Луцэя спакойна спала.

Праз паўгадзіны, ня болей, яе разбудзіў стук у дзвіверы. Луцэя хутка ўсхапілася, працерла очы і прыгатавілася стрэціць, хто ўвойдзе ў хату. „Пэўна, Анупрэй“,—парашыла яна, не дачакаўшыся, і нездальніюча адварнулася ад дзвіварэй.

Усьлед гэтаму прачынліся дзвіверы, і Анупрэй увайшоў у хату.

— Дзе ты цягаешся нясупынна?—упічліва запытала Луцэя.

Анупрэя хапіла за сэрца, і ён перш сурова паглядзеў на жонку, крутнуў нездавольна галавою і прайшоў к вулічнаму вакну; пасьля павярнуўся да яе і сказаў:

— Ці ты звар'яцела? Сама пасылала...—вырачыўся ён і зразу-ж перамяніў тон:—Я да гаспадара заходзіў... Гроши прасіў пазычыць у лік будучае працы... Я сам бачу, што нельга далей так быць... Што-ж, няхай прабачаюць таварышы. Я не самахоць...

— То ці-ж бачыў хто?—з надыйшоўшай палёгкай на сэрца, запытала Луцэя і прысела супроціў мужа.

Той апусьціў пагляд і спагадліва адказаў:

— Бачылі... Вядома, што бачылі... Каб і ня бачылі, то дазналіся-б. Ласьне захаваешся?.. Ахрэмава жонка бачыла...

— Як ты йшоў, ці як выходзіў?

— Як выходзіў... Што-ж, усё роўна... Я ўжо гэтым запляміў сябе... Прадаў таварыскасць і справу...

— Ну, а што-ж Лейба? Даў табе гроши, ці не?—пераняла Луцэя, каб ведаць, як ацаніць мужаў паступак.

— Даў дзесяць рублёў... дзесяць срэбранікаў, нібы...

Анупрэй ня мог супакоіцца ад нутраных папракаў і затупаў па хаце.

— Кінь ты плявузгаць, ліха ведае што,—расьцяжна зауважыла Луцэя.—Што ты прадаў? Наадварот, ты выратаваў трое душ ад голаду. Не дастаў-бы гроши—заўтра сядзелі-бы бяз крошкі хлеба. Бедныя дзеці, і сёньня ўжо амаль нічога ня елі. Ды калі пазычыў, то ці-ж гэта значыць, што і прадаў? Гэта-ж не на работу пайшоў... Пакінь лепш дратаваць сябе...

Анупрэй нейкі час памаўчаў.

— Маўчи лепш, Луцэя, калі не разъбіраешся ні ў чым. Забастоўка—гэта вайна... А ў вайну нельга аднаму супроціў усіх вясці перамовы з ворагам. Гэта ёсьць здрада... Глядзі, два тыдні йдзе змаганье, і гэтыя паганцы-гаспадары не здаюцца. Думаюць прымусіць нас пайсьці на міравую. Хітрыкамі, зморам,

завабамі—думаюць... Не паддавацца, трymацца, як мага—вось чым можна перамагчы... А я... бачыш...

Анупрэй міжвольна скочыў к вакну, за якім вуліцаю прайшло двое мужчын: яму паказалася, нібы то йдуць да яго Мікола Капач і Антось Скуба...

— Я штрэйкбрэхэрам цяпер лічуся... Першым пайшоў за гаспадарскай ласкаю,—дадаў Анупрэй, як-бы хоочучы пакараць сябе за заход да Лейбы.

— За гэта? Не разумею цябе, Анупрэй.

— Кінь... Бяры, лепіш, павячэраем, што ёсьць. Заві дзяцей.

Луцэя самапэўнасцю пайшла ў мыцельнік і стала ўвіхацца каля начыння. Анупрэй задуменна прачыніў вакно й пазваў дзяцей.

Хутка ўсёю сям'ёю ўселіся за стол, нагнуўшыся над міскай варанае крапівы.

А тымчасам у хаце цымнела.

IV

Праз усю ноч Анупрэй ня мог супакоіцца і заснуць, як сълед. Толькі надыходзіў сон, плющыліся вочы і мярцьвела цела, як раптам унутры штосьці адрывалася, прабягала па ўсёй постасці калючая дрыготка—і сон прападаў. Чарадою віліся чорныя думкі-сумненіні, і натужна працавалі мазгі над пытаньнем, як-же абыждзенца яго праступак?

Анупрэй і находзіў і не находзіў сабе апраўданьні. Пасудзіць з боку галавы сям'і, з боку бацькі,—то ён зусім ня здрадзіў. Луцэя, як шчырая маці-гаспадыня—была права. Але з пагляду таварыскасці—зусім няма апраўданьня. Анупрэй згаджаўся, што ён віноўнік перад таварышамі, што ён зрабіў цяжкую абмылку. Раз-ад-разу адзначанье свае віны ён адчуваў усё больш і прыкрэй; раз-ад-разу яе здань выразней насувалася на яго.

Хацелася скарэй ведаць, чым усё гэта скончыцца. Маляваліся розныя скуткі, якія дасыць вырашэньне пытаньня. І ўжо зараней ні ў адным з іх ня бачыў Анупрэй сябе правым. Яму здавалася, лежачы, нібы хтось побач яго съцеражэ. Шамаў вечер за съцяною,

шоргала мыш у запечку, скрыпей шашаль у шалёўках вакон—а паказвалася, што хтосьці гаворыць пра яго справу. Анупрэй паднімаў голаў і кідаў вачымаў шэры змрок хаты, прыслухоўваючыся, ці съпіць Луцэя з дзяцьмі.

Тыя спакойліва храплі. І Анупрэй міжвольна краўся думкамі аб сям'і. „Луцэя здаволена, што я ёй прынёс дзесяць рублёў“, перабіраў ён у думках. „Ды, сапраўды, якое ёй дзела да ўсякіх там салідарнасьцяў і іншае, калі ў хаце ні капейкі гроши, ні скарынкі хлеба. Двое дзетак, сапраўды, абадраных, бледых, ці-ж замарыць іх голадам? Дзеци!“

Толькі чапала гэта слова Анупрэя, як ён хапаўся за іх, згладжваючы свой неспакой і сваю трывогу.

Анупрэй ужо на съвітаньні спыніўся на гэткім пляне адказу таварышам, калі тыя паставяць аб ім пытаныне рубам: „Я ратаваў сям'ю“. Няўжо-ж такі й гэта іх ня ўрэзоніць?

І, вось, назаўтра, з самага ранняня, калі жонка пайшла на рынак, Анупрэй неспакойліва пазіраў у вакно, чакаючы каго-кольвечы да сябе. Ніводнага праходжага не перапускаў, каб не аглядзець. Брала падазронасць, каб на рынку, чаго добра, не прагаварылася каму Луцэя. Ён верыў у яе стрыманасць, але штосьц падточвала гэту веру. Хацелася, каб Луцэя хутчэй вярнулася дамоў. А мо' хто што казаў пра яго ды яна чула? Расказала-б мне.

Анупрэй прачыніў вакно, каб паглядзець, ці ня йдзе, часамі, Луцэя. Паглядзеў управа — няма. Штосьц падштырхнула павярнуць голаў улева. Анупрэй раптам схамянуўся: недалечка, хат праз дзівье, ішоў Ахрэм Клін. Ня трэба было сумнявацца — да яго. Анупрэю зрабілася млосна: так рана — то пэўна знарок. Яго жонка ня змоўчала, го гэткая язычніца. Нашчабятала, нябось, багата. Ужо ўсякія чуткі пойдуць... Чаго ня было — дададуць... У людзей языкі съвярбячыя — адно крані — мянташкамі пойдуць.

Каб Ахрэм не падмеціў, Анупрэй выняў голаў з вакна, зачыніў яго на кручок і адыйшоў на хату.

Задумаўся, як і што гаварыць з таварышам. Трэба-ж апраўдацца! Ды на гэта ёсьць важкія прычыны.

Анупрэй паглядзеў на пол, дзе варушыліся разбуджаныя дзеткі. Бацькаў пагляд, праведзены спадлоб'я, сур'ёзны, паказаўся дзеткам за нейкую пагрозу на іх з боку бацькі; яны прысьмірэлі і захуталіся ў акрывала.

Анупрэй скмеціў прычыну дзяцінага манэўру і спагадліва ўсьміхнуўся. „Бедныя дзеткі, усё з-за вас“, прапусьціў ён у думках; і ад гэтых думак, як ад выходнага пункту да далейшых роздумаў, ён накідаў рысы наступнай гутаркі...

Так і так. Ці-ж ёсьць праступак?

Увайшоў Ахрэм, і Анупрэй перарваў думкі: віноўна стаў наўпрост перад увайшоўшым таварышам.

— Ты, пэўна, не чакаў мяне, Анупрэй?—пацікаўся Ахрэм.

— Н-не-э—раптам адказаў Анупрэй.

— А вось я зайшоў, каб табе...

Анупрэй перабіў таварыша, ня даўши таму дасказаць...

— Я ведаю, дзеля чаго ты прышоў... Тут ужо адкрытая справа, ясна. Але слухай, братка, я йначай ня мог. Ня мог, даю табе таварыскае слова... Вось дзеци,—Анупрэй паказаў пальцам на пол,—так прыпёrlа, што бяз хлеба, бяз... І хапіла за горла пытаньне, як быць? Дапушчаць, каб уміралі, ці пайсьці на папрошную... Мучыла, паверыш, адзінанье віны перад агульной справай, але...

Ахрэм праслушаў Анупрэя, увесь час гледзячы яму ў твар і ловячы ў ім трывогу ды раскаяньне, пачакаў крыху і сущешна адказаў:

— Я сазнаю ўсё... Ласыне, думаеш, мне невядома тваё становішча? Тут цяжка ўстаяць... Я ўчора казаў сваёй жонцы: маўчи, тут не злачынства і ня зрада, а вымус жыцьця...

Анупрэй павесялеў, крыху съцешыўся і задаволена дадаў:

— Я ўж ведаў, што ты справядліва рассудзіш. Але прасіцьму цябе, пераканай, браток, і другіх, калі

яны паднімуць на мяне лаянку... Ёсьць-жа ўсякія людзі...

— Я ня веру, каб хто што нядобрае падумаў на цябе.. Ды ніхто й ведаць не павінен... Я, вось, і сам прыйшоў да цябе зусім не па гэтым... Я, ведаеш, хачу запытаць у цябе, ці нельга было-бы дастаць у цябе пілкі? Думаю пайсьці ў лес паставіць якую шурку дроў, пакуль гуляю... А ў цябе, здаецца, была пілка...

— Так, ёсьць недзе... я выскачу ў сенцы...

Анупрэй намерыўся йсьці, але знадворку стукнулі дзъверы, і ён спыніўся.

Пачакаў: у хату ўвайшла Луцэя.

— Дзень добры! — прывіталася з Ахрэмам, падазрона кінуўшы на яго порсткі пагляд.

— Адкуль так рана?—запытаў Анупрэй.

— На места бегала... Хлеба ня было ў хаце, — сухім голасам, не азіраючыся на Ахрэма, адказала Луцэя.

І, спусьціўшы хвілінку, дадала:

— Але, здаецца, рана, а людзі ўжо пасьпелі даніць.

Мужчыны настарожана паглядзелі ўбок Луцэі.

— У чым справа?—разам запыталі.

— Усё ў тваім паступку... штрэйкбрэхерам завуць. Сустрэла Каствуся Вілку і Боруха... Абудва з пёнаю ў роце накінуліся на мяне...

Анупрэй зъялеў ні-то ад сполаху, ні-то ад злосыці і, як-бы шукаючы падмогі, павярнуўся да Ахрэма:

— Чуеш, брат?

Ахрэму стала няёмка: Анупрэявы слова адначасова былі ѹ глыбокім укорам яму за павядзеньне яго жонкі.

То, пэўна, яна пасьпела распусьціць чуткі па мястэчку.

Ахрэм пачырванеў ад няёмкасыці. І, каб выйсьці з гэтага становішча, рашуча падняўся з месца, матнүй рукою і чуць ня крыкам выказаў:

— Яна не павінна была казаць! Я ўчора ёй рашуча забараніў. То чорт ведама што! Брахунцы! Самі маюць усё бацькава, а лаюцца.

Прайшоў сюды-туды па хаце, паглядзеў у вакно і адварнуўся да Луцэi.

— Ня думай! — уважліва загаварыў да яе, — ня думай, суседка, што то знарок... Я запэўняю цябе, што не паздаровіцца жонцы, калі то яна разбрахала.

Луцэя адварнулася на Ахрэма, зъмякчыла суро-
васць выгляду й адказала:

— Ахрэмка, братка, ты сам ведаеш, як балюча гэта слухаць... То-ж крый чаго, пойдуць супроці ў яго, што ён рабіцьмे? Віна ўся мая, бо то я Анупрэя выправіла да гаспадара за грашымі... Ён сам нізашто не хацеў... Не карайце-ж за мяне дзяцей...

Анупрэй маўчліва стаяў на адным месцы, сочачы за Ахрэмам.

А слова „штрэйкбрэхэр“, як малатком, стукала яму па галаве, разъліваючы ўнутры балючую трывогу.

Мэрия

НА РУІНАХ

I

Цягнік падыходзіў к станцыі Зябы; ход яго памаленьку съціхаў.

Несьцер Грэбень ляжаў на верхній лаўцы ў вагоне і думаў. У галаве яго зьблісаліся розныя думкі і ўспаміны аб тым, што ён бачыў і перажываў, пачынаючы ад дзіцячых гадоў і да апошняга часу. Выразней усяго ўставалі перад ім вобразы перажытага за доўгія гады вайсковае службы: спачатку ў царскай арміі, а потым у чырвонай. Перад ім прамігнулі: царская вайна з усімі сваімі страхамі, першая і другая рэвалюцыі, паўстанцкая атрады, вайна з Калчаком, Дзянікіным, Юдэнічам, і, урэшце, з Врангелем. Усяк здаралася. Шмат разоў жыцьцё вісела на валаску. Тухла вера ўбачыць бацькоў, брата, сястру. Што рабілася там, у яго краіне, Несьцер толькі дагадваўся з тых кароткіх і няпэўных чутак, якія вычитваў з газэт ці даставаў выпадкова ад таварышоў. Весткі гэтыя адрыўна, патрошку далятаўшыя да яго, казалі, што там далёка, на бацькаўшчыне, дзеецца нешта страшнае, што няма-ведама, ці застануцца жывымі бацькі, сваякі.

Кожны раз, дастаўшы съвежую вестку з Беларусі, Несьцера ахапляла жаданьне вырвацца на які час з войска і наведаць сваю краіну, але ён не хацеў дзеля гэтага выкарыстаць нячэсны способ,—прыкінуцца хворым, ці стаць дэзэртырам. Не! Несьцер быў чэсным чалавекам і чэсна адданым справе рэвалюцыі салдатам. Думаючы аб доме і бацькох, ён чакаў гэтага выпадку, калі можна будзе бяз усякай шкоды для свае часьці выпрасіцца дамоў. Такі выпадак падыйшоў у той час, як чырвоная армія аслабаніла Крым

ад Врангеля, і іх полк супыніўся ў Сэвастопалю, каб далей нясьці мірнае жыцьцё. У вадзін дзень Несъцер напісаў заяву політкому й копію камандзіру і праз некалькі дзён дастаў паутарамесячны водпуск. З якою радасцю ён сабраўся ў дарогу! Яго не палохалі ўсе клопаты далёкага пераезду, не задумоўваўся ён і над тым, ці ўласца яму наогул дастаць удому тую душэйную сучеху, да якой ён так доўга прогся...

Зьвязаўшы клункі, Несъцер ушчапіў іх на плечы і пайшоў на вакзал. І як толькі сеў у вагон, зараз-жа пачаў выабражаць сабе ўсе падрабязгі свае наступнае стрэчы з бацькамі, братам, знаёмымі. У яго галаве мімавольна паўставалі пытаньні: а што там удому? Як жывуць бацькі? Мо' ўжо забылі мяне... А мо' ўжо іх няма? Столькі часу ня быў ён там! А колькі розных дзеяў начаўплюся там за гэтых гады! Гэта-ж съвет мог перакруціцца ўверх галавою...

II

Чым бліжэй Несъцер пад'яжджаў да роднага месца, тым болей і болей забірала яго нейкая трывожнасць, перамешаная з салодкасцю ўzechі, з адчуваньнем цеплаты спатканья, з прыемнасцю пабачыць родную глебу пасьля доўгай разлукі. Бацька й маці, мабыць, старэнкія цяпер — навыказна абрадуюцца і з абсьлезенымі вачыма кінуцца цалаваць, абнімаць, будуць уміляцца. Бо ня жарты, — цэлых сем гадоў ён іх ня бачыў — усё служыў ды служыў у войску. Праўда, у першыя гады службы Несъцер шмат пасылаў лістоў дадому: стараўся паведамляць бацькоў аб сабе, суцяшаць іх весткамі. Але, мяркуючыся з tym, што яму толькі разоў троўдалося дастаць на іх адказ, ён вылічваў, што яго лісты не даходзяць дадому, ці дома, мабыць, нешта нядобрае здарылася. Далей, прычыну таго, што бацькі не адпісалі на яго лісты, Несъцер бачыў у тэй агульнай заўрuse, якая ўзынялася з пачаткам царскае вайны. Гэта яго непакоіла й наводзіла на розныя думкі. „Хто яго знае, што магло стацца з бацькамі, жывучы каля фронту“, думаў Несъцер: „немцы наступаюць, тысячи й дзесяткі тысячаў уцекачоў бягуть з краю, куды

вочы глядзяць. Сотнямі мруць штодня. Ці-ж не магло стацца, што ў мае бацькі рушылі з месца і па дарозе дзе-небудзь згінулі? А калі ня сталася так, то ці мала іншых здарэньняў траплялася за гэты час? І немцы і паны, і балахоўцы... Разбоі, зъдзекі. Чаго добраға—і бацькі папалі ў лік гэтых ахвяр. Столкі часу такога буйнага, неспакойнага і трывожнага жыцьця! Што найду я цяпер дома? Хто з родных яшчэ жывы, а хто памёр? Калі жывы, то ці ёсьць у іх які-небудзь прытулак, і ці там ён стаіць, дзе яго калісьці я пакінуў?"

Скрозь радасны настрой і вясёлае пачуцьцё, якія ахапілі Несъцера, упартая прабіваліся ўсе гэтыя сумныя пытаньні. Ахоплены імі, Несъцер пачуваў сябе ў нейкім надзвычайна маркотным становішчы, нудзеў і нявыразна глядзеў на ўсё тое, чым жыў да гэтага часу і да чаго імкнуўся.

— Таварышы, якая станцыя?— запытаў ён бяз адресу, калі машина спынілася.

— Зябы! Зябы!— адказала разам некалькі галасоў.

Несъцер хутчэй падняўся і паспешна пачаў зьбірацца: адзеў шынэль, падперазаўся, узложыў шапку і старанна завязаў два клункі; потым праверыў на лаўцы, ці не забыўся чаго, і, разьвітаўшыся з суседзямі, хутка выйшаў з вагону.

III

На станцыі перад вачамі Несъцера паказаўся цяжкі малюнак. Калісьці, ён помніць, гэта станцыя была шумнай і бойкай. Новы, з чырвонае цэглы, мастака зложаны будынак станцыі цешыў сваім прыгожым выглядам. Высока паднімалася, як вежа, вадакачка. Народу заўсёды так і кішэла. А цяпер... Ох-ха! Як нейкі забыты вартаўнік, стаіць пабітаю, пашарпананаю, з паваленаю страхою тая-ж вадакачка, а ад будынку станцыі—адны разъбітыя падмуры. Для прыпынку праяжджаючых зьбіты насыпех дашчаны барак. У вагонах месціцца і белетная, і комэндант, і начальнік станцыі. Зусім выпадкова засталіся няпрыметныя лямпавыя ліхтары, якія маркотна сьвіраць то там, то сям на пушчэльным абшары. Несъцер, акінуўшы вачмі гэты

абшар, жахнуўся. Праўда, ён скеміў, што гэта плён вайны, але хацеў праведаць, чыіх рук гэта праца: немцаў ці палякоў. Ён падышоў к двум чыгуначнікам, якія гутарылі паміж сабою, і запытаў:

— Скажэце, дзядзькі, хто гэта так пастараўся?

Адзін з чыгуначнікаў, рыжы дзядуля, ухмыльнуўся і адказаў:

— А ласьне, ты, нябожа, нічога ня ведаеш?

— Не, дзедку, я здалёку вяртаюся і нічога ня ведаю,—адказаў Несъцер.

— Польскія паны, нябожа, усё гэта нарабілі. Ня толькі адны Зябы, а скроў усе станцыі ў нашым краі даشчэнту зьнішчаны і зруйнаваны імі. Вось хоць-бы паехаць к Менску і далей—дык быццам ток на вокала. Ня толькі станцыі, а ўся наша Беларусь цяпер—тыя-ж самыя Зябы—пустыр, руіны, ток. Паны, нябожа, пастараліся. Ой, як! Пакінулі аб сабе добрую памятку ў нашым народзе...

— Ах, погань ліхая!—абурана праказаў Несъцер.

Тымчасам на дварэ пачынала расесьвітаць. Смуглія ліхтары пачалі сумець і тухнуць адзін за другім. Цягнік, прамарудзіўшы хвілін з трыццаць, няспешна рушыў далей.

Несъцер некалькі часу прастаяў на адным месцы каля пахіленага ліхтара, потым пахіліў у бок.

Зрэдку снавалі па платформе пасажыры. Бегалі клапатліва служачыя станцыі.

— Куды-ж ісьці?—запытаўся ён сам сябе,—няўжо пусыцца пешкі сорак вёрст да Верацён?..

І не пасыпей вырашыць, як да яго падышоў нейкі мужчына, з вялікай чорнай барадою, з адрослымі лахматымі бакамі на яшчэ нестарым, але змучаным твары. Адзеты ён быў у паношаную вонратку напалову цывільнную, напалову вайсковую. На руцэ ў яго вісеў паўпусты мяшок, а з боку торбачка.

— Ці няма закурыць?—запытаў ён Несъцера.

— Няма, браточку,—адказаў той.

— А куды едзеш?

Несъцер пільна аглядзеў падышоўшага з ног да галавы, крыху памаўчаў, потым адказаў.

— Нашто табе?.. А сам куды едзеш?

— Я прыехаў сюды, а адсюль трэба съцягаць вярстоў сорак да Верацён.

— Да Верацён? за Хрэпы?

— Але.

Несыцер пільна ўставіўся ў незнамага, паглядзеў на яго, і тут-жэ падмечіў: незнамы выглядзеў знамым чалавекам, якога Несыцер дзесьці і калісьці бачыў.

— Я таксама йду ў Верацёны, адказаў Несыцер,— а ты адкуль прыехаў?

— Я... я...

І гэты, з свайго боку, штосьці знаёмае запрымечіў у Несыцеру.

— Слухай, таварыш, як тваё прозвішча? Мне здаецца, што я цябе дзесьці бачыў?— запытаў Несыцер.

— Я—Гарасім Грэбень,—рашуча адказаў незнаёмы.

Перад Несыцерам як-бы адчынілася неба.

— Братка мой, родны мой, дык гэта-ж ты! Як-же ты зъмяніўся! Ажно й не пазнаць цябе... Я... твой брат Несыцер. Якое нечаканае спатканье!—растрывожана праказаў Несыцер.

— Ці можа-ж то быць?—са съязьмі ў вачох праказаў Гарасім.

Далей ніводзін з іх ня мог гаварыць, і яны міжвольна, ахопленыя радасцю, кінуліся адзін другому на шию і моцна ды щыра пацалаваліся. Выпадковыя падарожныя кідалі на іх свае погляды.

— Ну, дык ідзем, брат,— пасъля некаторага часу запрапанаваў Несыцер.

Гарасім нічога не адказаў: ён быў згодзен.

IV

Узрушеныя нечаканаю стрэчаю, браты Грэбені моўчкі крануліся з месца і, ідуцы, доўга не знаходзілі слоў да аднаўлення гутаркі. А тымчасам кожнаму здавалася, што ён-бы бясыціханья гутарыў з братам, апавядоучы яму ўсе здарэнныя жыцця ў часы разлукі; думкі нястрымным роем націскалі ў головы, слова заміралі на языкох.

Браты перайшлі рэйкі і выбраліся на дарогу, якая ад станцыі вяла на павятовы горад.

Рэдкія будынкі станцыйных служачых, раскіданыя паабапал шашы, сумна глядзелі на іх цёмнымі закрэпленымі шэрнамі вокнамі.

У некаторых вокнах яшчэ сьвірэлі агоньчыкі; траха не ва ўсіх доміках палілася ў печы, і з комінаў гнаў слупамі дым.

Між будынкамі віднеліся вогнішчы з высокімі комінамі і чорнабелымі камлямі дрэў.

Пры шашы наўскосак валяліся пакіданыя драцяныя загарадзі, вывернутыя слупы з тэлеграфу, падаліся зламаныя вайсковыя драбіны-вазы, кускі колаў.

Грэбеняў гэта ня цікавіла: знаёмыя вобразы, та-кія надаедныя, такія агідныя...

Яны йшлі далей, уталопіўшы наперад свае празрыстыя вочы, якія зъязлі навыразнай радасцю, і маўчалі...

Доўга ніводзін ня мог, ці мо' не асьмеліваўся першым пачаць гамонку, нібы баючыся зварушыць тую ўрачыстасць іх раптоўнай стрэчы, якая вітала над імі.

Але скора, як у Несыцера, так і ў Гарасіма, усё іншае адышло на задні плян, а вынікла гострая патрэбнасць гутарыць, казаць, съпявачаць.

К таму-ж акалічная абшарнасць, якая ўставала са змроку, пачала ў іх абуджаць старыя ўспаміны. Колькі разоў ім абодвым траплялася йсьці гэтым гасцінцам, глядзець і любавацца прыгожасцю родных вобразаў. Праўда, цяпер, паслья вялікіх перамен, звязаных з перажытым, многа чаго ў вобразах зъмянілася. Дубраўкі й гайкі высечаны, толькі зредку сіротамі стаяць адзінокія дубкі ды бярозкі. Здаецца нават, што ў шмат якія вёскі згінулі, а якія засталіся ляжаць ціха, спакойна, прытуліўшыся да зямлі, каб ня быць прымечанымі. Аднак смутак акалічнай мясцовасці не перашкодзіў Грэбеням перайсьці да ажыўленае гутаркі.

— Гарасім, браток, скажы-ж ты мне, адкуль ты трапіў сюды?—неяк нерашуча пачаў Несыцер.

Гарасім зрабіў мяккую міну на твары, паглядзеў на брата і адказаў:

— А як ты думаеш?

— Як думаеш? Як ты цяпер будзеш думаць! Усё шыварат-навыварат цяпер робіцца. Столькі ўсякае прымхі, столькі выпадковасці, што губішся ў іх дашчэнту. Хацеў-бы думаць так, хацеў-бы гэтак дагадывацца, а глядзіш, яно зусім іначай складаецца. Так і гэта. Як я магу думаць? Я баюся думаць...

— Праўду, браце, кажаш; зусім праўду. Ніколі табе не дагадацца, як і што са мною траплялася апошнімі гадамі, і якім выпадкам я папаў сюды, каб сустрэцца з табою. А цікавага так многа, што табе ня лішне будзе паслухаць.

Несъцера забрала цікавасць. Ён крыху памаўчаў. Потым сцішыў хаду і сказаў брату:

— Гарасім, давай перакусім чаго-небудзь, а тады ты мне ўсё раскажаш аб сабе і аб сваім жыцьці.

— Вось трэ' пашукаць на чым сесьці.

Яны ўваходзілі ў лясок. Шугаўшы зылёгку ветрык заціх. Высокія, абеленыя шэранны, хвоі і густыя, лахматыя елкі стаялі ціхутка, нібы прытаяўшыся, нібы зачарараваныя.

Абодва хадакі кінулі навокал вачыма і разам угледзелі з левага боку дарогі тоўстую бураломіну.

— Давай прысядзем,—сказаў Гарасім.

Яны звярнулі з дарогі, падыйшлі к ляжаку, зъмялі з яго сънег і паселі.

Несъцер зьняў клунак, развязаў яго, дастаў акраец хлеба і невялікі кусок сала.

— Хахлацкае, брат, еж!—падаочы брату сала, сказаў Несъцер.

Гарасім быў галодны і прагна хапіцца за страву. Гледзячы на яго, не адставаў і Несъцер. Хутка аддзеленая порцыя была кончана.

— Давай цяпер пойдзем цішэй і па дарозе пагутарым аб нашым жыцьці,—сказаў Гарасім.

Яны падняліся, вышлі на шашу, зірнулі на неба і пайшлі.

Тымчасам неба стала праясьняцца, і праз рэдкую хмару ўхмыльнулася сонца.

— Весела будзе йсьці,—сказаў Гарасім.

— Так,—адказваў Несьцер.

V

Грэбені прайшлі моўчкі яшчэ сажняў з дзесяць. I толькі на граніцы ляску Гарасім рашыў пачаць сваё апавяданье.

— Цяпер, браточку, то яно і цікаўна ўсё ўспомніць ды расказаць, а перажываць было ня так лёгка. Проста дзіўлюся я, як так удалося выхаяцца і вось цяпер ісьці з табою.

— Ну, ну, кажы спачатку,—просіў Несьцер.

— А спачатку было так. Праз два гады, як цябе здалі, вайна выцягнула з дому і мяне. Як другаразраднік, я быў забраны ў пятнаццатым годзе, якраз перад наступам немцаў. Пакінуў жонку сваю і трое дзетак, і як вышаў з Верациён,—дык два з паловай гады неадлучна сядзеў то на фронце, то ў тылу, то зноў на фронце. Тры разы быў ранены і выщерпеў пекла мук. Думаў, што ня быць мне ѹ жывому, але акрыяў і пасъля акцябарскае рэвалюцыі вярнуўся да дому. Быў вельмі рад гэтаму, бо ўбачыўся з бацькамі, з жонкаю, з дзеткамі... толькі з двумя з іх, бо трэцяе памёрла ў маю адсутнасці. Ой, Несьцерка, колькі яны за тыя два гады працярпелі бяды! Перш сабраліся выехаць, як і іншыя, частку добра распрадалі, частку павязылі. Потым стары раздумаў, углаварыў жанок і засталіся. Пад вёской і ў самых Верациёнах была бітва. Палаўна вёскі загарэла, але наш будынак неяк уцалеў.

— Ну, скажы-ж, Гарасім, а ты ня пытаўся бацькоў,—ад мяне лісты яны даставалі, ці не?—перабіў брата Несьцера.

— Не, брат, ніякіх лістоў. Лічылі цябе прапаўшым. Маці плакала, бацька нудзеў. Я іх суцяшаў, хоць і сам ня верыў... Але слухай, брат. Пражыў я дома каля трох месяцаў. Думаў перш аставацца і надалей, а мо‘ і назаўсёды. Але якраз нашым месцам пачаў наступаць немец. Напалохаўшыся яго, я, доўга

ня думаючы, прылучыўся да нашых атрадаў і з імі адступіў. Бацька, крычаў на мяне за гэта, кляла жонка, але нянавісць да немцаў і ваяўнічы запал узялі верх. Такім чынам, я адступіў да Смаленску. А ў Смаленску я захварэў на тыфус. Праляжаў блізка два месяцы і ледзь жывы, адзін шкілет, устаў пасьля вялікадня. Служыць больш я ня мог, пайшоў да начальства й кажу: „Пускайце дадому, а то ня выжыву“... „А як-же ты дабярэшся?“ — пытаюць. — „Дабяруся“, — кажу. Вось мне далі водпук на тры месяцы. Узяў я лахі пад пахі, сеў на цягнік, прыехаў да Воршы, а там рознымі выхілясамі, праз вёскі ды праз ляскі і — дабраўся дамоў. Прыйоджу, а там ужо мяне чакаюць, чакаюць, ня толькі бацькі, а й немцы... Ух, нагаварыў на мяне ўсе гэтыя Цвіркі, Ласы, Цьмені, што я ня толькі бальшавік-камісар, але й самы старэйшы з бальшавікоў. А немцам было гэта наруку; ды яны ужо да майго звароту забралі ў бацькі карову, дзъве авечкі, дзесяць пудоў збожжа і яшчэ гразіліся далей „падчышчаць“. Дык вось, не пасьпей я ўвайсьці ў Верадёны, як мяне, раба божага, так і абламзлі. Замест дому, я мусіў першую-ж ночку начаваць у комэнданцкай. А далей... Пайшлі дапыткі, адпраўка ў лягер, жыцьцё ў лягэры чуць ня цэлы месяц. Ай-яй! — Гарасім за галаву хапіўся, — колькі муکі перанёс... А потым, не знайшоўшы віны, узялі і выпусцілі. І я жыў пасьля гэтага ажно да наступу палякоў. Гаралі з бацькамі два гады поле, кармілі жывёлу і — толькі. Немцы мала чапалі, а прыйшла Савецкая ўлада, мы ўзялі яшчэ панскіх пяць дзесяцін засеялі. Так-бы яно мо' і йшло-б, ды на бяду — гэтыя паны. Якраз у самае жніва так і пайшлі яны наступам. Усе ўцякаюць, савецкія работнікі выбіраюцца. Ня ехаць мне страшна, бо да гэтага і ў савет, ведаеш, мяне выбралі, і камісарам Зыліхоцкага маёнтку назначылі, ды ў дадатак, як казаў ужо, пяць дзесяцін панскае зямлі я для сябе падрэзаў, і дрэва на гумно навазіў. Як-же тут застацца.

— Вядома, вядома, — паддакваў Несыцер.

— І я выехаў разам з іспалкомам. Паехалі зноў у Смаленск, дзе я пражыў з месяц, а потым рашыў

пайсьці ў Чырвоную армію, на фронт, каб біща з палякамі. Ведаеш, братка, неяк абуяла мною помста к паном за іх напад на наш край, і я ажно цэлы год быў у войску. Заўсёды меркаваў быць у першых радох. Хадзіу часта ў разведку, ніколі не адставаў, каб не пайсьці ў наступ, з нейкай, ведаеш, нязъведнай ахвотай пёрся на паноў. Стравяй з асобнай уцехай. Бывала, у разведцы напаткаеш паноў і ўжо хіба, на іх шчасьце, куля праміне, або пасъпоеўца схавацца. Заўсёды, як ішоў у наступ, прыпамінаў дзедавы сказы, як паны былі прыгоншчыкамі і зьдзекаваліся над нашымі сялянамі. Эх, толькі гарыць, бывала, помста, чэшуцца руки! Ніякага страху ня маеш, ідзеш. Пазнаў я ўсе мясцовасьці і каля Барысава, і каля Ігуменя, і каля Бабруйска. Часамі пройдзе тыдзень - другі бяз чыннасці, і сам ня ведаеш, дзе дзеецца ад нуды. Падыдзеш к камандзіру і дурыш яму голову: „Таварыш камандзір! ці-ж ужо вайна скончылася, што мы так доўга аддыхаем? Ці мо' мы рашилі аддаць паном да Барысава і толькі далей ня пускаць іх, чакаючы, пакуль яны пачнуць наступаць?“ Так скажаш камандзіру, а ён толькі ўхмыльнецца і адкажа: „Пачакай, Грэбень, яшчэ панюхаеш пораху. Вось ідзе вясна, пачнецца дзела“. Мне то было вялікай уцехай. З нецярпівасцю чакалі вясны. І... дачакалі. Праўда, то ўжо было ў маі ды чэрвені. Як пачалася гарачка—дык толькі трymайся. К гэтаму часу я папаў пад Полацак, адкуль нашы наступалі. Вось як ударылі раз на палякоў—дык к Маладэчну загналі зразу. Потым яны, гады, аправіліся і нас назад к Полацку адапхнулі. Затое ў другі раз, як пайшлі мы, дык толькі трymайся. Ня спыніцца. І я ўпершых радох дакаціўся ажно да Варшавы, дзе ё быў перахвачаны панамі. Ледзьве ўцяклі к немцам.

Гарасім закашляўся і сплюнуў. Несъцер азірнуўся навакол.

Яны йшлі цяпер шляхам, які замыславата вярцеўся то сюды, то туды, нібы шукаючы лепшых мясцоў для сябе. Наўкруг ляжала белае поле, перасечанае ўзгоркамі. То сям, то там віднеліся засыценкі,

фольваркі і сіняцёмныя плямы невялікіх ляскоў. Шляхам, на дзіва, нікто ня йшоў і ня ехаў. Зрэдку праляталі вароны і перабягалаў ім дарогу па адным, мабыць, заблудшыя сабакі.

— А скажы, браток Гарасім, ты не запісаны ў партыю комуністых?— запытаў чамусьці Несцер.

— Не,— адказаў Гарасім,— але ўсёроўна я комуністы. Мо' нават лепшы яшчэ за тых, якія й запісаны. Ведаеш, братка, я вельмі спачуваю цяперашняму ладу, бо бачу, што толькі ён дае магчымасць нашаму брату-мужыку стаць сапраўдным чалавекам, і калі мы гэтага не патрапім выкарыстаць для сябе— дык мы нічога ня варты. Савецкая Ўлада нас прызвала к дзяржжаўнаму экзамену, дала нам, як кажуць, матэрыял у рукі і сказала: рабі. Вось мы й павінны паказаць, што мы рабіць умеем, што мы такія самыя людзі, як і нашы абірацелі— сябе ў крыўду не дамо...

Несцер паддаваўся братнім словам і цешыўся, што брат яго дайшоў да разуменя ўсяго таго, аб чым яму тлумачыць. У яго сэрцы расла ўцеха, што ён мае сабе гэткага сляўнага і разумнага брата.

— Я таксама, браце, стаю жыцьцём за цяперашні лад,— паспяшыў і Несцер выказаць сваю думку,— і таксама, дарагі мой, шмат панёс за ахову свабоды. Дасталося ўсяго, усяго, што й казаць... Толькі мне вельмі добра, я вельмі рад, Гарасім, што і ты маіх думак. Пацярпелі многа, ну толькі-ж ёсьць завошта...

— Дык слухай, Несцер, я дакажу табе да канца, што пачаў,— перапыніў брата Гарасім.

— Кажы, кажы.

Яны абмінулі яміну, якая раптам устала перад імі, адначасова азірнуліся назад і па бакох, і Гарасім загутарыў.

— Вось, калі мы папалі на німецкую зямлю, і немцы нас разбройлі ды парасылалі па лягерах, я, ведаеш, заняпаў духам. Як тут сядзець бязьдзеяна ў цяжкіх варунках, галоднаму і толькі чуць, як там на ўсходзе йдзе змаганье за край і свабоду. Дзера-вянаму трэба быць чалавеку, бяздушнаму... Стала браць мяне нецярплівасць. Зарухалі думкі ў галаве,

забудаваліся розныя пляны. „Уцяку“, — парашыў і стаў чакаць удачнага выпадку. Праўда, ён хутка сам мяне знайшоў... Не адна гадзіня, а нас некалькіх. На шчасьце, у нас якраз зъмянілі варту. Папаўся немец — свой чалавек. Пазналіся з ім, пагутарылі раз-другі, а на трэці — „бяжэце“, кажа. І мы ўтраіх сярод дня ўлучылі хвіліну й далі ходу. Праз дзень з лішнім былі ў Літве, а яшчэ, спусьціўшы дзён тры, я апиніўся, як бачыш, вось дзе. У штабе арміі мне далі пропуск дамоў, і я з гэтым пропускам еду. Глядзі, навошта я падобен: валацуга ды ў годзе. Вось парашыў наведаць дом і сям'ю, супачыць крыху і зноў на фронт...

— Так, так... Здорава дасталася, браце. Ну, цяпер ужо патрэбна супачыць месяцаў колькі. Ды на фронт, бадай, мо' ўсе не давядзецца: з Польшчаю замірэньне.

— Э! Якое там замірэньне? Ворагаў, брат, у нас гібелль. Кончылі з Польшчаю — новыя нойдуцца.

VI

Тымчасам на дварэ падыходзіла к вечару. Грэбені за гутаркаю ня прымецілі, колькі яны прайшли дарогі і ці многа ім яшчэ засталося йсьці. Аднак яны абодвы пачалі адчуваць утому, крыху дзеля таго, што ўжо яны многа сягоńня прайшли, а болей таму, што доўгі дарожны час адобраў у іх сілы і зьвярэдзіў іх. Хапелася таксама абодвым есьці. Якраз яны падыходзілі к Галапечачнай карчме, якая стаяла ў дваццаці вярстах ад Верадэн. Гаспадары карчмы калісьці былі знаёмы абодвым братом. Калі яны ў цяпер там жывуць, то можна разылічваць паес্যці і супачыць. Ды хоць і іншыя гаспадары — усё роўна карчма карчмою. І Грэбені ўскорылі хаду. Выйшаўшы на ўзгорак, яны ўбачылі ў вокнах старой уросшай у зямлю будынкі цямлівы агоньчык. Зачуўшы іх набліжэньне, забрахаў асіпшым голасам карчомны сабака. Відаць было ім, як у стадоле адчыняліся вароты, і знадворку ў стадолу ўехала колькі падводаў. З коміна карчмы йшоў дым, які фарбаваўся ў чырвоны колер ад праглянуўшага

на захадзе променя. Ваддалёк карчмы, вярстох у дзьвёх зълева, ляжаў засыценак.

— А як мы зробім, Несьцер, заначуем тут, ці пойдзем дадому, спачыўши? Яшчэ цэлых дваццаць вёрст, а тут, хто яго ведае, мо' й небясьпечна?—запытаў Гарасім.

— Праўду табе сказаць, я ўжо ўтаміўся. Еду з Сэвастопалю і вось болей тыдню, як не паспаў і не паеў палюдзку. Памойму, варта было-б супачыць, калі знойдзецца на чым. Гэта выгадней і таму, што мы прыдзем днём, а ня ноччу,—адказаў Несьцер.

— Нічога проці ня маю.

Яны падыйшлі к карчме. Сабака сьціх брахаць. Ля варот стадолы стаяла маладая жыдовачка і пульным поглядам аглядзела Грэбеняў. Несьцер з хвіліну ўпартаглядзеў на яе, і ў яе твары ўгледзіў штосьці знаёмае.

— Можна зайсьці да вас?—дабрадушна запытала ён.

Жыдовачка ўхмыльнулася і мякка, гасцінна адказала:

— Калі ласка!

— А мо' й пераначаваць можна будзе?

— Там пабачым, —ахвотна адказала яна.

Грэбені ўверана адчынілі дзьверы і ўвайшлі ў карчму. Ім дыхнула густым цёплым паветрам, перапоўненым дымам. Была пятніца і зайшоў шабас, так што на стале гарэлі сьвечкі, і стары гаспадар карчмы, як пазналі яго з першага-ж погляду Гарасім і Несьцер, згорблены Шмуйла сылбізаваў модлы. За сыценкаю ў каморцы крахцела яшчэ адно старое. Два хлапчукі, адзін ужо дзяцюк, і дзьве сталыя дзяўчыны бегалі з каморкі ў каморку. Лазіў па хаце і віляў хвастом пярэсты сабака, той самы, што брахаў на Грэбеняў. На лаўках сядзела з пяць сялян у жоўтых кожухох, падпяразаных саматканымі паясамі; усе яны трymалі ў зубах люлькі, маўчалі і пускалі на хату гібель дыму ад свойскага „багданчыку“ і „мультану“. Раз-по-разу сяляне азіраліся ў вокны і адзін другому нашэпталі штосьці на вуха.

— Дзень добры ў хату!..

— Добры вечар!—паправіў Гарасім.

— Добры вечар!—адказаў Шмуйла, не пакідаючы маліцца.

Месца сядзець хапала, і абодва Грэбені ўсёліся.

— Ці нельга было-б папрасіць гарбаткі?—пераняўшы дзяўчыну, запытаў Несьцер.

— Можна, зараз,—адказала тая, мякка ўхмыльнуўшыся. Несьцер пачаў развязваць клунак. Гарасім моўчкі сядзеў і сачыў нязьмігутна за гарэньнем съвечак.

Тымчасам Шмуйла кінуў маліцца і сеў за стол. Адна з дзяўчат падбегла к столу, заслала абрус і пачала гатавацца к вячэры. Шмуйла адламаў кусочак хлеба і, жуючы, пачаў глядзець на хату.

Вочы старога, яшчэ зоркія і празрыстыя, шпарка бегалі па ўсіх бакох, не праpusкаючи самых дробных рэчаў. Потым яго погляд спыніўся на Гарасіму, аглядаючы яго постаць зьверху ўніз. Шмуйла штосьці замармытаў, павярнуўся і сказаў:

— Ці я абмыляюся, ці то так і ёсьць: здаецца, ты будзеш Янкаў сын, Грэбеня?

Гарасім усыміхнуўся і адказаў:

— Так, Шмуйла, угадаў. Добрая ў цябе памяць.

— Але, добрая памяць,—дадаў Несьцер:—але мяне дык бадай не пазнае.

Ён пыталъна паглядзеў на Шмуйлу.

— Не, цябе ня помню. Мо' калі й ведаў, толькі выйшла з памяці,—адказаў Шмуйла.

— Ну, і дзіва няма,—умышаўся адзін з сялян, паважна раскурваючы люльку:—наша рэч старыкоўская: што дзень—памяці меней.

— Вядома, вядома, дзядзька. Вось і таму дзіва, што Шмуйла мяне помніць. Таксама гадоў з чатыры не сустракаліся,—сказаў Гарасім.

— Гадоў чатыры—то глупства. Затое раней я добра знаўся з вашай раднёю. Бывала, Янка штотыдзень у мяне, а я ў яго. У нас, дзякую богу, шмат чаго хаўруснага рабілася. Го, твой бацька, то чалавек, якіх мала знайдзеш. Разумніца, хітры, сымікалісты,

прайдзі-съвет, ня вам раўня. Бывала, што мы з ім не вытваралі, якіх дзялоў не вялі. Хай сам скажа!

Гарасім і Несцер усьміхаліся.

— Чаму-ж не, бываюць такія, удаюцца,— ваткнуў сваё слова той-ж а селянін.

— А вось хоць-бы наш Нічыпар, чым не такі?— дадаў яго сусед.

— Старасьвецкія людзі ўсе хітрэйшыя за сучасных, няма чаго казаць,—згадзіўся трэці.

Пакуль ішла гутарка, на стале апынулася вячэра, і сям'я Шмуйлы, семера душ, сядзела за столом. Старэйшая дачка, тая, што сустрэлася з Грэбенямі на вуліцы, была за гаспадыню і падавала на стол.

Звычайнай шабасовай вячэра адзначалася багацтвам страваў. Суп, цымас, бульба, мяса, рыба, кугель, кава і інш., ня гледзячы на цяжкія часы, у той-ж а порцыі, як і ў бывалашнія гады, напаўнялі стол. Недахват яды, голад, з якім добра пазналіся й Гарасім і Несцер, тут ня чуліся. Вось, пазіраючы за зьменай страваў, абодва Грэбені пераглядаліся між сабою, праvodзячы ўзрокам на стол кожную міску. Сялянам-ж а гэта было няцікаўна.

— Адкуль вас бог нясе?—пасъля некаторага часу маўчаньня, скончыўшы вячэру, запытаўся Шмуйла. Далей, не чакаючы адказу, ён зьвярнуўся к дачцэ:

— Вялі паставіць людзям самавар, яны замерзлі з дарогі.

— Добра, зараз, зараз!—адказала дзяўчына.

— Адкуль вас бог нясе?—перапытаў Шмуйла ў другі раз.

— Ох, з усяго съвету!—адказаў Гарасім.

— Здалёку, кажаце?

— Дый што казаць, вядома, што здалёку,—павярдзіў Несцер.

— Вось парадуйце нас, што гэта ў вас чутно?

Шмуйла пагладзіў бораду, замармытаў нешта і сумна адказаў:

— Ды ў нас ня вельмі добра. Эх...—ён матнуў рукамі. У гэты час папасчыкі-сяляне штосьці перагутарылі між сабою і началі зьбірацца к выходу.

— Што, едзеце, мужчыны?—пацікавіўся Шмуйла.

— Так, пара; коні досыць супачылі і папасьвіліся?

А нам трэба к раніцы быць у Сажным. Пойдзэм, браткі,—адказаў адзін з сялян.

І ўсе яны вышлі з хаты. За імі ў стадолу, запаліўши сьвірэлку, вышаў і хлапец Шмуйлы. Скрып дзівярэй і пацягнуўшае з стадолы халоднае, пахнучае гноем паветра напоўнілі карчму.

— Зачыняйце хутчэй!—гукнуў Шмуйла,—дроў лішніх няма, павінна быць дорага цяпло.

І потым загутарыў ніто з сабою, ніто з Грэбенямі:

— Ні дроў няма, нічога няма. Зынішчылі, агалілі край уканец. Як ток зрабілі. Каб тут і колькі было ўсякага добра, дык выкрадуць, выхапаюць. Жарты—цэлых шэсцьць гадоў нішчыць—то й зямлю можна раскрасацьці ўсю. Адзін прыдзе—бярэ сабе, сцягае, другі прыдзе—бярэ далей і вязе к сабе, трэці і дзесяты—бяруць і бяруць... А даць—ніхто.

— Кепска, кажаш, Шмуйла?—перабіў Гарасім.

— Яшчэ як, браток, дрэнна, выказаць нельга. Можа прыглядаліся, ідуchy дарогаю: слупы павернуты, дрот валяеца... Так і па ўсяму kraю—усё павернута і ўсё валяеца... Сапрауды кажучы—валяеца толькі тое, што нікому ня трэба, як нявартае. Usё тое, што мела хоць малую цену, падабрана нашымі „прыяцелямі“ немцамі, палякамі, балахоўцамі і чорт іх ведае кім. Падабрана і падчышчана, як належыць.

— Usюды гэтак, usюды адны руіны,—загаварыў Несыцер.—Вось я еду з Украіны, і, каб вы бачылі толькі, што там робіцца: масты паўзрываны, чыгункі папсаваны, вёскі папалены...

— Так, вядома... Але-ж у нас гэта зроблена куды мудрэй. Там прайшлі раз-два і толькі. А ў нас тут—нясьціхана шэсцьць гадоў тое і рабілі, што бралі, шукалі, даставалі і звозілі. Проста сэрца рвецца на кавалачкі, калі паглядзіш на край, якім ён стаўся...

— I якім-бы мог стаць, каб яго пакінулі ў спакою і аддалі людзям на адбудову,—уставіў Гарасім.

— Во-во, і я хацеў гэта сказаць,—падхапіў Шмуйла.

— А я бачу, што гаспадар карчмы ненарокам любіць наш край, хоць, здаецца, і народны ён яму,— нясьмела праказаў Несыцер, баючыся, каб гэтым не пакрыўдзіць Шмуйлу.

Але той нават і намёку ня даў на крыўду: наадварот, гэта яго вызвала на выказ тых думак, якія, бадай, ці былі-б ім выказаны бяз Несыцеравых слоў.

— Братка ты мой,—поўным шчырасці голасам завёў Шмуйла,—ци-ж можна наш край ня любіць? Дзе-ж ты найдзеш лепшых, спакайнейшых і працавіцейшых людзей? Дзе ты сустрэнеш выгляд лепшы, дабрату большую? Праўда, я родам ня згэтуль, але, дзякую богу, жыву тут болей трыццаці гадоў. Ці-ж нельга прывыкнуць і парадніцца? Я ўжо пасъля першага азнямлення з людзьмі стаў яго сынам. Каму цільга зжыцца, а чалавек нязлос্লівы, памяркоўны, ужыўчывы—хутка зжывецца. Так, я скора парадніўся і з краем, і з людзьмі. Скора й палюбіў іх.

VII

Несыцер пільна выслушала Шмуйлу, крыху памаўчаў, а потым звярнуўся к брату з гэткімі словамі:

— Вось чуеш, Гарасім, як людзі кажуць. Што-ж за наўда, калі я праз увесь час так моцна смуткаваў па бацькаўшчыне. Так, браце, смуткаваў і жалеў, што й выказаць нельга. Ни грукат гармат, ні жар змагання, ні страх перад съмерцю не маглі заглушыць мяне гэтага болю. Ідзеш у наступ, вакол съплюща кулі, разрываюцца снарады, съмерць глядзіць у очы, а сэрца так і ные, так і ные—дадому ѹмкненца: хоць-бы паглядзець на сваіх людзей, пагутарыць на сваёй мове, пабываць у лясох, на палёх... Хоць-бы сабе й съмерць— але пасъля пабыўкі дома... і гэтак праз увесь час, праз цэлых чытыры-пяць гадоў. Ссах, съпятрэў у журбе на дому...

У гэты час дзяўчына прынясла самавар.

— Прачакаліся, мужчыны,—сказала яна, ставячы яго на стол.

— Нічога, нічога,—адказаў далікатна Несыцер, якому сапраўды дакучыла чакаць.

Абодва Грэбені пасьпешна распрануліся, дасталі з клункаў яду, вылажылі яе на стол. Потым уселіся за вячэру.

Шмуйла вылез з-за стала й пачаў маліцца.

На нейкі час у хаце стала ціха. Толькі крэкт ба-
булі ў запечку казаў, што ў карчме ёсьць жывыя
людзі. За вакном сьвістаў вецер. Зачыненая вакяніцы
хавалі панадворак... Аднак Шмуйла пачасту ўзіраўся
ў вулічнае вакно, выбіраючы шчылінку. Нагнецца,
прыгледзіцца, потым зноў адыдзе.

— Цямноцце на дварэ,—праказаў падканец
Шмуйла.

— Мы думаем начаваць у вас,—сказаў Гарасім.

— Чаму не, зрабеце ласку, месца хопіць,—адка-
заў Шмуйла.—Куды-ж ісьці гэтай цемрай? Ды нябось,
здарожыліся?

— Так, патаміліся, ня спаўшы колькі ночак...
Хоць яно й вельмі хочаща скарэй папасці дамоў, пра-
ведаць-бы, што і як там, але...

— Пасьпееце й заўтра,—угаварваў Шмуйла.—Не
вялікае шчасьце вы дома знайдзеце, дзень раней ці
дзень пазней.

— Ну, а скажы, Шмуйла, ты часамі ня чуў пра
Верацёны нічога? Ці ціха ўсё там, ці мо' што й ня-
добрае траплялася?—пацікавіўся Гарасім.

— Праўду скажу: ня ведаю. Штосьці баялі аб
Верацёнах, але я, прызнацца, не прыслухоўваўся.
А самому, вось, не здаралася быць... Хто яго ведае,
тут усякай усячыны было, розных здарэнняў... І па-
громы, і грабествы, і забойствы, і пажары. Вядома—
як на вайнене... Магло ўсё стацца і з вашымі.

Словы Шмуйлы занепакоілі Грэбеняў. У іх абод-
вых зашчымела гострае хаценьне забыць і спачынак,
і начлег, і съпяшыць дамоў. Але ўтома й санлівасць
моцна сьціснулі іх.

Дрымота сплющвала іх вочы, балочая вяласць
расплывалася па ўсёй істоце, моцна шчымела боль у
нагах і ў паясьніцы.

— У нас ноччу хадзіць мала бясьпечна,—чыста-
сардэчна прамовіў Шмуйла.—Усякіх людзей на гась-

цінцы трапляеца: і балахоўцы нейкія, як кажуць, і дэзэртыры, і праста жулікі-бандыты. Калі ўжо нельга ні ў якім разе адлажыць—тады мусіцьмеш ісьці. Дый то можна як-колечы скруціць... Нех... ляпей зробіце, калі пераначуецце...—Хая!—пазваў ён дачку,—пасыцялі мужчынам.

— Добра,—пачулася з суседняе каморкі.

Хутка дзяўчына паслала дзъве пасыцелі—адну на тапчане, другую на канапе.

Шмуйла сам убавіў у лямпе агонь, і Грэбеняў пакінулі адных. Як Несыцер, гэтак і Гарасім разъдзеліся, бы дома, і паляглі.

Палёгшы, яны папрабавалі яшчэ аб сім аб tym перагутарыць, але з таго нічога ня выйшла: слова ў горле гразылі. І яны, съціхшы, хутка паснулі.

VIII

Назаўтра, чуць съвет, Гарасім прачнуўся і пабудзіў брата. Шмуйла ўжо таксама ня спаў: ён чагос্বі клапатліва хадзіў па каморцы і мармытаў сабе пад нос.

— Будзем зьбірацца ў дарогу,—сказаў Несыцер.

— Гарбаты пап'еце,—параіў Шмуйла.

— Куды ўжо там: няхай дома,—адказаў Гарасім.

Яны хутка ўсталі, адзеліся, памыліся і сталі зьбірацца.

— Двацицаць вярстоў лёгка ўбяром,—пахвалиўся Несыцер.

— Так, адпачылі крыху,—згадзіўся Гарасім,—гадзін з восем паспалі.

— Толькі перакусіць ня шкодзіла-б,—райў Шмуйла.

Аднак Грэбені гэтага ня думалі: ім рымсьціла як найхутчэй пасыпець дадому і праведаць аб дамашніх. Сабраўшыся акуратна, надзеўшы клункі і падперазаўшыся, яны падзякавалі Шмуйле за начлег, расплаціліся і выйшлі з карчмы.

На вуліцы было ціха. Браў добры мароз, і за ночь выпала багата шэранию. Кусьцікі лазняку і ялоўцу, аскабалачкі, кускі дроту і рэдкія платы былі пекна ўбраны белымі, пухкімі анталяжамі. Чыстae паветра съвязыла ў бадзёрыла. Лёгкі туман, заўсёды справодзячы шэрань, гусьціўся па бакох, робячы навакол

Грэбеняў неразрыўнае кольца. Уверсе, якраз над іх галавамі, віднелася прагаліна сіняга неба з рэдкім на-лётам туману, а на ўсходзе ад праменьняў узыходзя-чага сонца туман быў чырвоным. Убітая дарога абляг-чала пущіну, і Грэбені лёгка, з новымі сіламі, марша-валі па ёй.

— Хаця-бы сапраўды чаго кепскага там ня ста-лася,—сумняваўся Несыцер.—Усе муکі чаканьняў і ха-ценъняў—разъляцца дымам...

— Кінь думаць дрэнна,—суцішаў Гарасім,—чamu ты думаеш, што нядобрае трапіла к нашым?

— Ой, дзіўны ты, а хто разъбіраўся? Прыйцеляў такіх досыць маецца, якія ахвотна-б падказалі, нацка-валі ці палякоў, ці балахоўцаў. Стараста Ёрш, сальнік Сёмка, ці яшчэ які гад—ад іх доўга не чакаць: „Іх два сына бальшавікі, распраўцеся з імі першымі“. Напэўна, брат, там магло стацца штосьці ліхое,—неяк занадта ўжо трывожыцца маё сэрца.

Несыцер кідаў смутны пагляд на твар брата і нібы перадаваў таму муکі сумлення й трывогі.

— Магло стацца, гэткія, ўжо часы,—з няпэў-насьцю загаварыў Гарасім.—А сталася—што зробіш, не паправіш. Тады аб іншым прыдзецца думаць: кідай усё і ўсіх—і на памшчэнье.

— Толькі так. Усё жыцьцё пасъяцьце непазбыў-наму змаганьню за свабоду і бязъмернай помсьце за зьдзекі і глум над краем і людзьмі.

— Так-то яно, мо'й так. Толькі ўсё роўна, браце, ня вернеш таго, што табе дорага і што цягне цябе за тысячи вярстоў, бы магнэсам... Вось у чым ха-ваеца сэнс,—разважаў Несыцер.

Тымчасам яны ўвайшлі ў лес. Гэта пачынаўся ў сямі вярстох ад Верачён вядомы ў тых мясцох лес, быўшы Кісьлячага, вялікага багаця і маёнтніка. Ка-ліс, помніць абодва Грэбені, у Кісьлячынскім лесе вадзіліся мядзьведзі, ласі і гібелль ваўкоў. Ня раз на ваўкоў рабіліся аблавы, і тады зганяліся на іх сяляне ўсіх ваколічных вёсак. Верачёнаўцы хадзілі разам з іншымі. Даводзілася некалькі разоў прымаш удзел у аблавах Несыцеру і Гарасіму. Пасьля, у 1905 годзе

верацёнаўцы разам з іншымі ездзілі самачынна ў Кісьлячынскі лес сячы дровы. Многа ў тия часы высеклі сяляне памешчыцкага лесу. Затое многа й караў прышлося панесьці. Каля дзесяці чалавек адсядзелі па два гады ў вастрозе, а траха ня ўсе разам з сялянамі суседніх вёсак мусілі плаціць пану Кісьлячаму стратныя. Казакі й жандары часта наведвалі Верасёны і добра даліся ім у знакі. Далей, яшчэ помніць і Несцер, памешчык Кісьлячы памёр, лес яго застаўся ў спадчыну далёкім родзічам, якія хутка прыняліся яго распрадаваць. Надышоўшая вайна перашкодзіла ўканец спляжыць Кісьляцкі лес, але нямецкая окупацыя, а потым польская—многа выщерабілі гэтага багацтва: і цяпер прадаўжалі работу палякоў зноў тия-ж сяляне ваколічных вёсак. Аднак, ня гледзячы на ўсе гэтыя стараньні, лесу яшчэ было досыць. Паабапал гасцінцу, хоць і рэдка, але многа яшчэ паднімалася ўгору тоўстых, многавечных хвояў і елак. Між іх, пасяброўску, блізка і наводзаль стаялі тоўстыя разъвіслыя дубы, ясені, высокія, стройныя, белыя бярозы і шэрыйя алешыны. Іх кароны, сплятаючыся ўверсе чучль не пад самым небам, рабілі густую сетку, хаваючы неба і сонца.. Ніжэй, між рэдкіх устойў старога лесу, гушчэй маладняк. Падгалістыя, роўныя елкі, галінастыя дубцы арэшніку і альшаніку толькі й пачулі сабе разгарненьне, калі людзі пастараліся над высечкаю старога лесу. Затое дасталося маладняку: падаючыя-ж дрэвы няшчадна яго ламалі і ўсыцілі ім свае магілы; секлі яго таксама й сяляне—на калы, а то й так, каб пралажыць дарожкі.

Грэбенінейкі час моўчкі йшли лесам, пазіраючы абапал дарогі. Урачыстая ціша, зредку зварушваная стукам дзятлаў у дуплістыя дубы і патрэсківаньнем ад марозу сучкоў і галінак, наводзіла іх на спакойны раздум і ўспаміны. Зредку ўставалі зусім чужыя перажыванаму пачуцьцю думкі і згладжвалі гострасць бягучага перажытку. Ішлося дарогаю міжволыні, бязмэтна...

Але гэткі настрой нядоўга ўладаў братамі. Выходзячы з лесу, яны ўбачылі поле і гал. Зусім ужо-

блізка ад іх заставаліся Верацёны. Мэта іх дарогі з рэзкай выяўнасцю адбілася ў думках, а далей захапіла сабою і пачуцьцё, расплыўшыся па ўсёй істоце. Нейкая дрыготка нецярплівасці падганяла Грэбеняў, каб яны пасъпяшней ішлі.

— Ну, як ты адчуваеш, Гарасім, добра будзе, ці не?—першы зварушыў маўклівасць Несыцер.

— Ведаеш, браце, я неяк супакоіўся: як будзе, так няхай будзе. Вось ідзі і толькі,—адказаў Гарасім.

— А я страшэнна непакоюся.

— Дарэмна, Несыцер. Калі што сталася—дык мне болей і дастанеца, бо ў мяне жонка і дзёці ў дадатак да бацькоў.

— Несыцер нічога не адпавёў.

Яны вышлі з лесу. Ранешні туман намнога падрадзеў. Сіняе, пацягнутае бялесым палотнішчам неба было заліта праменьнем халоднага, нізка-сядзячага сонца. Нібы ад того, што яму было разгарненне асьвятляць зямлю, Грэбені пачулі большую цеплату. Зьмененае гэтым пачуцьцё яшчэ болей прымала новыя ўплывы, калі іх вачом ухмыльнулася белая цэркаўка, што стройна стаяла на ўзгорку, за якім ляжалі Верацёны. Грэбені мімавольна ўскорылі хаду, ня спускаючы вочы з царквы. Роўная лажбіна наабапал гасцінцу, пачынаючы ад граніцы Кісьляцкага лесу, пекная сваёю зеляністай коўдравой лястку, цяпер ня цікавіла нічыйго вока. Укрытая сьнегам, запярэшчаная рэдкімі кусьцікамі, яна засмучвала сваёю аднакасцю і мярцьвечынай. ~~X~~

— А цэркаў, бачыш, Гарасім, стаіць, як вартаунік, нязьменна, так, нібы яе ўчора паставілі,—сказаў Несыцер.

— Калі ўсё ў такім становішчы, тады й добра,—адказаў Гарасім.

Але падыходзячы к грудку, на якім стаяла цэрква, яны не маглі ня прымеціць, як гэты грудок навокал быў акопаны ровам і агароджаны рэдкімі каламі, перраплеченымі калючым дротам. Загарадзь-жа вакол цэрквы была зламана, і ў самай цэркве кінуліся ім у вочы пабітая і застаўленая дошчачкамі вокны. На

бярозках і лазінках вісеў дрот тэлефону, у некаторых мясцох перарэзаны.

— Відаць съляды завірухі,—сказаў Гарасім.

— І яшчэ якой!—падмацаваў Несьцер.

Далей гутарыць яны не маглі. Выглянуўшыя Верачёны аднялі ў іх гэту мажлівасць. Ды й сапраўды, навошта ім было дагадвацца, перадсказваць і гэтым толькі раздражняць у сабе боль няпэўнасці, калі яшчэ хвіля, яшчэ момант, і яны ўсё пачуюць ад жывых съведак. Вось-жа, як рукой падаць, і дом. Старыя, а дзе й новыя хаткі родных Верачён, закінутых у лагчыну вялікай Беларусі, пастарому стаялі на сваіх мясцох. Летам яны абрасталі дзірваном, з кожным годам гусьцеючым, і садамі ўнізу, а мохам на стрэхах, цяпер-же былі акрыты снегжным прасьцірадлам...

IX

Яшчэ была раніца. Грэбені ўвабралі дваццаць вярстоў блізка-што за тры гадзіны. Але Верачёны ўжо жылі поўным жыцьцём. З комінаў хат нёсьцяся празрысты сівы дымок; у гумнах чуўся стукат цапоў, скрыпелі вочапы калодзязяў, рыялі вароты ў дварох і дзъверы ў хатах. Праўда, звычайнасць образу нарушалі пажарышчы з левага краю, акурат у тым месцы, дзе стаяла коліс і хата Грэбеняў. Кожнаму, хто падыходзіў к Верачёнам, выразна кідаліся ў очы голыя печы з пахіленымі комінамі, чорныя абсмаленныя щулы і раскіданыя па зямлі абгарэлія галавешкі.

Гарасім і Несьцер спыніліся сваімі поглядамі на пажарышчах, і відаць было па-кожнаму з іх, што сэрцы іхняя балюча забіліся: ногі затрасціліся і ўсьцішылі хаду. Ніводзін з іх ня мог выказаць і слова, ажно пакуль не ўвайшлі ў самую вёску.

Параўняўшыся з крайняю хатаю, іх стрэў сам дзядуля Сук, стоячы ў дварэ ля вешніц, нібы чакаючы іх.

— Го-о-о! Гарасімка, Несьцерка!—завёў ён:— Адкуль-же вы, небажаткі, зьявіліся, ды ўдваіх разам?

Дзядуля падбег к Грэбеням і пачарзе пацалаваўся з імі. Суکі заўсёды жылі з Грэбенямі ў ласцы і па-

мяркоўна. Лічачыся далёкімі сваякамі, яны даражылі гэтым свяцтвам і ставілі яго ў прыклад другім. Вайна, немцы, а потым палякі, якія прынесылі столькі бяды краю і іх родным Верацёнам, шмат гастрэй датыркалі Сукоў яшчэ й таму, што забралі з дому Грэбеняў, ад старых бацькоў і дзяцей, двух мужчын. Доўгія гады няведаньня аб іх, і ў асобку аб Несьцеру, трывожыла разам з старымі Грэбенямі і сям'ю Сукоў. Шчаслівія тым, што іх сям'я блізка-што ўся складалася з дзяўчат і з гэтае прычыны незачэплена была вайною. Сукі вялікую ўвагу аддавалі Грэбеням. Часта хадзілі яны к старым, суцяшалі іх памагалі, чым маглі. Вось ня дзіва, што стары Сымон так радасна спаткаў Гарасіма і Несьцера. Абрадаваліся гэтаму й абодва Грэбені. Спініўшыся з дзядулем Сукам, яны на момант забылі пра сваіх, пачуўшы прывітальнью гутарку і звязаныя з ёю роспіты аб тым і аб другім. А пакуль кончылася гэта цэрэмонія, да іх зъбеглася яшчэ колькі мужчын, жанок і дзяцей. Кожны прывітваў Грэбеняў, але ніхто не казаў ім аб іх дамашніх справах.

— Пойдзем у хату, дзеткі,—пазваў іх стары Сымон.

Гарасім і Несьцер пайшлі за ім, а ўсе іншыя пачалі расходзіцца па хатах.

— Вось што, небажаткі,—сказаў Сымон, ідуучы ў хату:—невясёлыя весткі вас стрэцілі дома.

— Што-о-о?—у вадзін голас трывожна запыталі Несьцер і Гарасім.

— Захадзце ў хату, там скажу аба ўсім.

Грэбені раптам пасумнелі і прыгатаваліся к горшаму. Гарасім мала нэрваваўся і выглядаў спакайней, Несьцер-жа вельмі блізка прыняў вестку Сука да сэрца і ажно зъмяніўся ў твары.

Тымчасам яны ўвайшлі ў хату.

Хата была прасторная, але траха не палаўна яе была застаўлена цэбрамі, бочкамі, карытамі і рознымі гаршкамі ды чыгуналі.

На стале ляжала некалькі баханоў хлеба.

Гарасім і Несьцер прыселі на лаве і пачалі азіраць хату. Кінуўшы вачмі ў запек, яны адначасна угледзелі на палку ляжаўшую матку і раптам схамянуліся.

— М-м-а...—хацелі пазваць Грэбені, але Сымон іх перабіў.

— Яна вельмі нядужая. Няхай съпіць. Вось сёньня ранкам ёй стала лягчэй. Увесь час толькі ѹ думала аб вас, толькі ѹ марыла. І ноччу і ўдзень нясьціхана заве: Гарасімка, Несьцерка...

Грэбені супакоіліся.

— Чаго-ж яна ѹ вас?—запытаў Гарасім.

— А бацька, дзе?—дадаў Несьцер.

— Чакайце. Перш усяго разъдзенъцяся. Хутка Паруля згатовіць абед...

Аднак, Грэбені незварушна сядзелі.

— Будзьце рады, небажаты, што хоць маці можа вас угледзець. Куды там думаць аб большым?..

X

У час размовы ўбеглі ѹ хату зараз троє дачок Сымона. За імі ўвайшла жонка, старая Юзя. Усе яны чынна падыйшли перш к Гарасіму, потым к Несьцеру, пацалаваліся, перакінуліся пытаньнямі і адыйшли к мыцельніку. Бабуля-ж села на ўслоне ѹ пачала пільна азіраць гасьцей. Сымон падагнаў Парулю, каб яна хутчэй запаліла ѹ печы ѹ гатавала абед.

— Дык слухайце, небажаты,—прадаўжаў Сымон, раз-по-разу вымаючы з роту люльку і пазіраючы ѹ запечак,—такоўскія справы. Як бачыце, думаю, што вы прымецілі—хата ваша згарэла разам з другімі. Насілу выбавілі мацеру—усё зьнішчылася. Ящэ толькі твае Васіль ды Саламея сумелі Матруны пакойніцы куфэрак выцягнуць з агню.

— Мае? Васіль і Саламея?—зъдзіўлена запытаў Гарасім.

— Так, сынок, яны цяпер у школе ѹ Сыцяпані-чах,—уставіла Юзя:—заўтра нядзелька, і яны прыбягуць дадому.

— Ну, а Матрунка дзе?— трывожна запытаўся Гарасім.

— Ох!— сашчапіла рукі Юзя:— няма чаго й ка-
заць... Ведаеш, Гарасімка, замучылі паны. Так-такі
й замучылі: жыўцом загналі ў магілу. Наказалі, вя-
дома, ім ваши прыяцелі, і ноччу за месяц да адходу
іх увалілася ў хату дзесяцёра легіянэраў. Глуміліся,
зьдекаваліся з Матруны, ажно й выказаць нельга...
Напаўжывую зрабілі. Паслья гэтага яна ледзьвye
пра-
жыла тыдзень. У муках цяжкіх умерла, небарака...

— А дзе пахавалі?— з каменным спакоем запы-
таўся Гарасім.

— У Сыцяпанічах. Праціла гэтага,— адказала Юзя.

— Ну, што-ж зрабіць, вечны пакой ёй,— поўны
адчаю праказаў Гарасім.

Сымон яго пераняў:

— Так, толькі так, небажаты. Ня думайце, што
з вамі аднымі гэткае няшчасці... Не. Гэткая доля
сустрэла шмат каго. У кожным сяле, ува ўсёй губэрні,
у цэлым краі... Польская навала йшла з агнём і мя-
чом, грабавала, паліла, забівала, руйнавала... Знарок
было паставлена панамі— зьнішчыць дашчэнту край,
зруйнаваць яго ўканец... Але вы думаеце, паны гэтым
многа выйгралі? Нізваньня, ні беднага. Увесь народ
страшэнна на іх абураны. Нядарам многа хто кідалі
дом, сям'ю, бралі зброю, якая пападалася, і йшлі на
фронт. Старыя, малыя, сталыя, здаровыя і хворыя...

Сымон крыху спыніўся.

— Пашибо і ваш бацька,— іншым голасам прака-
заў ён.— „Сыны“, кажа, „па некалькі гадоў зма-
гаюцца за свабоду, можа ўжо іх абодвых і ў жывых
няма. А чым я горшы ад іх? Ці-ж менш іх пацярпеў
на сваім веку зьдзеку і прыгнёту? Ці мала перанёс
усякае крыўды за сваё мужыцтва, за падняволънасьць
чорных працоўных людзей? Ці мала выбалеў няволі?“
разважаў ён; паблагаславіў вашу матку, унучкаў, па-
прасіў у выпадку вашага прыходу— перадаць вам ад
яго благаславенне і... пашибо...

— Няўжо?— ні-то ўзрадаваўся, ні-то спалохаўся
Несціцер.

— Так... Маці ўпрашала асташца, я ня раіў пакідаць яе адну, а ён як намогся—ні рады. „Больш не магу чакаць. Можа, кажа, затым і дастаеща краю і яго людзям, што яны вельмі падатлівы, пакорлівы і маўчлівы. Можа, кажа, затым і бяды столькі на яго валіца, што няма ў нас ахвоты і храбрасьці яго абараняць“. Узяў і пашоў з атрадам чырвонаармейцаў... Вось ужо больш двух месяцаў... Расказвалі надоечы, што хтосьці яго бачыў пад Калыгамі: біўся побач з чырвонаармейцамі. Адважны, кажа, усіх заахвочвае ѹ толькі. Няведама цяпер, жыве ён, ці не...

— Бачыш ты!—ні-то зрадавана, ні-то зълзіўлена праказаў Гарасім Несыцеру.

— А што вы думаецце? Чым гэтак жысь, дык лепей слаўна ўмерці,—сказаў Сымон.—Нам старым, дзела такоўскае, а вам тое ѹ рабіць, што шукаць лепшага ѹ шчасльшага жыцця. На вашым месцы не сядзеў-бы я спакойна... Хто-ж за вас пастараецца? Шукайце, лабівайцеся самі...

У запечку пачуўся крэкт і стогны хворай.

Гарасім і Несыцер адначасна падняліся з месца і падышлі к мацеры. Юзя разгорнілася ѹ заплакала.

— Го-о-спад мой! Сы-ын-кі-ы вы-і мае-э-э!—пачуўся яе голас.

— Дзе ты, Янка, чаму ня бачыш у гэты момант сваіх сыноў? Плакаў колькі па іх—вось яны...—ціхім стогнам выказала хворая, раздымоючы схудзелыя рукі.

— Нічога, яны знайдуць і бацьку,—з пэўнасцю праказаў Сымон, гледзячы, як матка цалуеца пачарзе з Несыцерам і Гарасімам.—Яны знайдуць бацьку, знайдуць і лепшае жыццё...

— Дарагі-яя мае дзеткі, як я шчасльіва... Як рада, што хоць перад... съмерцю ўгледзела вас... Несыцерка мой, Гарасімка...—з перапынкамі, ахопленая глыбокім уміленьнем, казала хворая Тэклі.

Празрыстае сонца ўлівалася сваімі праменінямі ва ўсе чатыры вакны хаты, змываючы сашкла шыбаў прыгожыя ўзоры марозу.

Левин

ПОМСТА

I

Аб тым, што Ігнась Віла перад Пакравамі ўвечар будзе ўдому, ведала ня больш пяцёх чалавек: Алесь Цапа, які пісаў заўсёды лісты да яго ад бацькоў, Трахім Зацірка, сябар Пуляўскай організацыі „Іскра“ і Фэйга Шамес з мясцовай філіі Бунда. Хаценьне заехаць дамоў пасъля доўгіх гадоў скрытнага жыцьця—рэч зразумелая. Тут ужо чапляюца вечна жывыя струны радавой сувязі ў людzkім жыцьці. Тры гады ўпартасе зацяжнае працы сярод рабочых і салдат, розныя перасъедаваныні поліцыі—знэрвавалі Ігнася дашчэнту, расстроілі яго здароўе і сілу. А ўперадзе—што ні дзень,—то горш: зусім нядаўна яшчэ, толькі месяцаў чатыры, як вынікла надзея на паўстаньне салдат з прычыны разгону думы, а потым, глядзіш, усё замерла, адышло назад. Урад ачухаўся, сабраўся з сіламі і паступова пачаў уганяць тоўсты клин у пе-раможаную ім рэвалюцыю. Вакол, як патухаоче попелішча, асядае хваля ўздыму: нядаўны пэнт у салдат астыў, рабочыя—без сялян—асталіся адны. Як хмары на съветлы лазурак сіні—нацягае сеткі ліпкая ад крыўі рэакцыя. Інтэлігенцыя, толькі год таму гарэўшая агнём помсты, заціхла, адышла назад... Павеяла сумам. Мястэчка, хоць і прамысловое, з трыма сотнямі гарбароў ды з гэткім-жа лікам ткачоў, застаялася, як балота... Чутно і відно, што справа, над якою воскам папаліў сваю энэргію, што гэта справа прыняла іншы зварот. Як быццам-бы выбіла з каляіны, зъянтэжыла. На душу асеў нейкі цяжар і ўтома.

Ігнась у лістох да Трахіма і Фэйгі неаднораз скардзіўся на зьмененныя варункі ў працы, апісваў свой настрой і паведамляў, што наведае дамоў, бацькоў,

каб там, пагутарыўшы з таварышамі, падумаць аб Амэрыцы. Што-ж інчай? Змагацца—звязаны руکі, спаралюшавана сіла. Можа й ніякавата ўцякаць з поля бойкі, але-ж ці ён адзін вымушан на гэта? Дзесяткі яго таварышоў пакінулі край бяспраўя, край зьдзеку і глуму і падаліся ў Амэрыку. Многім нават і не пагражала тое, што яму. Узыненавідзелі царскі глум—і паехалі. А ён-жа,—пад пагрозаю пятлі, або лепшае—дзесяцёхгадовай катаргі. Свежыя съяды ад уцёку з вастрогу... Публікацыя ў газетах... Пяць месяцаў усяго...

І Трахім, і, тым болей, Фэйга, падзялялі думкі Ігнася: адпісвалі лісты і радзілі ад сябе думакі аб Амэрыцы. У гэтых радах Ігнась даставаў апору і апраўданьне. „Еду—што-ж зрабіць“, у скутку сваіх частых раздумаў выказваўся ён. І, пэўна, праз сваё мястечка. Столькі ўсяго прыемнага звязана з ім. І месца, і школа, і майстэрня, і людзі—таварышы! Дзесяць-жа гадоў, як умеў, а змагаўся ў Пуляўках. Перш пяяў толькі песні разам са старэйшымі таварышамі, пасля наведамі прабіраўся ў лясы на патайныя сходкі, далей запісаўся ў гурток іскраўцаў, а яшчэ далей—стаў сябрам організацыі. У пятym годзе колькі прамоў наказаў сваім мяшчанам і сялянам бліжэйших вёсак... Усе з ахвотаю слухалі яго, усе лічылі разумным—сваім чалавекам, абстайвалі ня раз перад становым, калі той прычэпліваўся да яго старых бацькоў...

Што-ж апасылівага можа стацца, калі консьпірацыя не якраз вытрымаецца? Ну, угледзіць Піліп, угледзіць Тамаш—стояць, скрыюць, замаўчаць... Пэўна, лепей, каб ніхто не зауважыў. Толькі ўсяк трэба думакі, на ўсё разылічваць.

Ігнась папераджаў намёкамі ў лістох да бацькоў, каб яны маўчалі. Ён намякаў брату Хрызю, каб той ад сябе дапамінаў старым. Гэта мела свае скуткі. Бацькі, старыя Вілы, толькі між сабою дзяліліся радасцю ў думкамі аб Ігнасю. Праўда, рупілася хоць каму сказаць—бо ці-ж утрымаць у супешаным сэрцы гэткую радасць? Грудзі гатовы пукнуць ад нахлы-

нуўшага ў іх пацуцьця... Як-ні-як, столькі часу ня бачыцца, столькі бурных страшных гадзін з недапэўненай думкай аб яго цэласці перанесылі бацькі! Закасаныя за локаць рукі, пабітыя жыламі, сінімі, напятымі, як струны, захудалыя рукі Мікіты дрыжалі ад жалю, снуючы чоунікам направа й налева. Згорбленая сьпіна, сорак год капаўшая канавы ў балотах Палесься, а пяцьдзесят зім скручана ў крук над плеценінаурынданых мяшкоў падрадчыку, шчымела ад вострых колікаў... Як дым з люлькі, па дваццаць разоў у дзень мняўшай тытунь, несьліся думкі то ў Менск, то ў Беласток, то дзе-індзе, куды ступала нага Ігнасія. Часта-часта, абы крутней рабілася сыну, спускаліся па канаўках-маршчынах ваксавога твару Мікіты важкія бабавінкі-сълёзы... А маці, Аксенія, можа жаласьлівейшая за другіх мачярок, кахаючы Ігнасія болей другіх сваіх дзяцей, гэтая маці адбівала ў сваёй душы кожны момант сынавага жыцця. Улетку матыжучы доўгія дні чужыя гароды, а ўзімку сучучы дваццаць пяць пасам па дваццаць нітак суравое тонкае талькі за дзесятку штука з купленага ільну, Аксенія палівала съяззамі і рассаду, і кудзелю — выплакваючы вочы па сыне.

А тут, нарэшце, ён явіцца перад імі. Хай сабе на момант, як ляточая зорка, адно прамігне — хай сабе прамігне — ну асьвеціць-жа сваімі вачымі іх старыя твары, кране словам прытоеных душы...

Старым не хацелася думаць, што іх радасць — толькі ім. Старым ня верылася, што за съценамі іх хаты — съвет чужы. І нізашто не маглі яны дапусціць, каб хто знарушыў іх урачыстасць.

— Хрызь, а Васілю Мешанцы — сказаць трэба. Хай прыдзе і ён. Ён-жа, такі-та, хрышчоны бацька Ігнасію, — казалі старыя Вілы свайму сынусу.

Хрызь дазволіў сказаць Васілю.

Сказалі і разоў з дзесяць перапрасілі тримаць усё шыта-крыта, пры сабе, ні за съцены хаты, нават ні за губы.

— Васілька, родненькі, мы табе аднаму давяраем гэта. Ты ў нас адзін такі прыяцель, дадавалі абое старых.

Больш яны не знаходзілі съмеласьці, каб пашырыць тайну. Васіль-то ад іх. Можа яшчэ Трахім каму перадасьць—то іх таварыская справа.

Так судзілі Вілы між сабою, гэткае думкі трымаліся.

Ды чакалі Пакроў.

Аксенія разылічаала тайком і на спагадлівае да іх, міласьлівае заступніцтва божай маткі. Цёмнымі ночкамі, устаючи ад сну, пасылала да неба свае модлы... Ня верыла дасканала ў людзей. Мікіта, больш няверны, зямляны чалавек, разылічаў па сабе, па таварышох, па Ігнасю.

А сэрцы абоіх прагліся нямерна. Лічылі дні, пасылья гадзіны, далей квадранцы. Па сонцу, па зорах... Глядзелі ў той бок, куды кацілася што-дня сонца, за бярозавую дуброву, за дзъве рагатыя купы ялінак, якія чорнымі рукамі хапалі промень сонца і тулілі яго ў сваіх іголках. Глядзелі праз двухшыбнае ваконца і час-ад-часу паадным выходзілі на вуліцу, каб абмінуць вачыма высокі шчыт Андронавага гумна. Мікіта і Аксенія, склаўшы накрыж руکі, паходжалі паўз хату, падцягаліся на наскох, прыкладалі да лбу руکі і варочаліся ня ўгледзеўши.

— Вы ня выходзьце так часта,—пераймаў нецярпілівых бацькоў Хрузя.—Вось людзі ходзяць, цікавяцца гэтым, прыгляджаюцца і думаюць... усё могуць думаць...

Гэта была рацыя. Людзі—праўда. А ўсё-ж сын праўду кажа.

Яны аселі ў хаце і ад змроку, калючы вачыма гусьцеўшую цем, глядзелі ў вокны датуль, аж пакуль не зашамалі крокі калі съцяны і ня мігнулася фігура яго, доўгачаканага Ігнасія.

II

Старыя Вілы не дагледзелі апаскі—ім ужо ня было чаго глядзець назад ад Ігнасія: ён пайшоў і павёў бацькаў пагляд за сабою; а Ігнасій ступіў у вулку—значыць адрэзаў усякія возіркі—пайшоў съпешным пэўным крокам. Ці-ж варочацца, калі хто стрэнне, ці-ж палохацца, калі сабака брэша? Ды й то нідзе нічога: вуха ня чуе,

вока ня бачыць... Ня красыці-ж ён ідзе, каб трусьліва аглядацца, каб падазрона прыслухоўвацца там, дзе ўсё блізкае, дзе знаёмае вакол, сваё.

Запалонены натхненънем спатканьяня, на скрыдах уляцеў Ігнасъ у двор, скрыпнуў вешніцамі, стукнуў у дзверы—думаў запёртыя—не зауважыў.

Мала што. Мала хто...

Але было ня так.

Марыля Рубец, жонка Гарасіма, не прапусьціла Ігнасія між ваччу і між увагі. Супыніўшыся адпачыць, яна прымесіла, як ён ускочыў у двор.

— Вось ён, галубчык, тут...—пацешыла сябе кабета і як мага памчалася дамоў. Мяшок лісту, што несла на плятох, з-за якога так запазынілася, нё мяшаў ёй пасьпяшаць.

Здаецца й даўняе, на добры лад і пусьцяшнае, дробнае, грашовае, але ў крыўду скручанае, атрутай прапітае, дагэтуль стоена ляжаўшае дзесьці глыбока ў нутры—устала, закруціла й затузала памятлівую яхідную, злапомную кабету.

— Хваліліся, што я не найду для вас рады. Хаха-ха! Паабжыналі ўсе межы... Усе загоны пакарпаны... і год-у-год—як наперакор. Загарадзі-ы! Я буду помніць гэты плявок... Ён вам омегам вылезе, калі я даниясу, куды трэба... Гарасім ня ведае, вось пабягу і скажу—тады ён... Нябось, не забыўся, як закідалі гразьзю за няма-што...—надыходзіла злосць да горла, сплятаючи сярдзітыя, скрэпленыя ненавісцю словаў.

Марыля азіралася, каб праверыць, ці не падслушоўвае хто яе намеру, ці не праглядае ў сэрца, маючы на ўвазе перасьцярэгчы „паганых Вілаў“. Цёмная вуліца, з чуць прыметнымі вырысамі будынкаў, тайла ў сабе намеры злапомнай раздражненай вострым жаданнем помсты Марылі.

Цёмная вуліца маўчала, а Марылі ўсё-ж думалася, марылася, адчувалася каразьлівым пачуцьцём, што нібы яе чуюць, гадаюць яе пляны.

Яна завярнула на Юркаў двор, паўз съцяну будынкаў дайшла да платоў, пералезла іх і праз гарод, праміком, апынулася на сваім двары.

Гарасім завіхаўся каля кароў: крычаў на іх і крычаў на меншую дачку, Алену, чаму яна псуе канюшыну, даючы яе каровам.

— Гэта-ж згуба, дачушка. Ці ж табе незразумела тое, што гэта марнатраўства. Гавяды цяпер досыць можа пад'есці на полі. Гэтулькі травы скрозв! У калена—дзяцельнік, пырнік... Іржышча—як падушка. А ты канюшыну тычаш. А коням на зіму што? Паранку? Каб ты съвету ня ведала, каб ты... Пане мой—шаснаццаць гадоў дзяўчыне...

Алена штось адгаварвалася з бацькам, толькі Марыля не дачувала. У Марылі ўсе думкі вярцеліся вакол аднаго—чамусьці так прыемнага ёй—вакол помсты Вілам.

— Шша-а, шша-а, ты... Пачакай,—моцным шептам падала Марыля да мужа,—кінь ты гэта, заўсяглоў ужо гэта канюшына...

Потым звярнулася да дачкі:

— Ідзі, Аленка, у хату... Зараз вячэральцем.

Гарасім змоўк.

Марыля тузнула яго за рукаў і падвяла к паветцы:

— Чуеш ты!?

— А што?

— Вілаў басяк прыехаў.

— Ці ты маеш лад?

— Упраўду! Кажу табе.

— Хто табе казаў?

— Бачыла я... вось-вось... Я так спачываю ў Піліпа на прызыбе і бачу—прэ наўскоч... Проста ў двор к Вілам... з куфэркам. Цяпер трэба... Прыпомні, як яны цябе зняважылі летась! А межы цяпер хто пабжынаў дазваньня, а бульбу хто паглуміў? Галікі гэтыя—найначай...

— Ды ўжо-ж, іх трэба правучыць,—самавіта адказаў Гарасім.

— Пэўна,—трэба... І я—іду да стану...

Гарасім задумаўся: жонка ашаламаніла яго сваім раптоўным намерам; ці варта, ці не залішне будзе? Успомніў выпадак, як летась на дзевятніка ён пачаў лаяць старых Вілаў, западозрываючы іх у спашы мяжы

на кускох, а Хрызь ад крыўды кінуў у яго гразьзю і папаў у твар. Мяшчане съмяляліся, а яму нямерна было горна і злосна. Кляўся адамсьціць. Доўга тримаў на сэрцы, падгарачаўся заўсёды, ідуучы паўз хату Вілаў, а мінаў—забываў... Цяпер жонка дапомніла... Крыўда—але далёкая.

Задумаўся...

— Няма калі думашь!—чэрства кінула Марыля і пусьцілася з двара.

Гарасім штось рашыў; хацеў выказаць жонцы рашэнъне, ды не пасьпей—жонка схавалася за рогам суседняга будынку.

— Неўтрапёная!—кінуў ён усьлед; нават рушыў за ёю, прайшоў на вуліцу—але не загледзеў...

Густы змрок васеньняй ночы скрадаў усё з вачэй на двое сажняў...

Гарасім матнуў рукой і вярнуўся назад.

III

А Марыля пасьпяшала ў стан. Бегла і плянавала, як і што прайсьці да становога, як сказаць. Сумнявалася, каб яе не затрымалі, ня верыла, ці паложацца на яе данос. Труслі, каб ніхто ня ўбачыў. З аднаго боку—нібы штосьці бадзёрыла, рабіла яе задорнай, адважнай, съядома даючы адлік свайму паступку, а побач вось-вось адно з адным—зусім інакшасе пачуцьцё трывожыла якуюсь мясьціну яе істоты сумненънем, сполахам, нялюдзкасцю задуманае справы. Першае гнала Марылю ўперад, а другое адпіхала ў бакі, у месцы, дзе цем гусьцей, дзе нявыразней абрый кожнае рэчы...

Пры выхадзе на другую вуліцу, што вяла на рынак, Марыля запрымеціла троє асобаў. Яны йшлі туды, адкуль яна йшла, і ціха, прытоенным голасам, шапталіся.

Марыля прытаілася каля платоў, шчыльна-шчыльна уліпла ў міжкольле, ажно балюча стала ў плячо; сук востры, як гвозд, папаў, як назнарок. Яна съціснула зубы, стаіла боль—не парухала. І пачула—не, не здалося ёй, а пачула, як адна з асобаў выказала імя Ігнасія.

— Вось яно што... на прывітаньне... пачакайце—
будзе вам Ігнась,—зларадна прапусьціла Марыля ў дум-
ках і пайшла далей.

На пляцы рынку, гразкім і няроўным, яна не вы-
бірала дарогі, а йшла нацянькі—проста-проста. І чуць
не наткнулася на пажарную. Тады крыху падалася ўбок
і тут-же ўгледзела снапок променю, пакірованы ёй на-
стрэчу: то съяціла з канцылярыі стану.

Марыля стала съмялей. „Ня трэба стукацца, бу-
дзіць. Зайду, некалькі слоў скажу, а сама туды, каб
падсачыць, як усё зробіцца“.

З гэткаю думкаю падышла да стану. Чорная съяці-
на брамы яе спыніла. За брамаю было ціха. Марыля
задумалася: стукаць ці чакаць?

Пастукала.

— Хто там?—пачулася з-за брамы.

— Адчынече! Съпешная справа...

— Хто там? Цягаецца, шлюха, наччу...

Паціху адчыніліся варотцы, і праглянула галава
якогась мужчыны.

— Ты чаго?

— Я да прыстава...

— Да прыстава!!—А мо' да мяне, часамі? Эх, ты,
выбарніца...

То быў стражнік.

Пераступіў з двара на вуліцу і закінуў руку на
Марылю.

— Съвет табе ня міл, кабеціна. Кажы!

— Я да прыстава хачу!

— Хэ-хэ-э-э! Да прыстава! А са мною брыдкуеш?

— Стражнік ткнуў тоўстаю, пруткаю рукою Ма-
рылі ў грудзі, Марыля адхілілася.

— Адкасьніся... я сур'ёзна, а ён...

— Кажы, ну?

— Вілаў Ігнась прыехаў... Толечкі вось-во... я на-
паткала... Цяперака пойдзеце і зловіце па съвежых
съядох... Прыставу скаж...

— Сарамотніца, маеш ахвоту лётаць наччу... Пай-
шла-а вон!..

— Прыставу далажэце... я патрабую... Я буду жалавацца, калі вы заведамага соцыялістага абараняеце... я буду...

Марыля загукала і раптам спынілася. Зарвалася... Хапілася рукамі за голаў і мігам дала бегу ад стражніка...

— Стой! Сто-ой! Страляю!

Стражнік навёў ліхтарню ўздоўж пляцу і злавіў вачмі ў проміне часты пералёт голых кабечых ног. Хутка выхапіў рэвольвэр і стрэліў.

Зычнае рэха аддалося ў некалькіх бакох. У многіх будынках выбліснулі агоńчыкі.

Вартаўнік падаў адрыўны, з пералівамі, рэзкі посьвіст.

Завыла ў розных канцох некалькі сабак...

Марыля бегла, колькі хапала сілы. І бягучы, здавалася ёй, нібы сотня куль, як чмялі, носяцца паўзуны, бзынкаюць, гудзяць.

Назад, як съмерці, баялася аглядацца. Раз-по-разу стукалася пальцамі аб каменьне; як ні паднімала спадніцу—усё яна мяшала.

Думкі драбіліся,—як пад каменем шкло. Не злавіць было кіруючай ніткі. „Дом“—падавала пачуцьцё інстынкту.

Прага пабачыць вынікі свае помсты—стухла, затулілася нейкім нявыразным брыдлівым пачуцьцём...

А яна ўсё бегла...

Ужо каля дому Марылю стрэў Гарасім. Пакуль яна бегала, ён сумеў вырашыць канчаткова і цвёрда, што ня варта разводзіць задуманай жонкаю справы... Навошта?.. К чаму тая вазяніна з поліцыяй? Ці-ж ня можна йначай вылажыць крыўду? А чаго добраға, даведаюцца людзі і скажуць: вунь на што пайшли з-пад кутка, такім спосабам... То ўмаляла людзкую вартасць, зьніжала гаспадарскі гонар. Зусім ня йшло да твару іх котлішчу карыстацца гэткімі спосабамі адамшчэнья! Ласьне ня знайдзеца сілы адкрыта, прадлюдна спагнаць крыўду? То не пяршия й Гарасіму. Здаралася ўжо гэткіх выпадкаў ня мала. І ён ня трусіў... Дзеля чаго-ж на гэты раз брудзіць сваё імя? „Ах,

якая неўтрапёная кабета,—казаў Гарасім пра сваю Марылю,—проста ня ўрымсыцца, цудная. Можна-ж словам-другім перакінунца, а то—вось шукай яе“.

Наскочыўшы спуду на задуменага мужа, Марыля съпярша не распазнала яго і падалася ўбок. Гарасім міжвольна выгукнуў: „стой!“

Марыля спынілася.

— Ку-у-ды-ы ты нясешся!—зычным шэптам падаў Гарасім.

— Гоняцца, гоняцца за мною! Уцякайма-а...

— Хто? Дзе?—не даверыў Гарасім, але ўсьлед Марылі пайшоў у двор.

— Стражнікі! Не паверылі... Думалі, што я прышла...

— Марыля, ша-а!..—перабіў жонку Гарасім.

Абое прамаўчалі.

— Навошта было табе несьціся ў стан? Дзеля чаго гэта? Ці мы ня знайдзем прасьцейшае рады? Га?—укорыў Марылю Гарасім.

— Я здуру... Я—дарэмна зрабіла гэта... І за ласку маю страляў у мяне... Аддзяка іхня... Паганцы, абармоты!—няскладна казала Марыля, узыюшана топаучы вакол мужа... За гэта я мушу...

Яна спынілася на месцы і памаўчала колькі хвілін.

— Я папярэджу Вілаў... Няхай-жа ведаюць маю дабрату...—з пэўнасцю дадала яна.

— Стой, стой... Толькі ня ты... Пашлем Алену... Супакойся, съцішся...

Узяўшы Марылю за руку, Гарасім павёў яе ў хату.

IV

Толькі Ігнас крануў клямкі дзъвярэй, як бацькі, Мікіта з Аксенінню, паўскоквалі з сваіх мясцоў і клубкамі панесціся ў сені. Аксеніня пасыпела схапіць на прыпечку газоўку, але яна тут-же згасла. Упоцемках Мікіта наткнуўся на гратаўку ў мыцельніку і скінуў пару місак. Некалькі хвілін, якія паказаліся доўгімі гадзінамі, старая патаўкліся каля парогу, пакуль Мікіта натрапіў на клямку дзъвярэй. А нама-

цаўшы, моцна хапіўся аберуч і націснуў, як мага.
Адчымліся дзъверы.

— Сынок мой!—уголас прывіталі абое, ня ўгле-
дзеўшы Ігнася ў цемі, а толькі пачуўшы шкрэб яго
сълядоў.

Абое разьнялі рукі на ператоч шырыні дзъвярэй
і замерлі ў салодкім чаканьні.

Ігнась трапіў у мацерыны абоймы.

Перакрыжаваліся рукамі, пацалаваліся зацяжным
пацалункам. Ад мацеры Ігнась павярнуўся да бацькі—
тое самае.

— А Хрызь дзе?—запытаў Ігнась.

— Я тут, я сяджу ў вакне, пільную... Меліся
надыйсьцы Алесь з Трахімам ды з Фэйгаю....—адказаў
Хрызь і падбег к брату.

— Лепш у сенях разъдзенься, Ігнаська,—параіў
ён,—вось я зас্বячу газынічку.

Моўчкі ўсе адышлі ад парогу і зачынілі хату.
Хрызь запаліў сярнічку, адняў у мацеры газынічку
і паставіў яе на жорнах.

Сумны агоńчык разъвеяў цем, закалыхаўшы па
сцяне чатыры доўгія цені. Старыя ўперыліся вачыма
у Ігнася і пільна пачалі яго разглядыць.

Разглядалі і цешыліся кожным рухам доўгажда-
нага госьця, прымячалі ўсякі паварот яго рукі, нагі...
Але больш—сачлі за жывым, вясёлым, паходзеўшым
тварам. Углядаліся ў косы—яны падрасьлі і былі за-
чэсаны назад; у шмат-вытыркнуты нос, у прыплюсну-
тыя шчокі, у аголеныя вусы. Ігнась цяпер інакшым
выглядаў, як быў дома. Але вобраз яго ўцалку астаўся
тым-же самым: тыя рысы ўхмылкі, поўны ўмілення;
чуць адметныя маршчынкі на лбу, вастраваты падба-
родак, вытыркнутыя скроні; зълёгку сутулая фігура...
Той, той, той знаёмы вобраз!

Бацькі ня мелі слоў, ці не хацелі знарушаць ура-
чыстасці спатканьня—і маўчалі, нярухома стоячы.
Ігнась съпяшыў разъдзецца, аглядзецца. Хрызь бегаў
то з хаты, то ў хату.

За трэцім разам, пераступаючы ў сенцы, Хрызь
спакойліва праказаў:

— Зараз надыдуць госьці, прыгатоўмася.

Аксен'ня рушыла з месца й пабегла ў хату. Мікіта з Хрызэм аднесылі к боку дзьве бочкі і прыстайлі да лаўкі яшчэ раней вынесены з хаты і засланы сурвэтаю стол.

Загутарылі ўтраіх.

— Чакалі, як бога, а разам усё-ж і ня верылі, што ты будзеш з намі. Гэткая ўжо натура людзкая... Глядзімо з мацераю ў вакно, а ты ўсё й мігаешся ў ваччу... А сэрца нясупынна б'е, трывожыцца. Чаго добра—усё можа стацца...

Мікіта паглядзеў на дваровую съянну сянец, дзе ў драцяным пераплёце глядзела чорным вокам малюпакае вакенца, і азірнуўся на Ігнася.

— І ў нас усялякія людзі ёсьць. Нельга верыць усім.

Ігнась паглядзеў на бацьку і запытаў:

— Вы хаяці нікому не казалі, што я прыеду?

Хрызь за бацьку адказаў:

— Будзь спакоен.

— Будзь спакоен,— паўтарыў Мікіта.

Аксен'ня вынесла з хаты некалькі місак з патра-ваю і паставіла іх на стол. Ставячы, паглядзела на Ігнася.

— Гэта ў тваю чэсьць, сынок мой... Так мы рады, што ўгледзелі. Ці дачакаемся другі раз?

З яе вачэй выплыла засаб некалькі буйных съля-зін. Аксен'ня абцерла твар прыпяразаным хвартухом.

— Будзем бачыцца, матка! Не даждаць ім разлу-чыць нас з табою. Дарэмна! Голаў сваю скруцяць, а ня супыняць таго руху, які нясе ім пагібелль...

Хрызь дастаў з-пад полу дзьве пляшкі, абвязаныя белаю хусьцінкаю, і паставіў іх між місак.

Мікіта зьняў з паліцы хлеб і прыняўся кроіць ды раскладваць па ўсяму сталу.

Ігнась тупаў па сенцах, пазіраючы то на стол, то на бацькоў і гладзячы доўгія шэрацёмныя косы. На яго заспакоеным твары раз-по-разу прабягалі раптоў-ныя ўздрыгі, і тады Ігнась на хвілінку прыпіняўся, ды падозрана азіраўся вакол. Пасля йзноў пускаўся

ў хату, забываючы сваё становішча і ўмовы, якія яго акружалі ў бацькавым доме, у родным куце. Падступала к яму цвёрдая пэўнасць і спакойная бясьпека, якія вызывалі вострае хаценьне паказацца як найбольш каму. Асабліва рупіла хутчэй угледзець таварышаў і распытатца ў іх, як і што стаіць справа з яго ад'ездам у Амэрыку.

— Дзе-ж яны, такі, гэтыя хлопцы?—запытаў Ігнасій брата, калі стол ужо быў акуратна прыгатаваны да стрэчы гасцей.

— Зараз павінны прыйсьці!—заспакоіў Хрызь,— вось я выбегу, пагляджу,—дадаў ён.

— Куды-ы табе...—спыніў бацька і раптам змаўчаў. Прымоўклі і Ігнасій з Хрызем.

З двара данёсся ціхі, украдлівы тупат шагоў.

— Вось прагаварыліся ў добры час.

Усе чэцьвера (Аксеніня якраз вышла з хаты), як па камандзе, пастроіліся радком, абярнуўшыся тварамі да дзьвярэй і пачалі чакаць.

Неўзабаве адчыніліся дзьверы, і ў сенцы ўвайшло троє асобаў—Алесь Цапа, Трахім Зацірка, Фэйга Шамес.

Мікіта зачыніў за імі дзьверы.

— Ну, як жывеш?

— Здароў, браце!

— Што чутно?

Прывіталіся папарадку. Пачаліся распытаныні.

— Гэта пасъля, пасъля... Цяпер, калі ласка, вып'ем па чарцы ў адзнаку яго прыезду,—пераняў гутарку Хрызь.

Бацькі хапілі Алеся, Трахіма й Фэйгу і пацягнулі іх за стол.

— Вы-ж самыя лепшыя й самыя бліzkія прыяцелі нашага Ігнаткі. Ён так чакаў вас, так хацеў убачыць... За яго здаровейка!—пераказвала Аксеніня.

— Гэта наша бяседа мо' будзе замест вясельля. Хто ведае, як будзе далей, ці прыждамо мы нашага сынка... Ня пэвен чалавек, ня пэвен час... Сядайце, дзеткі! Некалі-ж разам працавалі,—казаў ад сябе Мікіта.

— Да ўжо-ж, мы звязаны адзін з другім мно-
тім чым... Ёсьць што ўспомніць...

— А вось дачакаемся стрэчы, калі нашы ворагі
будуць хавацца гэтак, як мы, калі...

— То ўжо ваша справа, а нам, старым, не да-
чакацца таго, не...

Ігнасій наліў чарку й падняў яе над столом, па-
даючы бацьку.

— Ну, стары...—весела выгукнуў ён і змоўк.

У дзъверы нехта стукнуў—і перабіў Ігнасія.

Усе навастрыліся й прыщілі.

— Мікі-ы-та-а, Аксе-э-ння-я, хавайце сына-а... ха-
ва-айце-э-э...—зацижным шэптам праняслося ў сенцы
праз ваконца.—Ідуць стражнікі, хутчэ-эй...

То быў жаночы голас, і Аксеніні паказалася, нібы
суседкі Парулі.

— Гэта Паруля,—выказалася Аксеніня да ўсіх.—
Чакайце, я выбягу ў двор.

Яна кінулася ў дзъверы, матаючы рукою назад.

Але ўжо на было спакою: усе павылазілі з за-
стольля і трывожна пераглядаліся. Мікіта са сполахам
у твары паглядаў на Ігнасія, які настарожана глядзеў
усылед мацеры.

— Аксеніня-а, што-о ты сабе-э думаеш?—пачу-
лася выразна скр诏ъ щыліну адчыненых Аксенінію
дзъвярэй.

Таксама чулі ў сенцах, як Аксеніня шэптам за-
пытала:

— Паруля? Ці гэта ты?— і зразу-ж перамяніла
голас, крыкнуўши:

— Чаго-о цябе, зладзейка-а, няшчасльце прынясло?
Вон, паганка, адгэтуль... Спакою ад вас не знайсьці
нідзе, жывадзёры праклятыя... Вон з двара, вон...
Хрызь, Мікіта-а, сюда-а йдзеце!..

Як стаялі ў недавуме, так раптам кінуліся ў дзъве-
ры адзін за другім і Хрызь, і Мікіта, і Алесь.

— Гэта-ж Рубчыха шалённая прыбегла страшыць.
Вось яна, вось... Папруцінай яе адгэтуль.

Выбегшы ў двор, усе ўбачылі ўстрывожаную, нашароханую Марылю Рубец, якая нясьціхана ўзыvalа Аксенюню да перасьцярогі, ня гледзячы на яе лаянку.

— Што-о ты да нас маеш, згубіцелька наша,— яшчэ галасьней, да хрыпоты, выгукнула Аксеняня, калі падбеглі да яе Хрызь з Алесем Цапам.

— Мама, чакай... пастой, ня крычы... У чым спраva? — запытаў Хрызь, узіраючыся ў абрысы Марылі.

— Я прыбегла перасьцярэгчы вас ад бяды... Я толькі-што праведала, што да вас маюцца прыйсьці на вобышк... Можа ўжо нават ідуць дзе... Шша-а, о, чуеце-э...

Марыля прыцішыла голас і падалася некалькі шагоў узад. Тоe-ж зрабілі і другія.

Недалёка ад хаты, на вуліцы, пачуўся тупат ног.

— Хавайце-э Ігнасія-а, поліцыя! — моцным шэптам проказала Марыля і раптам кінулася наўцёкі. За ёю пусьціўся Алесь, не даючы сабе адліку, чаго і што ён бяжыць.

Хрызь павярнуў у дэльверы, але не пасьпей адчыніць іх, як з вуліцы данёсся крык:

— Стой-ой! Лаві-ы! Страляй!

Некалькі чалавек ускорылі ў двор і направіліся да Аксеніні й Мікіты, другія пакіравалі на другі бок хаты.

То былі стражнікі.

— Дзе сын? — выгукнулі двое ў адзін голас, абступіўши старых. — Кажы, а то на месцы съмерць.

Перапуджаныя да няпрытомнасьці старыя Вілы не маглі прамовіць і слова.

— Кажы-ы! — закрычаў ужо адзін стражнік і заядла хвасянуў нагайкаю па плякох старога Мікіту.

— А-ай! — застагнаў стары.

І не пасьпей абарвацца яго крык, як з сянец пачулася некалькі рэвольвэрных стрэлаў...

Вакол аддалося гучнае рэха. А праз некалькі хвілін, калі, апамятаўшыся ад нечаканай страляніны, дзесяцьера стражнікаў на чале з прыставам варваліся ў сені Вілавых хаты і радасна выгукнулі — „здавайся“, Ігнасія ляжаў на ўслоне з прабітаю галавою, з акрываўленым тварам і адзежаю, а пры ім, бледныя, як съмерць, стаялі Трахім, Хрызь і Фэйга.

„БОЛЬШ ЗА УСІХ“

I

Калі Платон пераступіў парог хаты, то пачуў такую гутарку бацькоў:

— Дыхнуць вольна немагчыма. Што тут чаўпецца—сам чорт ногу зломіць... Толькі збавіліся эд адных, як—на табе, другія,—паціскаючы плячымя ды ківаючы галавою, недаволіўся Юрка, Платонаў бацька.

Юзя, маці Платона і гаспадыня ў хаце, крышила ў запечку зельле і раз-по-разу падмацоўвала слова мужа:—Але, але! Дай-жа ты рады! Баламуціца нейкая, а ня жыцьцё. Дыхнуць не даюць.

І Юрка і Юзя так удаліся ў гутарку, што й не заўважылі сына; нават не паглядзелі ў дэ́веры, калі Платон увайшоў і стаў каля вушака.

— Гэта ж проста хоць гвалт крычы. Падумаць, жартачкі! Кінь-рынь хату, гаспадарку і едзь нямаведама куды... На ліха нам здалася тая Варшава! Хай-бы яна згарэла там з панамі разам! Блізкі съвет! Папробуй даехаць. Касцей ня вернеш! Каб гэта яшчэ Платон быў вольны, то паслаў-бы яго, а то і ён-жа прывязаны тут...

Юрка міжвольна адварнуўся на дэ́веры і нібы жахнуўся, угледзеўшы Платона:

— А-а-а... І ты ў хаце? Якім-жа чынам увайшоў, што мы й ня чулі?—запытаў ён сына.—Хіба ты, Юзя, яго прымеціла, ды мне нічога не сказала?—абярнуўся Юрка да жонкі.

— Н-не-э, я і сама не заўважыла. Чула, як-бы нехта стукнуў, але, думаю сабе, мала што, мо́ вецер дэ́вярима... Цыфу, прымха нейкая!—зьдзівілася Юзя.

Платон, пасьмейваючыся, падышоў да стала і прысеў на ўслоне.

— У чым гэта рэч? Гэтак загаварыліся, што й мяне не заўважылі?—абярнуўся ён з запытањнем да бацькоў.

— Х-ха-і...—у адзін голас памкнуліся казаць абое з бацькоў, але Юрка спыніўся і пераняў жонку:

— Ты маўчы, Юзя, дай мне сказаць.

— Чаму мне маўчаць? Я таксама пакуль магу казаць... Яшчэ язык не адсох,—вырачылася Юзя на мужа.

— Не адсох, не адсох... Залапатала-а!...—засердзіўся Юрка. Высахне, калі ня высах. Уся ссохнеш... Абое пасохнем... Не адсох, не адсох.

— Ша-ша, бацька, не сварэцся!—пераняў бацькоў Платон.—Кажэце, у чым справа?..

— У чым справа! Да ты, пэўна, ведаеш і сам. Чуў, нябось, сынок? Га?

— Што-о, што-о?

— Ліха ведае што! Вунь толечкі-што прыходзіў Майсей і вялеў заўтра-ж зьбіраца ў падводы... З гэтым вось палком... На Варшаву, кажа. Ці чуў тое? Гэта-ж ліха-ведама навошта здалося... Маеш бітку, дык мусіш і яе страціць.

— Можа-б ты, Платонка, што-кольвечы зрабіў. Табе-ж, мабыць, хлопцы гэтыя з чырвонае армії знаёмы? Такі-та-ж ты лічышся іхнім комуністым, празувесь час столькі папацярпей, папахаваўся... Няўжо-б нельга было-бы бацьком якое-колечы ільготы зрабіць...

Платон якую хвіліну памаўчаў, як-бы дабіраючы слова да гутаркі, пасъля ўстаў з услову і паважна замовіў:

— Ведаеце што, бацькі? Я можа-б і меў-бы магчымасць што-кольвек зрабіць, але—я не хачу... Едуць усе—трэба й нам ехаць. Хто можа чым-кольвек пасабіць—мусіць гэта зрабіць. Тут справа ня чыя чужая, а свая. Наша сялянская, кроўная справа... Ды нельга, каб які-кольвечы Грышка ці Павал паказвалі пальцам увесь час ды казалі: „А чаму Гічка не паехаў? Чым ён лепшы нас?“ Ехаць трэба ўсім. Толькі грамадаю мы адаб'ём ворага. Паны гэта ведаюць і трymаюцца дружна. Вы не паедзеце, другія не паедуць, дык як-жа

тады быць? Пакінуць войска без абозу?.. Ня можна. Гэта значыць—праз тыдзень вярнуць палякоў... Гэта значыць—праз тыдзень пачуць іх крык і пугу, праз тыдзень папасці пад іх прыгон. Трэба ехаць, тата! Едзьце—і ні слова... Хай не паказваюць на нас пальцам... Прыдзецца пацярпець—пацярпім, як і ўсе. Нам не прывыкаць... Цярпелі для другіх, трэба і для сябе.

Юрка ўважліва слухаў сына. Перш нездавальняюча ківаў галавою і разводзіў рукамі, а пасля супакоіўся, удумаўся ў кожнае слова Платона і, відаць было па твары, пераканаўся ў праўдзе Платонавых слоў. Затое Юзя ніяк не хацела згадзіцца з сынам і нэрвова, пакуль Платон казаў, пазірала на мужа, крывілася і памыкалася перабіць сына, і толькі Платон змоўк, як Юзя накінулася на яго:

— Ах, які ты ўжо шчыры стаў! Так і рымсьціць, так і трасеца, каб ня сыйсьці са съязжынкі. Падумаш, дзякую вялікі маеш за свае стараньні... Цалюткі год хаваўся, на валаску ад съмерці ліпеў, а тут капейкі ў хаце ня было; бацьку даводзілася за пяцьдзесят вёрст у дарогу езьдзіць, каб якую капейку зарабіць. А хіба хто ўвагу зьвярнуў, ды памог? Дастанеш! А гэта, вось зноў: падыйшло жніво, трэба сабраць сёе-тое з поля—дык бяры і едзь нямаведама куды... А тут—пераспявай на коласе, гінь, прападай... Каб ужо ды сам ты хаця быў пры хаце, а то ў кожную хвілю мусіш пакінуць нас. Падумай, гэта лёгка сказаць, а паспрабуй... Ды што казаць! Ты ўжо ў нас гэткі праведнік!.. Увесе век, толькі стаў на ногі, як усё за гэтым удараеш. Усё на кагосці стараешся, бегаеш, езьдзіш, як-бы ў цябе нічога й нікога няма. Вось-жай Тамаш Яўсігненеў лічыцца соцыялістым, а паглядзі ты: і за палякамі спакойна жыў, і цяпер... устроіць так, што ні ў абоз ні паедзе, ні, крый чаго, з Маргоў ні ўцячэ. Бо, вядома, дбайны...

Раззлаваўшыся як сълед Юзя не магла далей казаць і, абарваўшы гутарку, павярнулася да свае работы.

Юрка маўчаў і пазіраў у вакно.

— Не гарачэцся толькі, мама,—тым-жа роўным спакойлівым голасам, падыйшоўши да печы, пачаў Платон,—вы мне праз дзесяць, калі ня болей, гадоў даеце свае рады. І прыпомніце, ці хоць-бы раз яны падыходзілі да ладу. Так і цяпер. Нельга так разважаць, кажу я. Не паказвайце на другіх. Тамаш Яўсіг-ненеў тут ні прычым. Ён адно—а я другое. Хай сабе ён робіць пасвойму.

Бачачы настойнасьць сына, Юзя захацела спагнаць злосць на мужы.

— Та ты-ж чаго маўчыш? — абярнулася яна да Юркі.—Пэўна ўжо й гатоў ехаць? Угаварыўся...

Юрка адварнуўся ад вакна, сур'ёзным поглядам аўбёў жонку і цвёрда выказаў:

— Так. Такі я мушу ехаць... Калі трэба—то трэба. Платон праўду кажа. Не паеду я, не паедзе другі—дык што тады? Наша павіннасьць памагчы ім. Можа не памагчы Ігнасій ці Саўка—ім паны лепш, а нам гэта кроўная справа.

Юрка паказаў пальцамі на Платона:

— Яны, глядзі, ня толькі для сябе робяць, а і для нас... Пан—вораг іх і вораг наш.

— Падумаеш! Добра табе нарабілі! Вось паскубаюць, толькі ў гэтым іх добро.

— Ша-а, Юзя, маўчы,—пераняў Юрка жонку.—Ужо, сапраўды, ты вельмі вырасціла свой язык. Раз трэба ехаць—то трэба. Паном езьдзілі, чаму-ж нашым адмаўляцца! Усё-ж выбавілі нас. Мала мы панацярпелі? Колькі ты сама паплакала!

— Выбавяць... Выбавяць... Так выбавяць, што ворагам закажам.

— Кіньце, маці,—усур'ёз пераняў мацеру Платон:—ци ня брыдка плявузаць ліха-ведае што!

Юзя змоўкла і нэрвова зачасціла стукаць сечкаю па лаве. Юрка, не зважаючи на злосць жонкі, падыйшоў да Платона і пачаў радзіцца наконт таго, як і што заўтра зьбірацца ў дарогу.

— Я думаю, сынок, нас далёка не пагоняць. Немагчыма-ж, каб я, стары, да Варшавы ехаў. Вось мо' толькі да Вільні правядом і вернемся. Дык, я думаю,

вазьму гэтыя старэнкія калёсы з нарадам, палажу палукашак—і добра будзе... Як ты кажаш?

— Ды ўжо, вядома, як-кольвечы, як магчыма!.. Хто ведае, як там будзе,—адказаў Платон;—можа правядзіцё да Вільні, а мо' й таго бліжэй. Толькі раз прыходзіцца, то трэба...

Платон не даказаў: падышоўшы да вакна Піліп Хрэн пераняў яго воклікам:

— Ці ты дома, Платон? А я ўжо каторы раз наведваю і ўсё не застаю цябе ў хаце.

— Чаго ён ужо пляценца сюды?—сказала нездаволена Юзя,—пэўна дя цябе, Платон. Прыйцель вялікі знайшоўся... Ты адно, сынок, не зважай на яго. Паддбрывачца будзе.

— Гледзячы, што будзе казаць!

— Хоць-бы што,—буркнула Юзя...

Піліп увайшоў у хату. Яго шырокі, аброслы барадою й бакамі твар, з вузкім вострым носам і сінімі вачыма, насупярэч заўсюдашнему вясёламу выгляду, быў спакойна, нават, крыху сур'ёзна настроены. Агледзеўшы хату і прывітаўшыся, ён адразу ня мог перайсьці да гутаркі і хвілін са дзьве прастаяў моўчкі. Але ад гэтага стала яму ня ёмка, бо і Платон, і Юрка і, нават, Юзя зьдзіўлена глядзелі на яго, чакаючы, што будзе казаць.

— Я, ведаецце, суседзі, да Платона прыйшоў,—пачаў Піліп, стоячы на адным месцы,—справа гэткая, што хоцькі ты тапіся...

— Ідзі прысядзь, Піліп... А то стаў у парозе, як які незнаёмы, і стаіць,—пазваў Юрка.

— Дзякую,—адказаў Піліп і прысеў на лаўцы ў мыцельніку.

— Я прышоў, ведаецце, прасіць Платона, ці ня мог-бы ён як-кольвечы памагчы мне,—нерашуча замовіў Піліп.

— У чым?—запытаў Платон.

— Ай, у чым...—Піліп пачухаў бораду.—Ды ўсё ў гэтым абозе. Падумай, браток, забяруць коняй, а тут і сена прападзе і збожжа некаму з поля сабраць, як я з хлопцам паеду... Дома—адна хворая жонка з

двумя малымі. Што-ж яна магчыме зрабіць? Проста бяды! Як сказалі мне, каб назаўтра зъбіраўся, дык праз цэлы дзень рукі не падымаюцца... Вось давай, думаю, забягу да Платона, няўжо-ж такі ён не пасобіць мне. Такі-та-ж ён у начальстве. Га, Платон?— лісьлівым голасам запытаў Піліп.

Платон засміяўся.

— Што съміяешся? Пэўна зъдзівіўся, што да цябе зъвярнуўся з просьбаю. Мабыць, успомніў нашу сварку пры немцах? Забудзь, братка. Мала што тады было. Дурасьць нейкая была запала ў голаў... А каб гэта я за што іншае—павер, што не! Я ніколі на соцыялістых не даносіў знарок і цяпер бальшавікоў шаную... Гэта-ж куды лепей за паганых паноў. Свае... Ты, Тамаш Яўгеняў, Хаймаў хлопец—усё-ж свае. Век зьевекавалі ў суседзях...

Юрка закурыў люльку й паважна смактаў яе, пускаючи дым, як з коміна. Спакойная міна яго, здавалася, адбівала сабою гэткі-ж спакой у яго нутры. Тоё, што ў вуснах Піліпа лічылася суседствам, калісці добра давалася ў знак Юрку. Го-о, каб то на другога—ён-бы ў хату ня пусьціў Піліпа. Юрка-ж быў чалавекам мяккім і дабрадушным. Калі хто яго крыўдзіў, то ён ня больш гадзіны трymаў у сябе злосіць на крыўдзіцеля, а пасля зразу дараваў кры́ду і адыходзіў сэрцам. А калі хто прасіў прабачэння, то таму Юрка ня толькі дараваў, нават і шкадаваў яго. Піліп мала таго, што не перапрашаў за частыя крыўды Юрку, а як-бы знарок час-ад-часу аднаўляў іх. Але варта было стрэцца Юрку з Піліпам на другі дзень пасля ўцёку палякоў і пачуць ад яго мяккае слова, як Юрка напалову дараваў яму сваю кры́ду. Цяпер-жа вось, калі Піліп зайшоў у хату і гэткім пакорліва-лісьлівым голасам пачаў сваю гутарку, Юрка сядзеў і думаў: „Усё-ж Піліп—чалавек, як чалавек. Мала што калі з дуру зрабіў! Ці-ж варта злаваць на яго“. І Юрку захацелася, каб сын не адказаў у просьбе Піліпу. Што ён багаты, што паехаць у фурманку для Піліпа нічога няўтраптна, бо й жонка яго ня так ужо хвора, і малая дзеці ня так ужо малы—гэта ўсё было

дарма і незаўважна для Юркі. Так пакорліва ўжо просіць Піліп! Юрка з цікавасцю аглядаўся на сына, чакаючы, што ён адкажа Піліпу. Юрку лісъціла за Платона, за яго становішча і хацелася бачыць, на колькі ён мае вагу зрабіць ці не зрабіць тое ці іншае. Паказаць Піліпу дабрату,—то-б съведчыла, што ён за-лежыць ад Платона. Калісьці, гадоў пяць назад, Платон быў у Піліпа самым зьненавісным чалавекам. Дзе сълед, а дзе ня сълед, Піліп яго лаяў, выдаваў, пас-кудзіў і абяцаў розныя кары. Хай-жা цяпер пераканаецца, як апасыліва бывае займаздароў, бяз-дай-пры-чыны ганьбіць чалавека.

— Не, дзядзька, я вам нічога не пасоблю,—ада-зваўся Платон, калі Піліп кончыў. Я, папершае, мушу выпаўняць прыказ старшага вайсковага начальства, а падругое, я, вось, і роднага бацьку выпраўляю. Я гля-джу так: калі вы мусілі, а не—то й вольна памагалі паляком, то не павінны адказвацца рабіць дапамогу і нашым, тым болей, што вы гэта можаце зрабіць: мaeце пару коні, мaeце сына...

Юрку як-бы стала няёмка, што сын так праста й адкрыта выказаўся перад Піліпам, і ён адварнуўся ў вакно.

— Няўжо-такі ты напраўду не паможаш нічога бацьку?—хітра падышоў Піліп.—Мне ўсё-ж такі ду-маецца, што ты бацьку выбавіш...

Вунь я бачыў Мікіту Брушку, і той мне хваліўся, што яго сын Паўлусь, бач, зрабіў так, што не паедзе ні ён, ні яго брат. Паўлусь прыпісаў іх да рэўкому і так затрымаў. Пэўна й ты бацьку выбавіш... Што-б табе за адно й мяне! Га, Платон? Я-б за гэта табе аддзякаваў удвойчы. Хоць-бы аднаго каня заставіць...

— Ды што ты, Піліп,—азвалася дасюль маўчаў-шая Юзя,—ён у нас да таго верны служака, што й на ногаць ня хоча ў свой бок перадаць. Навошта дарэмна казаць. Другія, глядзі, вунь... зямлі набя-руць, і кароў, і ўсякая ўсячыня.

— Вось ты хаця маўчи,—пераняў жонку Юрка:— мала хто як вядзе сябе. У Платона сваё разуменъне.

Ужо-б, пэўна, ён зрабіў-бы што-небудзь Піліпу, а бачыш, нельга значыць...

Піліп ліхамысна скрывіў міну, пачасаў патыліцу і адказаў:

— Тут, мабыць, ня што іншае, як аддзяка мне за ранейшае. Што-ж, нечага рабіць—выбачайце!

Піліп падняўся:

— Гэткі ўжо съвет цяпер: хто дужы—той прутшы. Прышлі бальшавікі—ваш верх. Але яшчэ невядома, чым кончыцца...

— Прашу не абражаць Савецкае ўлады,—пера-біў раззлавана Платон, яна прышла не прыгнітаць, а вызываць бедных людзей і іх краіну. І лаяць яе я не дазволю....—Платон зынізіў голас.—Трэба вам, дзядзька, зразумець, што тут ня гандаль які вядзеца, а аддаецца павіннасць агульной справе. Чаго-ж ухіляцца ад гэтае павіннасці...

— Н-ну-у-у, як разумееш!

Піліп вышаў з хаты. За ім усьлед—Юрка.

— Вось бачыш, ніякага сорamu ня мае,—адазвалася Юзя,—здавалася-б і ў очы брыдка паказацца, а тота-ж—прыйшоў, як нібы-то той. Пасоб, памажы...

— У тым-то й рэч. Астанься бацька ўдому, дык тады пальцамі затыкаюць. І цяпер, вось, што гавораць. Думае, што я помшчуся, калі не раблю таго, чаго яму хочацца, а бацьку застаўлю дома... Хітрыя, кулачко!..

Юзя змоўкла. Платон задуменна прайшоў некалькі разоў па хаце і пасъля выйшаў на двор.

На вуліцы стаяў гоман і беганіна. Каля суседніх хаты сабралася грамадка мяшчан, якія пільна й клапатліва разважалі пытаньне з фурманкамі. Раптоўнасць гэтае прыгоды вельмі занепакоіла ўсіх.

Кожны выказваў свае погляды на трапленае і на-мячаў выйсьце. Угледзеўши Платона, некалькі чалавек з грамадкі з'вярнуліся да яго з запытаньнем:

— Платон, ці нельга было-бы прасіць у цябе заступніцтва?

— Не, мужчынкі, тут я ўжо вам не пасаблю нічога. Прыдзеца ехаць. Пасобце чырвонай арміі. Гэта ваша павіннасць для саміх сябе...

— Гэ, яго бацька астанеца, яму няма чаго не-
пакоіца,—упікнуў адзін з грамадкі.

Некалькі чалавек падмацавала яго голасным „але,
але! Што-ж дзіўнага!“

Платон нездаволена матнуў рукою і вярнуўся
у хату.

II

Назаўтра Гічкава сям'я прачнулася рані-
цаю. Юрка пачаў зъбірацца ў дарогу. Платон яму па-
сабляў. Юзя ўвіхалася каля печы, каб згатаваць съне-
даныне. Праз нач яна адышла ад злосыці і прыміры-
лася з пастановаю мужа й сына—не адпрошвацца ад
падводы. Ня прыходзілі ў голаў думкі, каб яшчэ паспра-
баваць угаварыць сына заставіць Юрку дома. Юзя ве-
дала нораў аднаго й другога і лічыла дарэмным пачы-
наць усякую гутарку: „насталі—то зробяць“.

Юзю непакоіла адно—не застасца-б ёй і без Пла-
тона. Яна, як і большасць мяшчан, ня верыла ў
цывёрдасць становішча. Што-ж будзе, калі яна заста-
нецца аднэй? Юзі хацелася абгаварыць гэта пытаныне
пры мужу й пры сыне. Ходзячы каля печы і гатуючы
сънеданыне, яна раз-по-разу пазірала ў вакно, каб
упэўніцца, ці ў двары мужчыны. На вуліцы чуўся крык
і сутня. Хаця-б не пагналі раптоўна, ня даўшы якраз
сабрацца? Каб гэтага ня здарылася, Юзя рашила мужчын
зазваць у хату.

— Юрка, Платон, дакуль вы там ня ўходзіцеся?
Ідзеце ў хату, зараз сънеданыне будзе,—пагукала яна.

Мужчыны ўвайшлі.

— Вось што, родныя мае,—абярнулася да іх Юзя,—
час ідзе, а мы-ж яшчэ не парадзіліся, нават, як будзе
хата? Адзін едзе зараз, а другі—у кожную хвіліну
таксама можа пакінуць мяне. Дайце абгаворым, што
прыдзеща мне рабіць?

Юрка прысёў каля стала і, падумаўшы, адказаў:

— Што-ж я! Я—нічога! Няхай Платон кажа. Калі
я паеду—пэўна ён тут магчыме застасца... Чуеш, сы-
нок? Дагледзіш ты хаты й мацеры?

Платон упэўнена адказаў:

— Трэба будзе.

— Ну, а калі самога пагоняць куды?—запыталася Юзя.

— Нічога. Тады рэўком пасобіць... не бядуйце.

— Ой, глядзі, Платонка. Ты дарэмна так запэўняеш,—сумелася Юзя.—Паедзеш куды, а мне—пропадам прападай.

— Ня бойцеся, маці, я ня дам прапасьці... Ну, давайце сънедаць, да трэба бацьку ехаць,—каб не зацягваць каразьлівае гутаркі,—папрасіў Платон.

Юзя паслухна падала на стол сънеданьне, а сама задуменна вышла ў сені. Юрка з Платонам пачалі есьці.

III

Пасънедаўшы, Платон з бацькам паехалі да рэўкому. На вуліцы і на рынку пакуль ня відаць было ніводнае фурманкі. Яны пад'ехалі да будынку рэўкому і прыпыніліся. Юрка застаўся на возе, а Платон пайшоў у канцылярю.

У канцылярыі рэўкому было ўжо некалькі чалавек з рэўкомцаў, у тым ліку Тамаш Яўгеньняў, Сіман Хаймаў ды іншыя. Угледзеўшы Платона, Тамаш запытаў яго:

— Ну, як з фурманкамі? Зьбіраюцца?

— Пакуль ня відаць... Толькі вунь мой бацька стаіць.

Яны прайшлі ў асобны пакой і паселі каля стала.

— Стараешся ты, Платон, як я бачу,—гіранічна выказаў Тамаш.

— Чаму?—зьдзівіўся насур'ёз Платон.

— А вось, бацьку першым выпраўляеш. Пэўна хочаш паказаць гэтym, што...

— Выбачай, браце... Я гляджу так, што тут не павінна быць ніякіх льготаў. Ня пусьціш ты свайго бацькі, ня пушчу я—тады што выйдзе? Кожны будзе пальцам паказваць на нас, кажучы: „Вось табе роўна-праё i свабода“. Не, брат, нам патрэбна другім прыклад даваць. А то, вось, ужо ўчора да мяне прыходзіў адзін сусед і прасіў, каб я пасобіў яму застацца і не паехаць. І калі я сказаў, што я й бацьку выпраўляю, дык ён, думаеш, паверыў? Хай-жа бачаць,

што я ў абавязках да справы не знаходжу розынцы між бацькам і чужым.

— А ты думаеш, што гэта пасобіць? Нічога! Усё роўна будуць казаць усякія плёткі. Кулачко — ласьне яно паверыць у тваю шчырасць? Ня думай,—адказаў Тамаш.—Куды табе раўняцца! Твой бацька стары, маці старая... я-б, ведаеш, ня радзіў-бы спрададжаць бацьку ў фурманку. Мала-што можа трапіцца ў дарозе, а ад гэтага...

Платон крыху задумаўся і памаўчаў.

— Ведаеш, Тамуля, я ўсё-ткі не магу гэтага зрабіць,—адказаў ён: трэба пасабляць, чым мага. Ідею трэба ажыццяўляць і, ажыццяўляючы, даваць прыклад другім... Вось паглядзі ты...

Платон спыніўся, не ведаючы, выказаць ці не перад таварышам чутае аб ім. „Скажу, што-ж дрэннага ў тым“, парашыў ён. Але пакуль пасыпей адчыніць рот, як Тамаш яго папярэдзіў, улавіўши Платонаў намер.

— Ну, ну, кажы. Што ты спыніўся?

— Ды тут, бач, нічога такога няма. Я хацеў толькі сказаць, што... ужо ходзяць чуткі, нібы-то Паўлусь Брушка вызваліў ад фурманкі ня тольку бацьку, а й дзядзьку

— Чу-ткі-ы? Ласьне гэта на карысць справе? Чорт яго ведае, гэтага Паўлуся. Як ён ня можа нічога цішком зрабіць. Ды, галоўнае, і дзядзьку! Вядома, што так нельга. Гэта-ж запраўдны кулак,—занедаволіўся Тамаш.

— Ну, вось бачыш...

Платон не даказаў. Стук у дзверы каморкі, дзе ён сядзеў з Тамашом, перабіў іх гутарку. Платон ускочыў з месца і адчыніў дзверы. За дзверыма стаяў яго бацька.

— Што-ж ты так засядзеўся тут,—дакорліва скажаў Юрка,—я чакаю-чакаю, а цябе няма. Трэ' было-бы яшчэ парадзіцца аб сім аб тым перад ад'ездам, а ты тут увесь час прасядзеў...

— Дык давайце,—згадзіўся Платон.

— Куды там давайце. Ужо людзі паехалі. Я забег сказаць, што і я еду...

Яны ўдваіх, пакінуўшы Тамаша, вышлі з рэўкому на пляц. На пляцы ўжо стаяў цэлы кірмаш фурманак. Грамадкамі між вазоў, паадзяватыя ў дарогу, з клумкамі стаялі мяшчане. У напрамку павятовага шляху адмячаўся руплівы рух. З-за мястэчка з боку-ж таго самага шляху даносіўся заціхаючы съпей войска.

— Бацька,— абрнуўся Платон да бацькі,— ты далёка ня едзь. Правядзі да Слоніма і варочайся. Адпрасіся—ты-ж стары...

— Ды ўжо там убачым. Буду стараца праз дзён пяп' вярнуцца. А вось ты тут... Не пакінь, нябожа, мацеры; яна адна прападзе, у вынадку чаго. Не пакідай яе... Наймеце якіх пару жанцоў і сажнече жыта, пакуль я вярнуся,— парадзіў Юрка.

Ён хацеў яшчэ дапамянуть нешта наконт гумна, але ззаду падалі крык:

— Займай чаргу, стары!

Юрка ўзяў каня пад аброць і ўехаў у агульную чаргу.

Платон стаў на ўзгорку збоку і глядзеў усьцяж шляху, па якім, мо^и на дзіве вярсты працягам, шэраю вужакаю віліся падводы. Густы слуп пылу, каламуцячы паветра, паднімаўся ўгору.

IV

Першыя два дні пасъля ад'езду бацькі, Платон настолькі быў захоплены работай ў рэўкоме, што да хаты паказваўся ня больш, як на дзесяць хвілін, каб перакусіць, і зноў зараз-жа варочаўся ў рэўком.

Юзя гневалася на яго, злавала, што ён зусім пакінуў гаспадарку й забыў пра яе, а съвету ня бачыць за рэўкомам.

— Хай-бы ты, сынок, хоць часіну аддаў для мянене: трэба-ж парадзіцца, трэба агледзецца. Ты-ж мусіш за гаспадара ў хаце быць—бацькі няма. А табе, як чужому, няма ні мацеры, ні дому. Гэта-ж трэба так моцна ўесьціся ў сваё гэта бальшавіцтва. То-ж съвет мо^и ня бачыў такіх шчырых і заўзятых служакаў, як ты. Няўжо табе трэба больш, як усім. Няўжо цябе царом зробяць, калі ты так будзеш стараца...

— Маці, маўчы,—на хаду закідаў Платон:—мне трэба ня больш, як усім. Мне, нават, зусім нічога ня трэба. Я мушу аддаць, што магу, тэй думцы, якая арудуе мною ўсё жыцьцё.

— Ах, які ты ўпарты, сынок!—пускала Юзя ўдагон Платону.

Але Платон ужо ня слухаў. Трэ' было пасъпяшаць у рэўком і абгаварваць там пытаньне аб организацыі ўлады па ўсяму раёну.

Чырвоная армія праз кожную гадзіну аслабаняла ўсё новыя абшары краю. У кожную вёску трэ' было пасылаць хоць па два чалавекі. А іх было так мала. Шмат выдзяляла работнікаў чырвоная армія, але трэба было кожнага намеціць, куды пасылаць, на якое месца назначыць, каб ён адпавядаў яму.

Да позніяе ночы цягнуліся пасяджэнныні, натужныя, нэрвовыя. Платон слабеў, таміўся і, вярнуўшыся ўночы, хутка еў і кідаўся ў пасыцель.

Толькі на чацверты дзень як быццам-бы гарачка крыху спала, і Платон, пасядзеўшы ў рэўкоме да абеду, пайшоў да хаты. Ён ужо ня думаў вярнуцца ў рэўком, а рашыў другую палову дня застацца ў дому, адпачыць і разам абгаварыць з мацераю дамашняя справы. „Ды, к гэтаму“, думаў ён ідуучы, „павінен бацька хутка вярнуцца. Ня мусіць-жа ён ехаць бясконца... Падвязе вярстоў са сто, а там ужо зьменяць другія. Яно-б хай-бы сабе ехаў і далей, толькі стары замучыцца ў доўгай дарозе. А тут яшчэ гэта жнітво... Запраўды, што-ж маці зробіць, калі мне прыдзецца куды выехаць!“

Прышоўшы дадому, Платон мацеры не застай: яна незадоўга перад абедам пайшла ў жытні палетак паглядзець, у якім становішчы жыта. Платон сам знайшоў яду, паабедаў і сабраўся прылегчы. Але толькі ён пасыпеў разуцца, як знадворку пачуў гутарку. Ён бардзжэй назад усьцягнуў боты на ногі і падбег да вакна. У сенцы якраз уходзіла маці і страж рэўкому, Яўхім.

— Навошта ён вам? Дайце хаця паабедаць вольна,—казала расьсерджаным голасам Юзя.

— Я ня ведаю нічога. Мяне паслалі, і я прышоў. Пільна патрабуюць,—адказаў Яўхім.

„Што за ліха! Навошта я ім?“ падумаў Платон, абярнуўшыся да дзьвярэй і чакаючы ўваходу Яўхіма. „Нядаўна нікога ня было, а гэта вось насьпела: дыхнуць ня могуць без мяне. Галава трашчыць—а й гадзіны нельга супачыць...“

— На, вось, ты мо' даўно ня бачыўся, дык маеш,—пераступаючы парог і паказываючы на Яўхіма, які йшоў сълем, злосна выказала Юзя.—Чаго такі табе так пільна патрэбна там быць? Ласьне ты даўно ўжо ўдому?

— Чакайце-э... толькі, маці...

Платон узяў ад Яўхіма запіску, прачытаў і ўголос выказаў:

— Што за прымха! Надало яму прыехаць. Тут ужо нечым пахнে. Пэўна якое-кольвечы экстранае здарэнье,—падумаў Платон.

— Ну, ідзеце, дзядзька, скажэце, што я зараз прыду,—прамовіў ён да Яўхіма.

Яўхім павярнуўся і вышаў з хаты.

— Што гэта там? Якая такая справа, што ажно падаслалі?—пацікавілася Юзя і, пакруціўши нездаволена галавою, дадала:

— Вунь, людзі ўжо жнуць. І наша жыта ажно шамціць—сьпелае. Трэба жаць, а то колькі яго ёсьць і тое гатова прапасьці.

Яна з хвіліну памаўчала.

— А ў мяне на бяду штосьці так пачало калоць у баку, што сагнуцца нельга... Платонка, няхайбы ты як-кольвечы выпрасіўся на дзень да справіўся з жанцамі... Няўжо там не абыйдуцца й дня без цябе. Га?.. Ты-ж і так...

— Добра, добра... Я гэта пастараюся зрабіць... можа заўтра ўранку...

— Заўтра?! Чаму-ж ты так кажаш? Чаму заўтра? Жанцоў сягоныня трэба заладзіць, каб заўтра ўпэўненым быць... А то яшчэ дзень-другі—і жыта перастаіць, паломіцца, асыплецца... Ты зайдзі вось зараз да Міхаліны й да Алены і папрасі их...

— Не, не! Цяпер я не магу. Я вечарам толькі вярнуся з рэўкому...

— З рэўкому! Ай, гэты мне твой рэўком омегам вылазіць,—чуць ня ўкрык вымавіла Юзя і хутка кінулася ў сені, сядзіта стукнуўшы дзвярыма:—Ты і бацьку выправіў, як у пекла... Паўлусь, нябось, хоць таксама рэўкомец, а глядзі, вунь, бацьку дома затрымаў... Тамаш таксама,—крычала яна ў сенцах.

Платон моўчкі абышоў мацерын крык і паспешна панёсся ў рэўком.

V

— Таварыш Гічка, вы ня шчыра адносіцесь да справы, дазвольце вам сказаць,—сустрэў Платона прыежджы з павету таварыш:—мы ўжо вас чакаем болей паўгадзіны. Ведаеце, што справы не чакаюць.

Платон ускіпеў ад злосці і перш хацеў падаць адпаведную спрэчку за незаслужаную вымову, але ў рашучую хвіліну стрымаўся і змаўчаў.

— Ужо ўсе?—запытаў у Тамаша той-жа таварыш з павету.—Можна можна пачынаць?

— Яшчэ няма Паўлуся Брушкі,—адказаў Тамаш,—але ён павінен скора прысьці, так што ча-каць далей ня варта.

Усе—было каля дзесяці чалавек—перамясьціліся да стала, паціснуліся шчыльна адзін к другому і на-стараражыліся слухаць, што скажа прыежджы таварыш. Платон, абражаны раней, сеў скраю і штосьці думаў асабістое.

— Таварышы!—пачаў прыежджы таварыш,—мяне, прыслалі з павету да вас, каб я тут зрабіў мобіліза-цыю таварышоў. У вас на мястэчка многа сілаў не патрабуеца, між тым вакола вялікая патрэба ў людзях. Не хатае людзей у павятовыя рэўкомы, у рэўкомы многіх мястэчак і гарадкоў. З цэнтра наці-скаюць, каб давалі людзей... Вось на пасяджэнні павятовага камітэту і рашано забраць ад вас хоць-бы двух чалавек. Ну, што вы скажаце на гэта?

Нейкі час ніхто не адазваўся. Толькі падазроні
адзін на другога паглядзелі. Пасьля, каб згладзіць
няёмкасць, Тамаш спакойлівым голасам падаў:

— Калі, то аднаго таварыша; дваіх ніяк няможна.
У нас таксама шмат работы.

— У вас-жа, вось, цэлая капэльля людзей!—вы-
казаўся прыежджы таварыш,—што вам тут усім ра-
біць? Вы забываеце, таварыш, што Беларусь ня месь-
ціца ў вадным вашым мястэчку. Тут вы трymаеце
столькі лішніх людзей, што трэба дзіву давацца, ды
яшчэ супярэчыце мобілізацыі двух таварышаў. І гу-
таркі не павінна быць—двух таварышаў я мушу
ўзяць з сабою абавязкова.

Рашучасць, з якою казаў прыежджы таварыш,
ясна съведчыла, што рашэнье ўзяць з мястэчка Маргі
двух чалавек было цвёрдым. Было дарэмна адгавар-
вацца й супярэчыць. Тут ішла реч аб пастанове ка-
мітэту, аб справах рэвалюцыі. Гэта адчулі ўсе, як
адзін, і моўкі выказвалі сваю згоду адпусціць дваіх.
Але каго? Прапанаваць другога, таго ці іншага, ні-
водзін не хацеў. Усе чакалі пропозыцыі з боку пры-
ежджага таварыша...

— Дык вось, таварышы!—не дачакаўшыся адказу,
выказаў павятовы таварыш,—нам сёньнека патрэбна
выхаць. Каб ня траціць часу, намячайце кандыдатаў.
Пакуль яшчэ яны зьбяруцца... Хто ў вас менш за-
нты й без каго можна было-б абыйсьціся па-
куль што?

Рэўкомцы пераглянуліся і зноў ня ведалі, што
сказаць.

— Вы-ж павінны ведаць, таварыш,—абярнуўся
приежджы таварыш да Тамаша.

Тамаш сумеўся і, каб мінуць нерашучасць,
сказаў:

— Платон Гічка і Лукаш Цяўе, бадай-што лепш
другіх падходзяць.

Тамаш пытальным поглядам кінуў у вочы супро-
ціў яго сядзячаму таварышу Аўсею. Той паціснуў
плячыма і змаўчаў.

— Чаму няйначай Платону?—раптам запытаў Платон,—ласьне я менш заняты за цябе? Хай скажуць таварышы. Ды да гэтага яшчэ, маё дамашняе становішча, як табе ведама... Бацька адправіўся ў абоз, а дома адна старая маці... Жнітво падасьпела...

Прыежджы таварыш чэрства паглядзеў на Платона, кіўнуў галавою і сказаў:

— Таварыш! Нам няма чаго чапляцца за розныя прычыны. Сям'я, дамашняе становішча—гэта буржуйныя забабоны, з якімі нам не належыць лічыцца. Рэвалюцыя вышэй усяго. Калі вы шчыры рэволюцыянэр, вы не павінны былі-б...

— Так, я шчыры рэволюцыянэр!—узніятым адкрыўды голасам выгукнуў Платон, перарваўшы дакорлівы монолёг прыежджага таварыша;—маю шчырасць можа кожны з таварышоў засвядчыць. Я цэлы год працаваў падпольна, соткі разоў быў на валаску ад съмерці. А ў гэты час бацькі бяз хлеба сядзелі. І сам я ня меў каліва дапамогі. А другія ў той час лаўнікамі служылі ў палякоў... Вы абмыляецяся, таварыш, калі кажаце так...

Ніхто нічога ня мог адказаць Платону на яго слова. „Другія лаўнікамі служылі”—то адносілася да Тамаша, які пачырванеў на твары ад Платонавых слоў. А прыежджы таварыш бачыў па мінах многіх, што яны хоць маўчаць, але спагадаюць Платону. За свой няўтралны выказ ён адчуваў нейкую няёмкасць. Яму ўжо хацелася выкупіць сваю віну адказам мобілізаваць Платона, замяніўшы яго другім. І ён задумаўся, як ямчэй зрабіць адыход ад сваіх слоў.

— Ды ўжо, калі гэтак, я гатоў,—пасцяля некаторай маўчанкі праказаў Платон, перабіўшы думку прыежджага таварыша.—Я ніколі ня здраджаў тэй справе, якой больш дзесяці гадоў шчыра служу, і ня здра-а-джу-у. Патрэбен ёй—бярэце. І думачь, нават, нікому не дазволю гэтага. Я згодзен ехаць! Думаю, што і Лукаш Ця ўе зробіць тое самае.

Каб змягчыць настрой, таварыш з павету сказаў:

— Таварыш Гічка! Пэўна, калі ваша гэткае становішча—бязумоўна вам трэба застацца на месцы.

Вас могуць замяніць другія. Я тут мала знаю ваша становішча.

— Ніне-э! Ужо няма чаго далей зацягваць: я еду!
Вось пайду зъбяруся й прыду.

Дэманстрацыя Платона перабіла далейшыя гутаркі. Так ужо склалася становішча, што нельга было ні пярэчыць рашэнню Платона, ні адмяніць мобілізацыю. Трэ' было спыніцца на тым, што ёсьць— і нарада на тым спынілася.

Платон з Лукашом пакінулі рэўком і пасьпяшылі да хаты.

На вуліцы цымнела.

VI

Платон не зауважыў, як апынуўся каля хаты Аб тым, што абяцаў мацеры заладзіць назаўтра жанцоў, ён забыў суйздром. Яго непакоіла за мацеру. „А што, калі бацька прабудзе там яшчэ тыдняў са два? А што калі, крый чаго, ды няшчасце якое здарыцца?“—разважаў Платон, міжвольна прыпыніўшыся ў сваім двары. „Добра-б было, каб мне скора вярнуцца! А то ўсяк можа быць. Увойдзеш у працу— і ніяк нельга будзе яе кінуць... Не паехаць-бы? Не—гэтага нельга дазволіць. Немажліва пакінуць бязълюдным месца, дзе патрэбна замацоўваць уладу. Запрауды, нас тут досыць і пяці чалавек. Адчыняюцца новыя абшары, съвежыя, якія патрабуюць многа сіл і працы. Не паехалі-б знарок за людзьмі, каб ня экстрэнная патрэбнасць у іх. Так! Трэба ехаць! Я мушу ехаць! Не паеду я, другі—як-жа тады быць?“.

Платон рашуча ўвайшоў у хату. Маці ляжала на палку ў запечку й паціху стагнала. На прыпечку съвірэла газынічка.

— Што з вамі, маці?—палахліва запытаў Платон.

Юзя енкнула мацней і зацяжным, перарыўным голасам адказала:

— О-ох, сынок! Вельмі моцна ў баку закалола. Якраз назмроку пачула; перш ціха, зълёгку, а пасля ўсё горай і горай, а зараз—слова сказаць трудна... Скажы-ы, Платонка,—перайшла яна на другое,—ты

ня стрэўся з Макаром Плеўкаю? То-о-лечкі вышаў. Ізноў прыходзіў па справе з агародамі... Пра-сіў перадаць табе, што ён аддзякуе, калі толькі ты зробіш што-кольвечы, каб ён мог яго напалову зжаць...

— Ах як ён мне надаеў, гэты Макар! — злосна выляяўся Платон. — Што ён думае, пэўна, што я гандлюю савецкім правам! Бессаромны-ы! Лай-дак! Абабраў беднага чалавека і думае, што па галоўцы яго буду гладзіць...

— Казаў, ведаеш, Макар, бач,—асьведамляла Юзя сына, енчачы,—што ён ужо перагаварваў з Ладымерам Цэўкаю... Той, кажа, згадзіўся...

— Усе-э яны гэткія... Цэўкі, Брушкі-ы... Назо-ала. Момантам карыстаюца — ня болей! А яшчэ дым пускаюць у вочы аб сваёй рэволюцыйнасьці...

Платон падышоў да вакна, паглядзеў на двор, памаўчаўшы крыху, паслья спакойлівым голасам звярнуўся да мацеры:

— Матка! Ведаеце што? Я мушу сёньня ехаць у павет. Няйначай. Пастаноўлена. Вы ўжо тут як небудзь дайце знаць гэтым жанком, каб прышлі жаць, хоць пазаўтра. А я буду прасіць Тамаша — хай пасобіць звяксыці. Ён павінен гэта зрабіць... Ды, я думаю, бацька прыедзе хутка...

Выслухаўшы сына, Юзя разгорнілася, завойкала часьцей і пачала наракаць на Платона:

— Як табе ня сорамна, сынок... пакідаць мяне адну ды хворую... Што ты сабе думаеш... Няўжо-бы ты ня вытрываў на гэты раз?.. Няхай-бы цябе абмінулі... А каб то ня было цябе, што-б тады рабілі? Эх, Платонка, і ня сорам табе рабіць так? Гэта-ж людзям на пасьмешышча будзе. Скажуць: мацеру адну пакінуў уміраць, а сам усё з гэтаю рэволюцыяй... Адумайся, апамятайся...

Апошнія слова Юзі перайшлі ў балючы зацяжны енк. Платон слухаючы яе, ня меў мажлівасці ўседзець на месцы і пачаў тупаць па хаце. Ён ня ведаў, чым суцешыць маці, чым даць ёй зразумець пераважнасць спраў рэволюцыі над справамі сям'і. Побач з гэтым перад ім мігнула думка, ці не ўзваліць віну

на ўвесь рэўком, які ня прыняў на ўвагу яго сямейнае становішча, але тут Платон баяўся зыйсьці з рэволюцыйнага разуменя пытаньняў. Яму здавалася, што рэволюцыянэр не павінен мець жаднае спагады. Усё, што побач рэволюцыі, то бязумоўна ніжэй яе па значнасці. Так Платон думаў праз доўгі час свайго съядомага жыцця. Дзеля рэволюцыі ён афяраваў пачуцьцём каханья, пакінуўшы без адказу просьбу каханай дзяўчыны не выяжджаць на падпольную працу пры немцах. Дзеля ідэі рэволюцыі ён забываў бацькоў, ня ведаючы, як і што яны жывуць, як іх становішча пад палякамі. З гэткім-ж паучуцьцём Платон падаў сваё рашэнне ў рэўкоме ехаць яму першаму. Але цяпер, калі прышоў дамоў, каб сабрацца ў дарогу, і застаў хворую маці адну-адзіноткую ў хаце; цяпер, калі ў муках болю старая застaeцца бяз нікога, хто-б правёў яе можа на съмерць,— цяпер Платон мусіў крануцца ў непарушнасці сваіх думак. Набягалі навеі сумненя, зьявілася хаценне знайсьці ту ці іншую аслабнасць у пазывах свайго рашэння ехаць. „А мо‘ й назаўтра застацца? Няўжо нельга прапусьціць і аднай ночы? Часта-ж бывае, што пры зборах трацяцца цэлыя дні. А ўсё-ж становішча вытрымоўвае, як-бы чакае. Ніхто ня кажа, што так добра; гэта вада, гэта недастача. Але бяз гэтага ня мінае. Ну, дазволіць, што я загадзя адзнаў гэта і не павінен-бы быў папускаць съядома. Дык бываюць увагі на ўсё. Бываюць сур'ёзныя ўвагі. Вось гэткая ўвага стала й перада мною. Хто можа сказаць, што мною кіруюць буржуйныя забабоны? Хто асьмеліца западозрыць мяне ў няшчырай адданасці справе рэволюцыі?“.

Усё гусьцей і гусьцей апляталі Платона гэткія думкі. Зацягвалі ў сябе, як дрыгва, зачынялі яснасць сузнаньня.

Маці ня съціхала балюча, а ўсё зацяжней ды зацяжней войкаць і ўздыхаць; штосьці неразборна выказвала да яго, а Платон ня чуў. Яго сувідравала пытаньне: што сказаць мацеры, чым яе сущешыць і як апраўдаць свой ад'езд.

— Плато-он!—раптам пачуў ён у дваровыя вакне.
То быў Лукаш Цяўе...

Платон раптам азірнуўся да вакна і, забыўшыся
аба ўсім, што думаў, адказаў:

— Я! Іду вось!

І тут-жа адзеўся ды намерыўся йсьці. Але, зрабіўши колькі крокуў да дзьвярэй, Платон вярнуўся,
падышоў да мацеры, зазірнуў ёй у твар і, бачачы,
што яна нібы сущешылася крыху, падумаў: „Авось,
можа ды ёй лягчэй стане. Заскочу да Глытваў і па-
прашу каго-кольвечы зайсьці пераначаваць“. Падумаў
так і вышаў з хаты. Газынцу аставіў гарэць.

— Лукаш,—пазваў ён таварыша.

— Я тут!—азваўся Лукаш.

— Пачакай толькі крыху, я яшчэ...—папрасіў
Платон і, стаўши на прызьбе, прытуліўся вухам да
вакна.

— Чаго ты прыслухоўваешся?—запытаў Платона
Лукаш.

— Маці, брат, мая моцна занядужала; я, вось,
слушаю, ці...

— Як! Калі?—пацікавіўся Лукаш.

— Сёньнека... Я прышоў з рэўкому і застаў яе
лежачы... А тут яшчэ бацькі няма ўдому і я ня ведаю...

— Дык чаму-ж ты так настайваў, каб ехаць?
Як-жа ты кінеш мацеру адну? Ці-ж бы Тамаш, або
Паўлусь, або Бэрка не паехалі?

Платон памаўчаў, стоячы на месцы: штосьці трыв-
мала яго ў двары, як прыкаваўши да зямлі.

— Я й сам ня ведаю, што рабіць,—спусьціўши
колькі часу, сказаў Платон.—Не паехаць—здрадзіш
рэвалюцыі, нарушиш дысцыпліну і... бачыш, як ду-
маюць другія. А паехаць—можаш мацеру пахаваць...
Каб то ведаў, што ня так съпешна—пераначаваў-бы
і заўтра...

— А мо' ёсьць каго папрасіць, каб пасядзелі
каля мацеры?—спагадваў далей Лукаш Платону.

— Няма такіх... Вось хіба адны Глытвы; я ўжо
думаў зайсьці да іх... Хадзем...

Яны вышлі з двара і павярнулі направа. На вуліцы было ціха. Толькі ў рэдкіх хатах сьвірэў агоньчык; большасць мяшчан спалі, каб заўтра з раніцы йсьці на жнітво. Дзесь у канцы вуліцы брашчэла варта й сьвістаў сьвісцёл патруля.

Платон з Лукашом моўчкі прайшлі невялічкі кусок, мінуўшы хат са тры.

— Чакай, Лукаш, я зайду да Глытваў: яшчэ ня съпяць,—папрасіў Платон таварыша, супыніўшыся ля чацвертае хаты.

Лукаш прысеў на прызыбе, а Платон пайшоў у двор.

— Я скора,—падаў з двара Платон і стукнуў дзывярыма.

Лукаш падняўся з прызыбы і адыйшоў на вуліцу.

„Цікавы, усё-ж, гэты Платон“,—разважаў ён, уважодзячы ў становішча таварыша.—„Гэткае заблытанае становішча ў хаце, а рвецца, першым пражэцца адгукнуцца на прызыў. Вось дык натура! Пащукаць! Не раўня гэтым... Каб гэткіх ды больш! Го!.. Тады-бы можна было съвет перавярнуць. Столкі пэнту, адлагі! Мне—дык проста пазавідаць...

Лукаш прайшоў некалькі разоў каля хаты Глытваў і зноў намерыўся прысесці на прызыбе, як раптам пачуў.

— Лукаш?

— Я!—адгукнуўся Лукаш, рушыўшы йсьці.

— Дык едзем, брат. Прузына Глытвіха згадзілася даглядзець мацеру,—заспакоеным тонам выказаў Платон.—Добрая, ведаеш, людзі, гэтыя Глытвы. Ніякія сваякі—а заўсёды адгукнуцца, калі трэба.

Яны съпешным крокам пайшлі ўздоўж вуліцы.

Якраз каля рэйкуму Платон з Лукашом спаткалі Яухіма. У цемнаце ночы ён пазнаў іх і абазваў:

— Таварыш Платон! Таварыш Лукаш! Гэта вы?

— Мы,—адказаў Лукаш,—а ў чым справа?

— Я съпяшу па вас. Ужо прачакаліся. З паўгадзіны, як коні гатовы...

— Прачакаліся—а! Пасьпеюць,—адказаў Платон.

Усе ўтраіх пайшлі ў рэйкум. Слабое съятло ў вокнах быўшай мяшчанская управы, а цяпер рэволю-

цынага кутка мястэчка, клала съятляны нарыс вакна на паламаныя платы гародчыку. Раз-по-разу мігалася між вакна чалавечая ценъ.

— Падводчык ужо нарыхтаваўся якраз,—выказаўся Яўхім, калі яны падышлі да рэўкому,—і ў канцылярю ня хоча зайсьці; неадступна стаіць ля каня ды вас чакае.

Яны прайшлі між нявысокага росту ў зімовай шапцы й паўщубку, з пугаю ў руках, чалавека, які штосьці парадкаваў на возе.

— Ці ня вы паёдзеце са мною?—запытаў ён, калі яны прайшлі ў двор і сталі паднімацца на ганак.

— Зараз, зараз,—адазваўся Яўхім і прачыніў у рэўком дзъверы.

У рэўкоме Платон з Лукашом засталі толькі прыежджага таварыша з Тамашом. Прыйежджы сядзеў пры стале на зэдліку, а Тамаш тупаў па хаце. Чутно было знадворку, як яны вялі аб нечым гарачую гутарку, але перарвалі яе ў тую хвілю, калі прачыніліся дзъверы.

— Ну, вось і гатова. Зараз можна ехаць,—сустрэў увайшоўших Платона, Лукаша і Яўхіма Тамаш.

— А мы ўжо тут прачакаліся; думалі, што вы ня прыдзеце,—дадаў ён.

— Дарэмна думалі,—адказаў Платон.

— Ды не бяз рацыі,—уставіў Лукаш.—Платону зусім нельга ехаць.

— Чаму?—зацікавіўся прыйежджы таварыш.

— А таму, што яго маці зусім хворая. На добры лад яго трэ' было-б замяніць другім. Я ня ведаю, чаму гэта ён так упарт...

— Выбачай, Лукаш,—пераняў Лукаша Платон:— раз ужо ўсё вырашана—значыць годзе. Рэволюцыя не павінна цярпець ад таго, што ў мяне баліць што, або ў сям'і якое няшчасце; мы мусім аддавацца ёй да апошняй мажлівасці.

— Я ведаю, толькі... у нас можна абысьціся. Каб то які раптоўны выпадак, калі ўсім трэба становіцца пад ружко, тады, я разумею, не павінна быць ніякіх адгаворак... А ў нас справа йдзе ўсяго аб двух тава-

рышох, каторых якраз ёсьць мажлівасьць выбраць апрача цябе...

— Не, годзе, Лукаш,—настойчыва прамовіў Платон,— ты не разумееш становіща. Тут патрэбны людзі, не як людзі, а найболей сталыя, цвёрдыя й шчырыя рэволюцыянэры. Хто ня можа растацца з самотным жыцьцём, з яго патрэбамі, той не патрэбен на адказным месцы. Кожны момант ён можа здрадзіць і ад гэтага пацерпіць агульная справа. Вось што, таварышы!—абярнуўся Платон да ўсіх,—я толькі аднаго прашу: няхай рэўком дапаможа маёй мацеры, калі з ёю будзе кепска. Хоць пакуль бацька вернеца з абозу.

— Тамаш, гэта я даручаю табе!—абярнуўся прыежджы таварыш да Тамаша.—Рэўком павінен узяць апеку над мацераю таварыша Гічкі. Таксама павінны пасобіць і бацьком таварыша Лукаша. На тваю, Тамаш, адпаведнасць... А цяпер—пойдзем, хлопцы. Ужо позна, а нам трэба раніцаю быць у павеце.

Усе разам рушылі ў дзіверы.

VII *г-с и.*

У павеце Платон дастаў назначэнье ў Горадню. Некалькі разоў камітэт партыі агаварваў яго кандидатуру, то мерачыся даць працу ў валасным размаху, то ў павятовым. Перш пастанавіў паслаць Платона ў Слонім, разам з Лукашом, а пасля гэта перарашиў і спыніўся на Горадні. Недастача работнікаў і вялікая патрэба ў іх заставілі камітэт пашкадаваць Платона для павету. Ды к гэтаму яшчэ прывёзшы яго таварыш даў пахвальны водзыў аб Платоне, як разумным чалавеку і, галоўнае, як шчырым рэволюцыянэру, падданым камунізму таварышу.

Атрымаўшы гэта назначэнье на другі дзень па прыезьдзе ў павет, Платон быў вельмі палішчаны гэтым высокім давер'ем да сябе з боку вышэйшае ўстановы партыі. Думкі й клопат аб хворай мацеры, з якімі ён выяжджаў і аб чым нясупынна паведваў ехаўшым з ім таварышом, разрэдзліся, аслабелі ў сваёй натужнасці і пачалі згладжвацца. Платону сталі

малявацца розныя пляны яго наступнай работы, зараліся вялікія казачныя самазаданыні. Горадня, з губэрскім размахам работы, новая, амаль непечатая глеба для рэволюцыйнага будаўніцтва, самы харктар яго ў гарадзкіх абставінах—узынімалі Платона да натхнення. Ужо ня было ніякага сумнення ў сваіх сілах і здольнасці. Шырокое поле абяцала выявіцца ўсёй яго шчырасці, усяму пэнту й гарачнасці, для якіх малы быў разъмер месцачкове працы. Платон з усёю палкасцю хапіўся за сваё назначэнне, цешыўся і разам баяўся, каб якія-колечы староньнія выпадкі не паперашкодзілі яму яго ажыцьцёвіцу.

З гэтае прычыны Платон на другі дзень паслья пастановы камітэту ня дбаў ні аб чым, толькі-б хутчэй выбраць усе належныя паперы і рушицца ў дарогу. Ня сънедаўшы, паслья маласоннай, патрачанай на разважанье и плянаванье прадстаячае працы, але памятнай для яго ночы, Платон пабег у камітэт за мандатам. Каля дзівюх гадзін прамарудзіў там, пакуль сабраў патрэбныя подпісы. Паслья з мандатам пайшоў за харчамі і грашамі на дарогу. Дзеля гэтага таксама змарнаваў каля трох гадзін. Утаміўся, аслаб, пазлаваў на многіх і з многімі паагрызаўся.

Паслья свайго назначэння Платон яшчэ шчырэй пачаў глядзець на абавязкі рэволюцыянэра і каразьлівей адносіцца да іх. Калі раніцай ён і мог дапусціць некаторую нясьпешнасць, то цяпер яму кожная хвіліна, кожны міг важыліся на кошт золата. Чакаючы подпісу мандату ў канцылярыі камітэту ці просіячы выдачы харчоў, гневаўся на кожнага таварыша, хто не паягонаму варушыўся за работаю. Дынамічнасць, рухавасць, якія даходзілі ў яго да нэрвовасці, Платон хацеў-бы перадаць кожнаму, з кім даводзілася яму мець справу. Ён разылічваў ноччу, што яму прыдзецца патраціць на выбарку дакумэнтаў і ўсяго іншага для камандзіроўкі, ну, гадзін дзівэ—ня болей. А тут аказалася страта цэлага дню! Гэта вельмі яго абурыла. Платон не хацеў супакоіцца і казаў сам сабе: „Ну, я ня так наладжу работу ў сябе! Яна пойдзе ў май ведамстве, як машина. Дзе што

намерыцца мітрэнжыць яе ход—тое выпеку агнём.
Тут мусіць быць рэволюцыйная рашучасьць“...

Гэту сваю самаўщеху Платон пераліў у настойную рашучасьць, калі выведаў на станцыі чыгункі, што прапусьціў цягнік, з якім меўся ехаць. Ён адыйшоў з эшалонам чырвонаармейцаў якраз у той час, калі Платон тырчэў за харчамі. „Навошта яны мне былі!“—наракнуў Платон сам на сябе. „Гэта-ж—ах!—шкурніцтвам пахне! Нельга мне гэтага... дараваць... Сказаць сорамна! Там кожная хвіліна дзесяткі жыццяў каштуе, а я тут за кавалак хлеба й фунт цукру дні трачу. Навошта ўсё гэта? Нашто тая валакіта? Два дні чакаць! Два дні—гэта-ж вечносьць!.. Ці-ж магчыма іх так карысна ўжыць, як то-б я зрабіў у Горадні?“

Ад ахапіўшай яго зласылівасьці Платон ня мог крануцца з месца і з гадзіну стаяў на станцыі. Глядзеў то ў адзін, то ў другі канец чыгункі, кідаў узоркі за лес, за горы, зъмяраў запасныя пущі—усё шукаючы цягніка, ці хоць-бы дыму, які-б съведчыў, што гэты цягнік дзе-кольвець гатуеца да адходу. Некалькі разоў дапаўняўся ў камэнданта станцыі, ці праўда, што чародны выйдзе толькі праз дзень. Зъмяраў у думках адлегласць да Горадні, думаючы пра коні... У гэткім неспакойлівым, парушающим настроі Платон адышоў ад усяго на съвце: як-бы ўвесь съвет жыў для яго ў Горадні—ня тэй, бач, што была на соткі вёрст ад яго, а ў тэй, дзе будзе ён наладжваць сваю рэволюцыйную працу. Каб у гэты момант хто асъмеліўся сказаць Платону, што адна асоба наогул мала пасобіць у справе супольнай творчасьці, то ён зарок, насупроці філёзофіі марксизму, крычаў-бы настойна, што яго асоба, як шчырага рэволюцыянэра, ня роўна другім. Сказаў-бы і падмацаваў гэта многімі прыкладамі з свайго багатага жыцця...

К вечару, спусьціўшы гадзіны тры пасція звароту са станцыі, Платон патрошку супакоіўся. Усё роўна яго абурэнныні траціліся задарма, як гаснучы іскры ў паветры. Колькі ня злуй, колькі ня нэрвуй—

цягнік пойдзе толькі на другі дзень. „Як-же быць з гэтым часам?“ выявіў сабе Платон пасьпелую ўнутры, падбіваўшую яго на абурэнне, думку. І толькі крануўся таго, як яму будзе правясьці вольны да ад'езду час, як раптам, быццам хтось жывасілам яму паднёс гэта, Платон ахапіўся ўспамінамі аб хворай мацеры. Ён здрыгануўся ад гэтае балючае раптоўнасці, хапіўся рукамі за голаў і чуць ня ўскрыкнуў—ні-то ад сполаху за лёс мацеры, ні-то ад радасці, што ў яго асталося столькі вольнага часу, каб можна было й наведаць яе. Як і што сталася з мацераю за гэтыя два дні? Ці выздаравела яна, ці яшчэ ляжыць хвораю? Калі ляжыць, то як там са жнівом? Пэўна, жыта перасьпела, паклалася ды травіцца гавядо? Каб-же бацька вярнуўся, то яшчэ-б поўяды, а то можа і яго няма. Што-ж тады яна будзе рабіць? Ні аставацца ўдому, ні ехаць?

Гэтыя трывожныя пытаньні вострымі мячамі праразалі Платонаву душу, як расплаўленае жалеза, капелькамі падалі ў яго сэрца. Хвіля ад хвілі ён трапятаўся ўсёй істотаю ад нейкага балючага ўздрыгу, натужваў думкі, кідаючы іх праз дваццаёхпяці вярстовую адлегласць у сваё мястечка і ловячы выабражэннем выгляд вобразу свае мацеры. А поруч з гэтым настойная, неўкантактоўная прага, як найхутчэй апынуцца каля яе, гнала яго ў дарогу. Платону ня йшло ў голаў ні аб ядзе, ні аб некаторых яшчэ нявырашаных справах, звязанных з яго назначэннем. Пасьпяшаючы, як перад трывогаю якою, ён аднёс паёк, атрыманы на дарогу, да Лукаша і, ня хочучы пытаяцца падводы, пехам пусьціўся да хаты.

VIII

Платон ня йшоў, а бег усю дарогу. Не аглядаўся назад, ня лічыў слупоў ад тэлеграфу. Уваходзіў у ляскі й пералескі, не прымячаў ні ценю, ні дрэўцаў. Спатыкаў фурманкі ці пешаходаў, бадай іх не заўважваў. Вёскі, якія стаялі пры гасцінцы, не прыкмячаліся ім. Праз увесь час, пачынаючы з павету, Платон бачыў перад сабою жоўты пясочак ці засох-

шую гліну гасьцінцу. Апусьціўши вочы, ён выбіраў гладчэйшыя мясціны і, як заведзены калаўротак, мянціў нагамі. Тулавам падаваўся ўперад і матаў пра-ваю рукою, як-бы разганяючы паветра, каб лягчэй было йсьці, каб скараціць дарогу. Часта дыхаў, але ўсё яшчэ недаволіўся скорасцю хады. Платон глядзеў на час, і яму кожная хвіліна здавалася днём, а то й больш.

Прашоўши палову дарогі, ён страціў каля дзъюх гадзін, а яму здавалася, што дарога адняла ў яго больш за паўдня. А чым бліжэй падыходзіў да свайго мястэчка, тым час здаваўся даўжэйшым, і руплівасць узмацоўвалася. Пачынала паколваць у баку і тысячамі іголак парола ў пяткі ног; па скронях твару беглі рагі поту, убіраючы ў сябе пыл і робячы брудныя пасачкі на шчоках. Але Платон не зважаў, ды ня мог ён зважаць, бо ўсе думкі прыбрала да сябе хада, і ім ня было мажлівасці адварнуцца на другое. Упе-радзе яго, як маглі захапіць апушчаныя пад простым кутом вочы, стаяў вобраз мацеры, цёмны, нявыразны, які бег ад яго, уцякаў і, уцякаючы, цягнуў яго за сабою.

Толькі на краі свайго мястэчка, пры карчме Mi-селя, а шэрай гадзіне Платон адняў ад зямлі вочы і агледзеўся, дзе й што ён. Тое, што нарэшце ён быў дома, зусім недалёчка ад хаты, усё-ж не завесяліла яго і ня спыніла ў разгоне. Платон съпяшыў роўным тэмпам, дзівячы стрэчных мяшчан.

У пяць хвілін ён перайшоў Прадоўжную вуліцу і апынуўся каля хаты. Павярнуў у двор, акінуў яго поглядам, шукаючы адзнакаў бацькавага прыезду, і, не знайшоўши іх, зразу-ж спусціў гэта з думак і кінуўся ў дзъверы.

Ужо ў сенцах Платон пачуў ажыўленую гутарку ў хаце. Яго сэрца забілася мацней і балочай; ахапіў жар; зарайліся страшныя мысльі. „Ці не якое няшчасцце з мацерай?“ — мігам устала перад ім вострае жудаснае запытаньне. Ён ня чуў, як адчыніў дзъверы ў хату і пераступіў парог.

— Вось і Платон! Якраз у пору!—сустрэў яго голас Кандрата Плота.—А маці ўжо думала, што ты й не наведаеш.

Некалькі жаночых галасоў падмацавалі яго слова.

— Чаму, што?—запытаў Платон, шукаючы вачыма маці.

Юзя, якая сядзела на палку ўзапечку, раптам за-
галасіла наўзрыд.

— Мама, мама, чаго вы? У чым рэч? Вам цяжка? Вы... Даруйце, што не застаўся, я мусіў ехаць, я па-
вінен быў ехаць...—кінуўся яе суцяшаць Платон.

— Платонка-а мой, сынок мой. Мне мой нічога,
я буду жыва... Але... На-ашага бацькі-ы няма ўжо-о.
Памёр пад Ваўкавыскам, ад тыфусу... Вось Кандрат
сам бачыў... Што-ж я цяпер буду адна рабіць?.. Хоць
ты ня едзь, хоць ты... Нашто табе больш за ўсіх...

Юзя не магла выгаварыць і апусьцілася на пол,
стукнуўшыся моцна локцем аб печ.

Платон ня мог падтрымаць яе. Цяжкая жаласць
раптам спараліжавала ўсе яго сілы. Ён апусьціў моўчкі
голаў і спагадліва праказаў:

— Вось табе й раз!

ВІКУРСКАЯ КІМБІЛІЯ ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ

I

У канцылярыі Вікурскага іспалкому, падзеленай на дзьве палаўнікі, таўклося процьма людзей. Адны забеглі выясьніць справу з падаткам, другія зашлі папрасіць у прадсядацеля дроў, трэція наведваліся за дапамогаю, а некаторыя так, праста сабе, зашлі. Гамонка дзелавітая, просьбы са съяззамі на вачох, спрэчкі, выкрыкі ўмольныя, ласкавыя словаў знаро-чыста „прыніжаных“ напаўнялі дзьве невялікія каморкі, брудныя, з разьбітымі вокнамі, неапаленыя, з пашар-панымі, замурзанымі абоямі. Некаторыя з прышоў-шых выказвалі сябе съмелымі і вялі гутаркі са слу-жачымі іспалкому развязна, за панібрата; другія-ж, пастарому звычаю, чулі сябе ў іспалкоме, як-бы ў якой канцылярыі царскае воласьці або становога, і падыходзілі да сталоў дзелавода ці загадчыка аддзелу з нейкаю палахліваю асьцярогаю, з аглядкамі навакол і назад, з падазронасцю.

У дзьвёх каморках, якія складалі, канцылярюю іспалкому і разам чуць ня ўсе аддзелы, за вылучэнь-нем „габінэту“ прадсядацеля і „габінэту“ ваянкому, стаяла па куткох каля шасьці сталоў. На кожным стале ляжала па некалькі „спраў“ у сініх і жоўтых вокладках, вылупленых у памёршых канцылярыях старога ладу. У суседстве з справамі стаялі разна-колерныя чарнільніцы з невялічкім запасам вадзя-ністага чарніла. Добрая колькасць гэтага чарніла апынулася напаверсе сталоў, размаляваўшы іх боль-шымі й меншымі плямкамі. Але й таго запасу, які меўся ў бутэльках, для дзелавода й для загадчыку аддзеламі было даволі. Яны спакойна раз-по-разу

мачалі асадкамі ў пляшачкі, прыгінаючы іх набок, каб больш насыціць пёрка, і з перабоямі між гаворкаю выводзілі нямудрыя запісы на кавалачках рознага сорту й гатунку паперы. Часта, абмачыўши пёрка, яны й не дакраналіся да паперы, а, гаворачы з просьбітамі, хвілінамі трымалі асадкі напагатове да пісаньня, а потым мачалі іх зноў у чарнілы.

Ды, запрауды, куды там было да спакойлівае пісаніны, калі нельга было вольна ўздыхнуць ад людзей, якія ўсё прасілі й пытали. Здавалася, з нецярплівасцю можна было многіх вылаяць за назойлівасць і ачамернае прыставанье, можна было са многімі пасварыцца. Але гэта ня было навінау для іспалкомцаў. Штодня, праз паўтара гады, ад часу палякоў у іспалкоме панаваў настаяшчы кірмаш. На ўсю воласць трэ' было раздаваць прыказы, кіраваць зямельнаю, лясною, працоўную справамі, судзіць, радзіць, памагаць, уладаваць, наводзіць парадак і ўмацоўваць савецкую ўладу. І з усіх канцоў воласці з яе мядзьведжых куткоў накіроўвалі за разъясняннем кожнага пытаўня ў іспалком.

Як толькі пачыналася раніца, ужо не зачыняліся дзьверы; мэрам на станцыі—яны хадуном хадзілі ўзад і наперад, з прычыны чаго бясконца стаяў стук і бразганіна. У іспалком ехалі ахвотна і съмела, а таму кожная маленъкая, зусім нязначная справа, адвозілася ў яго на абліччы. Чаго-ж! Свае людзі, бяз крыку, пасуседзку могуць ўсё абсудзіць і вырашыць. Ды ня толькі заяжджалі з простымі пытаўнямі, а, нават, так, бяздай-рацыі, заходзіла ў іспалком штодня шмат людзей, найбольш мяшchan-вікураўцаў, якія любілі парадзіцца аб розных пытаўнях свайго куту і аб навінах у съвеце. Іспалкомцы, хоць і комуністыя ў большасці, але свае людзі, выгадаваныя на вачох,— чаго-ж іх сароміцца ці баяцца? Ня выжануць. І кожнага дню паміж дзелавымі зяежджымі было шмат проста зайшоўших. Іх ужо можна было адметіць па нядбайнаму, спайкойліваму выглядзу твару, па шырокім выказаныем суседзкасці. Многа з гэткіх праз частае наведванье пазналіся з унутранымі распарадкамі

іспалкому і часта падавалі тую ці іншую раду незна-
ёмым з нічым, рэдка ці ўпяршыню прыяжджаўшым.

Сідор Браварка, адчыніўши дзъверы, зразу трапіў на аднаго з гэткіх дарадчыкаў і запытаў:

— Скажэце, дзе тут займаецца Андрэй Камель?

— А? Гэта загадчык асьветы? Вунь у тым куце.
Прайдзеце. Каля яго, здаецца, менш усяго людзей,
ён вас выслушае.

Сідор Браварка павёў носам у дымным згушчаным і зылёгка смуродным паветры, кіўнуў нездаволена галавою і павярнуў к паказанаму кутку. Гуртк сялян, што перагароджваў дарогу, расступіўся, і ён вольна падышоў да стала, за якім сядзеў загадчык асьветы, Андрэй Камель.

— Здароў, колега!—прывітаў Сідор Браварка зьнянацку.

Андрэй Камель хутка адняў вочы ад папераў, зьдзіўлена паглядзеў у твар Браваркі і адказаў:

— Якім гэта чынам? Вось дык не чакаў, брат!
Калі прыехаў? Як надоўга? Што ў цябе новага чуваць?
Як здароў?—засыпаў Камель прыяцеля шэрагам запытаньняў. І, не чакаючи пакуль той пачне адказваць, абледзеў навакол стала, мэрэм-бы чаго шукаючы. Пасьля, спыніўшыся вачмі на паламаным зэдліку, пра-
казаў да Сідора:

— Сядай і расказвай.*

— Што, брат, расказваць! Ці варта, наогул, гаварыць?

— Чаму?

— Ды таму! Аб чым цяпер будзеш гаварыць?
Ласьне можна найсьці што-кольвецы цікавае...—Сідор матнуў недаверна рукою і яхідным возіркам авбёў канцылярю іспалкому.—Вось так, як гэта—усюды. Што ты будзеш казаць... Гніль, смурод, чад... Эх, ня тое, брат, аб чым мы калісьці марылі! Помніце, *колега?*

Сідор ластаў з кішэні сярэбраны партабак, спрытным замахам пальцаў адчыніў яго і працягнуў да Андрэя. Гэты міжвольна падаўся да партабака ўсім

целам і нясьмела двумя пальцамі выняў пахучую надушаную папяросу.

— Бач, яшчэ маеш... Ня тое, як мы тут... Сама-сейку глумім.

— Да гэтага пакуль яшчэ не дайшло. І думаю, ня дойдзе. Трэба меркаваць, дарагі, каб не апынуцца пад абсацам гэтага тыпу... Вось трymаюся сяк-так. І не скажу, каб давялося цярпець, як другім...

— А цікава, бок, ты дзе цяперака ўстрэмлен?—
пазікавіўся Андрэй.

— У прадкоме ў Проўску.

— Даўно ўжо?

— Ды вось, амаль не паўтара гады... Ці-ж ты не атрымаў майго ліста? Я-ж паведамляў цябе аб гэтым... Як вышаў з асьветы, дык зразу й паступіў ў прадком... І, знаеш, павязло: устроіўся добра. Ну, а ты тут?

— Як бачыш, усё тут. Важдаюся, брат, са шкрабамі ды з мяшчанамі. Па вушы працы. І, прызнацца,
цікавай працы.

— Ай, кінь ужо ты з яе цікавасцю: я ведаю яе! Перанёс на сябе і трудавыя школы і двух-ступянёўку і... беларусізацыю... Пачуў увесь смак...

— Таварыш Камель,—перабіў Браварку якісь мяшчанін, не падыходзячы блізка да стала.

— А што, дзядзька?

— Вы там, таварыш, наказвалі, каб я зашоў да вас наконт майго хлопца. Вось я й прышоў. Вы, калі ласка, дазвольце вам усё разъясняць...

— Нічога, дзядзька... Я ўжо ўсё уладзіў: я зазываў да сябе настаўніка й наказаў яму, каб другі раз ён без саюзу так не рабіў. Нічога будзьце супакоены—справа залатвена.

— Дзякую, таварыш. Вельмі дзякую, а то мне столькі клопату паддаў ён, што...

Андрэй матнуў рукою і селянін замоўк, схініўся перад ім і завярнуўся ад стала.

— Вось гэта табе цікава?—пасьмяяўся Сідор.— Ня ведаю, хіба ты зъмяніўся, а як судзіць паранейшаму—то наўрад ці могуць цябе зацікаўляць гэткія справы... Трэба, наогул, напалову, адрачыся ад самога,

каб з цікаласцю аддацца гэткім справам... Я ня ведаю, як ты, ну, а я ўсё яшчэ не магу згадзіцца з усім гэтым.

— Што ты, Сідор, узапраўды? Здаецца-ж ты ня горай мяне жывеш, а...—вымавіў Андрэй і супыніўся, угледзеўши, што ў канцылярю ўвайшлі настаўнік і настаўніца вікурскага школы.

— Я табе скажу: гэта ня тое, каб даводзілася дрэнна з матар'яльнага боку. Не! Галоўнае...

Настаўнік з настаўніцой, пасьмейваючыся над чымсьці, падышлі да стала і запанібрацкі павіталіся з Андрэем. Настаўнік абліядзеў навокал стала, каб найсьці на чым-колечы прысесьці, і, ня ўгледзеўши нічога, пасьмияўся:

— Хоць на падлозе... Патурэцкаму...

Сідор пахіліўся да настаўніка і, пазнаўши ў ім знаёмага—нават, калісьці таварыша, уставіў ад сябе:

— Цяпер не навіна: альбо пад сталом, або на стале.

Настаўнік, пакуль не зважаўши Сідора, цяпер глянуў яму ў твар і весела-зьдзіўлены завёў.

— Га-а! А вы-ж, Сідор Гарасімыч, якім чынам да нас?—і працягнуў яму руку.

Сідор патрымаў працягнутую яму руку і адказаў:

— А вось у госьці заехаў. Няма бацькоў—пачастуюцца ў сястры. Захацелася наведаць родны кут.

— Пазнайцеся: Марыля Слой, настаўніца вікураўскага вучылішча,—паказваючи рукою на настаўніцу, запрапанаваў Сідору настаўнік.

Сідор далікатна прыўстаў з зэдля, схінуўся крыху й паціснуў ужо працягнутую яму руку настаўніцы,

— Паўлюк, а ці-ж Марылі таварыш Сідор ня ведае, што ты іх знаёміш?—зьдзіўлены запытаў Андрэй, паглядаючи пазьменна на кожнага з іх.

— Штосьці я ня помню,—адказаў Сідор.

Настаўніца ні-то ганорна, ні-то сарамяжка праpusьціла тварам лёгкую ўхмылку.

— Дзе там іх прыпомніш!—уставіў Паўлюк,—іх тут за час адсутнасці Сідора Гарасімыча з Вікур нарасло, як грыбоў. Дзяячое семя ўрадлівае.

— Ах, каб цябе, каб цябе...—настаўніца замахнулася на настаўніка рукою, але той спрытна ўхіліўся і уголас зарагатаў.

Яго рогат зьвярнуў на сабе ўвагу многіх прысутных у іспалкоме, якія павярнулі голавы ў іх бок. Андрэй з прычыны гэтага нездаволена кіінуў галавою й хутка азірнуўся ўбок „габінету“ прадсядацеля. Сідор падмеціў асьцярожлівасць таварыша і прамовіў:

— Чаго азіраешся?

— Нічога... Так сабе...—уверыў Андрэй і тут-ж па чаў зьбіраць свае паперы.—Трэба зьбірацца да хаты. Заўтра будзе дзень. Усё роўна сёньня ўжо ня будзе работы.

— А начальства не баішся?—пажартаваў Паўлюк.

— Трэба на гэты раз адваўжыцца.

— На гэты раз можа ўважыць. Ня так многа часу засталося да канца,—дадала Марыля.

— Ах, менш-бы яго яшчэ засталося,—яхідна пра-казаў Сідор і паглядзеў на загарак.

— Ну, пойдзем, колегі.—пазваў Андрэй.

— А куды?—запытаў Паўлюк...

— Падумаем...

Яны вышлі з іспалкому на двор і пашлі праз пляц напрамкам да вуліцы.

— Што-ж, Ардрэй, трэба будзе адмечіць прыезд Сідора Гарасімыча,—запрапанаваў Паўлюк.

— Так, добра-б было... Але дзе і як?

— Калі ласка, да нас заходзьце,—пазвала настаўніца.

— Вось добра,—сказаў Паўлюк,—згодны, Сідор Гарасімыч? У Марылі Палікараўны зацішна й добра. Мы там заўсёды зьбіраемся. Можна й пагаварыць аб усім...

— Давайце, мне цікава разьведаць, як у вас тут жывеца, што чутно, які ваш настрой,—адказаў Сідор.

Як толькі яны вышлі на вуліцу, іх нагнаў настаўнік Плаха.

— А-а! Я дык ледзьвіе вас знайшоў,—выгукнуў ён, забягаючы ўсім наперад і па чарзе вітаючыся.—

Мне цікава пабачыць Сідора...—Здароў, брат! Як і што ў цябе? Ці надоўга да нас?

— А вось, пагляджу, як спадабаецца... Спадабаецца больш—прабуду даўжэй, а не спадабаецца—хутка ўцяку,—адказаў Сідор.

— Гэ-э! У нас ня горай, як усюды,—падаў Плаха.

— Да горай ужо нідзе ня бывае. Усюды роўна—усюды горай. Адны парадкі—адны законы... Чаго тут лепшага шукаць.

— Пэўна! Праўду кажаш, браток,—згадзіўся Плаха, ня думаючы, да чаго кажа.

У гутарцы прыняла ўдзел уся кампанія. Але мей усіх выказваўся Андрэй. Таксама рэдка закідала слова й Марыля, якая больш слухала Сідора. Апошні, скора яна яго ўгледзела, паказаўся ёй дужа прыемным і прыгожым, і яго слова здаваліся ёй ад пачатку да канца праўдзівымі. Калючкі і ўпінкі ў Сідоравай гутарцы, накіраваныя на савецкі лад і яго парадкі, падабаліся Марылі яшчэ й таму, што яна таксама не спагадала бальшавіком... На кожны выказ Сідора Марыля адказвала ўхмылкаю і лісцільвым зазраньнем яму ў твар. Гэта, з свайго боку, заахвочвала Сідора на большую адкрытасць у сваёй гутарцы.

Гэтак гутарацы, яны прайшли ў канец усю вуліцу й павярнулі назад.

— Ну, хіба цяпер разыдземся, а пасъля сыдземся зноў... калі не прагоняць, то ў Марылі Палікараўны,—парадзіў Сідор.

— Што вы, аброць вам на язык,—перапыніла Марыля.

— Добра, добра,—згадзіўся Паўлюк.

Параўняўшыся з перавулкам, яны разышліся, хто куды.

II

Сідор Браварка прышоў да сястры на кватэру і, не застаўшы нікога ў хаце, прысеў каля стала й пачаў выяўляць і пераверваць сам-на-сам першыя свае ўражаньні. Выгляд мястэчка, іспалком, яго таўкатня,

спатканьне з таварышамі, іх настрой съціслым шэрагам панясьліся перад яго ваччу адно за другім. Пранясьліся перш нясустрымна, хутка, а пасъля, мэрамбы зрабілі паўкруг ублізку ад яго, павярнулі назад і зноў кранулі яго думкі. За tym, раптам зъніклі, даўши месца мінулым адчуваньням. Перад Сідорам усталі вобразы яго студэнцкага жыцця, гульні з паповымі і становога дочкамі, пачосткі, балі, вечарыны. Прамігнулі палкія лятуцені, жаданьні і мары, якія выглядалі перад ім якімсьці раем. Тады, прыпомніў Сідор, многае, што абгаварвалі яны з Андрэем і Плахаю, будавалі шмат съмелых плянаў. Вікуры ня мелі месца ў іх жыцці. Пецярбург—вось дзе луналі іх думкі... Яны лічылі сябе вялікімі людзьмі, перад якімі ўсіх-бы вікурцаў спадалі шапкі. „Колькі часу таму? Многа, многа! Здаецца, цэлыя вякі! Ды страшнага якога часу, каторы пераламаў усе мае пляны, усе задумы перастроіў. Якія зъмены зрабілася! Цяжка выабразіць! На ўсім і на ўсіх, як не паглядзі”,—прашаптаў Сідор сам пра сябе.

Сідор прыўстаў з месца, паглядзеў у вакно, ці на йдзе хто, каб не памяшаў соладкасці і заўязтасці яго думак, і зноў адварнуўся ад вакна, але ўжо ня прысеў, а пачаў тупаць па хаце.

„Перамена на ўсім, адно толькі я астаюся tym самым, якім і быў. Я адзін краплюся і стаю на сваім. І выстаю... Ды мала таго, што выстаю, а мушу і другіх прытрымаць на tym-жа месцы. Бо што з того, калі мне аднаму давядзеца займаць сваю позыцыю? У гэтым мала радасці і мала карысці... Важная карысць—другіх утрымаць... Так, важная, але ці-ж хопіць сілы?.. Штосьці задалёка ўсё адышло... Дзіўлюся. Ці-то мне здаецца, ці запраўды яно так: мэрамбы і Андрэй зусім другім стаў. Відаць па ўсяму: патайны стаў, малагаворкі, падазроны... Няўжо і яго пераламала ўжо? За гэтыя два з лішнім гады ці-ж мог ён адцурацца сваіх поглядаў—гэткіх цвёрдых, здавалася, і пераконаных?.. Цікава!.. Што ён выкажа далей? Трэба пацягнуць яго на адкрытую... Бо штосьці ня верыцца, каб ён са шчырасці казаў, што „работа

цікавая... Забачым... А шкода будзе, калі Андрэй паламаў погляды, шкода... А гэта можа стацца, бо жыцьцё ломіць... Ломіць упартая і крэпка. Паглядзець—падзівіцца! Узяць-бы і ў мяне на службе—ліха іх ведае: кожны стаў нейкім асобным і незразумелым. І чым далей, тым кожная душа становіцца невыразнайшай... Але там—горад. Горад—то іншае: шум, рух, кіпятня... Дзіўней тое, што вось і ў гэткія куткі, як гэтыя Вікуры, так шырока ўсё пралазіць. Чаго-б, здаецца, тут уважваць бальшавіцтва, а потым паглядзець—прывыкаюць. Повен іспалком мужыкоў; згодна ды спакойліва гутараць... як дома, як у суседа... А Андрэй кажа, што „работка цікавая“.

Сідор не зварачаў увагі на тое, што ў хаце было цёмна; ён разъмеранымі крокамі, пакідуваочы галавою, тупаў па хаце, малюочы розныя выкрутасы: то крыжы, то петлі, то ўскосныя фігуры. З вокан супроцьлежнага дому выпадалі пукі праменьняў і пррабіваліся ў хату, кладучы адбітак вокан на печы. Вуліцаю праходзілі людзі, скрыпячы па сънягу нагамі. Сідор, калі хто праходзіў, на хвілю прыпыняўся й міжвольна прыслухоўваўся, пакуль праходжы ня мінаў хаты. Пасля ізноў пачынаў хадзіць.

Гэтак ён пратупаў калія гадзіны. Нарэшце, спыніўся, падышоў да стала і намерыўся прысесці, але ў гэты момант пачуў стук дзвіярэй.

Праз хвілін пяць у хату ўвайшла гаспадыня, яго сястра Юста.

— Ці ёсьць хто ў хаце? — запытала яна ўпацёмку.

— Я, Юста, я ў хаце! — адказаў Сідор.

— Чаму-ж ты ўпацёмку сядзіш? Ласьне ня ведаеш, дзе запалкі?

— А хто іх ведае... я-ж яшчэ не агледзеўся...

Юста запаліла газыніцу.

— Ну, а дзе ты хаця сёньня быў? — пацікавілася Юста.

— Дзе... Вось у іспалком сходзіў да Андрэя; пасядзеў там трохі, пасля прышлі настаўнікі і мы прайшліся крыху па вуліцы... Так дзень і мінуў.

— А мой Юрка часамі ня прыходзіў?

— Як я ў хаце—то не.

— Ах, на яго ліха, бадзяеца цалюткі дзень. Няўжо ён яшчэ справункаў сваіх ня скончыў? І ведае, што госьць дома, а сам, як цюцька, лётае дзеся... пэўна, таксама, забраўся дзе ў іспалком і сядзіць,— нездаволілася Юста.

— А ён у цябе наведвае іспалком?—зьдзіўлена запытаў Сідор.

— Так! Кожны дзень сядзіць там. Назьбіраеца іх мо' з дваццаць чалавек, набяруць паўнюткія капшукі тытуну і дурацца да поўначы. Ушалопаў, ведаеш, і не адвучыць...

— Няўжо яму так падабаеца іспалком?

— Ліха яго ведае! Бачыш, што так.

— І бальшавікоў ён любіць?—пацікавіўся Сідор.

— Ня кажа выразна, але гутарачы, заўсёды іх хваліць,—адкрылася Юста.—Я ўжо яму кажу: „Што ты людзкае ў іх бачыш—пакінуў-бы іх хваліць“, а ён мне: „Як-ні-як, а нам пры бальшавікох лепей. Усё можна съмела сказаць, можна зямлі браць дарам, лесу дастаць можна... З усімі праста, за „панібрата“.

Сідор яхідна засьміяўся й сказаў да сястры:

— Бач, зусім нечакана і ты для сябе бальшавіка знайшла.

— Тота-ж, але! Ліха яго ведае! Некалі, як быццам-бы й ня любіў іх, а цяпер вось, перамяніўся. Ды ня толькі ён адзін... Амаль не палова нашай вуліцы так... З другіх вуліц—дык ёсьць колькі чалавек, што й слухаць ня хочуць аб саветах, а гэта—за бальшавікоў...

— Гм!—выказаў сабе пад нос Сідор і прайшоў раз па хаце.

— Мяніеца час і мняніоца людзі... Што-ж, бязвольныя, слабыя...—нявыразна выказаўся ён.

Юста нічога не адказала, думаючи, што брат будзе гаварыць далей. Але, пачакаўшы хвілін колькі, яна загаварыла а другім.

— Мо' ты есьці хочаш, Сідор? Мо' зьбіраешся пайсьці куды, дык кажы. Павячэраем удваіх. Юркі чакаць ня будзем, горліца яго бяры...

— Так, я ўмовіўся быць у Марылі Слоевай... Там у яе зборня, ці што!

— Так, гэта-ж там зъбіраюцца ўсе вікураўскія інтэлігенты, як на іх кажуць,—паясьніла Юста і тут-жа дабавіла:

— Ну, дык я табе выму вячэраць ды йдзі.

— Ня варта, не клапаціся,—паспробаваў адгаварыцца Сідор, але Юста не далася далей спрачацца, а пасьпешна прыгатавала вячэру і ўбрала стол.

— Садзіся! Навошта тыя цэрамоніі!

Сідор усеўся за стол і прыняўся вячэраць.

III

Павячэраўшы, Сідор зразу адзеўся і сабраўся йсьці.

— Ты ўжо, Юста, не засоўвай дзьвярэй, хоць я спазньюся,—папрасіў ён сястры, выходзячы з хаты.

— Ня бойся, не астанешся начаваць на дварэ,—пажартавала Юста.—Вось калі й засунуты будуць дзьверы, дык ты працягні ў ваконца руку, абмацай вяроўку і адчыніш.

— Добра... Адно была-б вяроўка.

Юста правяла брата ў двор і паказала яму ўсю сымікалку з засаўкаю дзьвярэй.

— Ідзі гуляй з богам,—пажычыла яна Сідору.

Адказаўшы „дзякую“, Сідор пайшоў з двара. Да Слюяў дарогу ён ведаў добра, як, наогул, добра ведаў амаль ня кожную мясьціну Вікураў. Але, пусьціўшыся йсьці, ён сьпярша не выясняў перад сабою яскравага жаданья няйначай рабіць гэта. Штосьці—ён пакуль ня цяміў—трохі астудзіла яго тыя спадзвесы, з якімі ён уяджджаў у роднае мястэчка. Чакалася ў ім знайсьці часовы адпачынак паслья скрутнага, вакол варожага яму жыцця; чакалася адкапаць памятныя старыя моманты і супакоіцца на аднаўленыні іх з сваімі, як ён чакаў, незачэпленымі бегам часу, таварышамі. А тут вось! Толькі сустрэўся з лепшымі з іх, як зразу ўбачыў, што Андрэй—ня той. Ня той Андрэй і ня той Плаха. І чаго крыўдней—гэта тое, што і ў хаце

сястры, як выявілася, таксама няжданае. Жарты, Юрка таксама абальшавічыўся!..

Пайсьці да Марылі Слоевай мела-б рацыю для Сідора тады, каб яму сустрэць там блізкую й мілую кампанію. Але ці ўдасца гэта—брала Сідора вялікае сумнен'не. Гатае-ж сумнен'не й съцішала яго хаду, застаўляючы праз кожныя пяць кроکаў прыпныяцца і азірацца назад.

Ужо прайшёўшы ў канец усю вуліцу, Сідор пры павароце ў завулак, супыніўся на месцы й пачаў канчаткова вырашаць сам сабе—ісьці ці не? У яго нутры вынікла роўнавага доказаў за патрэбу пайсьці і супротціў гэтага, і ён ажно злаваўся на сябе, неспакоячыся.

Нарэшце, штосьці яго падтаўхнула на тое, каб ісьці, і Сідор—маладзецка, ганорна замахнуў уперад левую нагу, пачуўшы, мэрэм-бы з плеч спала колькі пудоў. „Пайду і паспрабую, у выпадку чаго, пазмагацца“—парашыў ён і прыняўся, ідуучы, паспешна абдумваць, як і што яму трymацца. Але не пасьпей ён якраз абдумаць і адзін манэўр, як ззаду пачаў вогук:

— Сідор Гарасімыч?

— Я самы!—зьдзіўлена адгукнуўся Сідор і прыпныўся.

— А я ўжо бегаў па вас да вашае сястры,—падыходзячы да Сідора, паясьніў Плаха (то быў ён).

— Ласьне так? Ці-ж ужо позна?

— А ўжо дзесятая гадзіна. Я думаў, што вы ня трапіце да Слюй.

— Нічога не заблуджу.

Далей яны дайшлі да Слюй моўчкі.

— Вось куды мы вас завабілі,—лажартаваў Плаха, заварочваючы ў двор.

— Праўда, што завабілі!

Яны прайшлі ў хату.

Звычайная мяшчанская хата Слюй выглядала чиста і акуратна прыбранай. На покуце вісела блічастая ікона, убраная белымі фіранкамі, а перад ёю лямпадка. На дваровай сцяне вісела вялікая люстра, а на вулічнай—гадзіньнік.

У мыцельніку на лаўцы, склаўшы на прыпол руکі, сядзела Слоіха Агнэса, маці Марылі, і ўмільна пазірала на покуць, дзе наўкол стала сядзелі Андрэй, Паўлюк, Мірон—быўшы валасны пісар, а цяпер дзлавод у лясьніцтве, і Габрусь—коопэратор, а перад люстрай вярцелася Марыля з таварышкаю, таксама настаўніцаю, Варвараю Касач.

Сідор, пераступіўшы парог, павітаўся перш ніzkім уклонам з Агнэсаю, пасъля весела паціснуўся рукамі з Паўлюком і Андрэем.

— А вось мая таварышка Варвара Касач і таварышы—Мірон Бізун і Габрусь Пуга,—паказала Марыля на Варвару, Мірона й Габруся.

Марыля першая з прыскокам працягнула Сідору руку, сарамяжка ўхіліла голаў і расплылася ў адкрыту ўсьмешку... Далей Сідор пазнаўся з Міронам і Габрусём.

— Тут у вас цэлая зборня. Больш нічога й ня трэба,—падаў Сідор комплімент.

— А такі й гэтак,—пасъпяшыла згадзіцца Варвара.

— Сядайце, вось, Сідор Гарасімыч,—папрасіла Марыля.

Сідор прысеў пры ражку стала, выняў партабак і закурыў цыгарку.

— А ўсё-ж, скажу вам,—пускаючы рызыкоўна дым убок ад стала, пачаў казаць Сідор,—мне пада-баецца вось гэткая кампанія. Сабе зьбярэшся сваёю хэўраю, шчыра пагутарыш пра што захочаш, павеся-лішся ўспамінамі—і часу шмат адшвырнуў. Усё менш жыць у гэтым пекле, якім цяпер стала наша жыць-цё... Ці-ж ня праўду кажу?

— Вось чыстая праўда, Сідор Гарасімыч,—падмацавала з мыцельніку Агнэса,—шчырая праўда, сынок. Я таксама часта спрачаюся і з Андрэем і з Макарам Плахаю, што цяпер куды горай ранейшага. А яны—гаварыцца не даюць.

Сідор пры апошніх словаах зірнуў убок Андрэя, і яму стала ніякавата, калі яны стрэліся сухімі сур'ёзнымі поглядамі.

— Я ня ведаю, як хто, а мне дык нудна цяпер стала жыць... І ўстроен я на добрай службе, не цярплю холаду ні голаду, маю мажлівасць адзеца— а вось чагось не хапае. Як прыпомню старыя думкі, пляны ды жаданьні, дык сэрца дратуеца... А там, у нашым горадзе, скроль чужыя людзі, якія з усім згадліся і, церпячы недастачы, у запой абараняюць сучаснае становішча. Слова аб іншым сказаць нельга. І я адным-адзін, як струц, увесь астатні час прабадзяўся. Чуць нуда не зарэзала... Страшэнна пацягнула сюды, у Вікуры, да старых таварышоў, далёка ад' надаедлых мне сходаў і дэмонстрацый... Мне думалася, што тут, у вашым кутку, жыцьцё не пачепана так, як у горадзе.

Сідор сказаў гэта з нейкім запоем, гарда і ўважліва, гледзячы толькі на Агнэсу. Тая-ж з цікавасцю нязым'гутна выслушала яго і мэрам-бы зачараўвалася яго словамі, бо, калі ён кончыў, яна засталася сядзець моўкі й нярухома.

Марыля з таварышкаю таксама ўважліва выслушалі Сідора. Спакойна выслушалі яго і Паўлюк з Міронам.

Зусім іначай паглядзелі на яго слова Андрэй, Плаха і Габрусь. У асобку Андрэй, які ня мог сутрымаша ад съмеху, і толькі Сідор скончыў, як ён падняўся з месца і сказаў:

— Дарэмна ты, Сідор, наракаеш на сучасны лад, зусім дарэмна. Мяне й дзівіць, чаму ты так кажаш. Паглядзець на цябе—нельга падумаць, што ты пакрыўджаны. Сам, нават, сазнаешься. У чым-жа рэч? Ня вышла так, як коліс мы разылічвалі? Ня ходзім мы панамі, а перад намі шапак ня скідаюць? Ня блішчаць у нас на грудзёх масяндзовыя гузікі? Гэта— праўда. Але, падумай сам, ці-ж у гэтым сэнс жыцьця? Ці гэта—устоі для яго? Мне думаецца, Сідор, што мы ашукваем сябе, калі марым аб нашых быльых плянах і намерах. Запраўды—то былі толькі пустыя мары! І той, хто грунтуеца на іх, грунтуеца на пяску, на саломінцы... Памойму, пакуль вечер ня вы-

дъмуў канчаткова з·пад ног гэтага пяски—трэба сый-
сьці з яго, каб не праваліца ў бяздоњне...

— Паглядзі, паглядзі, Сідарка,—перабіла з нецяр-
плівасьці Агнэса,—паглядзі, што пяе Андрэй! Ці-ж
могна было падумаць на тое?

Сідор прынагнуў голаў, штосьці напісаў паль-
цамі па стале, паслья сказаў:

— Што-ж, усякае бывае. Ёсьць людзі з рознаю
воляю... Памойму, зусім іначай малююца здарэнны
бягучага жыцьця. І я,—ён падняў голаў,—у толк са-
бе не вазьму, чаму людзі таго ня бачаць! Чаму яно
іх асьляпляе... Проста—гублюся разумець... Не могу
згадзіцца ні за што—штосьці не дапускае мяне.

— А я скажу вам, Сідор Гарасімч,—уставіў
Плаха,—і вы згодзіцесь. Нельга не згадзіцца. Толькі
падумаць трэ', разабрацца дасканала ўва ўсім—і тады
згодзіцесь... Нас выхоўвалі на буржуазнай моралі—
таму й атруцілі нам ясны сэнс жыцьця... Запраўды—
ці-ж мы не з таго дрэва, якое цяпер разраслося й
пакрыла ўвесь край? Кроў у нас—кроў быўших ра-
боў, але атручаная зъменаю да іх... Ведаце, Сідор
Гарасімч, я нядаўна сам трymаўся вашых поглядаў,
але паслья, калі разабраўся ў іх, разгледзеў іх па
часьціне, дык пазнаў, што яны зусім неправіловыя
погляды... І я з імі расстаўся назаўсёды. Расстаўся з
імі і пачуў сябе новым, здаровым і сувежым. Суве-
жым, бо мяне асьвяжаюць тыя дзіўныя здарэнны,
якія ўскалыхнулі наша цёмнае, прыгоннае жыцьцё,
зрушылі яго з мёртвае ўстойнасці і паставілі на
шлях...

— Слухай, Плаха, ты, як я бачу, таксама абма-
нуты,—перабіу Плаху ўважліва слухаўшы іх гутарку
Мірон,—каб ужо так можна было зацягацца сучас-
нымі здарэннямі, дык я не могу сказаць... Табе—ня
відно... Сядзіш сабе ў школе, калупаешся ў кніж-
ках—і толькі! Пэўна—кніга ня скажа таго, што ёсьць...
Хоць і вакола кнігі ня вельмі надзейна... Але ты па-
спрабаваў-бы шчыльна стыкнуцца з жыцьцём—іншае
запеў-бы... Ты паглядзі, што робіцца навокал! Сялян-
ства голае і яшчэ забіраюць... інтэлігенцыя загнана.

Яе самотнасьць—ані-што... Так і топчацца... Усе яе лятуценъні зьнішчаны... Мэрам-бы знарок паставлена мэта—зациямніць народ...

— Вось з гэтага боку—я цалкам з Міронам,— уступіў у гутарку Паўлюк,—хай сабе іншае, ну з боку ж няўлагі да інтэлігэнцыі, то неправілова. Яна-ж—сок краю. А тут мэрам-бы вайну ёй абвясьцілі. Што-б яна не падала ў думках—нічога ня варта. Хоць-бы з гэтай надаедлай школьнай справай. На табе і працоўную школу, на табе і беларускую мову, на табе і зьнішчэнье няграматнасьці... Усё разам і засаб. А паспрабуй паспрачацца? Вось хоць-бы ў нас: паперка за паперкай—прыказ перайсьці да беларуское мовы... Каму й нашто яна патрэбна? Які ў ёй толк? Што яна дасьць?.. Дык не! Паспрабавалі мы пратэставаць—ні ўлагі...

— Ха-ха-ха-а!—разыліся съмехам Марыля з Варвараю,—далася яна нам узнак—гэта беларуская мова...
Папаваявалі мы супроць яе...

— А зымірліся-ж,—уставіў Мірон.

— Улада гэткая—гэткая і яе мова,—падала з мыцельніку Агнэса,—мужыкі... мужыкі—больш нічога... Ласьне ім што далікатнае трэба?

Сідор уважліва выслушаў кожнага ў відаць было, як хвіля ў хвілю мянялася міна на яго твары, робячыся то вясёлай, то няўверанай, то падазронай—адпаведна выказаным думкам. Казаў Мірон—Сідор здаволена ўхмыляўся, загутарыў Паўлюк—ён супыніў ухмылку, а настарожана лавіў кожнае яго слова, прагна жадаючы пачуць большых скаргаў і нараканьняў на сучасны лад.

На съмех дзяяўчат і выказ Агнэсы Сідор ізноў адказаў лёгкаю ўхмылкаю. Аднак, уцалку—яго настрой падаў, брала раздум'е, ацягаў цяжар. Той дух, ад якога ён тужыўся ўцячы, вітаў вакол яго, дзе-б ён не супыніўся. Лятаў і труй паветра. Сідору рабілася злосна; няnavісьць забірала яго. А разам з гэтым уставаў нейкі ні-то задзёр, ні-то ўпартасць—настаяць на сваім. Абураны гэтым, ён вылез з-за сталя і, не перастаючы курыць, затупаў па хаце.

— Я бачу, што ў нас не хапае ўстойнасьці, і мы скрэзь пальцаў глядзімо на ўсё. Глумяць школу—няхай, не ўважаюць інтэлігэнцыі—няхай. Праз гэтых „няхай“ мы й робімся слугамі мужыкоў ды розных там... „з бору па сосенке“. І, пэўна, замест настаяшчага, атрымоўваєм падробленае. Замест вялікае расійскае мовы, падсоўваюць брахню нейкую... А маўчацьмем—сабакамі завыем... Запамятайце...

— Саба-акамі... Вось папаў, брат, пальцам у неба,—абураны Сідоравай размовай, падняўся з месца Андрэй.—Гаворачы так, як ты—даруй ужо мне—запраўды, раўняецца да сабачага брэху. Я так і бачу перад сабою вобраз, як быццам... ну, брэшам мы на месяц. Брэшам, каб брахаць. Няма на вошта—дык на месяц. Я вось чую тваё нездавален'не, а скажы, што ты радзіш ад сябе? Нашы былія мары? Балі ў становога ды папа? Кончана, згніло, брат! Згніло вакол і ўсюды. І дарэмна ты думаў—калі толькі думаў!—што ў Вікурах знайдзеш ня ўзынятую цаліну... Кончана... Адно цяпер на чарзе—Гэта засеяць узынятае і атруціць дармаedaў, каб не патравілі засеянага...

Андрэй строма абарваў сваю гутарку і адварнуўся ў вакно. Сідор, якога ён ня бачыў два гады, і які абрадаваў яго сёньня сваім прыходам у іспалком, цяпер выглядаў у яго ваччу зусім іншым, чужым чалавекам. Бывалашня таварыскасць, сумеснае плянаван'не будучыны, цесная блізасць, падзел са-мымі таемнымі перажыткамі—усё гэта, выбліснуўшы на момант, раптам заглухла, зънябываўся, і іх месца заняло новае пачуцьцё. Гэтае новае пачуцьцё дыктувала Андрэю настойныя думкі, якія шанталі яму на вуха: „Закаранелы монархісты... непапраўны. Горай ранейшага. Не! Болей ён мне не таварыш... не магу цярпець—варочае“...

— Сідор Гарасімович, вы ашукваецеся, падкрэсьліваю я,—каб згладзіць гострасць Андрэевых слоў, мякка казаў Плаха.—Пэўна, мне ўжо вас не разуверыць, але мне здаецца, што ролю сабак наслі-б мы тады, каб ішлі супроціў цяперашняга ладу. Нас выхоўвалі для гэтае ролі і ў гарадзкіх школах, і ў сэ-

мінар'ях, і ў інстытутах. Загналі ў нас зывярынае пачуцьцё, і мы пад яго ўплывам знаходзімся дагэтуль. Нас пакалечылі змалку так моцна, што ажно й цяпер не апамятацца, ня выраўняцца... Скалечылі нашу душу, зглумілі нашу самотнасць. Ня дзіва, што кожная рэч, блізкая й зразумелая нам,—цяпер не даспабоды. Трэба лячыцца, трэба лячыцца, а то без пары загінем...

— Я адно хачу дадаць,—умяшаўся ўвесь час маўчаўшы Габрусь,—гэта з пытаньнем аб школе, якое чапаў Паўлюк. Я—не настаўнік. Я—коопэратор і мо' менш Паўлюка съядомы, ну толькі-ж, памойму, у школе нельга абыйсьці бяз нашае, мужычае, простае мовы. Тут ніякім чынам ня выкруцішся... Я гэта ведаю са свае даўнейшае практикі ў воласці... Нашаму селяніну патрэбна даставаць адукацию самым лёгкім парадкам; а гэты парадак ёсьць яго мова. Ня можна пераскокваць там, дзе ёсьць магчымасць перайсьці...

— Ну, брат, ты ўжо пакінь... Твае тэорыі нам усім вядомы... Ты, я табе скажу, прости фанатык—ня больш!—суха пераняў Габруся Паўлюк.

Пакуль ішла гэта гутарка, Марыля адышлася ад стала ў мыцельнік і колькі часу шапталася з мацераю. Пасыля Агнэса выбегла ў сені, пабыла там нейкі час і вярнулася ў хату з поўнымі талеркамі сыру й каўбасы. У гэты час Марыля штосьці бразгала пасудаю і ўвіхалася з самаварам. Хлопцы не зьвярталі на іх ніякае ўвагі і былі зьдзіўлены, калі раптам Марыля прынесла на стол талерку з каўбасою й бутэльку чарнаватае наліўкі.

— Годзе сварыцца—дайце гадзіцца,—жартліва падсказала яна да ўсіх.

І, бачачы, што хлопцы зарухалі з-за стала, дадала:

— Не палохайцесь, ша! Як сядзелі, так і заставайцесь сядзець.

Па чарзе—Андрэя, Плаху і Сідора, яна вярнула за стол.

— Навошта-а гэта, цётка?—сумеўся Андрэй, калі Агнэса прынесла на стол яшчэ адну пасудзіну з закускаю.

— Вось маўчи. Я захацела пагадзіць вас. Навошта вам спрачацца? Усе—таварышы,—адказала рэзвая Агнэса.

— Го, цётачка, нас ужо цяжка пагадзіць,—нясур'ёзна завёў Габрусь.

— А каб цябе халера ўзяла!.. Беларус ты заядлы... Няўжо-такі ты не адкараскаешся ад свае беларушчыны няшчаснай?

— Тады, калі Сідор кіне быць яе ворагам...

Сідор пусьціў па твары лёгкую ўсьмешку і нічога не адказаў.

— Ну, расцесліся... Вось цяпер—за наша здароўе вып'ем па кілішку,—наліваючы з бутэлькі наліўку, выказала Агнэса.—Як-бы й ведала, што госьці будуць. Захавала яшчэ з восені.

— Умееце хаваць!—пажартаваў Паўлюк,—то-б-то на мяне—ня выстаяла-б столькі!

— Ды ўжо ты вядомы чалавек!—уставіла Варвара.

— Не чакайце-ж, не чакайце, сынкі. Вазьмече, калі ласка,—упрашвала Агнэса.

Паўлюк першым узяў чарку, падняў яе і сказаў да ўсіх:

— Гэта-ж цяпер—золата. Гэта—Эвіна яблычка. Чаго тут пазіраць на яе?

І выпіў.

За ім апаражнілі свае чаркі і ўсе прысутныя. Агнэса, не даючы адгону, наліла па другой, а съледам і па трэцяй. Наліўши, яна над кожным настойвала выпіць, то ўгаварваючы, то пужаючы.

Гэткім чынам пляшка амаль без пярэдыху была апорожнена. Агнэса яе прыняла са стала й частавала госьцяў закускаю.

Наліўка падвесяліла ўсіх. Але больш другіх выглядала гэта на Сідору. Ён раптам перайначыўся, адагнаў ад сябе задумлівасць, сум і стаў непазнана рэзвым і храбрым.

— А ведаеце,—перабіваючы ўсіх, пачаў ён ка-
заць узолос,—я ніколі ня думаў, што так выйдзе. Я
не спадзяваўся, прызнаюся адкрыта, што ўсё так пе-
райначылася й тут, у Еікурах... Дзіўна! Глуш, яма,—
а глядзі ты! Не пазнаць... Не пазнаць нікога... нікога...
Як быццам-бы я сяджу ў тым-жа Менску ці Гомлі...

Сідор адхіліўся да съянны і ня съіхаючы курыў,
старэнна размахваў рукамі, кажучы да Андрэя:

— Найбольш усяго, я не чакаў таго ад цябе,
Андрэй. Не чакаў, што ты станеш тым, чым я цябе
сёньня сустрэў... Ехаў і думаў: сустрэнуся з тавары-
шамі й хоцькі душу адвяду... Пагутарым, успомнім
мінулае, пацешымся і... адпачнем душою... Прыйнаца,
пераступаючы іспалком, тое думаў... Чаму-ж не?
Ласьне нельга быць іспалкомцам і ненавідзець гэтую
ўстанову, працу ў ёй і... усё!.. Думаў, а яно—на табе...
Цяпер... выбачайце, можа я кажу гэта, а заўтра вось,
Андрэй ці Плаха, ці Габрусь возьмуць і прыдуць па
мяне з міліцэйскім? Га? Ня можа таго стацца?..

Сідор пакорна пазіраў убок Андрэя, мэрам-бы
выспрабоўваючы яго. Але Андрэй стрымна чакаў, па-
куль Сідор выкажацца і змоўкне. Чакаў і чуць прык-
метна ўсьміхаўся, укладаючы ў гэты съмех усё яскрав-
ей абураўшую ім халоднасць і чэртвасць да Сідора.

— Ды што ты, Сідор Гарасімыч, што ты! Гаспод
з табою!—сунешыла Сідора Агнэса.—Няўжо ты ду-
маеш, што Андрэй зусім ворагам тваім зрабіўся?
Што ты!

— Ворагам? Такі й ворагам!—заяжна вымавіў
Андрэй і колькі хвілін прамаўчаў.—Так, Сідор, я ужо
не вялікі яго прыяцель!.. Ня вораг, але й ня прыя-
цель... Сідор зусім неправілова судзіць, скажу я вам.
Сідор астаўся тым, які й восем гадоў таму назад
пяяў на клірасе „Спасі, господзі“, а ў станавога—
„Божа, цара храні!“—і матыў гэтых пратухлых песь-
няў дагэтуль шуміць у яго вушох... Ён, пэўна, думаў,
што гэты матыў шуміць і над усімі Вікурамі. Дзеля
таго і трапіў сюды, але амыліўся. Мы выйшли з-пад
гэтага матыву. Нам ззвініць новыя песьні. І паміж
намі, як паміж гэтымі песьнямі, нічога агульнага няма.

Выказаўшы гэта, Андрэй змоўк. Маўчалі і ўсе. Дзяўчата, Марыля й Варвара, незъясньёна-украдчыва перакідаліся між сабою мігамі броў, чуючы нейкую нацягнутасць у паветры. Агнэса перш хацела штосьці папярэчыць Андрэю, але разам загразла ў яе горле тое, што яна мелася выказаць, і яна засталася маўчаша. Сідор, як бы ня сумеўся зразу ад калючых слоў Андрэя і толькі ў адказ на іх часцей пачаў зацягацца цыгаркаю. Усе астатнія таксама ня ведалі, куды павярнуць далейшую гутарку, і хто задумана, а хто абурана чагосьці чакалі.

Гэтак прайшло каля пяцёх хвілін, якія паказаліся для ўсіх чуць ня годам. Далей нельга было маўчаша, бо то-б урэшту разнэрвавала кожнага, і Плаха перарваў маўклівасць.

— Мне здаецца, што тут ня час і ня месца вясьці нашу спрэчку. Тым болей, што мы ня вырашым а сразу гэтага пытання. Я раджу перайсьці да іншай тэмамі.

— Вось праўду кажа Макар,—пахваліла раптам знайшоўшая сябе Агнэса,—памойму, запяялі-б песню якую.

— Давайце! Запраўды, хлопцы!—рачавіта падцяла мацеры Марыля.—Варвара,—звярнулася яна да товарышкі,—заводзь што-кольвечы. Ну, хутчэй!

— Хай без мяне хто пачне,—аднеквалася Варвара,—я не ведаю, якую пачаць.

— „За ўладу саветаў“—дужа пекны напеў,—парадзіў Плаха.

— Памойму лепей „Не осенний мелкий дождичек“,—падаў ад сябе Паўлюк.

Варвара сарамяжа ^{кашлянула} разы два, абацёрла хустачкаю губы й нясьмела, папярхаючыся, зацягнула „Не осенний мелкий дождичек“. Ёй сталі падцінаць Агнэса, Марыля й Паўлюк. Сідор, Андрэй і іншыя сядзелі моўчкі, кожны думаючы сваё.

— А вы-ж, чаго маўчыцё?—пяючы запытала Агнэса,—пасабляйце пяяць.

Сідор як-бы гэтага й чакаў, падняўся й выйшаў з-за стала. Пасьля паглядзеў праз фіранку ў вакно на вуліцу і прайшоў па хаце.

— Цікава, як позна?—абярнуўся да яго Плаха.

Сідор выняў загарак, паглядзеў і адказаў:

— Другая гадзіна.

— Го-о-о! Чуў, Андрэй? Ці не пара зьбірацца да хаты?—абярнуўся Плаха да Андрэя.

Той таксама выйшаў з-за стала на хату.

Гэты іх рух зьвярнуў на сябе ўвагу Агнэсы й дзяўчат, і тыя кінулі пяяць ды зьвярнуліся да хлопцаў.

— Куды вам съпяшыць? Яшчэ рана. Ночы вялікія. Гуляйце! Андрэй, Макар, Сідор!

— Не, я ўжо не магу,—запэўніваў Андрэй,—трэ' яшчэ сёньня даклад напісаць. Дзякую, цётачка, за ёсё, прабачайце! Ужо ў суботу нагонім за гэта... Абрыдаем вам.

— Ды чакай, не разладжвай кампаніі,—хапіла гаспадыня Андрэя за рукаў.

— Не, не, цётачка, я мушу пайсьці...—адказаўся Андрэй.

— Ну, дык хай сабе ён ідзе,—абярнулася Агнэса да ўсіх,—а вы, хлопцы, астанецся пакуль... Яму—што-ж, як міністру асьветы, больш клопатаў, а вы...

— І я пайду,—падаў Плаха.

— І я,—далучыўся Габрусь.

— Што вы, чаго гэта!?!—накінулася на іх Агнэса.

— А мы, Сідор, давай астанемся яшчэ?! Цётка, хай сабе яны йдуць! Можа хопіць і нас?—пажартаваў Паўлюк

Андрэй, Плаха й Габрусь разьвіталіся з усімі за рукі, падзякавалі гаспадыню за пачостку й выйшлі з хаты.

Марыля іх правяла ажно да вешніц.

IV

Пасьля таго, як Андрэй, Плаха й Габрусь выйшлі з хаты, тыя, што засталіся, з паўгадзіны маўчалі. Сідор пахаджваў па хаце, засунуўшы руکі ў кішэні;

Мірон съцягнуў з паліцы „Ніву“ і разглядаў у ёй ма-
люнкі; Паўлюк штосьці запісваў у кніжачку; Агнэса
з Марыляю прыбіралі са стала. Варвара-ж узіралася
ў люстэрка. Ці ніхто ня меў жаднае гаворкі, ці мо'
кожны меў, а чамусьці ня мог ці не хацеў першым
адкрываць рот—няведама. У кожным разе ўсе былі
мэрам згавораны і гэту паўгадзіну маўчалі, пакуль не
перарвала іх маўклівасці Агнэса.

— Што-ж вы бяз іх і гутаркі ня знайдзеце?
Можна абыйсьціся й бяз іх. Ня вельмі яны пажаданы.

— Вось, бачыце, Сідор Гарасімч, як водзіцца
ў нас! Скажы што-кольвецы супроць савецкага, дык
як накінуцца... І свае лічацца, а глядзеце—ужо за
бальшавікамі. Ліха ведае, што робіцца. Увачавідкі...
Хоць-бы гэты Плаха: яшчэ нядаўначка выступаў
і супроціў працоўнае школы і супроціў беларускае
мовы і... а гэта ўжо—цягне за Андрэем. Куды—і га-
варыць не дае!—заспавядалася Марыля.

— Так, праўда, перайначыўся Плаха крута і, га-
лоўнае, на вачох. Габрусь, таксама щыльна падышоў
да бальшавікоў. Цягне, меле на вачох,—падмацаваў
Марылін выказ Паўлюк.

— Ну, а калі гэта з Андрэем сталася?—паціка-
віўся Сідор.

— Ды ўжо даўно... З год таму ці болей...

— З год?! І ня мог выстаяць... цікава! А я не
пасыпей у Вікуры ўехаць, як зразу да яго! Вось дык
штука-а-а!

На гэту-ж тэму, на тэму аб страце ў таварыскасці ~
ўсё большага і большага ліку іх аднадумцаў—нядаў-
ных няпрыхільнікаў да савецкага ладу і ўсіх яго чын-
насцяці—у хаце Слояў яшчэ каля гадзіны йшла бой-
кая гутарка. Сідор не пераставаў дзівіцца з таго, як
і што ён сустрэў у Вікурах, і безнадзейна стараўся
пераконваць прысутных у шкадлівасці работнічай
улады, празываючи яе рознымі ганебнымі мянушкамі.
Паўлюк і Мірон у мякчэйшых выразах скардзіліся
яму на тыя кары, якія абрынуліся з боку савецкае
улады на вікураўскіх жыхароў наогул і на вікураўскую
інтэлігенцыю ў асобку. Дзяўчата і разам Агнэса вы-

водзілі, што частка гэтых кар пала на іх у адплату іх нядружнай ды незъяднанай супярэчнасьці „бальшавіцкаму гвалту“.

— Вось, глядзеце,—казала яна,—пачакалі-б год-
другі, не пашлі-б да іх на службу, і самі-б яны
пакланіліся вам: ідзеце, вучэце. А то запрашаюць роз-
нымі абяцянкамі, а там толькі разладуюць, каб пасъля
зыневажаць ды глуміцца паасобку над кожным...

Гэтых Агнэсіных даказаў было мала, каб паве-
рыць у іх сілу і практычнасьць, нават, дзяўчатам, але
як хлопцы, гэтак і дзяўчата паддаквалі ёй і згодна
пакіувалі галовамі. Ад абгавору сучаснага становіща
яны перайшлі да ўспамінаў аб мінульых часох. І тут
Агнэса ўдоваль нагаварылася: чаго-чаго ня ўспомніла,
колькі разоў спогадна ня ўздыхнула! Вывела напаверх
розныя падрабязгі сваіх спатканняў і знаёмстваў
з высокімі асобамі, іх самавітасцю, гонар і далікат-
насцю. Расказала аб бывалашніх знатных на ўвесь
павет вечарынках і гулянках... Поп і пападзьдзя, ста-
навы, земскі, доктар і іх жонкі скланяліся на ўсе лады.

За Агнэсаю аднавілі свае перажыткі Сідор, Мірон
і Паўлюк. І яны, кожны па сабе. Толькі Марыля й
Варвара, як маладзейшыя за іх і вышаўшыя „у людзі“
ў першыя часы рэволюцыі, не маглі, вядома, налаго-
дзіцца „шчаснасцю“ старое пары і ня мелі нічым
пахваліцца. Затое праз усю гутарку Агнэсы й хлоп-
цаў яны спогадна пакіувалі галовамі й завідавалі ім
напавер.

— А потым, мне здаецца, яшчэ нельга судзіць
аб усім па Андрэі й Пласе,—самасуцешна падаў Сідор,
калі „ўспаміны“ надаелі.—Важнае—як мужыкі ды мяш-
чане судзяць. Андрэй ці Плаха—то іскрачки, выпуш-
чаныя на вечер.

— Гой, Сідорка, на мяшчан ды мужыкоў няма
чаго спадзявацца—стада, дурныя,—махнула рукою
Агнэса.

— Не кажэце, цётка,—перабіў яе Паўлюк,—мужыкі—гэта патайны куток. Сярод іх мала ёсьць спа-
гадчыкаў да ўлады.

— Вось пазаўтра маецца быць сялянская нарада, можна будзе падзівіцца,—паведаміў Мірон.

— Пазаўтра?—хапіўся Сідор.—Цікава! Няйначай трэба будзе пабыць ды паслушаць. А то яшчэ не даводзілася слухаць мужыкоў за гэтыя гады...

— Пойдзем, я да вас зайду, Сідор Гарасімч,— запрапанавала Марыля.

— Дзякую, калі ласка! Пачакаю вас.

Пагутарыўшы яшчэ нейкі час, яны сабраліся разыходзіцца. Было чатыры гадзіны па поўначы, але Агнэса ўсё яшчэ ўгаварвала пагуляць. Але ў яе ўгарворах была адна далікатнасць і зусім мала настойнасці. Ды каб старчыла апошняга, ужо нельга было-б далей паліць агню. У суседніх хатах—калі ўжо паклаліся спань, а гэта чатыры гадзіны па поўначы— і агонь жукаціць.

Хлопцы й Варвара ^P развязваліся з Слоевымі і пакінулі хаты.

— Прыходзьце заўтра, будзем чакаць,—папрасіла Марыля, правёўшы іх да вуліцы.

V

Прышоўшы да хаты, Сідор не хацеў зас্বечваць агню і цішком разъдзеўся ды ўлёгся. Але хоць канчалася пятая гадзіна, яму ня рупіла заснуць. Ды каб рупіла—наляцеўшыя ў голаў думкі аб чутым, бачным не дазволілі-б яму супакоіцца. Цэлым шэрагам занасіліся яны перад ім і адцяглі яго ўвагу на сябе.

Сідор ляжаў адзін, а Андрэй, Плаха, Габрусь і соткі вобразаў розных комуністых і іх прыхільнікаў, з якімі даводзілася яму мець дачыненіне, гамузам вярцеліся перад яго вачмі, хоць і заплюшчанымі і захованымі пад коўдру. У вушшу гулі водгукі іх слоў, вынікалі цэльяя прамовы, чужбы, ненавісныя, але й страшныя, пагражаячыя. Сідору здавалася, што й цяпер, вось, поўна хата варожых яму людзей, якія вартуюць яго і мерацца накінуцца, каб задавіць.

Ззаду, на другім ложку храп яго швагер, муж сястры, а Сідор трывожна прыслухоўваўся, баючыся, каб ён ня ўстаў і не далучыўся да другіх. З вялікім

натугам стараўся Сідор адцягнуць думкі ў іншы бок,
занядбаць здань, і тады, калі гэта ўдавалася яму, ён
спатыкаўся з зачарованай дзядзінай варожасці, якая
таксама прыгнятала яго душу.

Толькі надосьвітку Сідор успакоіўся й заснуў,
але сон быў трывожны, і ён не адпачнуў.

Ён прачнуўся а дзесятай гадзіне. Сястра ўжо па-
ліла ў печы, а швагер дзесь увіхаўся з гавядаю. На
вуліцы было хмарна і ў хаце цёмна. Гэта горшыла
Сідораў настрой. Каб гэта ня ў чужой хаце, ён-бы не
падняўся сёньня з пасъцелі праз цэлы дзень. Але ні-
якавата перад шваграм, з якім—хто яго ведае?—як
яшчэ прыдзеца растацца.

— Сідор, ты ўжо ня съпіш?—запытала сястра
з мыцельніку, убачыўши, як Сідор паварушыўся.

— А ўжо!—адказаў ён.

— Ну, ці-ж патрапіў учора адчыніць?—задала Сі-
дору другое пытаньне сястра.

— Чаму, не патрапіў.

— А як спалася?

— Дрэнна...

— Чаго?

— Проста так... Не ўпадабалася мне тут. Зусім
ня тое, чаго чакаў. Трэба хутка вас пакідаць...

— Чаму?

— Ды так! Гэтае дабро я і ў сваім горадзе знайду.

— Ды кінь ты мудрыць... Чаго табе трэба асоб-
нага?—разуважыла яго сястра.

— Мне трэба... Я проста думаў: спаткаю сваіх
старых прыяцеляў, падзяляюся з імі старымі думкамі,
час весела правяду... А тут усе былыя прыяцелі — ця-
пер ворагі...

— Ня думаю, каб усе,—разуважыла йзноў Юста.

Далей Сідор не казаў, бо ў сенцах бразнулі
дзъверы. Ён пасъпешна саскочыў з ложка й пачаў
адзывацца.

Хутка ў хату вайшоў Юрка.

— Адліга будзе на дварэ,—вымавіў ён, бяручыся
за цыгарку.—Ну, а як у цябе са сънеданьнем?—запы-
таў ён у жонкі.

— Вось, скора можна сънедаць, няхай Сідор памыецца.

— Ай, чаго там мыцца, можна й так,—пажартаваў Юрка.

Сідор змаўчаў і палез у свой куфэрак за ўціральнікам, каб ісьці мыцца...

Па сънеданыні Сідор доўгі час аставаўся ў хаце. Сястра й швагер разышліся па справах, а ён адзін то тупаў, то прылягаў на ложак, то браўся за кніжку—творы Данілеўскага. Пачасту ён зазіраў у вакно і праводзіў вачыма праходжых. Ісьці нікуды не хацелася. Успамінаў аб іспалкоме—рабілася няпрыемна, пераносіўся да Слояў—і туды лічыў няздатным ісьці. Ды к таму чакаў сам Марылі. Выкрадалася жаданыне, каб хто да яго прышоў пагуляць. З гэтых „хто“ Сідор разумеў Паўлюка ці Мірона. Але час ішоў, а ніхто не наведваў. І каля другое гадзіны ўдзень ён сам вышаў на вуліцу. Вышаў, пастаяў з часіну каля двара, а пасля пайшоў на рынак. Падбліжаючыся к рынку, мо' на паўгоні ад яго, ён углядзеў вышаўшага з-за вугла Паўлюка, які таксама йшоў туды. Сідор яго аклікнуў. Той стаў і насустрэч Сідору запытаў:

— У іспалком?

— Не, чаму?

— А там сёньня нейкая нарада наконт школ. /
Знарочыста выклікалі мяне,—паведаў Паўлюк.—Зой-дзэм, цікава! Пачуеш, як Андрэй будзе бальшавістывацаць.

Сідор падумаў.

— Што-ж, усё роўна няма куды йсьці, давай пойдзем, паслушаем,—згадзіўся ён.

Яны павярнулі да іспалкому. Вышаўшы на ўзгрудак, што пукациў рынкавы пляц, яны здалёк убачылі, як туды-ж, у іспалком, пашла Слоева Марыля.

— Цікава, што там будзе? Пэўна, інструктар які прыехаў,—дзівіўся неспакойна Паўлюк, калі яны падыходзілі да будынку іспалкому.

— Ня бойся,—суцяшаў Сідор.

— Ды хто іх баяўся, толькі... прыстаюць...

У дзъверах яны змоўклі і ўвайшлі ў іспалком. Ці з-за адмечанай нарады, ці праз іншыя прычыны—толькі ў іспалкоме на гэты раз сельскай публікі было шмат меней учараашняга. Затое ўсе іспалкомцы былі сабраны ў аднай каморцы, седзячы чынна каля Андрэ-евага стала. У іх грамадцы стаяў гоман, сярод якога выдзяляліся й пагрозныя слова.

Сідор з Паўлюком падышлі да грамадкі і ўгле-дзелі ў ёй усё вікурскае настаўніцтва, некалькі пастроных настаўнікаў і за столом перад імі прасядцацеля іспалкому ды сэкрэтара. Ніхто не звярнуў на іх увагі і не адказаў на выказане Сідорам прывітаньне. Было не да іх.

— Так быць не павінна,—начальнічым голасам казаў прадсядацель іспалкому, малады здаровы хло-пец.—Паглядзеце,—ён тыркаў пальцам у газету,—трэці раз пішуць у газетах пра нашу вучылішчную справу. Ці-ж то добра? Вы са сваёю контр-рэвалюцыяй ўпартасцю не даеце мне вольна працаваць! Думаеце, што гэта жарты! Мінула тая пара, каб жартаваць. Велена так—так і мусіце рабіць! Мала, што вам не падабаецца тое ці іншае! Можа й сама рэвалюцыя многім з вас не падабаецца, дык будзеце ўпірацца супроць яе? Гэта апасылівая рэч, грамадзяне! Хто супроціў народу пойдзе, той гатоў голаў сабе зла-маць...

— Таварыш Сыліва,—пераняў яго адзін з грамадкі,—што-ж, запрауды, вы раўняеце адно з другім; ласьне, да прыкладу скажам, якая-кольвецы там беларуская мова мае што агульнае з рэвалюцыяй? На-вонта палку перагінаць у вадзін бок?..

— Так, так,—адазваўся Макар, — павашаму, беларуская мова нічога ня мае агульнага з рэвалюцыяй, затое, мабыць, родны з ёю закон божы!.. Ведама ўжо вас... Ні працоўная школа ня мае адносін да рэво-люцыі, ні беларуская мова, ні... нават, сама рэволю-цыя...

— Усё, што вам падносіць Савецкая Ўлада—то ёсьць ад рэвалюцыі,—дадаў Андрэй,—і супроціў яго змагацца—то змагацца супроціў працоўнага народу.

Іначай судзіць нельга... Ваш ухіл ад прыказаў наркамасьветы—гэта контр-рэволюцыя... Памятайце... Гэта наша перадапошняе напамненъне тым, хто злосна стараецца йсьці насупроціў...

Андрэй замоўк, недасказаўшы, і, павярнуўшыся да прадсядцацеля іспалкуму, штосьці яму шапнүў. Той падаў згоду кіуком галавы, а сам вылез з-за стала і пайшоў у свой „габінэт“.

— Я толькі дзеля гэтага й выклікаў вас,—суха падаў Андрэй і таксама выйшаў з-за стала.

Грамадка, зацішаная й растроеная, спакойліва распаўзлася па пакоі і пачала разыходзіцца. Сідор не адступаў ад Паўлюка і выйшаў разам з ім. Словы Андрэя, укладзеная ў іх рашучасьць, не давалі Сідору сумнявацца, што Андрэй зусім парваў з мінулым, а разам і з ім, Сідорам. І ўнутры Сідора ўзынялося з новаю сілаю варожае пачуцьцё да свайго быўшага таварыша. Абураны гэтым пачуцьцём, Сідор адначасна і злаваўся на Андрэя і баяўся яго.

Выйшаўшы на вуліцу, Сідор заядла ўпікнуў сябе за тое, што ліха надало паслухаць Паўлюка й прыйсьці ў іспалком пасьведчыць Андрэева бальшавіцтва. Крывіўся ён за гэта й на Паўлюка, хоць і бачыў, што таму таксама мулка на сэрцы.

— Бачыце, Сідор Гарасімч, як тут робіцца,—азірнуўшыся назад і па бакох, ці хто іх ня слухае, паскардзіўся Паўлюк, калі яны адыйшліся ад іспалкуму.—Гаворыць, як б'е, а, думаецце, амаль ня ўсе на яго баку, бо гэта ёсьць хітрая выдумка: усе пагрозы пакірованы толькі на некалькіх настаўнікаў, а ўсе пазваны на ўвагу... Бачыце—толькі адзін Язэп аказаўся...

— Я ня думаў гэтага, не спадзяваўся, каб так глыбока ўелася гэта бальшавіцтва вакол і ўсюды,—адказаў Сідор.—Пакуль ня прыехаў у Вікуры—ня верыў. А тота-ж, як не паглядзі—навакола, навакола... Скажэце, Павал Сымонавіч, заўтра прыдзеце на конфэрэнцыю сялян?—мэрам-бы чакаючы сабе ўцехі ў перадстаячай конфэрэнцыі сялян, з асобнай цікаўасцю зьвярнуўся Сідор да Паўлюка.

Паўлюк ізноў падазроні паглядзеў вакол й прыцішаным голасам адказаў:

— І сялянства такое самае... Што-б не сказала Савецкая Ўлада—тое й робіць... Усе павіннасьці выпаўняе, усе прыказы слухае...—Ён яшчэ прыцішыў голас.—Толькі вось летам крыху было раскальхалася, ды то бяспуцёва... А пасылья—як пляйстрык ла цела, ліпне да саветаў. Спадабала, Сідор Гарасіміч, спадабала гэты лад... Чаму? Што?—толку не добраць...

Сідору цяжка было далей што-кольвечы казаць. Яму не хацелася верыць тэй зьяве, якая яго аколіла й канчаткова труіла ўсе яго надзеі на скоры канец нялюбай яму ўлады. Месца службы, дзе ўдавалася яму прысябравацца да ўмоў, выцягаць мажлівасці да самавітага жыцьця і поруч пісаваць машыну працы ці, па ягонаму, „ужываць змаганьне з нялюбым ладам“, тое месца паказалася яму страшыдлам з вушамі й вачамі, з языком, які, чаго добрага, толькі ён, Сідор, прыедзе, усё выкажа, усё выявіць. „Ці варта варочацца назад, пі мае мэту зрабіць гэта? Для чаго й нашто? Якая карысць?.. Але не вярнуцца туды—то дзе-ж дзеецца? Не астацца-ж тут вось, у Вікурах, дзе нядаунія таварышы сталі бальшавікамі, ня хочуць з ім лічыцца, а з часам гатовы... ой... Трэ будзе ехаць, хоць“...

— Сідор Гарасіміч!—перабіў Сідоравы думкі Паўлюк, калі яны падыйшлі да вуліцы, на якой стала хата Сідоравай сястры,—што-ж, можа вечарам прыдзеце да Марылі?

— Ня ведаю...

— Прыходзьце сёньня, „тыя“ ня прыйдуць. Мы адны зъяромся й пагуляем.

— Ня ведаю.

— Ці-ж цэлую ноч сядзець дома?

— Можа й прыду.

— Прыходзьце.

На гэтым яны разыйшліся. Сідор пасьпешна, ня кідаючы думак, пайшоў праміком да сябе на кватэру і ўжо да заўтраўнага нікуды ня выходзіў.

VI

Назаўтра а першай гадзіне, толькі Сідор пасъпей паабедаць, да яго прышла настаўніца Марыля Слой.

— Ну, пойдзем на конфэрэнцыю, Сідор Гарасі-
мыч,—яна пазвала яго.

— Мо‘-ж яшчэ рана?—запытаўся Юрка, Сідо-
раў швагер.

— Не! Як ішла да вас, то бачыла—мужчыны
ўжо йшли.

— А! Трэба ѹсьці й мне,—сказаў Юрка.

— І табе?!—зьдзівіўся Сідор.—З якое-ж ласкі
табе?—запытаў ён швагра.

— Як, з якое ласкі? Наш Лагчынны район вы-
браў мяне ўпаўнамоцным. Быў надоячы сход і выбраў
мяне ды яшчэ двох суседзяў.

— Ого! Каб яшчэ ды ён дзе прапусьціў! Гэта-ж,
на яго ліха, так ударыўся ў бальшавіцтва, што няма
рады... Бяду нацягае на дом. Вось прыйдуць палякі
ці хто іншы, дык ліха-ведама, што рабіцьме. А, ду-
маеш, ён шманае аб чым? Каб ён так жыў... І колькі
ўжо ўшчуваю яго й колькі сваруся на яго—хочь-бы
што!—размахваючы рукамі й прытоптваючы нагамі,
ушчуvala Юрку жонка.

А Юрка, не шманаючы на жончыну гняўлівасць,
здавольна пасъмейваўся. Калі-ж тая скончыла яго
спавядাць, ён пакруціў галавою, зацягнуўся папяро-
саю й сказаў:

— Цудная ты, зусім цудная! Гаворыш—сама ня
ведаеш што. Няўжо табе галава баліць аб тым, што
я раблю? Або чым табе пашкодзіла Савецкая Ўлада,
што ты на яе гаўкаеш заўсёды? Палякоў шкадуеш?
Забралі сьвінню, дык хацела-б, каб і карову ім уба-
віць!.. Эх, баб‘ё, баб‘ё! Многа яшчэ вас трэба вучыць...

Выказаўшы гэта, Юрка адзеў кажух і выйшаў
з хаты. Юста вожыкам паглядзела ўсьлед мужу
і яшчэ не дала яму выйсьці з сянец, як пачала йзноў
спавядাць яго за бальшавіцтва.

Марыля, якая маўчала пры Юрку, цяпер здаво-
лена ўхмылялася, цешачыся гаворкаю Юсты. Хвіліна-

ад-хвіліны яна пазірала ѹ на Сідора, які, зрабіўши злосную міну, паглядаў у вакно ўсьлед за шваграм.

— Запраўды, цётка!—не съярпела Марыля,— ваш дзядзька мудрэй за другіх уцягнуўся ѹ бальшавіцтва. Нідзе нічога іхняга не прапусьціць.

— Няхай на яго прогліца, няхай...

— Прогліца-а!—скрэзь зубы вымавіў адварнуўшыся з вакна Сідор,—гэта ўжо праклёнам нічога не пасобіш, галубка. Зьвіхнуўся чалавек—і толькі!.. Зьвіхнуўся і—ведаеш, Юста,—стаў мне праціўным! Глядзець я не магу на яго. Лічу, што ты няшчаснаю стала, сястра...

Сідор выказаў гэта з цвёрдасцю ѹ са шчырасцю. Тут ужо нельга было яму пярэчыць, каб хто ѹ хацеў. Ни Марыля, ні Юста ѹ ня думалі гэта рабіць: яны маўчалі. Нічога не хацеў больш казаць і Сідор. Ён моўкі адзеўся, закурыў папяроску і зьвярнуўся да Марылі.

— Ну, пяройдзем, паслухаем, што сяляне казацьмуць на нарадзе. Як абмывацьмуць гэтых...

— Вы таксама ѹ іспалком?—запытала іх Юста.

— Так! Пойдзем паслухаем.

Юста нічога не сказала ѹ гасцінна прыйшла за імі да вуліцы.

Сідор з Марыляю ціхім крокам направіліся проста ѹ іспалком.

Ідучы, яны вялі гутарку на балочую для Сідора тэму—аб размаху ўплыву комуністых на сялянства. Марыля мала што ведала аб гэтым і не магла нічога пэўнага паведаміць Сідору. Яна ѹ гэтым пытаныні не разъбіралася, а заўсёды адказвала на яго чужымі словамі брахні ды зьнявагі.

Гутарацы так, яны падыйшлі да іспалкуму. Каля будынку і ѹ дварэ стаяла шмат падводаў. У іспалко-ме чуўся гоман, па якому можна было судзіць, што там сабралася многа дэлегатаў. Тымчасам з усіх канцоў мястэчка яны яшчэ падыходзілі ѹ пад'яжджалі.

Сідор з Марыляю спыніліся каля двара; Сідору хацелася паслухаць, што гутараць прыежджыя і які іх настрой. Вось кожнага дэлегата ён абводзіў вачыма

з ног да галавы, зазіраў яму ў твар. Сачыў і бачыў: усе яны, больш пажылых мужчыны, выглядалі весела настроенымі і ў гутарках выказвалі зацікаўленасць нарадаю. Адзін другому рассказалі, хто што мае казаць, як і што йдзе ў іх вёсках будаўніцтва Савецкага ладу, збор падатку, разъмеркаванье зямлі. Ніводнае скаргі на сваё становішча Сідор не пачуў.

— Ну, пойдзем у сярэдзіну,—сказаў ён да Марылі.

Яны праз некалькі часу ўвайшлі ў іспалком. Невяліке памяшканье было бітком набіта людзьмі. Яны займалі ўсю канцылярыю й дзіве бакавыя каморкі, высвабаджаныя ад сталоў і застаўленыя лаўкамі. У „габінэце“ прадсядацеля іспалкому, таксама адчыненым насьцеж, стаяў стол, прыгатаваны для прэзыдууму. Вакол стала грудзілася з дзесятак чалавек, якія запісвалі свае мандаты. Было душна і пахла вёскаю, сукном і чорным хлебам. Сідор з Марыллю на момант спыніліся пры дзвіярох і абледзелі вакол памяшканье: нідзе ня відаць было вольнага месца. Сяк-так яны праціснуліся да задняй сцяны й прытуліліся да вакна. Праз некалькі хвілін пачуўся званок і гоман змоўк. У іспалкоме стала ціха, ціха. Усе настаражыліся і, як адзін, узорыліся ў „габінэт“ прадсядацеля. У „габінэце“ за столом сядзела два чалавекі—прадсядацель іспалкому й пісар. Яны штосьці між сабою перашепталіся, азіраючыся на „залю“. Пасьля прадсядацель устаў і выказаў да дэлегатаў:

— Непартыйную сялянскую конфэрэнцыю я лічу адчыненай. Прапаную выбраць прэзыдуум.

На яго пропозыцыю выйшаў адзін з ліку дэлегатаў і прачытаў сьпіс прэзыдууму, які прапанавала комуністычная фракцыя. У ліку другіх у сьпісу было прозвішча Андрэя, якога мецілі ў таварышы прадсядацеля нарады. Прадсядацель іспалкому прагаласаваў сьпісак. Цэлы лес рук амаль ня ўсіх дэлегатаў падняўся ўгору.

— Аднаголосна,—паведаміў прадсядацель іспалкому, і тут-же яго слова заглушылі моцныя воплескі.

Сідор пільна прыслухоўваўся да кожнага слова і, калі перш пачуў імя й прозвішча Андрэя, а пасля ўбачыў, як Андрэй разам з другім пайшоў і сеў за столом, ён злосна скрыгнуў зубамі і адварнуўся ўбок. Вострая злосць на Андрэя падсказала яму кінуць іспалком і ўцячы дадому, але гэта было-б роўна таму, што Сідор ня выпауніў-бы паложанай сабе задачы—і ён перамог узяняты настрой ды астаўся.

За выбарамі тут-жа пашли даклады. Першы рабіў даклад прадсядацель іспалкуму аб сучасным становішчы Савецкае Ўлады. Сідор пераменна сачыў вачмі то за прамоўцам, то за сялянамі, якія ціхутка, з увагаю яго слухалі. Ніхто з іх не варушыўся, ніхто ня кашляў, а ўсе, як адзін, пільна сачылі вачмі ў „габінэт“, дзе сядзеў прэзыдыум. У словах дакладчыка часта зычэлі гострыя лаянкі на кулакоў, пагрозы за іх шкодную працу. Дакладчык таксама адмячаў клапоты Савецкай Улады аб сялянстве і заклікаў яго нясьціханна працаўца па адбудаванью краю.

Сідор на гэтых мясьцінах дакладу яшчэ ўважней настарожваўся і нясупынна абводзіў усіх прысутных. Яму ня верылася, каб ніхто з дэлегатаў ня выгукнуў якое-кольвечы лаянкі на Савецкую Ўладу ці не падаў спрэчкі прамоўцу. Хвіліна-ад-хвіліны да яго падыходзіла нейкая ні-то радасць, ні-то самаўцеха, што вось-вось паднімецца протест мужыкоў і ўся нарада пойдзе ўверх дном.

Але дакладчык пераказаў усю прамову і ніхто не прараніў і слова. Калі-ж скончыў, то зычны гул воплескаў быў пасланы ў аддзяжу за даклад. Пасля дэлегаты, як пчолы, рэзва загаманілі паміж сабою, весела настроіліся і адзін за адным уголас падавалі выказы: „О, і маладзец, наш Сылів!“ „Вось, праўду сказаў!“ „Ёсьць чаго паслухаць!“ Каля дваццаёх чалавек сарваліся з месцаў і панясьліся да стала, каб узяць слова ў спрэчках.

А калі спрэчкі пачаліся, дык толькі й чуўся з вуснаў кожнага прамоўцы жывы, гарачы водгук на воклік дакладчыка. У кароткіх, няскладных прамовах щэлы шэраг сівых барадатых сялян засьведчылі сваю

ўвагу, сваю спагаду да Савецкага ладу ды яго падрадкаў. Атрымоўвалася ўражанье, мэрам-бы ўся нарада сабралася ў іспалком, каб урачыста прывітаць тую гадзіну, якая прынесла ім жаданую волю.

Гэты настрой кідаў Сідора то ў жар, то ў холад. Штосьці цягнула яго хутчэй уцякаць, а разам другая сіла прыкоўвала яго к месцу. Марыля некалькі разоў звала яго выйсьці, але ён аднекваўся і ня пускаў.

— Вось, хай скончаць гэта пытанье—няпраўда, прарвецца! Вось мо' хоць адзін прамоўца знайдзеца,—папрасіў Сідор Марылі, калі яна пагрозілася пайсьці аднэй.

— Ну, добра! Толькі адзін,—згадзілася яна,— усё роўна нічога новага ня скажа.

Якраз гэтым адным папаў Юрка. Сідор ня прымециў, як той апынуўся ля стала, але толькі прымечціў швагра, як моцна скалануўся ад гневу і азірнуўся на Марылю:

— Бачылі гэта?

— Юрка!—прашаптала тая.—Пачуем, што скажа!

— Не, гдзез! Ідзем!—папрасіў Сідор Марылю.

Таўхаючыся між людзей, яны пайшли да дзявярэй, а ўсыльед ім нясьліся гучныя словаў Юркі: „Мы павінны помніць адно: што нам далі польскія паны і што зрабілі нам бальшавікі. А памятаць паноў кожны мае завошта—з іх імем звязана наша няволя, звязана разбурэнье краю, гвалты, пажары. Толькі бальшавікі нам далі волю, толькі ад саветаў—наша свабода й съветная будучына“.

VII

На конфэрэнцыі ў іспалкоме быў таксама Паўлюк, Мірон ды Варвара. Яны прыйшлі шмат раней Сідора з Марыляю й занялі месца ў бакавым пакоі за съценкаю, так што іх ня было відно з канцылярыі. Стоячы там, яны не маглі сачыць за ўсімі, хто заходзіў у іспалком, і хто з яго выходзіў. Праўда, Сідора з Марыляю яны чакалі з часу на час, пазіралі ў вакно, думаючы ўгледзець ідучымі, але пра-

пусьцілі й ня прымецілі, калі Сідор з Марыляю зайшлі ў іспалком. Вось усе ўтраіх так і пастанавілі, калі распачалася конфэрэнцыя, што Сідор, мабыць, матнуў на яе рукою й ня прыдзе паслухаць. На гэтым і спыніліся-б, каб выпадкова Паўлюк не азірнуўся ў вакно якраз у той момант, калі Сідор з Марыляю выйшлі з двара іспалкому.

— А во, бачыце! Сідор з Марыляю пайшлі! Усё-ж былі тут,—ціха падаў Мірону й суседзям Паўлюк.

Тыя паглядзелі ў вакно.

— Так, так! Пэўна, што тут быў. Давайце дагонім,—запрапанавала Варвара.

— Давайце, чаго далей слухаць!—згадзіўся Паўлюк. Пяцёра іх—Паўлюк, Мірон, Варвара і двое з дэлегатаў: настаўнік з вёскі Шула і лясьнічы з Шулаўскага лясьніцтва—таўхаючыся, праціснуліся да дзывярэй і выйшлі з іспалкому. Сідор з Марыляю ўжо падыходзілі да ўзгрудку на рынку.

— Гукні!—падаў Мірон Паўлюку.

Той стуліў пры губах рукі й гукнуў:

— Сі-ы-до-ор-р!!

Сідор з Марыляю абярнуліся й пасталі.

Праз пяць ці шэсць хвілін да іх падышлі Паўлюк з кампаніяй.

— Ну, дзе-ж былі, Сідор Гарасімч?—запытаў Паўлюк Сідора, вітаючыся з ім і знаёмачы яго з шулаўцамі.

— Дзе быў? Пэўна там, дзе й вы...

— А вы ў іспалкоме былі?—перабіла Марыляя.

— Вядома што! Вось угледзелі вас праз вакно і выйшлі... Чакалі-чакалі і думалі, што вас там ня будзе,—рэзва адмовіла Варвара.

Гаворачы, яны ўсе разам кранулі ѹсьці.

— Куды-ж цяпер, Сідор Гарасімч?—крыху прайшоўшы, запытаў Паўлюк.

— Трэба на кватэру,—адказаў Сідор.

— А вечарам ня думаецце нікуды?

— Ня ведаю...

Прайшоўшы яшчэ з гоні ўсе разам, далей яны разъబіліся на двое й пайшлі паасобку ў розныя бакі:

Мірон з дзяўчатамі, а Сідор з Паўлюком і шулаўцамі.

— Ну, як вам? Бачыце, вось якія мужыкі! Як адзін, у далоні б'юць: хваляць парадкі... Во, нават, Юрка... Не казаў я?—выказаў Паўлюк.

— Так! Дзівіць мяне... Я ніколі ня думаў, што яно так, што так глыбока ўелася бальшавітства... Ня думаў... А тата-ж...—Сідор нездаволена пакруціў галавою і ня мог даказаць.

— Сідор Гарасімч! а ўсё-ж яно не якраз так, як мы бачылі. Ёсьць шмат і праціўнікаў бальшавікоў. Вось каля нас стаяла з дзесятак мяшчан—дык съмяяліся з усімі цэрамоній, толькі ім нельга выказвацца...

— Так, нельга выказвацца...—шэптам падмацавалі шулаўцы.

— Гэ! што дзесяць, калі сотні пляскаюць у далоні, сотні... Што дзесяць! Каб наадварот...—матнуў рукою Сідор.

Яны прайшли рынак і спыніліся пры вахадзе ў вуліцу.

— Можа вечарам яшчэ наведаем у іспалком? Яшчэ шмат пытаньняў абгаварвацьмуць... Цікава пачуць, як будзе абгаварвацца школьная справа!—выказаў Паўлюк да Сідора.

— Не, не пайду!—суха адказаў Сідор.

— Чаму? Мы зойдзем...

— Нічога не паможам! Запраўднае гняздо бальшавікоў... Усе, усе атручаны ім...

Забыўшыся развязітацца, Сідор пайшоў на кватэру. Паўлюк з другімі вярнуліся назад.

VIII

Увайшоўшы ў хату, Сідор застаў дома сястру. Яна мяшала гавядам цэбры, і калі Сідор прачыніў дзъверы, кінула работу й звярнулася да брата з пытаньнем:

— З іспалкуму прыйшоў, Сідорка?

— З іспалкуму.

— Што-ж там чулі добрага?..

Сідор нейкі час памаўчаў, паслья сур'ёзна з прыцікам адказаў:

- Пачуеш?! Ведама ўжо, што ў іспалкомах пачуеш!.. Твайго Юрку чуў... Да стала цацку...
- Чаму?...—зьдзіўлена запытала Юста.
- Чаму?.. Вунь расьпінаеца на ўвесь іспалком.

Такі аратар, што ходзь ты...

- За бальшавікоў ці супроць?
- Супроць! Навучыла-ж ты яго супроць!

— Ай, ай! І чаго яму трэба лезьці... божа мой!.. На яго хвароба, на яго!—заявляла Юста.—Дык ты-ж паверыш, Сідорка, я й сама ня ведаю, што з ім рабіць... Вось да таго ўкляпаўся ў бальшавіцтва, што жыцьця няма... Стары чалавек...

- Табе кінуць трэба яго!—адсек Сідор.

Гэта пропозыцыя азадачыла Юсту. „Кінуць!“—то ўжо пераходзіла ўсю яе злосць на мужа й глядзела ёй у очы чымсьці незъясчёна-страшным. Яна разумела пасвойму шкадлівасць таго, што Юрка ўмешваеца ў бальшавіцкія справы, але гэта шкадлівасць не надаўміла ёй ні разу паставіць сабе руbam пытаньне аб адносінах з мужам. А тут раптам чуе гэткую раду ад брата. То, пэўна, нешта нейкае ўжо сталася з Юркам. Сідор-жа не павінен жыў-здаю ўсе палохаць.

— Сідорка, чаму ты так кажаш?—баязьліва запытала Юста.

— Таму, што бальшавікі—гэта разбойнікі й згубіцелі. І твой Юрка—таксама... Ён бальшавік—і ты не павінна, жывучы з ім, ганьбіць наша котлішча...

Сідор, выказаўшы гэта, прыстукнуў нагою, нібы павеляваючы сястры выпаўніць яго раду. Юста ня ведала, што адказваць, і моўчкі пытальным поглядам сачыла на сур'ёзна выглядаўшага брата. З яе рук выпала мешалка, стукнуўшыся аб цэбар, але Юста не заўважыла гэтага. Таксама не заўважыла яна й таго, што на дварэ цямнела, і ў хаце па куткох пачаў туліцца змрок. Наогул, Юста была ашаломлена братавымі словамі й ня ведала, чым на іх адказваць...

Ёй памог выйсьці з гэтага становішча Юрка, які з прычыны перарыву нарады наведваў хату. Няпрыметна для яе й Сідора, ён прайшоў у двор і, апнуўшыся на парозе, стукнуў сенешнімі дзъвярамі. Сідор хутка перамяніў устой, а Юста, нібы ачнулася, хапілася за мешалку й пачала мяшаць цэбры.

— Ты яшчэ не падала паранкі?— запытаў Юрка, увашоўшы ў хату.

— Не падала, не пада-ла! Муштраваць толькі любіш, а сам, як той валауга, цалюткі дзень бадзяеца бяз нічога... Да сэрца вельмі даліся табе гэтая бальшавікі! Ня вылазіць з іспалкому. Ці-ж то ёсьць лад?— скорамоўна, трymаючы мешалку ў руках, залепятала Юста.— Пакіне ўсё ў хаце, хоць захлынісіся адна, а сам у аратары ходзіць... Трэба вельмі табе людзей пасъмяшаць?!.. І так з-за цябе жанкі вочы дзяруць... Хапіла-б і без цябе бальшавікоў... Чаго табе лезьці?

Юрка, зрабіўшы сур'ённую міну на твары, даў выгаварыцца жонцы, а пасъля спакойна, але цвёрдым голасам адказаў:

— А цябе мо' гэтая жанкі й вучаць брахаць вось так? Ведаю я, хто гэтая твае жанкі! Мікуліха да Дзежыха якая. Не падабаецца ім Савецкі лад— вядома. І гонар апаў і павага мінулася. Сыны паўцякалі ў Польшчу, дык думалі прасіцьмуць іх зъвярнуцца, а тут яшчэ забаранілі... Не глядзі на іх— свой розум мей!

Юста ня ўнімалася.

— Ня трэба мне больш того, што я маю... Хай ужо ў цябе занадты розум, каб ён табе высах! Аж брыдка робіцца... Вось праўду кажа Сідор, што ты род наш ганьбуеш сваім бальшавіцтвам? Навошта яно табе?..

— Сідор кажа-а?— раззлавана выгукнуў Юрка,— Ссі-ы-дор?! Я ведаю, што Сідор... Чуў ужо я пра твойго Сідора! Ходзяць ужо ўсякія чуткі па мястэчку й за мястэчкам... Прыехаў сюды настаўніцтва бунтаваць... Вось ужэ даведаліся аб ім! Толькі мне ўвага... Сідо-ор ёй кажа!

Сідор, як стаяў моўчкі, так раптам заварушыўся на месцы і ад злосці закрычаў:

— Пляваць я хачу на ўсіх і разам н-на... Не пераарыштоўваеце ўсіх—нарвяцесь зараз... „Усе ведаюць!“ Хай ведаюць! Я сам не таюся, што я кроўны вораг бальшавікоў... Ненавіджу іх, як... Гэта—барбary! Яны зглумілі ўсё багацьце краю, разъబілі душу свядомаму чалавеку! Яны...—ён запнуўся й зрабіў колькі крокаў па хаце.—Я лічу абразаю, што мая сястра мае мужам бальшавіка... Так! І я кажу ёй: кінь, каб не паскудзіць нашага роду...

— Так?—Юрка разыняў руکі й наскакам падбег да Сідора.—Вон! Вон, панскі агент! Ты што гэта? Прыйехаў бясчэсціца маю хату й маё імя? Вон! Яго-масць тут знайшоўся! Душу яго разъబілі!... Голаў разъбіца малана... Вон, каб і нага твая ня была тут!

Бачачы мужа ў гэткім гнеўным настроі, Юста ня брала сабе ў глузд, што тут чаўпецца, і перш, вытарашчыўши вочы, глядзела на абодвых, а пасля кінулася ўцішаць Юрку, крычучы:

— Што ты робіш, вар'ят? Што ты робіш? Не сарамаці людзей! Завошта-а ты наваліўся на яго?.. Ці ты маеш розум?

А Юрка крычаў:

— Вон! Абаіх вас паганю! Мне не патрэбна вішага шляхецтва... Калом яно мне вылезла за сорак гадоў. Годзе!.. Прэч з дарогі! Я—бальшавік і ня выношу жаднага панства. Вон, вон! Ня выйду з хаты, пакуль гэты ягомасць ня выправадзіцца...

Праходжая вуліцаю застаноўліваліся перад хатаю... Крык і лямант цягнуўся з гадзіну. Юрка не здаваўся і гнаў Сідора з хаты. Юста абараняла брата, то ўпрашвала яго выйсьці на час да знаёмых. Сідор-жа „принцыпова“ лаяў бальшавікоў і швагра. Але, лаочы Юрку, ён ужо ня думаў ні аб чым добрым. Гэтыя трывалы дні, якія ён пасльпей пражыць у мястэчку, зрабіліся яму годам—ды годам ня простага жыцця, а балячых мукаў разувер'я, ашаломленасці зьменамі тварышоў і страхам перад пагалоўным захопам жыцця ненавісным яму бальшавіцтвам. Усё гэта так

яго знэрвавала, так стузала, што ён увачавідкі адзна-
чаў, як рабілася яму цяжка й нявыносна ў вікураў-
скіх абставінах. Звакол і зусюды глядзелі на яго ты-
сячы вочаў атручваючага страху, тысячамі галасоў
звінелі ў яго вушшу. Перад ім стаяў Юрка, а Сі-
дору здавалася, што гэта—ажыўленае бальшавіцтва,
якое вось-вось съцісьне яго сваімі рукамі й задавіць.
І калі ён спрачаўся й лаяўся з Юркам—то гэта толь-
кі, каб не маўчаць. Каб не маўчаць, бо гэтаму супя-
рэчыла ўся яго істота. Трэба было шмат здарэнняў,
многа самааховы ды разам каменны цярплівасці, каб
зьнізіцца да таго, што ён бачыў і чуў. Але пракідкі
й дасціпны Сідор адчуваў сябе ваўком у зasadзе,
якому ўсё-ж трэ' было зламаць съмеласць і пакінуць
гордасць.

— Шша-а, шша-а!—пакорліва суцішыў Сідор
швагра, калі той ня ўступаў, а ўпарты гнаў яго вон,—
я пайду! я пайду... Я пайду, каб ня прыходзіць
ужо сюды. Годзе!.. Няхай заклятай будзе тая часіна,
калі я пераступіў гэтых парог...

Сідор пасыпешна пачаў адзяванца. Адзяючыся, ён
раз-по-разу пазіраў у вакно. Ад таго, што яму кіда-
лася ў очы ў згушчаным змроку вакна, Сідор то
ўзвышваў, то паніжваў сваю нясьціханую лаянку, якая
„злучыла іх род з родам Юркі“ і тae часіны, „якая
завяла яго сюды“. Юста з мешалкаю ў руках тупала
па хаце і то кляла мужа, то перапрашала Сідора, каб
той не злаваў, каб ня слухаў „дурня Юркі“ і заста-
ваўся.

— Куды-ж, братка, пойдзеш нанач?—казала яна
Сідору,—заставайся ў нас... У хару плюнь заразе гэ-
тай—і заставайся! Гэта хата не яго... Я больш гаро-
вала на яе. Мой пасаг паставіў цябе на ногі,—адва-
рочвалася Юста да Юркі.—Гаспадар знайшоўся! Вось
заўсёды так, як і сёньня: валочышся, мэрэм съяты
бяз вуму, цэлы дзень, а ў хаце—хочь вецер гуляй!
Мая хата! Скула табе ў горла, а ня хата!

Далей ізноў хапалася за Сідора, просячы:

— Не ганарыся, Сідорка! Мала што гэтых вар'ят
крычыць! Не зважай.

Але можна было Юсьце казаць гэта, а здарэнье ишло іншым кірункам. Юрка настойна—што далей, тым адчаяньней лаяў швагра, паказваючи яму на дзъверы, а Сідор съпяшыў злажыць у куфэрак свае рэчи. Калі-ж ён сабраўся, то падышоў да Юсты, суцешыў, каб тая ня плакала і, пацалаўшы яе ў голаў, рашуча выказаў:

— Бывай здарова, Юстынка! Прашу цябе—разыйдзіся ты з гэтым вар'ятам, з бальшавіком гэным паганым. Аберажы сябе і нашу фамілію... Бывай!—і выйшаў з хаты.

— Вон, панскі пасылач! Вон, бляяк! Каб і нагі твае тут ня было!.. Ідзі, шукай месца, дзе тваёй ганаровай душы даспадобы. Вон, вон! Так, так—ноччу, як сава, як кажан! Прыехаў тут шляхецтва сваё паказваць! Гіцаль, паскуда! Н-не, галубчык, забудзь бывалае... Ха-ха-ха! Многа ўжо гэткіх, як ты, скавала ў сябе ночка... нікуды не ўцячэ-эш-ш!

Юрка пакрыквай так, стоячы ў вакне, і задаволена слухаў, як Юста разьвітвалася з Сідорам за пярогам, клянучы й лаючи бальшавіка мужа.

IX

Мо' з гоні ад Юркавай хаты Сідор прабег безабдумна й безаглядна. Нейкая незвязанённая яму, але моцная й страшная сіла гнала яго ў цем ночы, як найдальш ад голасу Юркі, які, здавалася яму, мэрэм раздражнены чмель, гнаўся за ім і выў над вухам.

Паслья штосьці Сідора супыніла; ён сыйшоў убок са съцеккі, прыслухаўся, ці за ім хто не бяжыць, і запытаў сябе: „Запраўды, куды-ж мне йсьці? На два рэ—цёмная ночь... Ды й брыдка прасіца дзе-колечы нанач. Што могуць падумаць! Ах, чорт надаў мне на ведаць гэтая Вікуры!.. Ужо ня знайдзеш сухога месца, калі паводка разылілася... Кругом бушуюць хвалі!“

Здалёку хтось гутарыў. Сідор кінуў думашь, выйшаў на сярэдзіну вуліцы і пайшоў насустроч гутарцы. Але, прайшоўшы колькі сажняў, ён як-бы адумаўся—вярнуўся назад. Яму заздрочыла прайсьці пауз

хату сястры й пераканацца, ці толькі й было гісторы, каб яго выправадзіць з хаты, ші крык ды лаянка цягнецца далей. „Аб табе чуткі ходзяць“—гэтыя слова Юркі глыбока запалі Сідору ў нутро, і ён у сваім расшавеленым выабражэньні маляваў розныя прыкрыя для сябе дагадкі. „Каб, адно, Юрка ня йграў перадатачнае ролі, а то...“—і за гэтым „а то“ йшлі розныя мажлівасці, якія не мілавочна глядзяць на гэткіх, як ён, Сідор, і якія пачалі яму здавацца.

Пазіраючы ў бакі, мэрам крадучыся, крыху падрыгаючы ад холаду, Сідор ужо падбліжаўся да швагравае хаты, як раптоўна яго пазвалі:

— Сідор Гарасімч!

Сідор спыніўся і, крыху сумеўшыся, абазваўся:

— Я!—і пачаў узірацца на двух падыходзячых.

— Сідор Гарасімч,—цішэй загутарыла да Сідора Марыля (то была яна з Варвараю), падбегшы да яго,— Вы ня йдзеце дадому начаваць!.. Хадзем да нас,— хапіла яна яго за руку.

— Чаму?—напалохана запытаў Сідор.

— Ведаецце, пра вас пусьцілі дрэнныя чуткі. Вас залічаюць агентам контр-рэвалюцыі... Вось, нават, і на нарадзе ўжо паднімалася гутарка пра вас. Макар, расказвалі так, абгаварваючы школьнную справу, нападаў на настаўніцтва за яго чорнасотніцтва і ўмяшаў туды ў вас... Ды яшчэ так, што ўсіх абурыў.

— Як? Плаха?

— Так... Кажуць, апавяддаў, што нібы вы прыехалі й разводзіце тут супропіўсанецкую агітацыю. Настройваеце настаўніцтва супропіў школьнай політыкі і наогул... Вось, на кожны выпадак, ідзэм да нас...

Сідор разам кінуў усе іншыя роздумы і спыніўся на tym, што паведаміла яму Марыля. Хоць у яе паведамленыні й было многа знаёмага, чаго хітры Сідор заўсёды ня спускаў з думак, але тая раптоўнасць, з якою ўсё гэта чынілася, аглузьдзіла яго. У ваччу ажылі ўсе вакольныя рэчы, зацюкала сполахна сэрца,

— Ідзем, ідзем хутчэй!.. Паганыя, як у іх усё скора робіцца! Ці бачыш ты?—паўшэптам выказаў

ён ні-то да дзяўчат, ні-то сам да сябе і пасъпешна
рушыў уперад, ухіляючыся блеску праменяня з вокан
хат.

Дзяўчаты подбегам пагналіся за ім, перапыняючы
яго ў паўголасу:

— Сідор Гарасімъч, вы ня туды пайшли. Чакайце!
Нам трэба на другую вуліцу!.. Чакайце!

А Сідор, не патураючы іх зову, як нацкованы
воўк, безаглядна бег у цемнату вуліцы.

ЧЫРВОНААРМЕЕЦ ПАНКЕЛ ЛІПА

I

Калі Панкел Ліпа вярнуўся ў казарму і прайшоў у сваю роту, то яго таварышы ўжо спалі. У казарме было ціха: толькі й чулася глухое цюканье старога загарка дзесьці за съцяною ў канцылярыі ды мерныя выразныя стукі вартаўніка па калідору.

У абудвых бакох калідору, у няглыбокіх ямках лёхах у съцяне, былі ўстаўлены замурзаныя дымам, недагледжаныя лямпы-свірэлкі, якія, цьмяна гаручы, кідалі ад сябе смуглае праменьне.

Панкел пільным узрокам агледзеў усё памяшканье, паківаў чамусьці галавою і спакойна ўсеўся на сваёй койцы, якая трэцяю стаяла ад надворнай съцяны.

— Эх, і абрыйда-ж усё да чорта... Але няма разы, хоць ты захлыніся. Колькі часу ўсё адзін і адзін, бяз родных, бяз усялякае аб іх чуткі... Адзін адным—нібы саўлук, нібы бязродны... Вайна й вайна! Канчатку ёй, заклятай, ніякага няма. Толечкі вярнуўся з фронту раненым, пакалечаным... ні дадому, ні да сваіх, а ў шпіталь, халодны, брудны, бездаглядны мур... І столькі мукаў перацярпеў, столькі здароўя загубіў!.. Чужыя людзі, койкі, енкі... І вось, яшчэ нават як сълед неачуняў, а тут, глядзіш, ізноў зьбірайся на фронт... згарэў-бы хоць ён тамака... Гэта-ж жартачкі-ы! Ці-ж хопіць мяне на гэтыя новыя мукі?..

Панкел ізноў пакруціў галавою, выказаў злосную міну і заскрыгатаў зубамі... Азірнуўся вакола сябе. „Не! на гэты раз на фронт не пайду... Хаця-б ачу-хацца ад гэтых ранаў. Досыць! Чаму мне трэба больш за ўсіх ваяваць? Ды за вошта мне ваяваць трэба?“

І Панкел бадрыўся ад выказаных думак ды мерыўся ажно выкрыкнуць іх уголас, але надыйшоўшыя новыя роздумы яго спынілі, ахаладзілі. „А калі прымусяць?“ мігнулі яны перад ім. І Панкел спалохаўся іх; крыху памаўчаў у нейкім глузъдзе. „І калі прымушаць ~~мені~~, будуць застаўляць, то й тады не пайду, не пайду і квіта... Хай што-хоць са мною робяць. Не паслухаю прыказу, ні за што. Сапраўды кажа Проў: „Будзь цвёрдым і ня гніся так лёгка пад прыказамі. Мала што табе бальшавікі пачнуць прыказваць, ці-ж усё ім выпаўніць“. Так: ня буду выпаўняць, стану крыху паўпарцей“.

Панкел устаў з койкі, смачна зяхнуў, справадзіўшы позіх зацяжным енкам, і пачаў распяразваць патругу. Выняў гвоздзік спронжкі з дзіркі рамяні і спыніўся, „Ах, як добра было-б пагутарыць цяпер з Провам, удаваіх, наасобках. Цікава пачуць, што ён мне парадзіць зрабіць, калі ўсё-ткі й прымусяць мяне пайсьці на фронт. Цікава! Вельмі цікава! Вось ня буду спаць—пачакаю яго“, парашыў Панкел і аддаўся новаму наплыву думак, ня цэльных, трывожных, смутна-нявыразных. Іх назойны рой скаваў Панкела як ланцугамі і прымусіў спакойна сядзець.

Вакола яго таварышы ўжо храплі. Адны ляжалі на сваіх койках спакойна й нярухома, другія варочаліся з боку на бок, бы на спрунжынах, кракталі; іншыя не маглі супакоіцца ад кашлю й охалі. Вартаунічага хутка стала ня чуваць, нібы і ён задрамаў.

— А мо^и Проў ужо і сьпіць?—мігнула ў Панкела думка, і ён азірнуўся ў бакі, нібы шукаючы яго койкі.

— Не, месца зусім пустое,—адказаў Панкел сам сабе.

Прова яшчэ ня было—значыць дзесяці ён спазніўся ў горадзе.

„Трэба яшчэ крыху пачакаць; потым пачну расправацца, а вось, покі зъбяруся лажыцца, ён і натрапіць... Але-ж і хітры, аднак, гэты Проў, нечага сказаць! Усё пранюхае, усё дазнае—дзе і што і як; і тлумачыць усё з сэнсам, талкова. Вучоны, хітры, відаць, з бага-

тага котлішча... ня мне равеснік... Бач, як усяго ба-
гата мае пры себе: і кавы, і бялізны, і гроши, і ўсяго.
Не шкадуе нічога. Гэтак, вядома, і служыць ня цяж-
ка. Ды, нябось, яшчэ на фронце ні разу ня быў... Ні
на фронце, ні на варце... Круціцца сабе, нырпаліць
па горадзе і ня знайся... Ёмкі-ы, о-го-о, казаць нечага.
Купца якогась сын, няйнайчай... Па ўсяму відаць...
Ды і ў гутарцы, ліха яму, цягне за іх... за сваіх; гля-
дзіш—так і гне ў іх бок, заступаецца, усяляк іх аба-
раняе.

Панкел кіўнуў галавою і ўздыхнуў: „Ну, вядома,
так ужо мабыць і трэба... Гэта не вялікая ганьба, ма-
ла што... Аднак, хлопец ён усё-ткі разумны, тлумач-
ны... Судзіць справядліва, толкам, ажно люба паслу-
хаць... Вось я асабіста дужа люблю яго паслухаць” ...

Панкел паціху, з перапынкаю разъдзяваўся, кож-
ную реч зьвяртаючы акуратна і кладучы—што ў но-
гі, а што пад падушку, іншае-ж пад голаў. „Няйна-
чай трэба дачакацца Прова,—думаў далей Панкел,—
трэба вымусіць яго на гутарку, парадзіцца з ім, што
рабіць... Усё-ткі два розумы, дзьве галавы—не адзін,
не адна” ...

Панкел абарваў думкі і пачаў ззуваць боты, крэк-
чучы ад ныцця съпіны і колкі ў баку.

— Ах, так ломіцы! О-ёй-ёй! Ох-хо-хо! Вось і едзь
на фронт... у дарозе згінеш,—шэптам праказаў сам
сабе Панкел і хапіўся рукою за плечы, потым за бок...

У гэты час пачуўся ціхі стукат дзьвярэй, а по-
тым і шорханье шагоў. Панкел алагнуўся ад койкі
і паглядзеў убок дзьвярэй—то прыйшоў Проў, які па-
ціхеньку, з асьцярогаю, каб не нарабіць груку, на
пальчыках заварочваў вузкімі праходамі к сваёй кой-
цы. Панкел нібы не прымячаў яго і нырпаліўся над
сваёю пасыцельлю.

— А ты ўсё яшчэ ня съпіш? Нябось, нядаўна вяр-
нуўся ў казарму?—падышоўшы, шэптам запытаў яго
Проў.

Панкел паважна адагнуўся ад койкі і пільна агля-
дзеў Прова. З ног да галавы акінуў узрокам, з
хвілінку памаўчаў, потым загутарыў:

— Ня вельмі даўно прыйшоў і я. Прыйшоў і задумяўся: гэта-ж хочуць ізноў адпраўляць нас на фронт, а мне так ня хочацца, так страшна... ні-то, бач, каб баяўся, але ад болю, ад незажытых ранаў... Страшна, і я рашыў прычакаць вас, каб пагутарыць крыху аб tym, як тут быць, што рабіць, каб...—адрыўна, ня-ўпэўнена, нібы намацоўваючы грунт, адказаў Панкел, павярнуўшыся к Прову і падступіўшы да яго на шаг.

— Мяне? Чаму гэта?!—нібы зьдзівіўся Проў і затаіў выплыўшую на твары радасць. Моўчкі абудва прыселі побач на койцы Панкела і некалькі часу памаўчалі.

— Ці чулі вы, што нас ізноў на фронт думаюць пасылаць?—першым пачаў Панкел, недаверна аглянуўшыся вакола сябе...

— Так, чуў, думаюць... Што-ж дзіўнага ты ў гэтым знайшоў?

Панкел крыху памаўчаў, потым сказаў:

— Ня хочацца, ведаеце, абрывда вельмі... Я не паправіўся якраз... усё цела ные, ломіць... Ды і падумайце—восьмы год я ўсё гэтак вандрую: то на фронт, то назад у шпіталь... Пяць разоў быў ранен... Увесе час бяз вестак аб родных, дзе і што яны; ня ведаю долі ні жонкі, ні дзяцей... Знайсьці-б іх, праведаць аб іх што-кольвечы, на хвілінку з імі-б угледзеца і... больш нічога... Тады-б я зноў гадзіўся на справу, маўчаў-бы, слухаў і выпаўняў-бы прыказы... Хоць яно-то й супачынку дужа хочацца; чалавек ня сталь—ня можа трываць бясконца, ну... Але то няхай сабе, вось яшчэ мо' як пратрымаўся-б... толькі сямейка, дачушка, хата... Дзе яны і што? Без капейкі грошай пакінуты... Ах, канчатку няма ні гэтай вайнезавірусе, ні гэтым фронтам паганым, ні...

На твары Панкела бегалі балочыя сударгі, мяніючы свае абрывы за кожным словам; голасна праводзіў іх востры скрыгат зубоў і адчайны выверт рук.

Проў пільна сачыў за выразам твару Панкела і, пачяшаючыся ўнутры, думаў: „Вось яшчэ адзін... Гэта паказвае, што ўжо ёсьць глеба, гатова... Ды чаму-ж ня быць? Стаміліся людзі, заезьдзілі іх уканец баль-

шавікі... Затое і іхня скрэпы началі трашчэць... Можна цяперака арудаваць з посыпехам... латва... Вось на заўтрашній рахубе трэба будзе абраціць усё і брацца за справу стараньней... Толькі пагнуць у гэты бок... як належыць...

— Слухай, Панкел, а давай паспробуем зрабіць так, каб нам зусім не ваяваць, добра?—асьцярожна парадзіў Проў.

— А ласьне гэта можна зрабіць?—зацікавіўся Панкел, нібы акрыяўшы ад нейкага сполаху.

— Гм! Як зрабіць?—Проў, агледзеўся вакол па казарме; гэта зрабіў і Панкел.

— А вось...—пачаў ізноў Проў,—на фронт пойдзем ахвотна, паслушна, а па дарозе—давай падгутарым чырвонаармейцаў, і як прыдзе да бойкі—уцяком з часьці, здамося ў палон: „Бярэце нас! Здаёмся!“ крыкнем і перабягом да казакоў... усе, палком, гуртам... А там, а там у іх і адпачынем... У іх усяго ёсьць, і мы ўдостач пад'ядмо... Га, Панкел, згодзен ты на гэта?

— А ці-ж можна так?—перапалохана запытаў Панкел.

— Вось цудны які, а чаму-ж не? Хіба ты мне ня верыш?

Панкел задумаўся.

— Н-не-э, ведаеце, цяжка і... страшна здавацца ў палон. Ды й брыдка, непачэсна-а... Гэта провокатарства, здрада. Усе будуць пальцам тыкаць: „Здраднікі, прадаўцы“,—скажуць. А што дастанеш за гэта? Ласьне пахваляць за гэта нашы ворагі? І дадуць якія-кольвечы прывілеі?

— Го, браток, ня думай благога... Не ашукаешся; хто да казакоў пераходзіць—даюць таму ўсякія палёгкі... Ды што казаць! Там народ—ня нашаму раўні! Далікатныя, паністыйя ўсё... Ведае, што рабіць і як абыходзіцца. Усе вучоныя, разумнікі... Там, у казакоў, зусім інакш нашага... Кінь, браток, верыць бальшавіком! Брэшуць яны, ня болей.

Проў цікаўліва, з падмігамі, з захаванымі ў маршынках твару лёгкімі калючымі хітрыкамі, акідаў Панкела празрыстым поглядам, сочучы за тымі адбіт-

камі ўражаньня на яго твары, якія пакідала за сабою гутарка.

Панкел-жа маўчаў. Некалькі разоў, з перацягамі нібы з пуду, прабягалі па яго смуглым задуменным твары пуглівыя, недаверныя ўхмылкі, пакідаючы за сабою съяды глыбокага суму, вострага сумненія і густое шкоды чагосьці, яму аднаму вядомага.

— Ну, як-ж?—даўшы яму падумаць, запытаў Проў, не перастаючы ўвесь час азірацца вакол сябе.— Памойму, будзе ці не? Разабраўся?

— Гэта не салдаты, і не ваякі: сёньнека к нам, а заўтра, ад нас,—скажуць яны. І будуць зьдзекавацца над намі, як і над усімі іншымі нашымі таварышамі... І шомпалы, і розгі, і растрэлы... О, не, гэта, памойму, няцікаўна.

Проў нецярпліва даслухаў, пачасаў вісок і сказаў:

— Кінь, браток; то бальшавіцкая брахня... пераканалі цябе бальшавікі, каб застрашыць чырвонаармейцаў, адбіць у іх ахвоту... Го-о! А колькі, аднак, здаецца нашага брата-а! І добра робяць, вылазяюцца з лапаў бальшавіцкіх!..—сьціскаючы ў сваёй руцэ руку Панкела: разуверваў і ўгаварваў яго Проў.—Ты вер мне, Панкел: зусім хлусъня тое, што нібы-то казакі ці дабравольцы з намі—чырвонаармейцамі—дрэнна абыходзяцца... Я табе кажу... Падумай, што-ж бы то было, каб гэта так рабілася—тады-б на чым выгравалі-б ваюочыя між сабою стороны? Кожны разьлічвае на спакусу і абман сваіх ворагаў. Ой, колькі здаецца чырвонаармейцаў казаком! І гэта казакі добра ведаюць, і шануюць тых, хто ім здаецца ў палон. Ну, сумняваешся?

— Трэба крыху падумаць,—адказаў Панкел.

— Ды кінь, браце! Чаго там болей думаць? Чаго сумнявацца? Ня век-жа жыць табе на фронце, то ў казарме; ня век-жа грозіць жыцьцю, ліха ведае за што і како... Калі думаеш аб сабе, аб сям'і, то трэба-ж скончыць з гэткімі варункамі калі-колечы і адпачыць трохі... Ці-ж аднаму табе за ўсіх адбаярвацца? Ці-ж больш табе, чым усім трэба? Ды, галоў-

нае, за якую тут падзяку, ўсё гэта?—горача і стара нна казаў Проў.

Панкел шчыра падумаў, потым, дапытліва адказаў:

— Ну, добра; а калі я й згаджуся, рашу, то як гэта будзе там, на фронце, вымеркаваць?

Проў шчыльна прытуліўся да Панкела і на вуха прашапцеў:

— Гэта ўсё будзе зроблена і абмяркована падра-
бязна... Ты зойдзеш да мяне, я буду ў штабе і паза-
ву цябе... Там у нас ўсё наладжана—цэлы гурток
ёсьць, організацыя цэлая. Вось там мы ўсё і абладуем... ~
На фронце ўсё відней, спрытней, а тут... нельга ска-
заць, як выйдзе... Галоўнае—будзь пэвен; пільнуйся
мяне: я аб ўсім табе буду казаць, як і што рабіць.
Ну, як, Панкел? Латва?

Панкел памаўчаў. „Ён ужо здаўся! Далей ня вы-
цягнё“, прабегла ў думках Прова, і ён падняўся з
месца і пацягнуўся. Яго твар выказваў радасць пе-
рамогі яшчэ над адным чалавекам.

— А хочаш,—прыгнуўся ён к Панкелу, не даю-
чи яму апамятавацца ад разам нахлынуўших на яго
думак і ўздыму пачуцця,—і ты можаш быць залі-
чаным да нашай хэўры... Ты можаш съмела падга-
варваць і другіх сваіх таварышоў: бач, бліжэйшых
да цябе і надзейнейшых... Цішком, вобмацкам, вы-
прабоўна... Кожны чалавек—лішні гвозд у справу.
Чымсьці болей нас будзе—тым съмялей і вярней...
і ахватней... Папрабуй, а ну-ж і ўдасца... здалёк так,
з падходам...

Проў прытуліўся да яго вуха...

— У нас за гэта плацяцца гроши. Ды іншая па-
дзяка даецца... Такі ўжо зроблен парадак... Прабуй...
перш шапні, памацай, як кажуць, бяз імяў, здалёк...
як нічога-б сам ня ведаў, а, бач, з чутак, з перадач...
вядома, нібы звычайны чырвонаармеец сярод сваіх...—
асьмеліўся пасуліць Проў, угадваючы падатлівасць і
і прыхільнасць да сябе Панкела.

— Самае важнае для мяне—гэта дамоў-бы на ка-
роткі час... тады-б... то-ж ад фронту недалёчка... Вось

мо́-б гэта праз вас можна было-б, то...—дапытліва праказаў Панкел.

Проў здаволена ўсьміхнуўся.

— Чаму-ж не—будзе й гэта. Колькі хоць... Чымсьці болей ты прывабіш да сябе—тым болей дастанеш падзякі... Ня толькі дамоў пусьцяць, а й грашыма яшчэ надзеляць на дарогу... толькі пастараіся... не сумнявайся, брат, ні капелькі...

Проў не даказаў: стукат шагоў вартаўнічага, пасъпешна заходзіўшага калідорам, яго перабіў...

Проў швыдка адскочыў да свае койкі і, прыгнуўшыся, стаў разъдзявацца.

Панкел паважна, у задуменъні, паваліўся на койку і апрануўся коўдраю, захаваўшыся ў яе з галавою.

Вартаўнічы не звярнуў на іх увагі, а, прайшоўшы між іх аддзяленьня, павярнуў налева, да дзвярэй.

Проў скоса паглядзеў усылед яго, жартліва падмігнуў вачыма і працягнуў голаў у бок Панкела, думаяочы з ім пагутарыць яшчэ крыху, але ўбачыўши, што той ляжыць, апрануўшыся з галавою, пакінуў намер, адварнуўся і ўлёгся сам.

II

Паслья гутаркі з Провам Панкел доўга ня мог супакоіцца. Лёгшы спаць, ён пільна і доўга абдумваў кожнае слова як Прова, гэтак і сваё; варочаўся з боку на бок, усё ня могучы заснуць, а назаўтра дык цалюткі дзень яму нічога ня йшло ў голаў: за вошта-б ён ні браўся, чаго-б ні датыкаўся ў думках, гутарка з Провам зьбівала яго думкі да сябе. Панкел верыў і ня верыў Прову, згаджаўся з яго радаю і не згаджаўся. У яго сяродку, у душы, была блытаніна пачуццяў, так што ён ня мог ні на чым адным спыніцца, за вошта ўхапіцца, каб аглядзецца, злавіць кіраўнічую думку. Праўда, адметней і ўдатней усяго ў галаве Панкела здрачыла ўсё-ж тая, знаёная яму аднаму, неадчэнная думка—думка аб дому, аб родных; і толькі за ёю ўкрадкаю, нічога супольнага ня маючи, ганялася балочая няпрыемная другая думка—ужо аб фронце; усе-ж іншыя, засмугшы, вярцеліся вакол

гэтых дзвёх, то выказваючи на хвіліну свой бледы выраз, то губячы яго ў імgle бясьцікаўнасьці і ня-
уважнасьці. „Проў кажа,—судзіў сам з сабою некалькі разоў у дзень Панкел:—Проў радзіць і ўгаварвае...
Проў абяцае... Няўжо гэта ён шчыра і бяз задніх думак? І няўжо-ткі яму паверыць? Няўжо ён мне добра хоча? Значыць, паверыць яму, паслухаць яго і йсьці за ім?.. Н-не! Гэтага я ні ў якім разе не магу парашыць... На гэта я ня-а... пайду ні за што!..“

Як-бы ў даказ гэтага Панкел матаў галавою, рабіў цвёрды мах рукою і крывіўся... „Не зраблю, бо штосьці мне гэтага не дазваляе, штосьці перашкодзіць гэтаму... Ды падазронасць бярэ: чаго гэта Проў так шчыра ўжо захвальвае „сваіх казакоў ды дабравольцаў“ і ганіць бальшавікоў і прости, рабочы народ... Бадай, што тут ёсьць нешта нячыстае. „Людзі брэшушы! Бальшавікі нагаварваюць!“ — кажа ён. Нябось, тут не наговорыш, калі многія сваімі вачамі бачылі і на сваёй скуры перанеслы ўсе казацка-генэральскія даброты... О, гэта паганцы і злыдні такія, што ад іх добра не прычакаеш... Казакі! Хто іх ня ведае? Колькі яны крыві работнічай і сялянскай пралілі, баронячы цара! Го-о-о!..“ Але гэтая думкі зъмяняліся другімі: „А мо’... можа праз Прова і інакш усё можна было-б зрабіць... Відаць, ён там свой, закіне словам-другім — і я дома... Што значыць аднаго чалавека адпусьціць? Хто гэта прымеціць?..“

Панкелу было не да яды: ня цікавіла і крапкі. Уся завіруха пачуцьця, узбураная варункамі, усе абстравіны, выпхнутыя напаверх жыцьця скуткам яго лёсу і прыпёршыя, загнуўшыя сваю афяру ў цесны куток, зъляпіліся ў нешта адно, цяжкае, балючае, залезшае яму ў нутро і скрабаўшае за самае ценькае і каразьлівае месца.

Няўрымна, назойліва гняло яно Панкела, дражніла, шпігавала дрыготным съвербам: „Як тут рабіць? Куды схіліцца? На фронт і за Провам? На фронт і таксама да забыўнасьці, шчыра і верна нясьці сваю службу, як і ўперад? Куды пахіліцца? Дзе чакае мяне лепшы лёс? Не разъбяруся — ды годзе! Не растлумачу

сам сабе! Зайшоў у гэткі куток, хоць задушыся—ды годзе... Не, трэба аддацца на волю лёсу, на хвалі жыцця“... Махнуў упэўнена рукою Панкел, і нібы гэта яго крыху супакоіла. Але зараз-жа ў галаве яго запанавала кіруючая думка: „На фронт!“

„На фронт!“—у гэтым сыходзілася ўся агульнасьць, злучаная з пераменаю абставін, з узбурэннем новых думак і пачуцьця разьбітае, надарванае самотнасьці. „На фронт!“—перш няясна, украдчыва, неадметна варушылася дзесьці на задворках Панкелавай души, а потым усё жывей, выразней, назойлівей высоўвалася напаверх новае пачуцьцё, ад якога нельга было адкасьніцца.

І Панкел стаў чакаць таго моманту, калі да яго вушшу кранецца пазыў-вокліч: „Зьбірайся ў паход!“

Чаканыні заўсёды ўздоўжваюць час, робяць яго цяжкім і з гэтым козлытна-цікаўным: хочацца дачакацца хутчэй, а на краю спаткання з дачаканым—ужо хочацца расцягнуць час выпаўнення чаканнія...

Панкелу прышлося чакаць пяць дзён. Для яго гэты час здаваўся вельмі доўгім, калі ён пераносіўся думкаю да апошняга дню, а ўжо на пяты дзень Панкел мог выліць сваё пачуцьцё ў словах: „Як хутка праляцела!“ І, азірнуўшыся назад, ён убачыў, што гэтыя пяць дзён перабыліся (бо куды там было да жыцьця!) на адзіноце, воддаль ад таварышоў, бяз стрэчы на т з бліжэйшымі з іх. І гэта было таму, што Панкелам валадала нейкая бясьцікаўнасьць да ўсяго, апроч фронту, з туманным яго выразам; ім валадаў такі настрой адчаю, што хацелася ўсяму съвету гукнуць: „Для мяне цяпер ты не патрэбен!“—каб адкасьніцца і маўчаць-маўчаць...

Пры гэткім настроі зусім зразумела, што Панкел на ўсе замеры Прова пагутарыць з ім адказваў хлусьнёю, што нібы яму нямашака часу, або баліць галава, ці нядобра на сэрцы.

Але ў гэтыя дні, калі ўвесь съвет быў чужы для Панкела, блізкі паход на фронт вызначаў многія самотныя яго інтарэсы. Так, Панкел загадзя старанна сабраў свае рэчы, раскіданыя і на гвоздох у слупе,

і на койцы пад падушкаю, і пад койкаю; пасартаваў іх па іх вартасьці і карыснасьці для сябе, і акуратна запакаваў у куфэрак: няхай будзе напагатове. Раз-празу, усяго да дзесяці разоў, ён перамацаў кожную рэч, каб праканацца, што нічога не забыў.

То было на трэці дзень. І якраз, калі яго, Панкела, клапаціла капаніна ў маёмасьці, у казарме камісарам быў склікан сход чырвонаармейцаў. На сход была сабрана амаль ня ўся казарма. На сходзе абгаварваліся бягучыя пытаныні, звязаныя з наступным паходам, з цяжкім становішчам на фронце, якое вымусіла гэты іх паход; перш камісар, потым камандзір, а далей яшчэ з комуністых іх роты два таварышы, у сваіх гарачых прызыўных прамовах, чорнымі фарбамі абмалёўвалі цяжкія часы, напаткаўшыя савецкія рэспублікі, заядлыя патугі ворагаў працоўнага народу зънішчыць Савецкую Уладу і аднавіць свае старыя, пабудованыя на няволі рабочых і сялян, парадкі. Усе прамоўцы адмячалі съвятую павіннасць кожнага з чырвонаармейцаў забыць усё, што злучана з іх прыватным жыцьцём, і съмела ды цвёрда йсьці на ворага.

Панкел сядзеў увесь працяг сходу на сваёй койцы, калупаўся няпрыметна ў сваім куфэрку, і многія слова прамоўцаў прапускаў паміж вушэй. Праўда, праз гэта ўражанье яго ня губілася ад прызыўных слоў, сэрца не маўчала спакойна. У Панкелавым нутры ўздымаліся ваяўнічыя пазывы, рос бадзёры настрой, варушылася злосьць да ворагаў працоўнага народу... І калі пасля сходу чырвонаармейцы сталі жыва абгаварваць прамоўцаў, хто хвалячы, хто ганячы кожнага паасобку, то Панкел міжвольна адчуў, што яго жаданьне: „хутчэй на фронт!“ пашырылася, вырасла ў вялікую сілу і заўладала ўсёю яго істотаю... „Фронт!“ — нібы чыйсь голас шаптаў яму на вуха, і усе думкі, бы пчолы ля кветкі, вярцеліся вакол значнасці гэтага слова. А з думкамі ўставалі і ўражаныні, якія мастацка-выразна ні-то малявалі, ні-то выяўлялі бачаныя ім, Панкелам, мясцовасці, іх разлогі пры лясох, абавал рэчак, дзе за ўзгоркам палявы штаб пры-

масьціўся ў балаганах. Нават выяўна чуліся стрэлы, выкрыкі камандзіраў—усё знаёмае, нядаўнае, перажытае і... агорклае, абрыдлае. „Няхай-бы ня бачыць усяго гэтага болей!“—шавялілася спотайку нейкая адваротнасць... але пазыў „на фронт!“—зацьміў усё

І калі ў суботу з раніцы Панкел спрасонку пачуў знаёмую ўжо яму каманду: „Уставай! У паход сабірайсь!“, то раптам бадзёрасць ахапіла ўсю яго істоту: Панкел стаў жвавы, рачысты, рухавы; з твару ня сходзіла жывая ўхмылка.

Нібы на спрунжынах, ён хутка падняўся з пасьцелі першым, папіў гарбату, першым сабраўся і першым выбег на дзядзінец. Увіхаўся, нібы съпяшучы на цікаўны баль ці ў госьці да прыяцеля; чуў у сабе, як і бывала, з маладых гадоў, вострую цікавасць да людзей, з якіх усе тыя, што мігалі перад яго вачмі, былі па душы, здавалася яму, блізкімі і мілымі. А Проў, дык той зусім захапіў яго сваёй таемнасцю, так захапіў, што вымушаў яго сачыць за сваёю бегатнёю па казарме, настарожвацца чутка да кожнага яго слова. Натыркаючыся на Прова, Панкел ухмыляўся прыемнаю і мяккаю ўхмылку, якая казала Прову: „А я ўсё-ткі шаную цябе“. Проў выразна вычытваў гэтыя слова, ведаў, што іх пісаў настрой душы Панкела і, здаволены, паказваў выгляд, што адказвае яму tym-жа самym. Толькі выпадкова яны ня стрэліся ў той дзень ды душа ў душу не пагутарылі.

Панкел да таго аддаўся збору на фронт, да таго заходзіўся цікавасцю блізкага паходу, што цалкам увайшоў у яго рух, клапатлівасць, у яго баявую трывожнасць. Ён пачаў злаваць, бачачы, як многія з таварышоў-чырвонаармейцаў нядбайна, гультаявата і марудна зьбіраюцца; дваіх нават упікнуў за іх знароочыстую маруднасць.

— Вы-ж на сходзе гэтак голасна гукалі: „Памрэм ахвотна! Хоць сёньня на фронт!“—прыпомніў ім Панкел, каб балючай іх уразіць.

Затое, калі ўсе выйшлі на двор, пастроіліся ў роўную шарэнгу, ён радасна ўздыхнуў і лёгка павярнуўся направа, першым зрабіўшы цвёрды і ўпэўнены крок у вароты.

III

На фронт Панкелу са сваёю часьцю прышлося ехаць болей пяцёх дзён. Але, ня глядзячы на гэтую доўгую дарогу, ён ня нудзіўся і не стамляўся, а, наадварот, быў бадзёрым і жывым. Усё яго востра цікавіла, ажно Панкел цешыу сябе раз-по-разу: „Ніколі, здаецца, ня было так весела“. А калі глядзеў на ўсіх, то здавалася яму, што ўсе падмячаюць гэтыя яго настрой.

Увесе час язди стаяла мяккая, сонечная пагода: сіняе неба бяскрайным полагам вісела нярухома над зямлёю і, здаецца, адбівалася ў сваёй сіні апустошанае поле і галеючы лес. У чыстым паветры занадта гучнымі паказваліся крыкі варон і шпакоў.

Праз усю дарогу іх поезд спыняўся толькі на буйных станцыях. Ён ішоў ня надта съпешна, неяк нібы гультайна, марудна, ажно Панкелу хацелася яго падапхніць, пагнаць. На кожнай станцыі, нібы заўчастна было ўмоўлена, так акуратна і парадкам іх сустракалі рабочыя й служачыя станцый і суседніх мястэчак ці местаў, шмат дамешаныя сялянамі сумежных вёсак з чырвонымі сцягамі, пяючы песні пад медныя зыкі музыкі.

Стройна падбліжалася маніфэстация да вагонаў іх эшалону, спынялася й адчыняла мітынг. Чырвона-армейцы траха ня ўсе выбягалі з вагонаў і трудзіліся ў грамаду, а болей нярухомыя й гультайныя зьбіраліся ў дзівярох вагонаў і настарожваліся ўбачыць і пачуць, што будзе рабіцца і гаварыцца. І бачылі, як кожны раз з гушчы прышоўших да іх на спатканье выходзілі адзін-другі прадстаўнікі, якія аддзяляліся з грамады і пачыналі свае прамовы. Гаварылі нядоўга, але ўсе прызыўна, завуча, бадзёрачы, настроўваючы ваякаў на самаафіяру ў імя рэволюцыі. Таксама па чарзе вызываліся разьвітнейшыя і разъ-

вейшыя з чырвонаармейцаў адказваць на прывітаныні, гэтак і адказныя прамовы выказваліся ў простай, зразумелай, ад души шчырай мове, праводзячыся пекнымі наіграмі музыкі.

Праз усю дарогу Панкел быў у гэткім паднятым настроі, што з надзвычайнаю цікаўнасцю лавіў кожнае слова прамоўцаў, дапускаў іх да сэрца і салодка, ваяўніча адчуваў сваё пачуцьцё ў іх.

На адзін з чародных мітынгаў Панкел нават сам папрасіў у камісара сказаць невялічкую, але моцную, гарачую прамову і, дастаўшы згоду, зразу ж пачаў гатавацца. Скляпеньне, форма прамовы ў яго галаве злажылася паміж яго патугі, сама сабою, і на перагоне Панкел стараўся яе аблігіраваць. Кожную думку, кожнае слова ён разъбіраў з усіх бакоў, перастаўляў з месца на месца, чарадаваў з другімі, падмяняў, дапасоўваў мацнейшае па ўкладзенай у яго сіле пачуцьця да слабейшага. Сваю прамову Панкел кіраваў на адну мэту, намерваўся зьбіць ёю адну цэль: бадзёрым і магутным пазывам запаліць у сваіх таварышоў смагу беспагаднай помсты да ворагаў працоўнага народу, да нішчыцеляў волі беднага, прыгнеченага люду. Стараўся ўлажыць у душу чырвонаармейцаў жалезнью ўпартасць і загартаваць волю да рашучай перамогі над ворагам. Усё, што адцягвае думкі ад гэтага съятога дзела, што сваёю самотнаю дробязьню за смучае сэрца, наганяе жуду і адбівае надзею, Панкел мусіў зганіць і зьвесыці на нічога, задушыць. „Толькі йсьці ўперад, як ішоў я й дагэтуль“.

Хутка Панкел нашчэнт быў захоплен думкамі аб сваім выступе перад таварышамі. Патрошку ўражаныні яго пачалі маляваць вобразы розных момантаў з руху грамады, якія станецца пад упльвам яго слоў. Вось у адзін момент твары ўсіх зробіцца сур'ёзнымі, парывіста ўсе замахаюць рукамі, паціснущца ўперад, потым пасьпяшаць у вагоны і патрабуюць хуткай адпраўкі ў бойку... Яго, Панкела, будуць насыць на руках, гайдашы, гукашы, каб ён быў іх правадыром. „Эх, даехашы-бы хутчэй да ўмоўленай астаноўкі“ — у такт стуку калёс пераказваў сам сабе Панкел...

Нарэшце дачакаўся—прыехалі. Цягнік спыніўся.. Панкел першым выбег на станцыю, паглядзеў ва ўсе бакі, каб злавіць камісара і адчыніць мітынг, але— прымха—ды годзе!—камісара вызвалі на перагаворы к простаму проваду, дзе ён прабыў увесь час астаноўкі, не пасъпеўши адказаць на прывітанье і падарунак съязгу прыйшоўшай на станцыю рабочай маніфэстациі.

Панкел забурыўся, зажурыўся і хацеў ужо пасылаць праклёны і камісару, і камандзіру, і начальніку станцыі. „Як-то яны мелі права так зрабіць? Чаму разబілі яго пляны? Гэта знарок, сумысьля?“ Але на хвілю спыніўся, падумаў і супакоіўся. „Што-ж! Нічога ня зробіш! Прыдзеца пакінуць на другі раз. Усё роўна яшчэ пасъплю сказаць?!“ І хоць бадзёрасць крыху апала, усё-ткі далёка было да суму, да жуды. Ня ўплыло ёй гэта на Панкела і ў сэнсе пахілу яго думак да Прова.

Зусім не!

Праз два дні Панкел, седзячы ў другім вагоне, нават і не сустракаўся з ім. Калі бачыў здалёк, то спакойна прапускаў між ваччу. Неяк абуднілася ўсёй пасумнела перад нахлынуўшым пачуцьцём рэволюцыйнага настрою. Толькі на трэці дзень з часу ад'езду, а назаўтра пасълья таго, калі Панкелу неўдалося сказаць прамову, Проў на аднай станцыі падбег да яго, хапіў за палу шынэлі і спыніў. Проў быў задуменным і ня прымеціў нездаволенай міны Панкела, які ў гэты момант не хацеў з ім ні за што спаткацца.

— Штосьці цябе ёй не злавіць, братка,—суха проказаў Проў.

Панкел крануўся йсьці.

— Чаго-ж уцякаеш так хутка?—запытаўшыся, дадаў ён.

— Съпяшаю... Вось хіба ўбачымся з вамі і пагутарым на месцы,—нядбайна адказаў Панкел і крута, недалікатна нават павярнуў ад Прова. Гэты скрывіўся, пагрозна матнуў рукою і пабег.

Пасълья гэтага выпадку яны яшчэ пару раз спатыкаліся на станцыях, у гушчы таварышоў, але абліналі

адзін другога і, нібы чужыя, разыходзіліся, не абмовішыся словам. Панкел не спрабаваў вызываць з нутра маўклівия перажыткі нядайных гутарак з Провам, насленых ім плянаў і рашэнняў, якія прынясе яму фронт, а Проў ня лічыў патрэбным пакуль-што падгарачваць Панкела сваім настойным дапамінам: ён быў пераконаны, што яго агітацыя ня пройдзе дарма, што скуткі яе глыбока сядзяць у Панкелавай души, і варта толькі ў любы час да іх дакрануцца, як яны абудзяцца. За гэта Проў быў спакоен.

І абудва з іх бачылі ў часовай чэрствасці сваіх адносін звычайнае зъявішча.

Праўда, Панкел часта-густа, адыходзячы ад месца стрэчы з Провам, міжвольна задумоўваўся, няпрыметна азіраўся і недавольна казаў:

— І напрэцца ён заўсёды на мяне, ліха на яго!

Так няпрыметна мінаў час, так няпрыметна праляцеў і ўвесь тэрмін дарогі.

І калі эшалон прабягаў апошні прагон, Панкела ахапіў нейкі трывожны настрой, яму яксьці ня верылася, што ўжо яны хутка прыедуць на месца; мігала хаценьне, каб час расцягнуцца яшчэ надалей, каб сама язда прадоўжылася.

Панкел стараўся адганяць думкі аб tym, што вось-вось яны прыедуць, спыняцца і пачнуць выгружацца; ён нярухома ляжаў на палку вагону і не зварочваў нікай увагі на рухавасць заклапочаных таварышоў.

Гэта яго паказная й натужная нядбайнасць нават зъянрнула на сябе ўвагу некаторых яго таварышоў, якія клапатліва і нэрвова забегалі па вагоне, зъбіраючы рэчы, скручваючы шынелі і агляджаючы вітоўкі.

— Ну, а ты-ж як, Панкел? Так і ня думаеш вылазіць на Быстраўцы?—зъдзіўлена пытаў яго сусед, азіраючы на Панкела.

— А ён паедзе проста, праз фронт, да дэнікінцаў у госьці,—падказаў другі, усыміхнуўшыся.

— Што-ж за дзіва!—дадаў трэці,—бач, Панкел і родам з дэнікіншчыны.

Панкел маўчаў, нібы не аб ім зусім і гутарка йшла. „Няхай баўтаоць, што хочуць“, падумаў ён, „языка не адрэжаш або на прывяжаш к зубам“... І сам адварнуўся да съценкі.

А таварышы ня ўнімаліся: жартавалі, падсмейвалися за яго спакой і нядбайнасць да ўсяго. Далей-болей—і чуць ня ўвесь вагон загутарыў аб Панкеле.

— Штосьці наш Панкел занурыўся сёньнека. Ці не каханую колішнюю толькі съніў?

— Як ня журыцца—гарачая справа на носе... Тут ужо не аб каханых ходзіць...

— Яно-б ехаць ды ехаць, а то раптам, глядзіш, і злазіць прыходзіцца.

Адзін другога вастрэй, адзін другога калючай выкідалі таварышы слова і пускалі іх у Панкела, стараючыся ажывіць і дастаць ад яго адказ. Але мэты яны не дасягалі. Панкел ляжаў і маўчаў. І толькі, дзякуючы рэзкаму сьвісту цягніка, які вяшчаў аб прыбліжэнні станцыі, заставіў Панкела падняцца і сесьці.

— Ці-ж ужо прыехалі?—неахвотна праз зубы проказаў ён, зьвярнуўшыся ні-то да самога сябе, ні-то да таварышоў, і пачаў пазяхаць, пацягвацца і крактаць.

У гэты час некаторыя з чырвонаармейцаў, пасьпейшы сабрацца, завіхнуліся ўзвону вакол гутаркі з Панкелам, а другія яшчэ зьбіраліся і не зьвярталі на яго ўвагі.

— Яшчэ з пару прыдзецца ехаць,—пасьмяяўся адзін.

— Бо мы-ж едзем без перасядкі ў Растоў,—да-даў другі.

Цэлы шэраг другіх не аставаўся ў даўгу.

Панкел не шманаў: ён пачуў, што цягнік збавіў ход, і моўчкі зълез з палатак ды прыняўся агледжваць свой куфэрак.

IV

Многа часу не патрабавалася, каб разымасьціца войску ў адведзеных для яго на станцыі Быстраўцы

памяшканьнях, але ўсё-ткі, пакуль гэта пасыпелі зрабіць, мінула болей пяцёх гадзін. Дзень быў зымінтэрэжаны цалкам.

Панкелу, як на тое ўжо йшло, і тут выпала месца ўблізку ад Прова (вядома—Проў пастварайся для гэтага). Толькі яны выгрузіліся з вагонаў, ён увесь час сачыў за Панкелам, і няпрыметна для Панкела апынуўся ў іх партыі, разъмешчанай у будынку быўшай Мар'інскай гімназіі.

І зрабіўши гэта, Проў з першае хвілі пачаў меркаваць на тое, каб выбраць зручны выпадак пагутарыць з Панкелам, абудзіць у ім астыўшую цікаўасць да надыходзячай авантуры і ня дашь яму перадуманаць. Проў нават пачаў пабайвацца, бачачы зъмененасць у Панкела, і дрэнчыў хутчэй абламзаць яго з галавою.

Але гэтае асьцярогі не патрабавалася; здарэнні шанцавалі Прову: у Панкела, на дзіва хутка, насыпела новая зъмена, якая вярнула яго да настрою часоў гутаркі з Провам на месцы. Казарменае паветра, абставіны казарменага абыходу раптам нахлынулі на яго і сагналі повеў дарожнага ўражаньня... Панкел, прымеціўши ўблізку да сябе Прова, зарупіўся аднавіць з ім гутарку. І нават недаволіўся, калі час бег, а гэта не ўдавалася зрабіць, бо Проў перш нудзіўся з цэлую гадзіну на адзіноце, а потым, з вечара да саме поўначы, лётаў, як шалёны, з памяшканьня ў памяшканьне, чагосьці шукаючы між чырвонаармейцаў, шушукаючыся з некаторымі з іх, мабыць, сваімі хаўрусьнікамі, і пры гэтым заўзята матаючы галавою.

Толькі а пачатку першае гадзіны па поўначы Проў звольніўся і заявіўся на сваё месца. Панкел, вядома, гэтага не дачакаўся—ня мог прасядзець бяз сну якіх з пяць гадзін засаб: што рабіць пры гэтым? А без работы ды ў роздуме нялёгка. Праўда, за дарогу ён не ўтаміўся, ня мог утаміцца пры сваім настроі, аднак, толькі пераступіў парог дачаснае казармы, як ім заваладала нейкае цяжкое пачуцьцё, вельмі блізкае да ўтомы. А калі пачало мрачэць і вечар зазірнуў у вокны будынку, Панкела пацягло да

сну—нават вячэраць яму не захацелася, толькі выпіў кубак пустое гарбаты і хутчэй-жа лёг спаць. І толькі ўлёгся на койку, як ужо праз хвілін пяць храпеў, ня гледзячы на тое, што вакол яго стаяў зычны шолам, крык і гоман.

Маладое зялёнае жыцьцё заўладала цалкам маладымі жыцьцёрадаснымі чырвонаармейцамі, сярод якіх ён быў старэйшым, бадзёрыла іх упарты, адганяючы прэч усе страшныя думкі, якія пагражалі аб наступным баявым хрышчэнні. Фронт быў пад носам, усяго якіх-колечы дванаццаць-пятнаццаць вярстоў ад Быстранкі, але—што ім было да таго! Ім дадзена мажлівасць бяспечна, спакойна правясьці ноч, супачыць ад дарогі. Цалюткая ноч у іх распараджэнні! А ноч бурнакіпучаму маладому жыцьцю—гэта вечнасць. Як у достач можна пажыць у гэты тэрмін! Што там, на заўтра, чакае іх, то будзе, бач, толькі заўтра, мо^ж зрана, мо^ж ў абед, а мо^ж і зусім вечарам! Усё залежыць ад капрызыльных здарэнняў... Ды й што там заўтра? Мала што заўтра! Ці-ж на съмерць яны засуджаны, ці-ж на няшчасце прызначаны, што трэ^б палохацца заўтрага? Ці-ж, наогул, ёсьцека што страшнае для маладога, прагнага і палкага ваякі? Бач, яны-ж прыехалі сюды, на фронт, не для афяр, не на загубу, а змагаць сібернага ворага свабоды, працоўных людзей, абараніць соцыялістычную савецкую краіну ад пасяганьняў на яе... Яны прыехалі спыніць прадаўнічы наступ паноў і капиталістых, якія нясуць працоўнаму народу скінутыя ім ярмо і ланцугі няволі; яны прышлі па волі паслаўших іх братоў і бацькоў пад аховаю Чырвонага Сцягу Комунізму, поўная натхненнасць, вялікай гатоўнасці і палкай адвагі скончыць з паганым цудзішчам, што працягвае руکі па съветласці волі. І сэрцы іх поўны гатоўнасці змагацца за яе, і душа поўна бадзёрай веры ў перамогу. А іх вясёлыя твары, што пыхаюць радасцю, а іх щёлпы бесклапотны съмех! А жарты, а гулянкі, а штукарства!..

Панкел соладка праспаў пад гоман і шолам ка зарменага жыцьця болей чатырох гадзін. Праўда,

часта ён прачынаўся і паглядаў, ці няма Прова, але зараз-жа йзноў апускаў голаву, заплюшчваў вочы і храпеў-храпеў. І хто ведае, колькі-б гэтак Панкел прабавіў часу, каб ня зычны, нечаканы стрэл за вакном, зроблены, мабыць, па неас্তярозе вартаўнічым.

Панкел раптам ускочыў з пасыцелі, вылупіў вочы, сюды-туды кінуў узрок і праказаў, крыху супакоіўшыся:

— Што за трасца! Няўжо гэта вораг падыйшоў к Быстрэнцы?—і каб усё-ткі праканацца, ён падбег к вакну і паглядзеў на двор. Густая цемра паўднёвай зімовай ночы ахутала яго; толькі прамень, цягнучыся доўгаю палоскаю ад вакна, расьсякаў яе, кладучыся на брудную ад гною зямлю і дастаочы сваімі канцамі пахіленага шастаколу саду.

Панкел съмела адварнуўся ад вакна на казарму, у якой з грамады жартуючых чырвонаармейцаў ніводзін на'т і не звярнуў увагі на стрэл. Гэта Панкела супакоіла, і ён паважна вярнуўся да койкі, паягнуўся над ёю соладка і зноў разълёгся...

Але ўжо заснуць ня мог: утома мінула, а сон ня меў сілы збароць вакольнага шуму ў казарме. Аднак, Панкел усё-ж не хацеў уставаць, сілячыся ляжаць нярухома, абдумоўваючы наступназе. І вось да яго з'явіўся Проў.

Скончыўшы свае справы на станцыі, Проў вярнуўся ў казарму. Ён быў вясёлы і задаволены. Аб яго задуме ведаў тут толькі Панкел, з якім Прову няйначай трэ' было сягоныня-ж пагутарыць аб прадстаечай справе. Пераступіўшы парог часовай казармы, Проў раптам пакіраваў да Панкела. Падышоўшы, ён перш не адважваўся яго зачапіць, думаючы, што Панкел съпіць, і крыху пачакаў, ласкова гледзячы яму ў твар. Потым рашыўся і крануў Панкела за руку. Панкел мігам расплюшчыў вочы і глянуў у твар Прова.

— Ня съпіш, Панкел?—запытаў Проў з лёгкаю ўсьмешкаю.

— Дагэтуль спаў, ды стрэл абудзіў,—адказаў спакойна Панкел, паднімаючыся і садзячыся.

— Які стрэл?—зъдзівіўся Проў.

— Да вось тут, пад вакном: мабыць, вартавы па неасъцярозе стрэліў.

— Ну, і што?

— Нічога.

— Ага!..—Проў крыху падумаў.—Ведаеш, Панкел, я хацеў-бы з табою пагутарыць аб сім аб тым,—запропанаваў ён.

— Ну, добра! Гэта не мяшае. Я таксама чакаў вас для гэтага,—згадзіўся Панкел.

Проў ўсеўся поруч з Панкелам, пахінуў да яго голаў і, крыху падумаўшы, сказаў:

— Ну, дык як-жа ты, Панкел, парашыў з нашаю спраўаю? Напэўна ўжо добра абмазгаваў? Бо штосьці, я бачу, ты зусім іначай настроен... нібы раздумаў?..

— Дальбог...—перабіў Панкел...—занадта цяжкое пытанье: нельга парашыць скора, каб праста вам адказаць.

— А чаму?

— Съмеласьці, бачыце, ня маю. Мне ўсё здаецца, што з гэтага нічога добра га ня выйдзе...

Крыху пачакаў, нібы шукаючы слоў...

— Вось я прыпомніў якраз,—загаварыў далей Панкел,—быў такі выпадак: адзін раз мой таварыш таксама быў згадзіўся перайсьці да ворага і... што-ж вы думаецце?—казакі і белагвардзейцы насымерць замучылі яго...

Слова „белагвардзейцы“ Прова чапнула за жывое, ажно ён скрывіў нездавольную міну і зълёгку скалатнуўся. Панкел глядзеў удол і гэтага ня прымеці.

— Вось гэты мой таварыш,—казаў далей Панкел,—і яшчэ двое з ім перабеглі да белагвардзейцаў, а тыя ўзялі ды мучылі-мучылі іх, зъдзекваліся-зъдзекваліся, ажно й жыцьцё адабралі. І, слухайце, толькі за тое, што яны былі ў Чырвонай арміі і самі рабочыя. Ці-ж гэта магчыма? Якавы-ж тады лад з імі можа быць? Хто-ж можа ручацца, што з намі, бач, са мною, яны гэтага ня зробяць?

Проў выслухаў Панкела з увагай і зразу не знайшоў, што адказаць на паставленае яму пытанье.

Толькі спусьціўшы мо' хвілін з дзесяць, ён незразумела для Панкела прамовіў:

— Гэтак кажуць кіраунікі...

Панкел не ўясныў гэтых слоў, але міжвольна адчуў, што Проў імі або зацмывае праўду, або хавае чэснасць. Гэта Панкела наздрочыла, і ён упічна ўхмыльнуўся ў вочы Прову.

— Ну, як? Ня верыце гэтаму?—закінуў ён у дадатак.

— Такі й ня веру, бо калі тое й было, то можа ў съне, а не сапраўды... Многа ёсьць доўгіх языкоў, каторым трэба часапца аб што-колечы... Ды на ўсё трэба рашчот палажыць... Вось, вер, браце, мне: што датыча нас, та я ручаюся галавою, што мы ў іх будзем, як у Хрыста за пазухаю... Ты мне ня верыш? Тады... вось маеш з сабою набіты сям'ю кулямі рэвольвэр...—Проў спотайку працягнуў Панкелу руку з рэвольвэрам...—На, вазьмі, і ў выпадку таго, калі я хлушу табе, пускай у мяне ўсе кулі... Згодзен? Хочаш?

Панкел задумаўся.

— А скажэце, калі ласка,—раптам загаварыў ён,—чым-жа мы ~~меншем~~ апраўдаць такі нехарошы наш паступак?.. Бач, сумлен্�не будзе мяне мучыць, што я прадаю справу працоўнага народу, што я зъмияю дзелу свабоды...

Проў ня даў Панкелу дагаварыць: ён съціснуў яго руку і перабіў на слове.

— Чым апраўдаць? Гм! Якое каму трэба даваць апраўданье? Перад кім? З якое прычыны?.. А калі ўжо так, перад самім сабою, дык праста сваёй уласнай карысцю, сваёй уласнай выгадай... На съвеце даражэй усяго чалавече жыцьцё, яго самотнасць... Чалавек, асоба—гэта асобны цэлы съвет, як асобная дарагая будыніна. Вось гэту будыніну й трэба ахоўваць, сънерагчы... Трэба, каб яна прастаяла належачы ёй тэрмін, як найбольш карысная для сябе... Разумееш, чалавек—гэта съвятая рэч і, як съвятую рэч, яго трэба шанаваць у імя таго жыцьця, якое яму дадзена, у імя шчасця гэтага жыцьця... Хто-ж цябе пашануе,

калі ня ты сам? Хто аб табе паклапоціца, калі ня ты сам? Бачыш—з цябе зрабілі бескаштоўную рэч, якую шпурляюць усюды, як трэску... Трэска падае ў воду—тані; трэска падае на агонь—гары... І ты згарыш загадзя, як трэска, калі ня вырвешся з цэпкіх рук, што хапіліся за тваю самоту... А сям'я? А родныя? Жыць з імі разам, стрэўшыся паслья доўгай разлукі... Жыць вольна і незалежна, ахоўваючы сябе ад пасяганьняў на тваё шчасьце і волю... Вось, як цяпер. Ласьне ты жывеш? І ласьне, наогул, ты—ты? Вядома, што—не. Ты—нявельнік казармы, ты—раб, ты—астрохнік. Табою распарацькуецца чужая воля. Падумай, колькі табе давялося перацярпець гора, перанесыці мук, недахваткаў і розных нягодаў? Сам ты казаў, што каля дзесяцёх разоў цябе адпраўлялі на фронт і каля дзесяцёх разоў ты вяртаўся раненым, ледзьве жывым... Болі, шпіталі, галадуха... Нуда, маркота, журба... А цяпер вось ты йзноў перад тварам съмерці, на нажох і сярод куль. А за вошта, запытай? Што ты дастаў за гэта для сябе? Для сям'і? Нічога!.. І не дастанеш, павер... А згубіш жыцьцё дарэмна, за ~~німа~~ што... Вось табе апраўданьне... Бяры, разьбірайся... Як яблыка—круглае, як сонца—яснае. Бяры—пераконвайся...

Проў пільна ўзорыўся Панкелу ў очы і з хвіліну пранізваў іх сваім вострым, калочым і цяжкім узрокам. Ажно Панкел ня вытрымаў холаду яго вачэй і прыхмурыў свой погляд. Яму стала раптам неяк млюсна, ніякавата. У душы заскрабло сумненьне, у галаве замітусіліся адрыўныя няясныя думкі, туманнанавыразныя, але колкія; жаданыні зас্বідрвалі грудзі.

„А, бач, многа шчырай праўды ў словах Прова,—мігнула ў галаве Панкела,—сапраўды-ж, калі я пачну ўжо жыць пачалавечаму? Калі я вырвуся з гэтых балочых ланцугоў ваеншчыны? Калі я пачую сябе вольным?“

Гэтыя яго думкі Проў перабіў запытаннем.

— Ну, дык што ты скажаш? Нябось, усё яшчэ думаеш сумнявацца й надалей?

Панкел адказаў ня зразу, нібы ня маючы магчымасці выявіць тое становішча свае душы, якое апанаўала яе паслья праколваючых слоў Прова. Ён мусіў пачакаць, падумаць... і толькі праз хвілін пяць адказаў:

— Але, сумняваюся.

Проў падняўся, недавольна зарухаўся, адварнуўся ўбок, потым выразна паглядзеў на Панкела і сказаў:

— Дарэмна, браце... Мыляешся... з-пад рук выпушчаеш волю... я табе кажу! Адгані прэч сумненіне... Бяры, калі ляжыць калія рук. Будзь чалавекам цвёрдым, упэўненым, ращучым, а не анучай, мачулай. Ну... Згодзен ці не? А то ўжо трэба лажыцца спаць і... канчаць... Кажы, Панкел, згодзен?

Панкел увесь съціснуўся, нібы ўвайшоў у думкі, натужыўся ў разгадках гэтых думак, зачапіўся за перамогшую з іх і, трymаючыся яе, запытаў:

— А які ваш плян?

Проў прысеў, зъмяніў міну й дабрадушна адказаў:

— Памойму, навошта табе заўчасу ведаць... Ты-ж усё яшчэ не рашиўся... і толькі новых сумненіняў нажывеш.

А думка напірала на Панкела.

— Мне трэба ведаць усё, каб я мог ноччу абдумаць, вырашиць і тады...—настойна сказаў ён.

Проў спусціў тон.

— Скажу табе праўду, Панкел: ніякага вырабленага пляну няма... Ды навошта той плян? Усё ў маіх руках... Вось па згаворанаму знаку зъбярэмся і...

— Чаму вы так цудна кажаце: няма! Ня так-жа гэта проста—узяў і пайшоў.

— А амаль ня так: зъбярэмся і пойдзем... Пойдзем съмелага, і ніхто ня верне.

— Ці-ж вы спадзяецеся, што так удасца?.. Ой, я бачу, што мы... Слухайце, Проў, а каб...

— Ну, ну, ну?!

— Вось, лепей было-б так: выпрасіца ў разведку, а вам узяць камандаваньне ёю, і тады выйдзе шыта-крыта...—парадзіў Панкел, забыўшы сумленьне, кінуўшы роздум і падданы ўгаворам Прова.

А гэты давольна ўхмыльнуўся, і на твары яго бліснула лёгкая хітрая ўхмылка, так-жа хітра зажмурылася левае вока, і ён коратка і выразна сказаў:

— Так, яно так і будзе. О, брат, мы ведаем, як і што зрабіць...

Панкел упяршыню неяк прасвятлеў, ажывіўся, нібы ім заўладала нейкая асобная сіла, якая сагнала ўсё старое і вымавіла вуснамі Панкела:

— Тады... рабеце... я з вамі... я ваш... я ад вас не адстану...

Проў стрымаў сур'ённую міну на твары, нават вокам не маргнуў; усе вынікі ад перамогі над істотаю Панкела ён перанёс у нутро, і адчуваў сваю ўрачыстасць.

— Заўтра я табе падам знак,—сказаў ён, падняўся і пайшоў ад Панкела.

А гэты сумненным узрокам правёў яго да месца, адварнуўся, пацягнуўся некалькі разоў і, стараючыся быць спакойным, з закончаным рашэннем улёгся спаць.

У казарме панавала ціша. Чуўся здаровы ня рэзкі храп соладка спаўшых чырвонаармейцаў, ды з-за вакна даносіўся тупат шагоў вартавога і рэзкі брэх сабакі. Сумная лямпа-газоўка слаба дагарала, і полымя яе агню нясупынна калыхалася, ганяючы па памяшканьні страшлівыя цені.

Панкел ляжаў спакойна й нярухома, але сон да яго ня йшоў: на яго раптам нахлынулі думкі; быццам і пакідалі яго пасля расстаннія з Провам толькі дзеля того, каб асьвяжыцца, набрацца сіл і наймацней ашчаперыцца за голаў Панкела. Спрачацца гэтым думкам нельга было ніякім чынам: і Панкел захапіўся ім цалкам. Наступнае, навошта ён толькі-што даў згоду, вырасла ў цэлую гору, раздалося ва ўсе бакі, ахапіла яго съяною свае цемні і акрыла, бы мяшком, хаваючы съвет і жаданьне, і думкі, і волю, калі яны датыкалі чаго іншага. У вобразах жывых зъявішч, вагромністых і цудоўных, уставалі розныя запытаńні: як і чым усё гэта скончыцца? Што з гэтага выйдзе? І... страшней і пагрозней іншых: ці варта такі яму,

Панкелу, на гэта йсьці? Мала што Проў стараўся ўгаварыць, праканаць яго, што ўсё задуманае варта мэты, што яно беспраменна, вымушана патрэбамі поўнасьці яго, Панкела, жыцця? Мала, што Проў лічыў свае даказы Панкелу важкім і значнымі, нібы новымі, дагэтуль невядомымі яму, аднак Панкел глядзеў на іх ня сур'ёзна, лічачы ўсё выясъненае яму вядомым і старым; да таго старым і асвойтаным, што не хацелася паглыбляцца думкамі. Панкел пачасту сам ужываў іх для ўгавору сябе самога, калі да яго часамі надыходзіла пачуцьцё ўтомы і маркотнасьці і злы дух падбухторваў на праступак, на зраду справе працоўнага люду, на зраду работніцка-сялянскага ўраду і Чырвонай арміі. Тады ён кожны раз глушыў і нішчыў гэтая доказы, бо захаванае ўглыбі яго душы пачуцьцё шчырага рэволюцыянэра-народалюбца прабівалася напаверх і патрабавала сабе пачэснага месца. Панкел зразу перарабляўся і становіўся бадзёрым, палкім абаронцам рэволюцыі, яе адважным салдатам.

Праўда, чым далей прамінаў час, tym утма цоўвалася ўсё болей і болей, маркотнасьць паглыблялася, і шчырае пачуцьцё рэволюцыянэра-ваякі гасла, зацьмевалася. Казарма й вайсковасць, вайна й раны, шпіталі й муки цяжарным каменем ціснулі яго з усіх бакоў. А закраўшыся ў сэрца жуда па роднай сям'і і кутку пасабляла гэтаму. Ня дзіва, што гэткія абставіны лёгка падгатаўлялі ў ім добрую глебу для ядрага ўзросту ліхому семені.

На гэтку вось глебу якраз і ўспаў Проў, сумеўши закінуць у парушаную душу Панкела праступназавабнае слова. І хоць ня так ужо лёгка гэта яму далося,—Панкел як-ніяк пільна азіраўся вакол, не забываў і другога боку справы, стараючыся падлічыць тыя скуткі, да якіх хіліць зъмена рэволюцыі,—але-ж ўсё-ткі паддаўся, з натугам, з нутраной барацьбою, ды паддаўся. А паддаўшыся, у хуткім часе яму стала гэта рупіць, стала балець. Яго душа раздваілася, і між дзявюма яе часткамі ўзгарэлася барацьба, якая начала мучыць Панкела, дратаваць усю яго істоту. Страшныя вобразы-зданьні і мары-выгляды панесыліся перад ім.

Панкел раз-за-раз зрабіўся бязмоцнай трэсачкай на ўздыме іхніх бурных хваль, бязвольным і бязмоцным стварэньнем... Вакольная сапраўднасьць зрабілася страшнай выявай. Ім абуяў нейкі навыразны сполах, і вось-вось гатавалася вырвацица з усіх часьцін яго істоты, пагражаяча злому духу, вырашэньяне: кінуць, ня йсьці з Провам, праклясьці туго хвіліну, у якую даў яму сваю згоду... Але якраз на парозе да выяву гэтага рашэння ўзънялася якаясьці варожая яму сіла; яна абурыла істоту Панкела, і ён быў бязвольным, пакорным у яе абдыме і пад яе ўказку сказаў-пастанавіў: „Няхай будзе, як будзе, а калі ўжо парашыў—ня буду адступаць. Я-ж усё-ткі не адзін ды й не ануча“. Паслья некалькіх пераказаў гэтага рашэння Панкел на ім спыніўся, супакоіўся, агарнуўся коўдраю ды соладка-соладка заснуў, бы забіты...

V

Назаўтра — нягледзячы на тое, што позна заснуў, Панкел прачнуўся адзін з першых і адчуваў сябе нішто, нават бадзёра.

Хваля казарменага жыцьця абдала яго ўсяго і ўсяго захліснула. Гарбата, праверка, прыбраўнене, сход—нішто не прайшло паўз Панкела, каб яго не зацікавіць. Нават, паягонаму, яксьці ўсё гэта сёньня выглядала шмат цікаўней, як заўсёды, дагэтуль: хоць усё гэта было й знаёмым, але сёньня аддавала чымсьці новым і сувежым. Праз гэта час імчаўся хутка й ня-прыметна, так што нё пасыпеў Панкел і агледзеца, як падасыпеў абед, а за ім і вячэрні чай. Дзівіла, цікавіла і трохі суміла яго толькі тое, што на працягу ўсяго дня ія прышлося яму сустрэцца з Провам і атрымаць ад яго заўчастна абяцаны ім знак; паміж тым, думка толькі й вярцелася вакол гэтага фокусу. „Што-колечы нядобрае, мабыць. Ці не перамяніў толькі Проў сваіх думак аба мне? Сумеўся і толькі... І меў рацыю, бо гэтак доўга я не паддаваўся, валэндаўся з ім, вадзіў яго за нос... А гэта—невытрываласяць і перашкоды... А дарэмна—трэ' было йначай рабіць... Вадзіў-вадзіў—і потым ні-то згадзіўся, ні-то—

не. А чаму-б мне было зразу не зрабіць гэтага? А то... каб хаця не наадварот усё гэта выйшла—тады-ы...

Панкела агартаў сум, а ў душу закрадваўся нейкі сполах. Ён не на жарты пачынаў шкадаваць, чаму не зрабілася ўсё без яго, каб ён ня знаў і ня ведаў... Чаго і як яго злучыла з гэтым Провам, які так аблутаў яго душу...

І вось, якраз у самы разгар гэтых яго роздумай і раскайння, зъявіўся Проў. Падыйшоўшы няпрыметна да задуменага Панкела, ён крануў яго пляча і паўшэптам праказаў:

— Усё ўжо гатова! Зьбірайся, брат... Якраз патвойму і выйшла: на разъведку пойдзем.

Для Панкела гэта было нечакана, і ён ажно жахнуўся і зьдзіўлена запытаў:

— А многа нас пойдзе?

— Чалавек з трыццаць...

— Тры-ыш-ца-аць?— цягуча й зьдзіўлена праказаў Панкел.

— Але! Чаго-ж дзівішся, а? Чым больш—тым лепш. Будзь гатоў, а я пайду... Мне трэба йсьці...— скорамоўна пераказаў Проў і, пакінуўшы Панкела, хутка пабег з будынку.

Панкел падняўся з койкі, нейкі час пастаяў на адным месцы, нібы ашаломлены з замершымі думкамі й разбураным пачуцьцём і ўвесь затросцься.

Такая раптоўная развязка перапужала яго й нова прывяла к сумненню... А да гэтага яго нутраны напрок выяўляўся ўсё ясьней і выразней. Сударжна Панкел сыйшоў з месца і ціха, несвядома пачаў зьбірацца. Рукі паслушна, часта мімавольна ходзячы, сабралі пасыцель, палажылі ў куфэрак рэчы, паставілі яго пад койку; потым надзвелі на яго фігуру шынэль, ворак і патронную рамухоўку, а ногі самі крануліся к выйсьцу з казармы. Панкел заручыўся ад суседа пасачыць за яго куфэркам, ўсё яшчэ думаючи вярнуцца, ня верачы ў надыйшоўшы задум, а ўсё лягчэйшае й каштоўнейшае забраў у ворак, у кішэні,

запазуху. Праз плячо ёи павесіў вінтоўку, а к боку да поясу прычапіў рэвольвэр.

Выходзячы з казармы, ён некалькі разоў акінуў яе пільным узрокам, нібы баючыся, каб самия съцены не данесылі нікому, пакуль ён скончыць усё.

Чырвонаармейцы, між якімі праходзіў Панкел, не звярталі на яго ніякае ўвагі: мала куды і зачым яго пасылаюць! Кожны дзень ідзе каравул, пост, разьведка, дняваньне.

Толькі адзін, занадта ўжо цікаўны, ці няўцерпны, калі праходзіў між яго Панкел, запытаў:

— Куды гэта, таварыш?

— У разьведку, брат, іду,—ахвотна, не падазраючи нічога,—адказаў Панкел і неяк быў задаволен тым, што хоць адна душа ды зацікавілася ім.

— З богам, таварыш! Жадаю посьпеху!—пажадаў запытаўшы, сам здаволены тым, што яго мінула гэта.

— Дзякую, браток!—падзякаваў Панкел і выйшаў на двор.

А на дварэ, ці ўжо пад уплывам зорнай ночы, ці пад націкам шчырага пажаданья таварыша, які адзін загутарыў з ім у казарме, Панкел нібы ажыў, абадзёрыўся; нахлынулі съвежыя думкі й пачуцьцё.

— Куды-ж гэта йсьці? Ды ці варта наогул куды йсьці?

Сумненіне выбілася напаверх думак.

— Панкел! Сюды!—пазваў яго голас з-за варот.

— Я!—скорамоўна адгунуўся Панкел.

— Ідзем хутчэй, ужо ўсе ў зборы, чакаюць.

Панкел зdryгануўся, але паслушна пакіраваў у вароты. Вартавы, не запытаўшыся, прапусціў яго на вуліцу. А на вуліцы ля съцяны стрэў Панкела пасланец, які яго спыніў і штосьці прашапцеў, паказаўшы рукою наперад. Прастаяўшы з хвілю-другую, троху пашаптаўшыся, яны крануліся і пайшлі. Ішлі праз нейкі пляц, ці проста гала, праз два завулкі, крывыя, вузкія й няроўныя, і хутка выйшлі да некага будынку, у воках каторага съвірэў агенъчык і міту-

сіліся людзі. На вуліцы-ж, перад ганкам будынку, ужо ў парадку стаялі ўсе йдучыя ў „разьведку“.

Панкела пасланец прывёў да задняга раду, паставіў яго поруч з нейкім таварышам, а сам пабег у будынак. Панкел паслушна стаў, агледзеўся вакол, азірнуў суседзяў; хацеў перамовіцца з адным, але, раз таму, што ў змроку не разгледзеў добра, а, другі раз, затым, што тыя маўчалі, ён нічога не сказаў і спакойна, да акамянеласці спакойна, стаяў.

У пярэдніх радох ішла ціхая гамонка, даваліся нейкія распараджэнні, напэўна, самім Провам—добра Панкел не расчуваў. Ды ўпраўду, ён і не стараўся прыслухоўвацца. Ім апанавала нейкая дзеравяная нядбайнасць, бясьцікаўнасць да ўсяго, што рабілася перад ім: прауда, хвілінамі ў душу Панкела пранікала цяжкасць, горнасць да гідлівасць. Разам з tym выблісквалі сумненіне, неспакой і трывога, якія падпальвалі ў нутры сумную думку—пазыў вярнуцца, уцячы хоць адгэтуль. Няпрыметна для сябе Панкел палохаўся бліжэйшых хвілін. Але брак часу ня даў мажлівасці вырасці думкам у тое ці іншае рашэнне. Каманда: „шагам марш!“, раптам далацеўшая да яго вушэй, быццам штырхачом даўбанула яму ў плечы, і Панкел пакорна, адначасна з усімі падняў левую нагу і топнуў у тахт камандзе. Ад агульнага ступу пачуўся глухі стук, разънёсшыся ў цішы далёка вакол. За першым тут-ж аdstупіўся другі, трэці, пяты, дзесяты. Перагаварваныні між некаторымі чырвонаармейцамі глухлі ў топаце шагоў; толькі рэдкае пакашліванье перамагала іх тупат і новаюnotaю ўрывалася ў аднатоннасць навыразнага рэха між съценамі дамоў і хат. Зрэдку сям-там, воддарль і ўблізу, адзвываліся чуткія сабакі і трывожны бразг калатушкі вартаўніка.

Панкел ішоў, спусьціўши кнізу голаў, маючи перад сабою цёмныя, навыразныя цені таварышоў. Ён зусім ня прымеціў, ахоплены ўвесь тлумнымі няяснымі думкамі, калі разьведка выйшла з жылога месца і апынулася ў полі. Каманда—„цішэй шаг!“, глуха данёсшыся съпераду, вымусіла яго падняць голаў і азірнуцца вакол. Панкел угледзеў, што ён

астаўся крыху ўзадзе, на адгоне ад бакавых таварышоў, і некалькі шагоў зрабіў бегам, каб парашыцца з імі; бягучы, ён пачуў утрому і падазрона паглядзеў уперад.

Чорная съцяна цемры акружала іх грамадку. Чым далей разьведка падавалася ўперад, тым болей адсоўвалася разам з ёю і пярэдняя съцяна цемры.

Дарога, якою йшла разьведка, была роўная і гладкая і гэтym казала аб роўнай мясцовасці. А дзякуючы гэтаму і ветру, зылёгка павяваўшаму ў пасяленьні, тутака адчынялася прастора дзьмуць, як хоць. І вецер дзьмуў, як меў сілы.

VI

Ужо выйшаўшы са станцыі, Панкел пачуў у сваім нутры штосьці асобнае, ні-то трывожнае, ні-то гадкае. Ён перш стараўся на гэта не зварачаць увагі, заглушаючы сілком думкі і кіруючы зрок то на зыркія зоркі, то на рух цёмных съцен, якія агароджвалі абшары перад імі. Але чым далей „разьведка“ падавалася ўперад, тым мацней і надаедней гэта „штосьці“ старалася адцягнуць Панкела ад усяго староніняга, вымушаючы спыніцца на сабе й на сваіх дзеях. Міжвольна, пад нейкім магутным націскам, Панкел усё часьцей і часьцей пачаў азірацца назад, на станцыйныя будынкі, на пярайдзене поле. Кожны раз, бы толькі ён паварачваў голаў, у яго ваччу маляваліся страшныя фігуры цудаў. Вадакачка выглядала асабістым сіберным зверам, які, здавалася, бег за ім, матаючы вялічэзною галавою і растапыранымі рукамі, а меншыя будынкі са съятлом у вокнах здаваліся паўзучымі цмокамі.

Панкел праз сілу, съціснуўшы зубы, вымушваў сябе пільней узірацца ў цемру ночы, але як-бы ён ні ўзіраўся, усё-ж нічога ня бачыў у сапраўдным жывым выглядзе. Толькі й дасягаў ён таго, што тыя здані, якія маляваліся яго патрываўшым уражаньнем, мяняліся ў ваччу, перароджваліся на новыя і яшчэ страшнейшыя.

Сполах, ахапіўшы Панкела, пачаў пераходзіць ва ўтому і злаваць яго; пачыналі балець ногі, дрыжаць усё цела; хада рабілася не пад сілу, і Панкел, чым далей, тым часьцей і наболей адставаў ад каманды, ня маючы сілы нагнаць яе і йсьці з ёю нага ў ногу.

— Што з табою, таварыш, чаго ты адстаеш?— падазрона пытаў Панкела час-ад-часу сусед.

— Дыхавіца ўзынялася!— хлусіў яму не задумваючыся Панкел.

— Цудны, аднакава ты: няхай-бы на гэты раз ты астаўся.

— А як-бы на другі?—ні-то запытваў, ні-то адказваў Панкел.

— Ну, то вядома: цяпер вярнейшая справа... Праўду кажаш. Што-ж, можна й на адгоне паспяваць,— радзіў спагадлівы таварыш.

На гэтым гутарка абрывалася: Панкел болей нічога не казаў. Узынятая ўнутры яго завіруха раскаяньня, тупога й бязмоцнага, і крыўды на сябе за сваю падатлівасць, узвеўшую яго на праступную сцяжынку, нейкім рэжуным камяком падыйшла к горлу. Узбурылася пачуцьцё адчаю, якое ажно кідала яго то ў гарачку, то ў холад. Што ні шаг, то Панкел пакрысе адставаў, бо ня мог паднімаць ног. Заздрочылі ў галаве калючыя думкі, поўныя папракаў і ўпікаў. Асобная, магнусовая сіла іх тыкала ва ўсе бакі, так што ўсё іншае зацьмявалася імі. Панкел папрабаваў зрабіць некалькі патугаў, каб адкасьніцца ад гэтага настрою, струхнуць атруту пачуцьця і гвалты думак, але быў бязмоцным і здаўся на іх катаўаныне. І толькі намерыўся спыніцца і ўсьцішыў хаду, як раптам пачуў настойны і выразны, ужо знаёмы яму нутраны голас: „Не хадзі—азірніся назад і бач: за табою сочачь тысячы вачэй. Тысячи сэрцаў спадзяюцца дачакацца ад цябе харошых сучашаючых вестак. Ты пайшоў у разведку, каб знайсьці, як лепей выбраць месца і час для нападу на ворагаў працоўнага народу, якія пасягнулі зынішчыць яго волю. Цябе паслаў рабочы і селянін бараніць іх уладу, заваёваную дарагою ценою крыві і жыцця соценъ слайных ваякаў. А ты...

ты памагаеш знайсьці ім съмерць, абрыдную, здрадніцкую съмерць. І навошта ты панадзеяўся? Каго ты паслухаў? Ці даеш ты сабе адказ—навошта ты ідзеш і што робіш? Гэтулькі славы заслужыў перад рэволюцыяй ранейшымі сваімі чыннасцямі, а тут—пай-шоў на зъмену! Зазірні глыбей у сваю душу, ці вяліць яна табе, ці дазваляе гэта? Чужымі думкамі жывеш, ліхім манам верыш! Як паглядзіць на цябе працоўны народ савецкіх рэспублік? Дзе ты схаваешся ад яго гневу і помсты?“

Панкел скрыгаў зубамі, прыкусваў балюча губы. Хада яго цішэла, пачынала балець галава і цьмець у ваччу.

— Я не пайду, я не згаджуся на здраду!—рашуча ў голас адказаў сам сабе Панкел.

І гэтыя слова яго прагучэлі так рэзка і выяўна, што быццам абудзілі яго. Панкел уздрыгнуў усім целам, аглядзеўся вакол і спыніўся.

Каманды разьведкі ён ня чуў; чуць-чуць даносіўся толькі глухі тупат ад ног ды нейчы клічучы голас: „Паан-ке-эл!“

Панкелу здалося, папершае, што мо' ён ачуўся, мо' ўстрывожанае выабражэнье яго зьбівае спонтаныку, і прыслухаўся пільней. Вокліч некалькі разоў перагукнуўся. Тады Панкел прыпыніўся...

Дзесяці здалёк чулася яму страляніна, то частая, то рэдкая, а ўлева ад яе, адкуль цягнула вільгацьцю, напэўна з-за рэчкі, выглядаў агенчык; променъ яго паднімаўся навысока над зямлёю і губіўся дзесяці за горкаю ці за лесам.

Панкел стаяў і пільна ўзіраўся па бакох, прыслухоўваўся і ня мог крануцца з месца.

А вокала, чым далей, тым ночны шолам узрастай, родзячы нейкія навыразныя, але крыклівия стукі і выгукі, якія роем вярцеліся каля яго вуха, нахабна не адстаючы ні на адну хвілю.

І вось, настаражыўшыся, Панкел патрошку пачынаў выяўляць з усяго гоману чыесьці клапатлівия неспакойныя выгукі і перакліканыні як-бы дваіх ці колькіх чалавек, відаць, кагосьці старэнна шукаючых. Панкелу

паказвалася, што ў іх перакліканьні раз-по-разу ўспамінаецца яго імя, і гэта пачало яго страшэнна нэрва-ваць і трывожыць.

Вакол гуў вечер, згібаючы невялічкую бярозку, выпадкова закінутую ў шырокае гала і выпадкова напаткаўшую Панкела. Гэта блутала слова пярэкліку. Але Панкел хацеў расслухаць усе выгукі. Дзеля гэтага ён парашыў стаць на каленкі, прылажыць вуха да зямлі і прыслухацца—кажуць, што так вельмі добра ўсё чуваць—і вось Панкел ужо быў намерыўся гэта зрабіць, як раптам нявысока ўгары, у густой цемры пранеслася празрыстым пісагом разарваная ракета. На кароткі момант, хвіліны мо' на чатыры, съятло ракеты асьвяціла абшар на вярсты дзьве вакол. Панкел пасьпей акінуць вокам асьветлены абшар і пры гэтым выразна адмеціў, як ня вельмі здалёк некалькі чалавек міганула перад вачмі, перабягаючы з месца на месца. Міжвольна ў адным з іх Панкел пазнаў і пачуў Прова, з усімі дробнымі адметкамі і выразамі ў яго постасі, так ім завучанай.

Гутарка бягучых з кожнай хвіляй чулася ўсё бліжэй і бліжэй да Панкела і ў згусьцеўшай пасля разрыву ракеты цемры шмат выразней і гучлівей. „Шукаюць мяне! Пагоня за мною!“—раптам стукнула ў галаве Панкела, і ён, здавалася, адчуваў устаўшую бледасць твару, растрывожнае цюканье сэрца...

„Пабягну!“—мігнула ў яго думках. І, доўга ня думаючы, Панкел сабраў усе сілы ды пусьціўся бегчы. І ўжо з першым крокам, зьняўшым яго з заварожанага месца, Панкела залашчыла надзея, абышла радасць, што хтось добры навёў яго на думку вярнуцца назад, да сваіх, аставіць праклятую зьмену і загадзя перасьцярэгчы ад бяды сваіх таварышоў ды можа цэлы фронт. Бліск ракеты, доўга ня гінучы з яго ваччу пад полагам цёмнай ночы, нібы нажом, адрезаў яго ад тых, каго ўзгlaўляў і вёў за сабою зраднік Проў...

Адбегшыся некалькі сажняў, Панкел спыніўся, адсопся і зноў пачаў азірацца і прыслухоўвацца. Па-

чуцьцё бадзёрасьці і адваргі пераходзіла ў пачуцьцё помсты.

Лёгкасъць, што рушыла яго з месца, зъмянілася раптоўным цяжарам.

Панкел злаваў на сваё бясьсільле, папракаў сябе і скардзіўся.

„Гэтулькі крыві мае пралілі ворагі, гэтулькі сълёз ссушылі, гэтулькі мук вытачылі! І я... і я зноў з-за дробных прыватных спраў гатоў здрадзіць вялікай справе рэвалюцыі... Разам з здраднікам пайшоў на... Ах, і як-жа ўмела яны, праклятыя, падходзяць да цябе, як съмякаліста спакушаюць!... Ізвоты, спачынак! Ласьне знойдзеца ў іх спагада ка мне? Го, ім патрэбны афяры, ім патрэбен разлад у рэволюцыйных радох... У чырвоных радох... Вось з-за чаго яны гэтак „клапоцяцца“ аба мне, аб маіх прыватных справах... Прадажнікі! Злы-ыбедні-кі-ы...“

Думкі зьбліі Панкела спанталыку: ен прыгнуўся, і, прыгнуўшыся, таптаўся на адным месцы. Ні страляніна, якая ня съціхала праз увесь час і нібы ўсё набліжалася, ні здагон не падганялі Панкела. Толькі вечер, макнеочы што-хвілю, чамусьці наганяй на яго нейкую трывогу і сполах. Панкелу чуўся ў яго гудзе загад рушыць з месца і кідацца наўцекі. З кожным ветраным павеем настрой узрастаў, узмацоўваючы рашы масьць і адваргу. „Пушчу-у-ся-а далей на ўце-э-кі-ы!“ — праказаў сам сабе Панкел, і толькі намерыўся краунуцца, як тут-же, непадалёчку, пачуў выразную гутарку:

— Шукайма тут—ён ці ня прылёг толькі.

Панкел ўвесь здрыгануўся, выпрастаўся, закружиўся на адным месцы, азірнуўшыся вакол, і кінуўся як мага наўцекі. Вольныя, ня ўмеру слабкія боты забаўталіся на нагах і гулка зашлёпалі. Груды й няроўнасці, межы, купіны, што пападаліся пад нагамі, мяшалі бегчы.

Але Панкел съцігаў нацянькі, якраз на міргаяючыя далёка смуглыя агенъчыкі, якія нібы прыветна й ласкава манілі яго к сабе... Перш было бегчы лёгка, як-бы сполах з надзеяй уцячы, падганялі яго, але

хутка Панкел пачуў утому й цяжар; к гэтаму шапка насоўвалася на вочы і мяшала глядзель, а вісёушы збоку ранец, якога ён шкадаваў кінуць, стукаў па плячох. То шапку, то вінтоўку Панкел час-ад-часу папраўляў... Раптам закалола ў баку і стала душна, да зънямогі душна. Ён ужо намерыўся нават і спыніцца, але раптам пачуў прасьцерагаючы голас: „Бяжы хутчэй. Нясіся ветрам, ляці віхрам, каб не спазыніцца. На тваім ваччу робіцца вялікая бяда—патрэбна яе спыніць, патрэбна пераняць... Не таміся—бяжы хутчэй, шпарчэй. Яшчэ некалькі патугаў і ты выратуеш становішча, не дасі зрабіцца страшнаму праступку. Бяжы з данясеньнем, нясі вестку... Цябе там не цярплю ча-каюць... Панкел, Панкел, Панк-к-е-эл“...

Гэты таемны голас нёсься за Панкелам, разыліваўся ў сьвісту ветра, заглушаў яго думкі і пачуцьцё... А аген'чыкі былі ўсё-ж яшчэ далёка ад яго і неяк усё цымелі з кожнай хвіляй, як-бы знарок, каб зьбіць Панкела з дарогі...

— Ні-ы-чо-о-га-а, да-а-бя-э-гу-у!—уголас, з цяжкім адчаем у сэрцы, пракрычаў Панкел і міжвольна павярнуў назад голаў.

— Сто-ой! Стой!—ва ўпор хтось крыкнуў, і гэты крык, бы нажом, паласнуў Панкелаву душу, выцяў балюча па яго нагах і скалануў усёю постацьцю.

„То пагоня недалёка ад мяне!“ бліснула яскравай маланкай калючая думка... Але Панкел ня спыняўся. Утаропіўшыся вачыма ў адзін бок на чуць-чуць абачныя аген'чыкі на станцыі Быстраўка, ён натужыўся яшчэ больш і зрабіў апошнюю спробу ўскорыць бег; толькі ў адказ на гэта няўмеру забілася сэрца, схапіла дыхавіца, пачалі блутацца ногі, і Панкел мусіў зъмяніць бег на хаду.

— Стой! Сто-ой!—рэзкім, пранізываючым лемантам праняслося між вушэй Панкела.

Абураны безнадзеянасьцю, ён горда й съмела адказаў:

— Да-а-бя-а-гу-у, пага-ан-цы-і, няго-од-ні-ы-кі-ы! Да ясу-у аб усім вашым учынку-у... Ня ўдасца вам давясясьці свой праступак да канца-а. Прадаў-цы-і!..

Рэзкі стрэл быў адказам Панкелу: штосьці рэзнула ў баку.

„Ранен!“ мігнула думка й разам-жа аддалася ў пачуцьці. Панкел барджэй хапіўся рукою за вінтоўку, а другою за рэвольвэр, абмацаў у рэвольвэру корак, выцягнуў з кабуры і, адварнуўшыся, у беспарафку і бяз усякай цэлі, пачаў страліць наўгад, з запоем і злосыцю. Яму ў адказ таксама зачасьцілі стральбу.

— Усіх, пераб’ю паганцы-і!—крычаў Панкел у такт стральбы, ужо ўгледзеўшы ў змроку падбягаючых да сябе траіх чалавек.

— Пачакай, браток, мы-ы табе пака-а-жа-ам, як нам зьмяняць. Ня выкруцішся з нашых рук!—пра-крычаў над вухам Панкела знаёмы яму голас Прова, і не пасьпей дакрануцца Панкелавага сузнаньня, як тут-же выпушчаны стрэл зацямніў яго, і паваліў Панкела на зямлю.

— В-ва-ам ня ўда-асца-а прадаць інтарэсы рабо-о-чы-іх і сялян...—сумеў яшчэ ў сударгах прака-заць Панкел.

— Уда-асца-а!—зламысна адказаў азъвераны Проў, нагнуўшыся над сваёю афяраю.

І астатнім выявам тухнучага жыцця Панкел цьмяна пачаў датырканье халодных драпежных рук да свае шчакі.

— Во-ось, бра-ат, табе-э і радзі-ы-ма-а, і сям’я, і спачынак... Ха-ха-ха!!

Задаволены рогат Прова правёў апошні енк Панкела...

А вечер крапчэў, глушачы сваім сывістам далёкія водгукі стрэлаў...

На станцыі стухлі аген’чыкі, нібы задутыя ім.

НА НОВЫМ МЕСЦЫ

I

Маёntак Скуплі ляжаў на навысокім плоскагор'і, якое было абнесена з трох бакоў густою градою хвойніку. З чацвертага боку, кудою йшла дарога ў мястэчка Кругі, а праз яго на Менск, прасціраліся шырокія абшары палеткаў.

Гоняў на троє ад быўших панскіх палацаў (маёntак належала панам Крэўскім) цягнулася ўступка высокіх, стройных тополяў, атуляющих сабою дарожку, якою Крэўскія рабілі свой парадны выезд. Усе будынкі маёntаку, расстаўленыя роўным чатырохкутнікам, яшчэ досыць здаровыя і цэлыя, апяразвалі сабою, як съязною, быўшы панскі палац—двух этажны пабелены будынак. Страха палацу, пафарбаванай ў часы польскай окупациі, калі стары Крэўскі нанова спадзіваўся стала асесціця ў сваім гняздзе, выглядала зусім новай; яна выдавалася чырвонаю фарбаю на фоне цёмна-зялёнага, густою шатаю разълётшага вярстоў на восем вакола ліпавага парку. Невялічкія гострыя вежкі з двух канцоў страхі, загостраныя ўперсе і падхарошаныя зялёнымі флюгеркамі, прыдавалі палацу старасьвецкі выгляд. З правага боку чатырохкутніка з будынкаў на нелапой прагаліне стаяў паношаны, патрабуючы вялікага рамонту, дзеравяны, атаркованы будынак паравога млыну, лесапільні і крахмальнага завodu разам. Дзіве высокія бляшаныя трубы, пахіленыя ўперсе набок, перасягалі сваім ростам вярхі парковых ліп—разъзіраючы на мінулую ўласнасцьмагнатаў Крэўскіх. Побач гэтага „прамысловага“ будынку ляжала нелапое, паросшае плюшнікам і густою бросінню, возера. Толькі пасярэдзіне яго

маленькаю лужынаю выдавалася мясьціна каламутнай цёмна-алавянай вады.

Увесь гэты выгляд поўнасцю кідаўся ў вочы кожнаму падарожнаму, які ехаў з мястэчка Кругі ў бок маёнтку Скуплі. Асабліва пекнай панарамай выглядаў ён з разгону чатырох вёрст, дзе мясцовасць крыху паднімалася ўзвышшам. Нельга было, хто-б і не хацеў, пацікавіцца Скуплямі!

Ладымер Ложка, назначаны ў Скуплі мэханікам-рамонтшчыкам паравіка для млыну і лесапілкі і машын для крахмальнага завода, ужо многае чуў аб гэтым саўхозе. Яму намалявалі Скуплі ў гэткіх ружовых фарбах, што ён мусіў кінуць адгаварвацца ад паездкі ў яго, што рабіў раней, калі толькі яго паведамілі аб камандыроўцы, і сказаў сам сабе: „Па-пробую паехаць. Пражыву яшчэ год у глушки. Трэба-ж дасканала пазнаць провінцыю. Тым болей, што ўсё-ж, як кажа т. Сымонаў, там цікавае месца і добрыя варункі“.

— Добра, я паеду, але ня больш, як на год; а пасьля году, дайце слова, што вы мяне вытрабуецце ў горад,—сказаў Ладымер Ложка начальству пасьля трохдзённых пераговораў.

— Усё зробім па вашай просьбе,—адказалі яму.

І Ладымер Ложка, нецярлівы па натуре, ня любячы розных адцяжак і валакіты, вярнуўся з установы на кватэрну і паведаміў жонку, што яны заўтра-ж павінны выехаць у саўхоз Скуплі.

— Чаму гэта так нечакана ў цябе выйшла?—сумелася Акіліна, яго жонка.—Яшчэ ўчора баяў адно, а сёньня, глядзіш, ужо зусім іначай.

— Ды таму, ведаеш, Акіліна, што ўсе ўжо вельмі хваляць маёнтак, расьпісваюць, як казачныя які, і... радзяць паехаць. Пры гэтым я толькі на адзін год згадзіўся. Пасьля году мы абавязкова вернемся ў горад.

Акіліна недаверна матнула рукою і з сумненiem у голасе адказала:

— Маніць табе. Ужо трэці год, як адзываюць цябе ў горад, а тымчасам усё яшчэ мусіш карпець

у глуши, як воўк які. Людзі жывуць у горадзе, карыстаюца тэатрам, могуць час правесыці ў вобчастве, а гэта... сярод цёмных сялян, як сярод зъяроў... Слухай іх дробныя інтэрэсы, плёткі, брахню, вынось іх няпрыхільныя адносіны да цябе, бойся адзеца пагарадзкому, каб ня ўпікалі. І гній—проста гній у непарушанай цішы...

— Кінь плясьці, ліха ведае што!—перабіў жонку Ладымер.—Падумаеш, якая вельмі людная. Хапіла з цябе й гораду. Жылі-ж, здаецца, у Ленінградзе гадоў з восем—можна было здаволіцца і вобчаствам, і тэатрамі, і ўсім іншым. А кончыцца год—ізноў можам паехаць у Ленінград...

Ён зъмяніў тон у голосе:

— Ды думаеш, у провінцыі так ужо дрэнна, як табе здаецца? Кінь! Сялянства зусім не такое, як ты на яго глядзіш. Толькі трэба падыйсьці да яго з адкрытаю душою, адкінуць усё тое, што, нам здаецца, становіць нас вышэй за яго... Гэтыя тры годы рэвалюцыі зусім перамянілі нашага беларускага селяніна. Дарма кажаш, што ён будзе разъбівачца на дробныя плёткі, нагаворы ды іншае. Ня бойся—толькі ты трymай сябе роўнаю з ім, дык гэткае блізкае вобчаства знойдзеш у вёсцы ці ў саўхозе, што й не падумаеш аб гарадзкім... А тэатры—сваімі сіламі нагонім.

— Ай, што ты кажаш, сапрауды. Забыўся ужо, як жылі ў другіх мясцох. Многа ты дастаў прыемнага ў саўхозе Крушках? Усімі сіламі стараўся ўцячы адтуль. Задалі табе гэткіх тэатраў, што, нябось, доўга памятацьмеш. Найграў Гэндрык даволі... Тоё самае будзе і ў Скуплях...

— Эх, цудная! Ці-ж можна мерыць усё на адзін капыл!.. Мала-што трапіўся гэткі чалавек, як Гэндрык; а ў іншым месцы іншыя людзі будуць. Бачыш—ці-ж дрэнна было нам у Капліцах? Усе патаварыскі жылі, добра меркаваліся і гладка выходзіла. Нябось, думаю, ты-б ахвотна яшчэ там жыла. Тоё можа быць і ў Скуплях. К гэтаму яшчэ, Скуплі недалёка ад мясцяка і можна будзе часамі наяджаць... Так што, галубка, нечага сумаваць, а вось давай зъбірацца...

Акіліна змоўкла і прайшлася па каморцы. Пасьля навыразным поглядам абвяла па съценах і ўздыхнула так, што Ладымер Ложка раптам азірнуўся на яе й загарачыўся.

— Нядобра, беднай. Губіць многае, што пакідае горад. Падумаеш, шчасьце вялікае тут. Уздыхае!—прагаварыў ён упічна.

— Шчасьце—ня шчасьце, а вось цягайся з месца на месца, як цыганы. Месяц, калі вярнуліся ў горад, а тут ізноў складайся ды едзь... Якая ў гэтым радасьць. Кідаюць, нібы апуку, з месца на месца...

Якраз на гутарку знадворку ўвайшла маці Акіліны з хлопчыкам, сынком Ладымера і Акіліны Ложкаў.

— Ня хоча йсьці ў хату ды годзе. Жулік гэтакі,—выказала старая, прысядаючы на крэсьле,—так любіць гуляць з дзяцьмі ў садзе, што ня дай ты рады.

— Будзе ўжо яму гуляць. Вось заўтра раніцою трэба зноў ехаць у саўхоз,—адказала Акіліна.

— У які?—зацікавілася маці.

— У Скуплінейкія, вёрст за пяцьдзесят адгэтуль... Аднекваўся, аднекваўся, і потым згадзіўся. Угаворны занадта.

— А што-ж, дачушка, парадзіш—прыказваюць, служба—трэба выпаўняць... Ды чаго ты так няпрыхільна да гэтага? Чым тут лепш, як было ў Капліцах? Заўсяголаў ён, гэты горад. І так ён ужо абрываўся...

— Даўк, ведаеце, нешта не пасуе ёй пакідаць гораду,—уставіў Ладымер.

— Мала што, а ўсё-ж трэба,—падачна адказала старая.

— Пэўна, што трэба... Ды нават экстрана трэба. Заўтра-ж мусім выехаць. Аддзел падасьць коні к восьмі гадзінам раніцы. К гэтаму часу і павінна быць зложана, што ёсьць.

Гэта было сказана павяліцельна і рашуча.

Старая паднялася з крэсла і затупала па каморцы, аглядаючы і мяркуючы, як і што будзе злажыць.

— Давай, Акілінка, будзем складацца,—абярнулася яна к дачцэ,— не шкадуй гораду, невялікая мацыя.

Акіліна нічога не адказала, а моўкі падышла да ложка, выцягла з-пад яго адзін за другім два куфэркі і, разьвёўшы рукамі, стала над імі:

— І ўсё гэта так раптоўна!

— Для пасуды я ўнясу з хлявшка тыя скрынкі,—папярэдзіў Ладымер і выйшаў з кватэры.

Кабеты пачалі зьбірацца.

II

Назаўтра акурат а восьмай гадзіне раніцы да кватэры Ложкаў прыехалі дзьве падводы з Упнараму. Ложкі ўжо былі сабраны і моўкі аглядалі, ці не забыліся чаго. Пачуўшы стук калёс, Ладымер выбег на вуліцу і папрасіў фурманоў памагчы палажыць на воз паклажу. Тыя ахвотна згадзіліся, і праз дзесяць хвілін уся маёмасьць Ложкаў была ўложана, а праз другія дзесяць хвілін, усадзіўшы жанок і дзіця на воз, падвода рушыла.

Ладымер праз горад пайшоў пехам, ззаду другое падводы, паглядаючы на рэчы. Частыя пераезды з месца на месца ўсё-ж прыкра адчуvalіся на яго настроі, але на гэты раз ён быў спакоен і нават веселават. Ці яго супакойвала запэўненъне, што праз год яго здымуць са Скупляў і перавядуць у горад, ці яго суцяшала праслаўленъне гэтага саўхозу, Ладымер не даваў сабе адракунку. Раздумоўваючы і плянуючы, як і заўсёды, наступную чыннасць на новым месца і абмяркоўваючы розныя мажлівасці жыцця ў Скуплях, ён час-ад-часу чапаў у думках жонку і пасылаў па яе адресу: „Цудная, усё ёй нядобра. Прывыкла к гораду, што ня дай ты рады. А што-б ёй паразмысліць на ўсе бакі, зраўняць адно з другім—якаво-б тады! Дык не—надзымулася, нібы я яе вязу на якую кару. Бяда з гэтымі жанкамі! Іх ня кратает ні рэволюцыя, ні яе аздараўляючы ўплыў. Так глыбока засела ў душу гэта заплясьнела мяшчанства. Дай ты ёй вобчаства, трymайся далікатнасці, манер-

насьці. Здавалася-б, і замудра пераняць было гэтыя панская штукі, а, глядзі, усе іх ведае. Дзявочыя гады правяла на заводзе, мела дачыненъне з простымі людзьмі, а потым вылавіла усё да дробкі. Вось што знача кабечая натура“.

Думаючи, Ладымер ускоса паглядаў на Акіліну, якая моўчкі сядзела на возе і нязьмігутна праймала вачыма паперадзе ляжачы шлях.

Яе маці, наадварот, была давольна пераезду ў саўхоз. Сваё здавольства яна выказвала ў нямоўчай гутарцы то з хлопчыкам, то з фурманом. Некалькі разоў, пакуль выехалі за горад, яна прашанавала Ладымеру сесьці на воз, а дачку прабавала выклікаць на гутарку.

Ладымер заўважыў гэта і паважна ківаў галавою, калі Акіліна нядбала адварочвалася ад мацеры.

Выехаўшы за горад, ён першы рашыў зачапіць жонку, каб развесяліць і ўверыць яе ў разумнасці свае пастановы.

— Слухай, Акіліна,—абярнуўся ён да жонкі ў жартоўным тоне,—ты яшчэ не перадумала наконт нашага перасялення?

— Пакінь жартаваць!—сярдзіта агрызнулася Акіліна.—Паглядзімо, што з гэтага выйдзе. Наколькі ты разылічыў. Каб ня прышлося заўтра-ж каяцца.

— Ці ліх! Няўжо-ж такі ў Скуплях нас чакае нешта нядобрае? Ня верыща мне. Думаю, што ты ашукаешся.

— Нагаварылі; забачым, нядоўга чакаць.

Фурман, гадоў за пяцьдзесят мужчына, здаровы яшчэ і заўжды весела настроены, слухаў спрэчкі Ложкаў і перш зьдзіўлена паводзіў галавою, а потым абярнуўся да Акіліны і шчыра загаварыў:

— Ведаецце, пані, мне здаецца, што вы зусім дарма кажаце. Слухаю я ваши словы і думаю—людзям дабро само бяжыць у рукі, а яны адвертываюцца ад яго. Гэта-ж, каб мне здарылася пасяліцца ў Скуплях, я-б болей нічога не хацеў. Адна мясцовасць чаго варта. А што ёсьць у саўхозе—паглядзеце! Колькі багацьца, як добра жывуць там людзі! У кожнага

кватэра з двух-трох каморак; малака—колькі хоць; садовіна восеньню; настроіца паравік—і мука свая. У панскіх палацах—ліха-ведае колькі месца. Ёсьць залі—хоць гумно рабі—мо' на гоны вакол. Вось прыедзеце, зоймеце добрую кватэру і будзеце бога дзякаваць.

Акіліна фурману нічога не адказала. А Ладымер зацікавіўся і хацеў паслухаць яго думак аб Скуплях, аб іх становішчы, аб служачых, галоўным чынам, аб упраўляючым. Пры гэтым напрамак гутаркі фурмана, які хваліў Скуплі, па думцы Ладымера, дабрачынна мог уплысьці на настрой яго жонкі.

— Ці табе, Гаўрыла, ужо даводзілася там быць?— запытаў Ладымер фурмана, падбегшы да яго.

— Колькі раз... Ды я нават родам з того месца. Мой бацька яшчэ быў нявольнікам у Крэўскіх. Мяне ўпіхаў за парабка, але я ня даўся. Прыйзнацца, змалку меў вялікую няпрыязнь да паноў, адварочвала мяне ад іх, ня ведаю чаму—але душа ніколі ня мірылася з іх быцьцём. Вось чаму, ведаеш, у пятym годзе я й падбіў аднавясковоўцаў на сечку лесу і на самаўпраўны рэквізыт хлеба... Ой, чаго было—і да вечара не раскажаш. І арыштавалі мяне, і дваццаць пяць адлічалі, і выселіць хацелі з вёскі, кароў пан не дазваляў пасьвіць на сэрвітутных паплавох. Дзякую ёй—вайна супыніла судовую цеганіну... А то-б, хто ведае, чым скончылася. Меў пан моцную руку—усё мог зрабіць з нашым братам. А цяпер дулю, брат,—Гаўрыла са шчырасцю працягнуў у бок граніцы выразна зложаныя пальцы.—Паверыш, т. Ладымер, радуюся, што ўсё гэтак сталася. Хоць мне й ня прыходзіцца пакарыстацца яго зямлёю, але працоўныя людзі карыстаюцца, а ня гэтая каты.

— А чаму-ж табе, кажаш, ня прыходзіцца пакарыстацца зямлёю, чаму?

— Гэ, то ўжо мае асабістыя справы. З сям'ею, ведаеш, ў мяне вялікія нялады. Выжылі мяне з хаты, і я мусіў асташца служыць. Хіба паслья яшчэ наганю на сваё, а пакуль—бог з імі.

— Ну, а так, скажы, ты даўно бываў апошні раз у Скуплях?

— Даўно—два ці трох тыдні таму назад. Я-ж, бач, часта ежджу туды. Надоечы заведуючага маёнткамі вазіў. На агляд, ці на рэвізію ездзіў. Дзён трох прабыў там. Пахваліў упраўляючага саўхозам і рабочых... Ды ёсьць завёшта, трэба сказаць; упраўляючы—чалавек рупны, дбалы, дасціпны хлопец... Сад да-гледзіў добра, разьвёў галяндэрскую пароду кароў, розных добрых сартоў збажыны назасяваў, агарод паставіў—адна пацеха. З рабочымі ладзіць. Вось яшчэ адно: пусьціць паравік трэба—тады пярвейшы саўхоз будзе. Прыведзеш, наладзіш і тады—трымайся.

— А з вакольнымі сялянамі ўпраўляючы добра жыве?

— Хто яго ведае; пэўна-ж павінен жыць у згодзе. А чаго ім сварыцца? Сёлам зямлі троха ўрэзалі, далі лесу на будоўлю, а той пашу выпускаюць... Як быццам-бы нічога благога з гэтага боку няма... А ўтым, хто яго ведае—усяго не падгледзіш. Вось на-конт таго, як жывуць служачыя, то я неаднораз ба-чыў, што жывуць ня дрэнна. Таму-то мянене й заці-кавіла гутарка твае кабеты. Не хацець ехаць у Ску-плі—проста дзіва. Я-ж кажу, каб ды гэта на мянене, я-б пехам пашоў. З вашай службай там можна быць зу-сім незалежным ад упраўляючага; парабіў—і ня знай нікога... А жонцы—ніякае работы. Дагледзіла печы, наварыла мужу абедаць—і шпацыруй па парку, назад руکі залажыўши. Пазірай на шаты дзярэў ды слухай салаўя ці павука. Сельскім кабетам—іншая реч; не напрацуеш—то і не зъясі, а гарадзкім—на ўсё напля-ваць. Муж—майстар, заробіць і гатовае прынясе.

— А каб ты цяміуся, Гаўрыла,—ня ўцерпела старая,— і ўмееш-жа ты разводзіць лясы. То-ж і гле-дзячы на гарадзкіх трэба разьбірацца: адна любіць шпацыраваць, назад руکі залажыўши, а другая зусім іначай—заўсёды нойдзе работу ў хаце.

— Ай, кіньце ўжо; хто-хто, а я сёе-тое ведаю; мне ня трэба расказваць. Но-ой-дзе-э! Дзе яе ной-дзеш, калі няма...

Яны пад'яжджалі к рэчцы, якая замыславатымі выкрутасамі вілася праз шырокі гал поплаву. Тамсям, бліжэй і далей, выдаваліся з зелені алавянія плямы вады, зусім, здавалася, ня злучаныя адна з другою. Дробны кустарнік, купамі і градкамі, даглядаў за рэчкаю і, нібы тычкі, адмячаў яе шлях. Рэдкія алешины ўбіралі сабою зялёны, пажаўцяны курасьлепам і бялянкамі, поплаўны прастор. Недалёчка ўперадзе стаяў лес. Быў поўдзень. Распаленае сонца стаяла ў самым высокім месцы дзяннога прайходу і неміласэрна пякло... У яго прыську губіўся чуць-чуць прыметны подух ветру; запечаная расыліна стаяла нярухома, моўкі, быццам звязаная неабачнымі ланцугамі. Парнае паветра растапляла расыліны пах, разбаўляла яго ў сабе і наганяла снатворны водыр. Паказвалася, нібы густы пыл насыціўся між зямлёю і небам, брудзячы нябесную лазурковасць і ўючыся рэдкім воблакам пад сонцам. Крычалі кані, але так гультайна, як-бы несхаяця, рэдка, ня могучы доўга лятаць. У такім-жа настроі выгуквалі сваё зацяжнае, вякі аднатоннае „но-о, но-о, но!“ аратыя; марудна, як назаўтра трэба, рухалі яны ўсьцяж ніў.

Коні пусьцілі пот і нясьціхана трасылі галовамі. Іх ратавала сіла, якая сабралася на добрых харочох зямельнае ўстановы. Не прыкмячаў толькі гарачыні фурман Гаўрыла. Ён ішоў пры першым возе роўным бадзёрым шагам, гутарыў з Ладымерам і памахваў пужкаю над канём. Старая паношаная жукетка з шэрага даматканага сукна была падпяразана /канапляна/ аборкаю, а пры стрыфлях троха разгорнутая—„каб заходзіў запазуху вецярок“. Смуглы твар Гаўрылы з прыемнасцю ўбіраў сонечнае цяпло і выпускаў яму настрэчу лёгкую здавальняющую ўхмылку.

— Вось тут трэба настаражыцца,—прагукаў Гаўрыла, калі коні пахілі крыху управа, каб накіраваць на мост, і азірнуўся на заднюю фурманку.—Дагэтуль яшчэ масты не папраўлены. Вось нядбаласць, ніякае ўвагі. А гэта-ж уночы едучы цэлая бяда можа здaryцца: чуць аглядзеўся і—з возам ляпнеш у рэчку. Каб гэта я стаў намест галоўнага камісара, дык зразу

ў першую чаргу распарадзіўся-б паправіць шляхі. Трэба-ж прывесыці ў парадак патроху гэтая „жылы краю“...

Гаўрыла ўподбег апынуўся пры першым кані і хапіў за дышаль. Гледзячы на яго, Ладымер тое-ж зрабіў з задняю фурманкаю.

— Ой, памалу, каб не павярнуўся воз,—спало-халася Акіліна і хапілася аберуч за біла.

— Ня бойся, коні прывыклі хадзіць, ім не наві-на,—сущешыў Ладымер жонку.

Суцяшаючы коні, яны акуратна ўзвялі іх на ву-зенькі, з хваёвых няпрыбітых к балькам круглячкоў, масток, і, раз-по-разу водзячы поглядам узад і па ба-кох, пераехалі на другі бок.

— Ну, цяпер у мяне нібы пяць пудоў спала з плеч,—праказаў Гаўрыла.—Кожны раз, ведаеце,—абяр-нуўся ён разам да кабет і Ладымера,—кожны раз прыходзіцца трасціця, пераяжджаючы гэтая масты. Вось-вось няшчасьце, вось-вось няшчасьце... Надоечы, дык, каб вы зналі, чуць-чуць ня выкупаў камісара. І неспадзявана зусім. Ехалі, як ехалі, ладам, добра, а толькі намерыліся пераяжджаць гэты самы паганы масток—на табе—прымха. Коні на мост, а бусел, на яго ліха, пырх вунь з-пад таго куста—аж коні пырск, затупалі, хільнулі галовамі і вось-вось—ня ведаю сам, што затрымала іх—скочылі-б у ваду... Тут я ня струсіў—скочыў да за цуглы—стойце. Але камісара так таўхнула, што ён павярнуўся на возе і шапку ўпусьціў у рэчку... Вось вам, што значыць масты. Я прыдаю ім вялікую-вялікую значнасць.

— Калі, браце, нельга ўсяго зараз залапіць,—ра-зуважыў Ладымер:—Савецкаму правіцельству столькі разбуранага добра засталося, што няма сіл наладзіць зразу ўсё. Пэўна-ж, шляхі ў першую чаргу патрэбна наладзіць—то зразумела. І іх наладзіць...

Пакуль яны гутарылі, коні прыпыніліся.

— Што-о сталі! Но-о-о! Вось у Скарбаве зробім папаску. Не падохненце. Цяжар вялікі, падумаеш. Даў-но пугі ня спыталі.

Гаўрыла па чарзе хвасянуў коні.

— А колькі ўжо вярстоў мы праехалі?—паціка-
вілася Акіліна.

— Палаўна якраз. Дваццаць з лішкам вярстоў.

— А мне здаецца, мы праехалі мо' каля трыц-
цаёх вярстоў,—выказалася Акіліна маці.

— Ого, толькі дваццаць, панечкі. То не на чы-
гунцы, што маргнуў вокам—і няма вярсты. Вось
длыгаюць, як сонныя; пакуль вярсту ўбяруць у гэт-
кую гарачыню—то ня жарты... А тут пэўна-ж, тра-
сеща, на яго ўсё ліхое,—пасьмяяўся Гаўрыла і хітра
адвярнуўся ўбок...

— Но-о-о! Яшчэ трохі—адпачынем за нач!

III

У Скарбаве яны папасваліся каля гадзіны і кра-
нулі далей гадзін у тры па палудні. Коні супачылі і
пайшлі жывей, tym болей, што праз хваёвы лес да-
рога была гладкая і ня так пякло. Да мястэчка Кругі
праехалі не шманаючы: то гутарылі, то разъзіралі ва-
кольныя палеткі.

Акіліна, перамаўчаўшыся за паўдня, таксама пры-
няла ўдзел у гутарцы; у яе адлягло ад сэрца, нады-
шоў інакшы настрой, нечакана бадзёры, няўтрымны. Адкульсьці сыпнуліся ў голаў розныя спадзеўныя
думкі; закалыхалася ўражанье, успаміны. Саўхоз, не-
навідзімы ўчора і праціўны сёньня зранку, пачаў ма-
лявацца ёй куды ў багацейшых фарбах, ніж паказваў
яго ў сваіх гутарках ды ва ўгаворах Ладымер. Парк,
агарод, сажалка, добрая кватэра... Жывеца з рабо-
чымі саўхозу, з сялянамі вакольных вёсак. Будзе ха-
дзіць у госьці, частавацца бухонымі грэцкімі блінцамі
са съмтанаю. Гаварыць з сялянкамі аб гарадзкім
жыцці па нядзелях на прызыбе... Можна будзе па-
строіць тэатр і ладзіць спектаклі. Пэўна-ж, у Скуп-
лях ёсьць падобныя ёй жанкі, мо' ўпраўляючага саў-
хозам, канторшчыка, садавода...

Ужо недалёка ад м. Кругі, калі перарвался гу-
тарка, Акіліну спотайку чапіла знаёмае ёй глухое, ня-
выразнае жаданье сустрэць у Скуплях інтэлігент-

нага прыгожага мужчыну, ну хоць-бы схожага з тым, якога яна калісці, будучы дзяўчынай, спаткала ў Паўлаўскім парку і аб якім ужо доўга марыла. Мігам аднавілася ў яе лятуценых цэлай нізка пекных дарагіх вобразаў—з дрэвамі, квятамі, пацалункамі, дзяўчымі марамі... Усё гэта паціху прыблізілася йзноў да яе, агарнула яе істоту, заваражыла душу, і Акіліна выразна пачула жывую асалоду мінуўшай пары. Бязвольнай, чулася ёй, нясе штось яе настрэчу мінуламу... Але раптам усё абарвалася, калі Ладымер хапіў яе за руку і праказаў:

— Глядзі, Акіліна, як пекна выглядаюць Кругі!

Акіліна кінула зіркам уперад сябе і спынілася на зялёным даху цэрквы, на дзвёх вежах касьцёлу, на купцы новых хатак і гумнаў мястэчка.

— Так хутка й мястэчка Кругі? — зъдзівалася Акіліна.

— Як бачыш; завідна будзем на месцы.

— Куды, яшчэ й сонца ня зойдзе,—паправіў Гаўрыла.

— Вярстоў трынаццаць будзе яшчэ,—дадаў Ладымер.

— Што ты, меней,—не згадзіўся Гаўрыла:—вось заедзем за Кругі, мінём Клінцоўскі лясок, і пакажуцца Скуплі. Пабачыце, як прыгожа выглядаюць. Ня будзеце каяцца, пані, што перасяляецся з гораду. Успомніце мае слова.

— Дай божа, каб было павашаму,—пажартвала Акіліна.

— Вось я ўжо прыкмячу, што маладзіца веслей становіцца. Чым бліжэй, тым веслей. Гэтак і трэба...—не астаўся ў даўгу Гаўрыла.

Ладымер і старая пераглянуліся і паківалі галовамі.

Цяпер ужо Ладымер бачыў у жонцы выяўнную перамену і дзівіўся Гаўрыле, што той праўду сказаў.

— Цікавы, аднак, чалавек ён,—падумаў аб фурману Ладымер:—гаваркі які, людны. Жыве і нічога ня дбае, вясёлы, рэзвы. Рэдка пападаюцца гэткія

людзі сярод нашых сялян. Усе яны некія скрытныя, патайныя, а гэта...

— Вось з табою, Гаўрыла, я-б ня скучыла край сьвету ехаць,—падлісціла старая.

— А я з вамі—хочу у Амэрыку. Я таксама люблю езьдзіць, ды яшчэ калі з добрымі людзьмі-ы.

За гутаркаю аб усім і пра ўсё яны прамінулі Кругі, бліжэйшыя вёскі, Клінцоўскі лясок і выехалі на гал. Мяццовасьць лёгкім скатам паднімалася ўверх. Направа й налева пачыналіся лясы, пры якіх мясьціліся засьценкі.

— Гатоўцеся глядзець на ваш прытулак,—папярэдзіў Гаўрыла:—вось узьведзем на гэты грудок (ён паказаў уперад пугаём), і ён гляне на вас мілым выглядам. Н-но-о-о, малый!

Акіліна настаражылася і пранізвала вачмі перадляжачы разгон. Яна ўжо забыла пра горад, а перажывала ўсё тое, што яшчэ ўчора перажыў яе муж. Ня сходзіла з думак гаспадарская пляновасьць, мяжуясь з неадходнымі пышчотнымі думкамі-марамі. Акіліна меркавала і разылічвала, комбінавала так і гэтак. Пераб'е хто яе гутаркаю, а съследам ізноў тыя-ж думкі і намеры, аж пакуль ня ўехалі на ўзгрудак, з якога вызначыўся поўны малюнак Скупляў. Яго сапраўды багаты хараством выгляд перабіў і гутарку Ладымера з старою цешчаю ды з Гаўрылам і думкі Акіліны. Усе, як адзін, уперыліся поглядамі на белы будынак палацаў з вежкамі, на густы вялікі парк, на пляму вады ў возеры, на струнку роўных, стройных, яdryх топаляў, абнімаючых дарогу перад маенткам.

Быў адвячорак. І нагрэтае дачырвана сонца, вяшчаючы пагоду й назаўтра, убрала ўсё ў чырвоны колер. Белыя съцены палацу здаваліся ружовымі, а ў шэрагу яго готычных вокан ігралі казачныя залаціста-блішчастыя зайчыкі. Сонца адбівалася і ў вадзе возера, якое выдавалася з гушчы зелені, прыдавала асаблівы выраз зелені парку і малівала ў ваччу Акіліны нялюбыя Скуплі—вэнэцыянскаю вілаю. „Сапраўды нешта асаблівае“,—падумала яна, ня спускаючы з саўхозу воч,—„зусім непахожае ні на Капліцы, ні на

Крумкі. Можа і шчасльіва, што доля гоніць сюды". Акіліна ня ўтрымалася, каб ня выказаць свайго пачуцьца ўголас.

— На яго ліха, пан, як добра абстроіўся. Вось каму было райскае жыцьцё, да дзіва, што яны рука-мі й зубамі трымаліся за стары лад...

— Ня тое, што зараз,—дадаў Гаўрыла:—сядзі дзе-кольвечы ў Варшаве і думай аб заўтрашнім дні. Не пашле Тадоры ці Паўліны, каб даставіла з кла-доўні заморскіх він, дзічы ды розных далікатэсаў... Адно тупне—і ўсё перад табою.

— Ды чорт іх не пабраў,—не згадзілася старая:— яны, бадай, і цяпер лепш нашага жывуць. Зьбіралі гадамі золата, а ўцякаючы паҳапалі і цяпер яго пра-ядоюць.

— Можа, чаму не, але ня той, чуецце, ужо го-нар. Есьці—есца, а астаткі не папаўняюцца... Тры гады мінула—можна праесці добры капітал...

Гутарацы аб долі паноў, яны паціху прыехалі ў саўхоз Скуплі. *дем.*

IV

Уехаўшы на дзядзінец саўхозу, Гаўрыла прыпы-ніў коні акурат перад параднымі дзвіярыма быўшага панскага палацу. Ладымер кінуў усіх і пабег у буды-нак шукаць упраўляючага саўхозам. Акіліна з маце-раю і сынком прыслі на ганку і з цікавасцю ва-дзілі паглядамі вакол па дзядзінцы. Фурман уходжваў каля коняй, вытрахаючы ім сена і расьпяразваючы падсядзельнікі.

Хутка з усіх канцоў дзядзінцу пачалі сходзіцца да іх рабочыя і служачы саўхозу, жанкі і дзеци. Па-дыходзячы, кожны даваў "добрывечар", пасьля раз-глядаў прыежджых, іх маемасць і коняй. Перш мі-гамі пераглядаліся між сабою, далей пачалі перакі-дацца словамі і, нарэшце, перайшлі да распитаньня. З гутаркі выявілася, што амаль ня ўсё насялен'не Скупляў ведала, што да іх павінен прыехаць майстар, мэханік з сям'ёю. Якраз яго й чакалі гэтymі днямі.

Хто такі ён, гэты майстар, яны, вядома, ня ведалі і зараз было цікава пазнацца з ім.

Цікавасць да кожнага новага чалавека, які на-
ведвае глухія куткі ў краі, асабліва гостра адчуваецца
ў яго жыхароў; tym болей падвышаецца зацікаўле-
насць, калі съвежы чалавек мае стаць судзельнікам,
як-бы сем'янінам данага кола людзей. Тут ужо падні-
маюцца наповерх мотывы прыватнага харектару, звязаныя
з будучымі ўзаемаадносінамі, з умовамі служ-
бовага падчынення і іншымі жыцьцёвымі вымагань-
нямі. Адпаведна таму, як хто выяўляў сабе будучае
сужыццё з таварышам-мэханікам, так той і строї
сваю гутарку на гэту тэму, стаочы каля ганку.

— А мы ўжо чакалі-чакалі вас, ды думалі вы не
паедзеце,—казаў праворлівы, нізенькі рабочы, лісь-
ліва паморгваючы вачымі.

— Так, бяз майстара тут нічога не паробіш. Гля-
дзі—браўся сълесар, каваль майстраўцаў цэлымі тыд-
нямі, а ці вышаў які толк? Тут трэба веды. Кажуць-
жа нездарма, што дзела майстара байца. Вось паба-
чице, як закруціцца фабрыка, калі прыложыць да яе
свае руکі мэханік. Тут сымікалка патрэбна,—хітра на-
вучаў другі рабочы з шырокім адчыненым тварам,
на якім нязъменна стаяла навыразнага сэнсу ўхмылка.

— А дзе-ж сам мэханік?—запытаў сівенькі
дзядок.

— Пашоў да ўпраўляючага, трэба-ж наведаць
голову саўхозу. Без яго, як бяз пашпарту—не абы-
дзешся,—ні то паясьняючы, ні то гіронізуючы на
упраўляючага, паведаў рабочы з шырокім тварам.

— Ды начаваць-жа людзям трэба. Здарожыліся,—
дадаў першы:—пэўна-ж ім яшчэ кватэра не адве-
дзена?

— Ды будзе кватэра—мур вялікі—на два паверхі.
Увесь-жа ён не патрэбуецца для ўпраўляючага з кан-
торшчыкам.

Шырокатвары ня скончыў: уся грамадка азірну-
лася налева і замоўкла. З-пад аборы проста к ганку
йшоу чыста адзеты малады чалавек, памахваючы дуб-
чыкам.

На нагах у яго білшчэлі чорныя гэтры, а добра сшыты фрэнч, зацягнуты ў талію, прыдаваў яму форс.

Падышоўши к грамадцы, малады чалавек паглядзеў на ёсіх, зълёгку ўхмыльнуўся і пайшоў на ганак, прыглядаючыся на Акіліну.

— Таварыш Цыбулін, гэта-ж да нас мэханік прыехаў!—паведаміў хтось з грамадкі.

— Бачу-бачу,—кінуў Цыбулін і хацеў увайсьці ў дзверы, як з дзьвярэй настрэч яму вышаў Ладымер.

— Ці не канторшчык вы будзеце?—запытаў ён Цыбуліна.—Я—мэханік Ложка, тут мне ўпраўляючы напісаў, каб вы мне далі месца, дзе пераначаваць, пакуль уладзіцца з кватэраю.

Цыбулін ухапіўся за голаў, хвіліну паставаў і адказаў:

— Так, я канторшчык. Вельмі рад. А дзе-б вас памясьціць нанач?.. Добра, я зараз...

Ён зъбег з ганку і пайшоў к супроцьлежнаму будынку. Некалькі чалавек з кучкі правялі яго яхіднымі поглядамі, перасмяяліся адзін з другім і абыярнуліся на Ладымера.

— Да тут можна пераначаваць дзе хоць: ёсьць вольнае памяшканье. Хоць і ў мяне,—запропанаваў шырокатвары, аглядаючыся.

— Таварыш майстар, аб гэтым няма чаго кла-паціцца, канторшчык расшшукае: ён у нас хлопец прыкті і праворны,—дадаў стары:—абы на вечар пасьпелі прыехаць, пакуль усе на дварэ.

— А то ў вас хутка спаць лажацца?—зъдзівіўся Ладымер, сышоўши з ганку і прыпыніўшыся каля возу.

— Ня тое, каб лажыліся, але-ж кожны мае свае дамашнія клапаты і заняты імі.

— Ня дай бог, як заняты!—перабіў малады дзя-циук, касаваты, але з мілым выразам твару, з падра-наю жукеткаю на акідку, у шапцы без казырка.—Нехта-б падумаў, што праўду кажа... Не патурайце, таварыш майстар, ён штодня да поўначы цягаецца

па дзядзінцы, і мы ўсе дзівімся, што ў яго ніякага клюпату няма...

— Кінь, блазньюк,—раззлаваў стары, сярдзіта замахаўшы перад дзяцюком рукамі і ўвесь затросціся:—Лезе, ліха яго ведае, куды й зачым. Не глядзіць—свае тут ці чужыя, а гыркаецца, плюгавец.

— Дай-дай, Ахрэм! Дай-дай...—пад'юшы ў жартуюна доўгі час маўчаўшы Гаўрыла:—Трэба маладых трymаць у руках; не пашкодзіць, потым падзякуюць...—Грамадка ў голас разрагаталася, ажно адголос пайшоў па ўсім дзядзінцы.

— Папаўся, Даніла, ага?—кінулі яму некалькі чалавек.

Гутарку якраз перабіў вокліч Цыбуліна, які чуўся з супроцьлежнага боку дзядзінца.

— Таварыш Ложка! Едзьце сюды, таварыш Ложка!

Служачыя й рабочыя пераглянуліся адзін з другім, пэўна, дзівячыся з прозвішча Ладымера, а пасьля расступіліся і далі дарогу коням, якіх Гаўрыла ўраз-жа рушыў з месца.

Ладымер пайшоў паперадзе, жонка з мацераю і дзіцём ззаду. Усьлед, крыху наводаль, пайшло некалькі жонак і дзяцей; мужчыны, абгаворваючы розныя пытаныні ў звязку з прыездам майстра, разыходзіліся па хатах.

На дварэ цямнела й цішэла. Толькі зрэдку выкрыкваў пастух, разганяючы ў стадоле кароў па мясцох, да ціха перакрэктвалі гусі ў хлявшку. З-за парку, у бок возера, даносіўся водгалас вясковых. Вось чаму выразна была чутна па ўсім дзядзінцы гутарка Цыбуліна з Ладымерам.

— Гэту ноч пераначуйце тут, хоць крыху й не самавіта, але на скорую руку. Выбачайце ўжо,—пепрапрашаў Цыбулін.

— Што-ж рабіць, перакідаемся як-кольвецы, калі няма лепш... Вось яшчэ-б з нашым фурманом: яму таксама патрэбен начлег... Зрабеце ласку, уладуйце...

— Уладуем. З ім лягчэй. Пакормім і дамо начлег

Цыбулін хвацка закруціўся і дзесь пабег. Гаўрыла з Ладымерам пачалі зьнімаць з воза і ўносіць у хату Ложкавы рэчы.

V

Назаўтра, а восьмай гадзіне раніцы, калі яшчэ сям'я смачна спала, Ладымер Ложка падняўся з пасыцелі, адзеўся і пайшоў да ўпраўляючага. Ладымер надумаў за дзень уладаваць з памяшканьнем, аглядаець паравік і пачынаць работу.

Ён ад натуры быў чалавекам руплівым, працаахвочым і ня любіў ні трошкі аставацца бяз дзела. Калі браўся за работу, то ні на адзін міг не адрываўся ад яе, ці робячы рукамі, ці плянуючы ў думках. Ладымера цешыла, што ён вядзе „процэс“ будаўніцтва, што ўкладае ў працу мышыны жыцьця часцінку свае энэргіі, ведаў. Але яго непакоіла нявыразнасць становішча, і кожны раз перад тым, як пачаць работу на новым месцы, ён лічыў патрэбным забясьпечыць сябе з боку асталаўяння. Ладымер лічыў немажлівым сур'ёзна аддацца працы, калі хоць што-небудзь адцягае ад яе яго ўвагу, яго думкі.

Прышоўшы на кватэру ўпраўляючага, Ладымер не застаў яго ўдому. Некая кабета сказала яму, што таварыш Парог вышаў на гарод.

— Выйдзіце, вось сюдэю, і вы яго там угледзіце,—параіла яна, паказаўшы Ладымеру выйсьце.

Ладымер вышаў і тут-же каля муроў, між расьлін, угледзіў упраўляючага. Той з асаблівай цікавасцю корпаўся над пуком насеных буракоў і капусты, перапінаючы вяровачкаю ад калка да калка, каб насенік не пахіляўся. Упраўляючы да таго быў адданы рабоце, што нават не пачуў, як стукнуў Ладымер дзъвярыма, і ня прыкметіў, як ён сышоў з трохуступнага ганачку. Ажно сумеўся ад нечаканага выклічу, які падаў Ладымер, не даходзячы кроکаў чатыры:

— Таварыш Парог, добрае раніцы!

Упраўляючы раптам адхіліўся ад насеніка і абярнуўся да Ладымера.

— А! Таварыш Ложка, здрастуйце! Як спалі?
Што так рана прачнуліся?—адказаў Парог, усё яшчэ
ня могучы кінуць работы і водзячы вачыма з насень-
ніка на Ладымера ды назад:—А я вось, бачыце, што-
раніцу надзвычайна люблю ахайваць расыліну...
Дзяякуочы мне, глядзеце, так разбуяў гарод. Шмат
працы палажыў. Калі хочаце, давайце пройдзем вакол,
і я вам пакажу?

— Цікава, цікава!—шчыра адказаў Ладымер.—
З вялікаю ахвотаю пагляджу, толькі... таварыш Парог,
я-б хацеў наконт кватэры ўладаваць, а то, ведаеце,
мне будзе рупець гэта і адбіваць ад усяго ахвоту...
А так я шчыра рад мець таварышам гэткага, як вы,
старэннага чалавека; я разумею, што з людзьмі, ка-
торыя ахвотна і шчыра аддаюцца справе, мы скора
адбудуем наша гаспадарства...

Упраўляючы быў палішчан словамі Ладымера і,
забыўши аб напамненіні ім пра кватэру, адышоў ад
яго к другой купцы расылін і загаварыў:

— Вось гэта тырольская капуста. А гэта цукро-
выя белыя буракі. На дзіва ўдаліся... А вунь там да-
лей—памідоры скорасьпелыя...

— Так, так... Выбачайце ўсё-ж, таварыш Парог,
я-б папрасіў вас наконт кватэры.

— Ах, я забыў,—прабачыў упраўляючы і съпеш-
на павярнуў к ганку:—Ідзэм, калі ласка, ідзэм, я
вам пакажу памяшканье.

Яны ўвайшлі ў будынак. Парог заскочыў у сваю
кватэру, узяў ключ і павёў Ладымера па вітых драў-
ляных усходах на другі паверх.

— Тут, якраз асобна ад другіх, ход па калідоры,
маюцца тры пакоі. Дагэтуль іх ніхто не займаў, бо
трэ' крыху прыбраць, абледзіць, падстроіць. Для вас,
памойму, зусім падходзіць,—казаў упраўляючы, паці-
ху адпіраючы дзверы:—Праўда, пуставаты, вось бя-
да. Німа адкуль мэблі ўзяць—усё разламалі, раскралі,
пабілі... але можа што-кольвечы нойдзем, а рэшту
вялю сталаю, то ён зробіць.

Парог адчыніў дзверы. З шырокага, з высокай
столлю, пакою на пяць вокан панясло сырасьцю і

затхласыцю. Ладымер скрыў нос, зацягнуў нявыразным зыкам і абліядзеў вакола съцены, столь, падлогу.

— А другія дзьве каморкі?— запытаў ён у Парога.

— Уласна кажучы, яшчэ адна, там направа, а другая была выгараджана з гэтай вялікай; вось—вось, на тым месцы. Цяпер дастваць дошчак і можна будзе аднавіць съценку... А вунь у тым куце паставіць печ, і цэлая кватэра... Пэўна, трэба палажыць трохі часу і працы, пакуль прывясьці ў належны лад. Вы ўжо выбачайце...

Ладымер пакорпаў нагою пыл на падлозе і зьдзіўлена пакруціў галавою:

— Тут ня трохі, а многа трэба часу й працы палажыць! Але, што-ж зрабіць. Я люблю папрацаўца... Добра, няхай будзе за мною... А пакуль, дзён трэ, пэўна-ж, ня выганіце адтуль,—праказаў ён.

— Чаго! Тым болей, што я ўверан, што вы хутка ачысьціце тут! Я вам людзей дам... Так... Ну, дык вось вам ключ,—упраўляючы перадаў Ладымеру ключ. Той замкнуў каморку, і пайшлі з упраўляющим уніз.

— Цяпер давайце пойдзем на паравік,—запрата-
наваў Парог.

— Давайце.

Яны вышлі праз парадны ход на дзядзінец.

Цёплае яскравае сонца так і абдало іх сваім праменем, асьляпіўши воchy пасцяля цёмнага калідору і ўсходу на другі паверх, кудэю яны прайшли.

На дзядзінцы бегалі дзеци ў доўгіх шараковых забруджаных кашулях, гергяталі гусі, шчыпаючы зялёную мураўку паўз плоту, і давольнымі валяліся ў пяску поўгадавалыя парасяты.

Ладымер з цікавасыцю, вартаю клапатлівага гаспадара, пазіраў на бесклапотныя стварэнні, зусім ня слухаючы Парога, які тлумачыў яму пароду гусей, вартасыць съвіней і будучую ад іх карысць для саўхозу і рэспублікі.

— Бязумоўна, гэта карысная рэч—жывёлаводзства,—компэтэнтна заўважыў нарэшце Ладымер, адварнуўшыся к Парогу:— Трэба разводзіць, я—прыхільнік гэтага.

Сказаўшы, ён павярнуў голаў направа к будынку, дзе начаваў, і ўгледзіў, што пад вакном стаіць канторшчык, а ў вакне яго жонка, гутарачы між сабою. Ладымер перш зъдзівіўся і дапусциў колкую думку, але тут-же быў адцягнут словамі Парога:

— Сюды, вось, таварыш Ложка, пойдзем праз сад, сюдэю бліжэй ды па дарозе я сумею паказаць вам сад... Шкода толькі, што я яшчэ ня еўши...

— Я таксама. Ды, прызнацца, ужо хочацца. А ў вас, пэўна, тут нечага дастаць?—пацікавіўся Ладымер, пералазячы платы.

— Так, трудна; апроч малака, амаль-што нічога нельга дастаць. Ведаце, адкуль-жа яно будзе. Мяса й сала купляем у Кругох. А калі ў каго й ёсьць, то для сябе... Выбачайце,—перабіў самога сябе Парог,— я зусім забыў вам паказаць яшчэ залю, дзе я думаю зрабіць тэатр... Ведаце, зразу не разарвешся на ўсё. Трэба й тое, трэба й тое, а бяз тэатру, прызнацца, і нуднавата ў нас, у глушки. Зрэдку езьдзім у мястэчка, але ўсе не паедуць і часта не паедзеш, а тут-бы можна было спектаклі ладзіць і вясьці культурную працу... Да бяды—не з кім, таксама... Вось зойдзем...

Парог павярнуў направа і вывеў Ладымера к балькону ў сад, з якога калісь паны Крэўскія любаваліся клюмбамі кветак, сажалкаю і маладым садком. Па шырокім многаступенным ганку яны падняліся да шырокіх шкляных дзвіварэй і ўвайшлі ў залю.

— Вось тут колісці паны рабілі балі. Бачыце, колькі прастору, які тэатр можна быць, і выгляд добры... Я ўсё зьбіраюся зрабіць сцэну, ды што-ж—адзін...

— Я вам памагу, таварыш Парог,—шчыра выказаў Ладымер, здавальняючым паглядам абводзячы прастору вялікае залі:—Чаго-ж хапець, тут можна добрую сцэну ўстроіць! Вось к тэй съцяніне, а з тae ўваход. Памесьціца, думаю, чалавек да трохсот. Я вам памагу... Я так люблю гэтую справу!

Ладымер выкінуў з памяці тое, што ня еў, забыўся, куды йшлі, і ўвачавідкі цешыўся будучым

тэатрам, які ён паставіць на належную вышыню і зробіць асяродкам культурнай працы.

Трэба к выпадку адмечіць, што, па словах Ладымера, ён змалку меў цягу да мастацтва, некалі прымаў удзел у аматарскіх спектаклях у сваім мясцінчку, паслья, выехаўшы ў Ленінград і ўступіўшы ў культурна-асветнае рабочае вобчаства, іграў у рабочым клубе; а з часу ўзвароту на бацькаўшчыну, паслья Кастрычнікавай рэвалюцыі, ездзячы па саўхозах, першы ўсюды наладжваў тэатральную справу. Таксама прывучаў ён да акторства й свою жонку Акіліну, якая, праўда, невялікую ахвоту мела да частых „выступленняў“, але для рознастайнасці не адказвалася выпаўняць просьбу мужа.

Рашыўшы ехаць у Скуплі, Ладымер, між усім іншым, меў у воку павясці ў іх шырокую культурную чыннасць. За два гады жыцця па саўхозах ён убачыў, што з яго хоць і невялікімі ведамі, але з гаранаю ахвотаю, можна прынясьці вялікую карысць цёмнаму сялянству. Гэту карысць ён бачыў у правядзенні сярод сялян культурнай працы, галоўным чынам, праз організацыю тэатраў. Мітынгаў Ладымер не паважаў і ня бачыў ад іх тae карысці, якую, па яго, дае тэатр.

І вось, угледзіўшы вялікую залю, самае важнае для заснаванья тэатру, Ладымер увесь растаў ад душэўнага ўмілення і раптам захапіўся думкаю, каб як найхутчэй яго наладзіць.

Упраўляючы зваў яго йсьці ў сад, а там у павілік, знарок выходзіў на ганак, паславістваў і злаваў, што траціцца час, а Ладымер і не зважаў, як нібы-то той, хадзіў па залі, вымяраў шагамі даўжыню ў шырыню, плянаваў выгляд сцэны і нават перакідаў думкамі назовы розных беларускіх і расійскіх п'ес.

Так прыйшло добрых поўгадзіны, прыйшло-бі болей, каб Ладымеру не памяшалі жонка з канторшчыкам, якія прышлі к ім, каб разам пайсьці агледзіць саўхоз.

— А мы вас шукаем, а мы вас шукаем!—з наданай рэзвасцю не праказаў, а прагукаў канторшчык.

— Уладзя, ты-ж яшчэ нашча, мо-б пайшоў чаго перакусіць?—ад сябе запрапанавала разъвясёленая Акіліна. Ладымер хмурым поглядам акінуў жонку й Цыбуліна, прамаўчаў момант і суха адказаў:

— А вы-ж там найшлі што паесьці, ці і ты галоднай бегаеш з таварышам Цыбуліным?

— Я... ды мы ўсе сяго-таго зъелі пакрысе. Я дастала малака, а яец і сала троха было, і съпякла яешню, а то наварыла заціркі.

— А Паўлусік як гуляе?

— Даўно я яго абвадзіла па ўсім дзядзінцы; ён усё прасіўся к табе...

— А чаму-ж не ўзяла?

— Пасьля ён найшоў кампанью і не захацеў ісьці... Там з ім маці. А я з таварышам Цыбуліным прыйшлі сюды, каб разам пайсьці аглядзець саўхоз... Хадзем-жа, чаго ты тут марудзіш...

— З Цыбуліным?—папракнуў Ладымер і раптам, каб не стварыць гэтym папрокам абвостраных стасункаў у неналежным месцы, перайшоў на другое.—Паглядзі, Акіліна, які добры тэатр будзе. Я проста адараўца не магу; тут трыста чалавек памесьціца... Гатуйся—хутка мусіш вывучваць ролю.

Пропусціўшы першае слова мужа, Акіліна на-конт тэатру адказала:

— Ды я ведаю, цябе й цягнула ў Скуплі для гэтага... Не зацягайся пакуль у тэатры, перш давай адглядзецца, уладаваць з кватэраю, прыняцца за работу, а тады ўжо тэатры...

— Кватэра ёсьць, толькі-што аглядалі; прыбяруць трошкі—і можна будзе перасяляцца... А з работаю таксама не апозынімся.

Акіліна размаўляла з мужам і бясьціханна наглядала за Цыбуліным, які на ганку аб нечым перагаварваўся з Парогам. Хвошчучы дубчыкам па гэтрах, Цыбулін здавальняюча ўсміхаўся і касіў вачыма праз дзізверы ў залю, кірункам да Акіліны.

— Таварыш Ложка, давайце пойдзем на паравік!—пазваў упраўляючы Ладымера і пайшоў першым

з ганку. Цыбулін, мінутку пачакаўшы, пайшоў за ім. Павярнула да выхаду і Акіліна, пазваўшы мужа:

— Ідзем, Ладзя, абледзім і пойдзем, я згатоўлю сяго-таго перакусіць. А мо' наперад зробім гэта, а?

— Не, пасъля.

Яны пайшлі з залі.

У саду, ідуchy напрамкам да паравіка, Парог паказваў на ўстроеняя ім клюмы кветак, на падчышчаны малінькі і агрэсънік; расказваў, як яму прышлося выратоўваць зусім запущчаны сад, які ён пабяліў, паакапваў і падчысьціў ад імху. Гэтым ён абараніў сад ад вусені, што добра адаб'еца на даходнасці саўхозу. Па просьбе Акіліны Парог растлумачыў гісторыю аб tym, як зараджаюцца і выгадоўваюцца садовыя жучкі і чарвячкі, дадаўшы пры гэтым тлумачэнні аб іх зынішчэнні простым спосабам і спосабам культурным.

Усе тлумачэнні і апавяданыні, якія даваў Парог, выліваліся ў стройную, добра завучаную лекцыю, бяз супыніак, паважна. Відаць было, што сваю справу ўпраўляючы ведаў добра і шчыра ёю цікавіўся. Гэта падмеціў Ладымер і пачынаў вырабляць у сабе адпаведныя прыхільна-ўшанавальныя адносіны да Парога. Ладымер помніў атэстацию ўпраўляючага фурманом Гаўрылам і думаў сабе, слухаючы Парога:—а глядзі, стары добра ўмее падмячаць. Сапраўды Парог талковы й дзеяны чалавек. Паглядзі ты, усё ведае, шчыра клапоціцца аб гаспадарстве саўхозу, уваходзіць з душою ў кожную рэч. Го, патрэбны савецкай уладзе гэткія людзі, ой, як патрэбны! Іх так мала ёсьць яшчэ, што трэба іх ацэньваць на золата. Знача пераконаны цалкам новай ідэяй дзяржаўнага аднаўлення. Цікава, комуністы ён ці не? Трэба будзе ў выпадку запытаць... Люблю такіх людзей і высока іх цаню.

Тымчасам яны прайшлі сад і павярнулі да сажалкі. Парог пераказаў ідучым з ім яе маленькую гісторыйку, падкрэсліўшы карыснасць сажалак для гаспадарства з розных бакоў. Па яго думцы—сажалкі павінны служыць для культивавання рыбнага промыслу, што ён ужо апляноўвае на наступны год.

Паравік, да якога яны прышлі, завярнуўшы ўлева ад сажалкі, складаў верхавіну тае надуманае систэмы аднаўлення саўхозу Скупляў, якая ўвесь час майвалася энэргічнаму ўпраўляючаму. Без „прамысловай стацьці“ нельга мець мажлівасці „разварочвацца ўшыркі“. Скуплі, па пераконанью Парога,—гаспадарства, не падыходзячае да жывёлаводзтва; галоўная продукцыя яго—бульба, з якое і можна рабіць крахмал і гнаць сыпірт. Пры гэтым у вакружнасці маюцца іншыя саўхозы, меней крэпкія, у якіх таксама знойдзецца шмат бульбы на перагонку. Млын-жа і лесапілка дваяка каштоўны—для аблугоўвання саўхозу і бліжэйшага сялянства.

Парог вылічыў, што млын дасьць кожны месяц даходу каля трох сотак рублёў, адначасна аблужыўшы сябе. А калі далажыць да гэтага заработка ад вырабу крухмалу і выганкі сыпірту, дык тады атрымаецца яшчэ большая палёгка.

Вылажаныя Парогам думкі „аб прамысловай стацьці“ больш за ўсё спадабаліся Ладымеру; калі ён прымеркаваў іх да сваіх плянаў і поглядаў на пасыпешнае разъвіцьцё зямельнае гаспадаркі, дык яны крапка ў кропку супалі. Да гэтага Ладымера, як профэсіяналістага работніка, лісьціла яшчэ і належная ўвага ўпраўляючага да прамысловай галіны гаспадарства. У Ладымера заказытала клясавае пачуцьцё, гордасць закаранелага індустрыялісты, чалавека машины, жалеза і дынамікі.

— Вы праўду кажаце, таварыш Парог, саўхозу ававязкова патрэбна апірацца на „прамысловую стацьцю“. Ня лішчу вам, а ў вас маецца здольнасць добра гаспадара. Я ўжо, прызнацца, чуў аб вас...— прызнаўся Ладымер.—Толькі, памойму, вам ня трэба спыняцца на палове ў справе дасканалага аbstалівання гэтых трох выглядаў прамысловасці. Рашилі—даводзьце да канца. Я, з свайго боку, прылажу ўсе старанні, усе свае веды, каб справа была на працягу году скончана.

Увайшоўшы ў завод, Ладымер з выглядам знатака дзела, аблігідаў машыны зьнізу даверху, бегаў

вакол іх, кратаў кожную шрубку, сачыў за ўсімі рыхтункамі. Пры гэтым ён ганіў за нерашчотлівасць тых, хто так будаваў самы будынак заводу, што не разылчыў ні месца, ні размаху, ні значнасьці ўсяе справы. Па Ладымераваму мусіла быць зусім іначай: будынак павінен быў быць пашыраны і падняты яшчэ на адзін паверх, а лёкомобіль павінен быць заменены на больш сільны.

— Яно то, пэўна, таварыш Ложка,—хітра пасмейваючыся з шырокіх плянаў Ладымера, казаў упраўляючы.—Я ведаю ўсё гэта, ведаю, але трэба лічыцца са сродкамі. У нас тут яшчэ так многа трэба зрабіць, так многа трэба наладзіць, што проста страх бярэ. Паказваў я вам памяшканье пад кватэру, бачылі, у якім яно выглядзе,—вось так яшчэ многае што, многае. У нас для рабочых не хапае добрых кватэр, трэба аборы падстроіць, машыны земляробскія пала-маліся, каней зусім мала, вупражы...

— Так-так,—згаджаўся Ладымер,—але не забывайце таго, што ў заводах гэтых схавана палова ўсяго вашага пляну; не забудзьце таго... Два месяцы папрацуе млын—і гатова вупраж, папрацуе год—і некалькі коні. Ці ня праўда, мо?

Акіліна з канторшчыкам увесь час маўчалі. Для іх мала цікавымі былі пляны Парога з Ладымерам наконт адбудовы гаспадаркі саўхозу. Болей таго, шчырасць мужа, з якою той адносіўся да гэтага, дзвіла Акіліну і нават зылёгку раздражнівала яе. Ёй ужо здаўна была крыўда на Ладымера, што праз сваю гарачнасць і захапленыне рознымі справамі ён зусім забывае сям'ю, яе дабрабыт, перакорыць яе, Акіліны, думкам і просьбам,—адным словам, парушае сямейныя традыцыі, хатнія стасункі і вымушае яе (Акіліне кальнула ў сэрца, ажно яна балюча садрыгнулася) на апасыльвия крокі... Выпадак па дарозе ў Скуплі, калі ёй успомніліся мінулыя вобразы любоўных здарэнняў, нейкая міжвольная прыхільнасць да канторшчыка Цыбуліна, якую ўжо запрымеціў Ладымер, былі чароднымі эпізодамі падобнага ўхілу. Да чаго гэта прывядзе Акіліну—ёй самой цяжка рабілася пры ад-

ным праглядзе ўперад. Але маладзіцы Акіліне, абмяшчаненай змалку, кіпучай па натуры, прагавітай да бурнага жыцьця, да мужчынскае ласкі, здаровай, ядранай, жыцьцярадай кабеце, нельга марнець у самамуштраваньні, нельга абыходзіцца сутрыманьнем, зынішчэньнем маладых прагных пазываў. Што там за жыцьцё будзе бяз гэтага, навошта яно? Акіліна перабірала гэтыя думкі, як пакутніца пацеркі, і балюча хвялявалася. Ладымер вярцеўся каля машины, як які шворан, як складная яе часыціна, бясьцікаўны да Акіліных перажываньняў, глухі да яе патрабаваньняў, а збоку, як на пружынах увіваўся малады, элегантны, кіпучы маладосыцю, хвацкі канторшчык Цыбулін. Белы, чисты, з правідовымі рысамі яго твар, квятучая, сакавітая ўхмылка на ём, агністая, шэрыя вочы, з зіркам, як электрычны бліск, пакірованым на Акіліну, мучылі апошнюю, зьбівалі яе з толку, таўхалі на грэх, на праступак, кроілі сям'ю мячамі младзічына сэрца. Як хто падсмальваў ёй пяткі ці калоў іголкамі ў баці—яна вярцелася на месцы, нэрвавала, то апускала, то паднімала вочы, то хмурила, то чарсьцівіла твар. Здавалася, паходвільна апускалася, раставала, як съвечка, завядала, як сарваная рожа. Цыбулін калупаўся ў яе балочым месцы...

— Ладымер, хадзем, нарэшце, дахаты, ужо далёка за паўдня, а ты яшчэ нават не аграшаўся. Ці ж можна так? Цябе тады ня хопіць і машины папрапіць... Хадзем,—ня стрымалася Акіліна.

Але, калі яе слоў Ладымер не заўважыў, тады Акіліна пераказала іх у большай нэрвовасці.

Ладымер, аднакава, ня зразу адараўся ад машины—яшчэ хвілін з пяць папрабаваў розных яе частак і толькі ўгледзіўшы, што ўсе на дварэ, а ён размаўляе ў судзіцу сам з сабою, вышаў.

Падзвіўшыся з пагоды, яны разышліся.

VI

Справа з кватэраю ў Ложкаў не зацягнулася: Ладымер уладзіў яе ў тры дні. Назаўтра, паеньня агледзін саўхозу, ён зранку, разам з жонкаю й цешчаю,

прыняліся за ўборку съмецьця і чыстку. У абед Пара-
рог падаслаў двух рабочых і сталяра. З апошнім Ладымер умовіўся паправіць рамы ў вокнах, зрабіць
перагародкі і некалькі зэдлікаў, палавіну чаго ён зрабіў у два дні. Рабочыя пасобілі перанесьці печку-чы-
гунку, пару сталоў, шафу і калыску, дадзенія для
Ложкаў упраўляючым саўхозу. Таксама рабочыя пе-
ранясьлі з часовага памяшканья, дзе спыніўся Ладымер з сям'ёю, яго прывезеныя хатнія рэчы—гэта
у адзін дзень. На другі-ж была падмыта падлога і
пабелены съцены. Аставалася паправіць печ і зашкліць
вокны. Гэтага ўжо нельга было выпаўніць сіла-
мі саўхозу, і Ладымер мусіў ехаць у мястэчка Кругі.
Але паездку ён ня лічыў перашкодай для пераbrane-
ння ў кватэру, і ўжо чацвертую ноч Ложкі начавалі
у сваім памяшканьні. Часовыя няудобствы, хоць і
рупілі яму, усё-ж не маглі адбіцца на патрэбнасці
пачынаць работу па рамонту. Якраз к гэтаму часу
павінны былі цеслы пачаць падбудоўку дзераўляных
частак завода, а чорнарабочыя—ачыстку іх ад пяску
і бруду. Таксама пад наглядам Ладымера трэба было
нарэзаць дзерава ў лесе і пачаць пілоўку. Адным
словам, пуск работы па адбудаваньні заводу цалкам
залежаў ад мэханіка Ладымера Ложкі, і ён, Ладымер
Ложка, вымушаны быў да яе прыступіць неадкладна.

На чацверты дзень з дзвеятай гадзіны раніцы,
выпіўши, як і ўсе дні, кубак малака, Ладымер ужо
быў каля будынку завода. Усіх рабочых ён узяў на
падлік, і з захапленнем пачаў кіраваць работою, па-
казваючы і расказваючы кожнаму цэху рабочых, як
і што рабіць. У самога-ж у руках былі сантымэтр,
цыркуль і напільнік. Хвіліна ад хвіліны ён сам пры-
рываўся да машын, аглядаў, вымяраў, адкручваў
шрубкі.

На абед Ладымер дазваляў сабе толькі паўгадзі-
ны, і ўжо шмат пасыпваў паўвіхаца, пакуль вярта-
ліся з абеду рабочыя. Гэтыя былі зьдзіўлены павя-
дзеньнем Ладымера і пільна абгаворвалі яго паміж
сабою.

Наогул асабістасьць харктуру Ладымера, як чалавека, і працздольнага, як работніка, за першыя дні яго прыезду ў Скуплі ўжо былі ведамы ўсяму насяленню саўхозу. Аб ім заўзята перагаворвалі рабочыя, талкавалі служачыя і шушукалі кабеты. Пэўна, не аставалася бяз прыкрас, што звычайна ў сялянскім быце. Тым болей загудзела гутарка аб майстры, калі ён узяўся за працу. Асабліва з цікавасцю чакалі ад Ладымера наладжаньня ім тэатру. Толькі ён агледзіў памяшканье, як усе забубнілі аб акторскіх здольнасцях Ладымера.

Тэатр вельмі гостра чапаў жыхароў саўхозу, і яны не аднораз скардзіліся самі сабе на адсутнасць у іх жадных забаў. Калі адзін раз упраўляючы Парог успамянуў аб патрэбе тэатру для саўхозу, то моладзь не давала яму спакою, закідаючы пытаньнем—калі-ды-калі, нарэшце, ён яго ўладуе. Упраўляючы перш абяцаў у бліzkім часе, а пасля скардзіўся на няйменыне часу... Цяпер-жа, з прыездам Ладымера, ён зарадаваўся, што гэта справа можа ажыццёвіцца, і ўсім хваліўся, што тэатр наладзіць мэханік. Парог абяцаў Ладымеру ўсякую дапамогу ў справе пастройкі тэатру, і, калі Ладымер прыступіў да гэтага, упраўляючы набраў да дзесяцёх чалавек моладзі і прыслалі пасабляць Ладымеру. Стараўся пасабляць і сам.

Гэткім чынам, ужо праз тыдзень у Скуплях стараннямі Ладымера была пабудавана сцэна і ўмайстрована ўсё для тэатру. Асталося намаляваць заслону, некалькі дэкорацый і здабыць трохі грому. Ладымер узяўся і гэта зрабіць, прыўрочыўшы на паездку ў мястэчка Кругі. Недастача адмечаных рэчаў лічылася ім нясур'ёзнай, і ён, сваім чарадом, пачаў адшукваць хлопцаў і дзяяўчат для развучванья роляў у намечанай да першай пастаноўкі „Паўлінцы“. Галоўныя ролі Ладымер думаў раздаць Акіліне, Парогу і сабе. Аб гэтым пляніе Ладымера хутка праведалі ўсе скуплеўцы, і шмат-шмат гутаркі разъвялі па саўхозе. Водгласкі яе разъяцеліся нават па вакольных вёсках.

Акіліна чула гэтыя гутаркі на кожным кроку. Выходзіла з хаты на дзядзінец, ішла да каго пазы-

чыць што-кольвең, вечарам, седзячы на прызыбе,— усягды і ўсюды яе распытвалі жанкі і дзяўчата, ці скора таварыш майстар наладзіць тэатр. Многія кабеты няскрытна лісьцілі ёй у вочы, хвалячы Ладымера і лічачы яго за дарагога для іх чалавека.

— Каб ня ваш гаспадар,—казалі Акіліне жанкі,— дык тут ніхто не дадумаўся-б гэтага зрабіць. Кожны заняты сваімі справамі і не шманае. А нашы мужчыны, ведама, цёмныя, гэтага ня съязмяць.

Акіліна мала ўдавалася ў гаворку аб тэатры: адкажа двумя-трыма словамі на запытаньне і пярайдзе да другога. Аднак, яна не хацела выказваць сваіх поглядаў на мужаву зацею і ні адным крывым словам не абмаўлялася па адресу тэатру. Не пярэчыла яна нізваньня і ўдому. Ладымер варочаўся на кватэрку стомлены, запылены, у поце, паведамляў ёй аб зробленым за дзень, а яна, нібы адабраючы яго, паківала галаўою і казала:

— А я Паўлінку ганю на ўсіх парох.

Ладымер прымай словы жонкі за пахвалу сабе і яшчэ больш захапляўся справаю тэатру.

— Паглядзі толькі, як усе задаволены! Праходу не даюць—усё распытваюць. Прыйжджаюць з сёл і дазнаюць. Забачым, як разъвярну працу! Зусім і забудзеш аб горадзе!—хваліўся ён жонцы.—Вось толькі паеду ў мястэчка ды куплю матэрый на заслону, крыху грому і, бадай, праз тыдзень-другі можна будзе дашь першы спектакль.

Тое, што Ладымер меўся хутка паехаць у мястэчка, найбольш цікавіла Акіліну. Ёй прагна хацелася часовай перамены, мінутнага проблеску ў хадзе яе сямейнага жыцьця. Частыя пераезды з месца на месца, адданьне Ладымерам вялікае ўвагі на грамадzkую справу, яго нядбайнасць да сям'і—съцікалі Акіліну жалезнымі абручамі нудоты, глушылі надзею на шчасльвия мінuty, на выкарыстаньне мажлівасцяў сямейнага шчасьця. Адчуваючы гэтага кранула яе душы ўжо паслья выезду іх з Крумкаў, дзе ў глушы ды ў адзіноце яны пражылі амаль ня цэлы год. Горад, куды яны вярнуліся, хоць провінцыяльны,

далёкі па размаху жыцьця ад Пецярбургу, расшавяліў Акіліну душу гарадзкім гмахам жыцьця, дапомніў ёй аб шумлівым і рэзвым дзявоцтве і пасеяў нейкае цьмянае, нясьмелае жаданье. Акіліне не хацелася ехаць у Скуплі,— страх, як не хацелася, і праз цэлыя дзень і ноч перад ад'ездам яна перабірала ў думках усе ўмовы й абставіны, з якімі прыдзеца спаткнуцца ў новым саўхозе. Баялася глушы, як мыш съятла. Ня верыла, што ў іх будзе іначай, весялей, як у іншых глухіх куткох. Нарэшце, перамагла гэта пачуцьцё, вырабіла ў сабе бадзёры настрой, пагадзілася з лёсам і намерылася нясьці лямку на працягу году... А мо' выпадак здарыцца які, а мо' раптоўна праблісьне які щасцілівы момант? Якраз ён не заставіў сябе доўга чакаць. Прымха нейкая падвяла к ёй Цыбуліна. І як на зло надало ім стрэцца ў гэткую мінуту, калі на твары Цыбуліна склаліся неадхільныя рысы, чаруючая ўхмылка, якія прайшлі ёй, Акіліне, у нутро і абнадзеілі яе салодкімі надзеямі. Яна адчувала прыкрасыць гэтых надзеі, бачыла косыя озіркі Ладымера, ведала, што муж калі-небудзь зазнача ёй гэта, прызнавала сылізкасць сваіх кроکаў—яна ступіла на гэткі шлях—і... не магла сутрымаша. Цыбулін засеў у голаў, зацьміў Ладымера, Паўлусіка, сямейнае ціхае жыцьцё, яго непарушанае, падцяў нясуменную павагу з яе боку да мужа, хоць ня палкую, а калісь моцную любоў да яго. Сама не разъбіралася, як усё ідзе, як скручваецца клубок... І ў той-ж час думка, што „Ладымер паедзе ў Кругі!“ суцяшала Акіліну, як суцяшае хлебароба пагодлівы час у жніве. Яна яшчэ раз малювала сабе вобраз саду, ночы, спатканыні з Цыбуліным, ласкі... ласкі... І дрыжэла, каб хаця ўсё асталося ціха, шыта-крыта, мінутна, пераходна, каб ніякага съледу не пакінула гэта на ўзаемаадносінах з Ладымерам. Гэта было штосьці на манер заговору, падгатоўка помсты мужу за яго грахі ў сямейных узаемаадносінах.

Акіліна раз-у-раз паглядала на Ладымера, баючыся, каб ён чуцьцём не падслушаў яе думак і, бачачы яго замілаваную заспакоенасць, суцяшала сябе:

„А я-ж ведаю, што ты не адзін раз зрабіў тое, што табе хацелася. І, пэўна, не пахвалішся мне. А я маўчу. Няўжо будзе грэх, калі я хоць раз прытаю табе сваю... чыннасць“.

— Калі-ж ты паедзеш у Кругі?—дапытвала Акіліна Ладымера і тут-же выспрабоўвала яго:

— А, можа, чуеш, ня варта табе езьдзіць у мясцінка? Пачакай нейкі час, а ну-ж зъбярэцца больш спраў.

Хітра падыходзіла яна да яго і паглядала яму ў очы, гадаючы аб адказе.

Ладымер памаўчаў і рашуча адказаў:

— Я не за аднэю справаю паеду; бачыш, трэба пячніка наніць, каб зрабіў групку ў кватэры, шкла трэба купіць, каб зашкліць вокны; а да гэтага—казённыя справы, таксама патрэбны шрубы, напільнікі. Не, паеду абавязкова.

Задаволеная ў глыбіні душы, Акіліна запытала:

— А калі ты канчаткова паедзеш?

— Пэўна, да нядзелі пачакаю: у нядзелю ў Кругох кірмаш—раз, па другое, съвяты дзень,—адказаў Ладымер.

— Ёсьць ведама, што ў нядзелю ляпей усяго,—падказала цешча.

— Ну, а ты-ж толькі спраўляйся з роляю.

— Будзь спакоен, пакуль дакончыш сдэну—роля будзе гатова. Хай другія так падгатовяць, як я, то добра будзе,—пазіраючы ў вакно і зусім ня думашучы аб ролі, адказала Акіліна.

Ладымер задаволена ўхмыльнуўся і пайшоў ту-паць па хаце, гаворачы ні-то да жонкі, ні-то сам да сябе.

— Наладзіцца тэатр, і пойдзе на ўсю магу культурная праца. Трэба ўнясьці съвет у глухі куток... Так, яшчэ цёмна наша вёска, так далёка ад культуры. Жывуць людзі, як ваўкі, адарваныя ад гораду, закінутыя ў лясы... Жадны новага слова, жадны новае весткі... Вакол столькі прыгожасці, а для іх яна не зразумела зусім... Вакол кіпіць жыцьцё, а ім чуецца толькі водгалас у шуме лесу... Наша павіннасць—ад-

даваць ім усе нашы веды, дзяліца з імі тым, што сабралася ў галаве, што вычытана з кніжак. Цяперашняе жыцьцё не павінна спыняцца на адным месцы; яно мусіць вярцецца, віраваць, бегчы наперад. Бач, мы творым рэволюцыю, перабудоўваем усё на новы лад, нішчым старое да астатку. Ці-ж можна мірыцца з тым, што ёсьць хоць-бы ў гэтых Скуплях? Гэта-ж зусім ня кранутае рэволюцыяй месца, выспа... А колькі іх, гэткіх выспаў, на абшары аднай Беларусі!.. Я ня ведаю, як каму, а мне вельмі балюча глядзець, калі дзе сустракаю ціхае жыцьцё, непарушымую глуш... Каб прымеў, усё-б адным замахам перамяніў... Але на гэта мала аднаго. Я-ж таксама ня бог ведае якое навукі. Выкраў патрошку з часу, вылучыў з кніжак саматугам і павінен аддаваць другім... Тэатрам можна многа зрабіць, і я зраблю. Тут глеба падгатаваная добра. Адно заікнуўся, як усе пайшлі насустроч. А рабочыя праісьці не даюць—калі будзе тэатр гатоў.—Будзе,—кажу,—пастанавіў, дык будзе. А паспрабаваў раздаць ролі—асобаў столькі няма ў п'есе, кожны просіць даць яму ролю, даць яму...

Гутарка захапіла Ладымера, ажно ён забыў пра сон, пра тое, што трэба заўтра а сёмай гадзіне ўстаўваць і йсьці на работу; заняўважыў, што яго ня слухае ні Акіліна, ні цешча, якія няўпрымет для яго ўлягліся спаць і соладка пасопваюць. А съведкаю яго толькі акраец месяца, выплываючы адным рогам з-за купы густое ліпы і ліучы ў прачыненае вакно разадраныя палойкі серабрыстага съятла, і салодкі водыр мёду.

Ладымер скончыў размову, паглядзеў на кватэру і падышоў к вакну. Чорны слуп—заводская труба—пераняла яго погляд і адцягнула Ладымераву ўвагу на паравік, на лесапілку, на плян іх рамонту і пуск у ход.

VII

— Ты прыгатоў мне сёе-тое на дарогу,—папрасіў Ладымер жонку ў суботу за абедам,—я заўтра зраннія аваўязкова еду ў Кругі.

— А што-ж ты возьмеш? — пытала Акіліна. — Есьці захопіш з сабою? То я съяку табе скварак і каўбасу. А з адзежы — палажу паліто... Возьмеш паліто?

— Трэба ўзяць. Вазьму і есьці, таксама — усё-ж, як-ніяк, прыгадзіцца; съячы сала.

— А ты доўга там думаеш быць?

— Доўга? Дзень! Зраблю свае справункі і назад.

— Так ты ўжо не сядзі лішняга часу.

За чатыры дні, якія прайшли з часу гутаркі аб паездцы Ладымера ў Кругі, Акіліна ні на момант не расставалася з сваімі думкамі і жаданьнямі. Як загартаваныя ў вадну галачку, качаліся яны ў яе нутры, за тонкім пластом будзённых, хатніх клапотаў, і разад-разу давалі аб себе знаць. У некаторыя мінuty, асабліва, калі Ладымер выходзіў з ёю ў палетак пагуляць і яны загаварваліся аб чароўнасцях прыроды, нае красы, Акіліна адчувала моташнае бязвол'ле выслабаніца ад пастароньніх, наносных думак і ўхілаў і захаваць сябе няяннай для Ладымера. У гэтая моманты яна забывала змарнаванае, па яе думках, сяменяе шчасьце, прашчала Ладымеру яго халодную нядбайнасць да яе жаночае ласкі і здавальнялася духовай блізасцю з ім, павагаю да яго. Цьвёрдая галачка спакусы падала дзесь глыбока-глыбока на дно душы, давала волю новым адчуваньням, якія навейваў лёгкі подых съвежага вятрыску, зелень і пах, блакітнае неба. Хісталася пад нагамі густая мяtlіца, схіляліся налітвы малаком каласочки жыта, рэзвіўся адлятаючы ў лес жаўранак, залівалася перапёлка, гучэлі песьні вясковых дзяўчат... Акіліне не хацелася ні гораду ні яго жыцьця. Бег уперадзе Паўлусік, лепятаў няўмоўчна, азіраючыся на бацькоў, ганяўся за матылькамі і рваў валошку. Каб у гэтая моманты паказаўся канторшчык, Акіліна здрыганулася-б усёй істотай ад агіднага пачуцьця да яго, упікнула-б сябе неміласэрна і мо-б, чаго добраға, перарвала-б тую спакусную нітку, якая высукалася ў яе нутры зачарствелай будзёншчынай сямейных стасункаў і ёмка перакінулася да Цыбуліна... Акіліна прыўздымалася настроем, паходзіўши адвячоркам паміж ніу, напаўня-

лася асаблівым шляхетным пачуцьём, прымала выгляд дабрачынай гаспадыні і жонкі... Але толькі вярталася ў кватэру, уваходзіла ў абставіны сямейнага быту, разыходзілася з Ладымерам, які хапаўся за п'есы, за проекты тэатру, кідаў сям'ю цалкам і яе ў асобку, як ізноў пачынала думаць грэшныя думкі... Галачка гэтых думак высочвалася са спрату, з дна нутра, кратала думак і пачуцьца і напаўняла ўсю істоту цягучым навыразным жаданьнем, прагаю, хаченем. Ладымер прымаў у яе ваччу сухі, завялы выгляд, манащаскі воблік і адыходзіў далёка-далёка з яе адзінанія, чужы і халодны. Акіліна паварочвалася да сынка, абеглым зіркам праходзіла па яго тварыку і дзівілася таму, што Паўлусік падобен да бацькі і таму, што ў ёй так мала да яго ўвагі і мацерынай любові. „Шэсьць гадоў сынку, і чым больш ён падрастае, тым менш ва мне прыхілу і пашаны да яго. Міжвольна ўстае пытаныне, як і што здарылася так, што я й ня прыменціла, калі мінулі гэтая шэсьць гадоў. Бесканечная вандроўка, як вечнага яўрэя, бяз прытулку, бяз пэўнага месца. У Ладымера адно, а ў мяне другое“. Акіліна пераносілася думкамі ў дзяўчоція гады свайго жыцьця і перрабірала ўсе падрабязгі тых умоў і абставін, якія справодзілі яе знаёмства з Ладымерам, жаніцьбу, першыя гады жыцьця. З шэрае мінуўшчыны выблісквалі ружовыя мясцінкі, аб якіх так прыемна ўспомніць і якія так міла адчуць. Ладымер калісь быў зусім іншым хлопцам: жыцьцярадым, жывым, рэзвым, любіўшым жыцьцё, як яно йдзе, у моманце, у перажываньнях бягучых хвілін. Агнём гарэлі вочы, няслася цеплатою ад усёй постасці, крыніцы ласкі, пэнту, замілаваньня... Акіліна наслілася на скрыдлах успамінаў, як пёрка на ветры, захоплівалася імі што далей, тым болей і глыбей. Адвячоркамі, здавалася, губіла цэльнасць іх, перарывала, як быццам забывала, але йшоў Ладымер на працу, і ўчарашияе аднаўлялася зноў, сточвалася шчыльна-шчыльна з рабейшым і разварочвалася шырэй ды шырэй.

Чым бліжэй падыходзіла да часу выезду Ладымера ў Кругі, тым разгульней віравала Акілініна вы-

абражэнье, настойней прасіліся на перабору ўспашіны і глыбей вырывалася канава між ёю і мужам у іх сямейных стасунках...

У суботу за абедам, калі Ладымер папрасіў прыгатовіць яму сёе-тое на дарогу, Акіліна зразу адчула ў сабе нейкую перамену, астужанасьць. Быццам раскальханыя хвалі маладых яе пазываў раптам съціснуліся стромкімі высокімі берагамі, у якіх ня стала ранейшага прастору. На разгарачаны лоб нібы апала некалькі халодных қапель, якія прабілі чэррап і дробнымі пырскамі пакрапілі мозг. Так бывае ў выпадках, калі чалавек, разагнаўшыся ўдагонкі за намечанай мэтай, пры дабліжэнні к ёй, раптам траціць яе сълед.

Акіліна, выправіўшы мужа з абеду на работу, прынялася за гатоўку яму сяго-таго на дарогу: папершае, яна дастала з куфэрка съвятошні гарнітур, падчысьціла яго і падпраставала; прыгатавала чистую бялізну, а пасля завіхнулася ля яды. Падпаліла ў чыгунцы, дастала з кубелка кавалак сала і начала крышыць. Усё, як руиная гаспадыня й жонка. Але думкі працавалі ня ў тахт рукам і нагам: думкі пераносіліся ў заўтрае. „Ладымер едзе“, спляталіся яны ў слова, „пэўна, заўтра я яшчэ буду спаць, як ён выедзе. А можа разбудзіць? Трэба-ж к абеду заехаць... Так... Ці адзін? Ня юко й Цыбулін паедзе?..“ Слова „Цыбулін“ выклікала ў яе душы лёгкі жах і нявыразнае, адначасна радаснае і палахлівае пачуцьцё. Ажно пад яго ўплывам цішэй началі хадзіць руکі, і густая ліпкая вяласць разълілася па целе. Акіліну пачягнула к вакну, якое зранку было адчынена для асьвяжэнья кватэры. Яна падышла, перагнулася на падваконьнік і ўстряміла погляды ў гушчу ліпавых карон. Зелень, чорназялёная, укропленая бела-жоўценькім цветам, залашчыла яе очы, заваражыла да сябе. Гарачае сонца паліравала лісткі, павернутыя да яго, і палівала прамяністым съвятлом процьму пчол і вос, лятаўшых над ліпамі, падтрымоўваючы роўны зылітны гуд-гармоньню. Тонкі водыр уліўся Акіліне ў грудзі і сп'яніў думкі, разъліваючы гультайную асалоду. Разад-разу праляталі птушкі, кідаючыся наляту ў лісьцянью

гушчу і адтуль падаочы свае галасы. З-за вулічнай съцяны даносіўся тонкі галасок яе Паўлусіка і ўшчунак малога бабаю... Акіліна не зважала гэтага. Ня прымеціла яна і таго, як сонца паціху ўкрадкаю спусьціла пучок свайго съятла з даху дому і каўзнула ім па твары.

Гэта навыразнасць настрою, які ні зваў, ні прыпыняў, ні цешыў, ні суміў, трымала Акіліну на месцы каля паўтары гадзіны. Стук дзвіярыма яго перабіў. Акіліна хутка адварнулася на пакой і падбегла к чыгунцы. Паглядзела. У чыгунцы жухацеў чырвоны прысадак, абложаны вакола попелам. На крэсле помеж стаяла скаварада з раскрышаным на ёй салам і з наожом між сала. Акіліна, ня гледзячы, хапілася за скавараду і паднесла яе к чыгунцы, але тут-жя адумалася, паставіла зноў на крэсла і нагнулася за некалькімі паленцамі, каб падлажыць у печ.

— Ты паліш чыгунку, дачушка? — запытала Акіліну маці, падыходзячы к ёй.

— А як-жа, трэба съпячы Ладымеру сала на дарогу. Заўтра-ж не пасъплю, — адказала Акіліна. — А Паўлусік дзе? — запытала яна.

— Бегае, яшчэ к бацьку пабег... А болей што ты будзеш пячы?

— Каўбаску якую; вось купіла надоечы ў Башлыковых... Вы, мама, наскрабеце бульбы на вячэру. Зараз ужо Ладымер павінен прыйсці.

— Нешта, я бачыла, да яго ў паравік пайшлі упраўляючы і канторшчык, а з імі яшчэ нейкіх двое мужчын... Гэты канторшчык, на яго ліх, такі далікатны мужчына, што міла паглядзець; як паніч які-ды годзе.

Гэты сказ яе быў так не ў пару! Акіліна пакінула скавараду на чыгунцы, а сама падышла к вулічнаму вакну і паглядзела ў бок паравіка. Густая прыземная ракіціна заступіла ад яе вачэй яго съцены, і Акіліна, паглядзеўши комін і стрэху, вярнулася к печы.

— Не павінны там доўга быць, ужо вечарэе, — проказала яна.

— Я думаю, калі яшчэ ня зойдуць у тэатр.

— Гэта ня йначай... Яй забыла, што ён ёсьць у нас...

— Нарабіў-жа, ведаеш, гоману ён па ўсіх Скуплях... Дзяўчата, хлопцы, дзеци—не дачакаюцца...

— Увесь час за гэтymі тэатрамі... занядбаў усё... Нікому ня трэба—а яму...

Гэтыя слова Акіліны мелі ў сабе звычайнью не-
здаволенасць, ужо застарэўшую, цвёрдую і едкую.
Аднак, маці не западозривала гэтага—яна, наогул, мала
ўдавалася ва ўзаемаадносіны паміж дачкою і яе мужам.
Акіліна не выдавала мацеры сваіх скрытных думак,
а Ладымер з сваёю халоднасцю да сямейнага жыцця
выглядаў у ваччу старое занадта крутым бальшавіком.
Дачка не здаволілася гэтым—то прымячала маці, але
не падлівала масла ў вагонь. Наогул тое, што зяць
трымаў яе ў сябе, абыходзіўся з ёю добра, з павагай,
рабіла Ладымера ў вачох цешчы харошым чалавекам,
памяркоўным і сталым гаспадаром. За гэтыя якасці
цешча дараўала-б яму ўсе недахваткі яго, каб і ве-
дала іх. І ні за што-б не прасыціла Акіліне яе помыслau,
яе скрытных, навеяных Цыбуліным, думак, каб толькі
праведала аб іх.

— Ну, што-ж—няхай стройць тэатры, гэта-ж не-
вялікая бяды,—разважала цешча.

— Не бяды, калі ў меру, а калі ўжо занадта за-
цягам, тады моташна робіцца, тады горш бяды,—не
згадзілася Акіліна.

— Бач, ужо яго гэткая натура; не перавучыш-жа
сталага чалавека... Другія гоняцца за горшым, а тэатр...

— А, бачце, яму сям'я на другім пляне...

Падскваранае сала ня съціхала трашчэць, папаў-
няючы скавараду тлустым лёкам. Румянныя скваркі
выразна пярэсыцілі чорную галу пасудзіны, як малень-
кія выспачкі ў цёмнай вадзе. Старая напоўніла ла-
ханку белаю, аскрэбенаю бульбаю і палізала яе вадою
з меднае конаўкі. Раптам абедзьеve прыпыніліся і пры-
слушаліся.

— Ідуць абое, здаецца!—прамовіла старая.

— Ідуцы!? Але! А ў мяне яшчэ вячэра не гатова...

— Нічога, падложым дроў, і бульба ўраз зварыцца...

Яны разъбегліся па куткох пакою, адна за вадою, другая за нечым іншым.

— Можа дроў няма?— запытала старая.

— Нічога, я выскачу вазьму,— адказала Акіліна і пабегла к дзывярам. Але не пасьпела хапіца за ручку, як яны адчыніліся, і ў кватэру ўвайшоў Ладымер з сынком, а за ім Парог.

— Добры вечар у хату!— павітаўся ўпраўляючы, працягнуўшы руку Акіліне.

— Вечар добры!— адвіталася Акіліна, зрабіўшы на твары міну неспадзейнасці.

Парог угадаў Акіліні настрой і пераняў неспадзеўкі.

— Я бачу, вы зъдзіўлены маім наведваньнем?

— Так, праста прымха. Другі тыдзень побач, а вы ўпяршыню заходзіце.

— Ведаеце, так няма часу, так няма часу, што хоць ты лопні... Аж самому няпрыемна, ведаеце... Што-ж, што-ж...— Парог убачліва схіліўся і разьвёў рукамі.— Ды і то трапіў таму, што вось заўтра маю ехаць разам з таварышам Ложкам у Кругі.

— І вы паедзеце?

— Я і агароднік таксама...

— Усё начальства,— пажартавала Акіліна.

— Не, якраз пакідаем намеснікам сабе нашага Цыбуліна... Будзе вас ахоўваць...

Акіліна патужылася стрымаць раўнадушша, але міжвольны проблеск здаваленяня, раптам прабегшы па яе твары, выдаў яе. Парог хутка адварнуўся ў бок, сказаўшы:

— Выбачайце. Вы ішлі кудысь, а я толькі затрымоўваю вас.

— Нічога, пасьпею. Дроў трэба пален некалькі ўніясці. Вячэру гатоўлю...

— Я зъбегаю,— перабіла старая, і, не чакаючы адказу, вышла з кватэры.

Акіліна вярнулася к чыгуңцы, а Парог пайшоў к сталу, ля якога сядзеў Ладымер і штосьці вылічаў алоўкам на паперы.

— Трэба, усё-ж, шмат грошай. Каля дваццаёх чырвонцаў,—абярнуўся Ладымер да ўпраўляючага.

— То хай-бы вы скарацілі, таварыш Ложка, на якіх чырвонцаў пяць, а то ўсе гроши, якія маюцца, прыдзеца аддаць...

— Дык нельга, бачыце. Я й так ужо на тэатр скараціў да трох чырвонцаў. Няўжо такі пашкадуеце гэтых ашчэдных грошай на гэткую справу, як тэатр? Вы падумайце, колькі карысці можа ён дань? Гэтыя трывы чырвонцы могуць вярнуцца тысячамі рублёў...

— Можа быць, але ведаеце, зараз у нас крута з грашым. Папершае, трэба гаспадарчыя рэчы спраўіць, а тады ўжо...

— Дарэмна, таварыш Парог, кажаце... Пакуль укантактаваць гаспадарства і нічога не рабіць іншага—гэта абмылковы погляд. Я сам добра разумею, што аснова для даходнага гаспадарства Скупляў—гэта адрамантаванье паравіка, але-ж, каб у огуле паднімалася гаспадарнасць, то трэба сачыць і за культурным узроўнем рабочых саўхозу; трэба выпрацоўваць у іх ахвоту й замілаванье да працы, павагу да рэспубліканскага добра, як да свае ўласнае рэчы... Мы вельмі шмат цярпімо ад някультурнасці нашай—далей годзе. Наша павіннасць—пачаць культурную працу, як мага, якім ёсьць сіламі і сродкамі... А тэатр—найлепшы праваднік асьветы...

Парог маўчаў і не перашкодзіў Ладымеру выкаizzaца поўнасцю. Нарэшце, рассудзіўшы сам сабе, пастанавіў не пярэчыць у асыгнаваньні трох чырвонцаў на патрэбы абсталіванья тэатру, адказаўшы Ладымеру:

— Што-ж, няхай будзе павашаму, не зъяднеем...

— Вось, пэўна,—хапіўся Ладымер.

Не ўцярпела, каб не ўмяшацца, і Акіліна.

— Ды ён ужо калі прыстане, дык не адступіць,—кінула яна па адресу мужа.

— Ты лепш не мяшайся ў нашу гутарку,—перабіў жонку Ладымер.

— Што так строга! Уразіла сінагогу!—не здавоўлася Акіліна.

— Не пасварэцеся хаця,—пераняла цешча, вярнуўшыся з дрывамі,—вось гатовы, пэўна, і каўбаса і бульба,—дадала яна.

— А на дарогу мне згатовіла што, Акіліна?—інакшым голасам запытаў Ладымер.

— Згатавала, чаму не; каўбаса таксама ў дарогу табе; сала наскварыла, а вось ляпёшак съяку... Ты скажы, будзеш браць съятошні гарнітур ці не? Я дастала й падпраставала яго...

— Вазьму, як-жа-ж.

Старая падышла да стала й заслала яго сарвэтаю; пасыля прынесла міску з насыпанай ўгору паранай бульбай і некалькі талерак для малака.

— Заўтра, пэўна, на золку выедзеце?—запытала яна зяця і спынілася, ждуучы адказу.

Ладымер паглядзеў на Парога, перакінуў думкамі і адказаў:

— Так, зраньня выедзем. Трэба сабрацца сёньня акурат.

— Ды ўжо яно сабрана, што тут доўга.

Акіліна прынесла малака, разыліла ў талеркі і абырнулася да Парога:

— Падзялце з намі вячэру.

— Дзякую!—адказаўся Парог, устаюочы з крэсла і адыходзячы ад стала.

— Да не саромяйцеся. Садзецеся. Там-жа жонка не прыгатавала нічога. Садзецеся...

Парог яшчэ крыху паўпіраўся, але нарэшце сеў і разам з сям'ёю Ложкаў пачалі вячэраць.

VIII

Ладымер назаўтра прачнуўся чуць съвет. У вокны прабіваўся смуглы одсьвет золку, прасочаны санлівасцю, томячы. За вакном у парку чырыкалі ранінія птушкі; пастух нукаўся з каровамі, рыпаюочы варотамі хлявоў. Гергяталі гусі ў съвіронку.

Ладымер падышоў к вакну не адзяючыся і паглядзеў на дзядзінцу к вазоўні. Якраз канюх Посік адмыкаў вароты, азіраючыся ў бок стайні. Ладымер прыняўся гатавацца ў дарогу, асыцярожна тупаючы

па пакоі. Адзеў порткі, памацаваў клунак з ядою і пайшоў мыцца. Бяручыся за конаўку, заглядзеўся і выпусьціў з рук. Конаўка стукнула аб зэдлік.

— Хто там?!—раптам заварушылася Акіліна.

Закрактала цешча.

— Сыпеце, сыпеце, гэта я,—супакоіў Ладымер.

— Ужо едзеш? Мо' мне ўстаць і памагчы што?—выказала знароочыстую клапатлівасць Акіліна.

— Сыпі, не клапаціся, сыпі.

Ладымер ціхутка ўмыўся і адзеўся, выпіў малака, прыгатоўленага яму на сънеданьне, і пайшоў з кватэры, каб падагнаць фурмана. Але толькі вышаў на дзядзінец, як раптам стрэўся з Парогам, які бег да яго.

— Я па вас, коні гатовы. Ідзеце за рэчамі.

Ладымер хутка павярнуў назад у кватэру. Асьцярожна, моўчкі прачыніў дзъверы, забраў клунак і паліто і вышаў. Пераступаючы парог, ён азірнуўся к ложку, на якім спала Акіліна з Паўлусікам, паглядзеў і бяздумна адварнуўся. На сходах яму закарцела вярнуцца ѹ пацалаваць, абоіх. Ладымер павярнуўся, зрабіў некалькі кроکаў назад, але штосьці яго спыніла, і ён спусьціўся ўніз, разважаючы сабе: „Няхай съпяць. Навошта трывожыць!“

Але Акіліна зусім ня спала: яна ляжала ў лёгкай дрымоце праз увесь час, пакуль Ладымер зьбіраўся ў дарогу, тужылася ўстаць і не магла—як-бы што трымала яе, прывязаўши да ложка. Лёгкі стук дзъвярэй, зачыненых Ладымерам пры выхадзе, сагнаў дрымоту і канчаткова яе абудзіў. Акіліна паднялася з ложку, пацягнулася ѹ падбегла да вакна. Працёrlа вочы ѹ паглядзела на дзядзінца, адкуль чулася гутарка. Каля рогу будынку стаяла падвода, запрэжаная параю коняй у дышаль і напоўненая сенам. На заднім сядзеніні ўжо сядзелі поруч Ладымер з Парогам, а на пярэднім умешчваўся агароднік. Фурман Посік напраўляў вупраж.

З-за вярхоўяў ліп выскоўзвалі разгалістыя пукі чырвонага праменіні, накладаючы на купы дзярэў цёмна-алавяны адбітак хмурнасці. За паркам, к лесу, чуўся сьвіст жалейкі. Рэзвая жоўтабрушка, седзячы

на вытыркнутай галіне ліпі, заліўным шчебетам вітала радаснае нараджэнье дню. Яна трапяцько азіралася вакол і паглядала ў вокны муроў, ачырвоненая з-па-над даху ўсё больш і больш распаляючым полы-мем усходу. Паціху, украдкай Акіліна прачыніла вакно і ў маленъкую шчылінку між рам уваткнула нос. Дыхнуў мяккі, плаўкі вятрыска, студзячы яе цела праз шырока выразаны горс абінталяжанай белай кашулі. Некалькі палоек цяжкіх густых кос апусьцілася ёй на твар, заказлытаўшы шчокі. Акіліна адхіліла іх за вушы і працерла вочы.

Між тым фурман сеў збоку агародніка, аглядзеў воз і пагнаў коні. Грукат калёс як-бы нешта дапомініў Ладымеру, які азірнуўся на вокны свае кватэры, мерачыся каго-кольвецы ў іх угледзіць. Ці прымеціў ён профіль Акілініага твару, ці толькі абмежаваўся трима пустымі вокнамі з ліцевога боку—нельга было ўгадаць. Пэўней, што апошняе, бо, наколькі адмячала Акіліна, яго выгляд твару нічога не выдаваў.

Калі воз схаваўся за паваротам дарогі між платоў парку, Акуліна адхілілася з вакна, больш яго прычыніла і зацяжна пацягнулася, ішчапіўшы руکі на галаве і выдаўшы ўперад грудзі! Тонкая кашуля, аблегшы шчыльна съпераду, вымульвалася прыгожыя формы яе нязношанага, пружыністага цела. Акіліна зацяжна ўздыхнула, кінуўшы думкаю к Цыбуліну, і раптам зъмяніла позу: апусьцілася, схіліла голаў і ціхаю няўверанаю паходкаю адышла к ложку. Паўлусік ляжаў распрануты і моцна, запоем храп. Здравы выгляд, руж на шчочках ухарошвалі хлопчыка. Акіліна некалькі хвілін глядзела на яго і, як ніколі, адчувала ў сябе прыліў глыбокай мачярынай прыязыні. Ня стрымалася—і пацалавала ў заплюшчаныя вочки, падмалёваныя густымі доўгімі расьніцамі. Паслья прыляглы, выцягнулася з сударжнай сілою і заплюшчыла вочы. Раптам надышоў здром—яна забылася, але праз хвілін пятнаццаць абудзілася і паднялася.

У кватэры было съветла. Засаб у тры вакны яшчэ неразагрэтае ранніяе сонца ліло багатыя каскады

променю. Ледва ачула прайходзіла з вакна жаралцо съвежага паветра. На дварэ чуўся гоман.

Заварушылася ў пасьцелі маці, закрахчэла і падняла голаў. Прамовіла праз сон:

— Ты ня съпіш, Акіліна?

— Ня сплю.

— Яшчэ-ж рана, хай-бы заснула.

— Ня хочацца неяк: як раскатурхалася пры ад'еездзе Ладымера, дык ні за што не заснуць.

Яна наўмысьне паглядзела на спушчаныя на падлогу белыя тонкія ногі і лёваю рукою кранула грудзей.

— Ці-ж Ладымер цябе разбудзіў? — запытала маці, абапёршыся локцем на падушку і гледзячы ў вакно.

— Не, ён цішком ад'яжджаў, але я пачула і абудзілася...

— А ўжо даўно, як паехаў?

— Мо' з паўгадзіны... Вы съпеце, мама, яшчэ рана, — запрапанавала Акіліна.

— Ну, а ты-ж хіба ня будзеш больш лажыцца?

— Не глядзце на мяне: мне вельмі душна... Хочацца крыху астудзіцца... І вакно прачыніла, а не памагае. Так напалілася за дзень...

— Мо' табе нездаровіцца, Акілінка?

— Ха-ха, што вы, мама: нічога, здарова...

Старая сунялася і прылягла. Акіліна-ж усталала, прайшлася босаю, у ваднэй кашулі, к сталу і паглядзела на гадзіннік. Гадзіннік паказваў палову восьмадзе. „Зусім ня рана! Куды там лажыцца... Трэба адзявацца і...“ яна не даказала ўсёй думкі і пасьпешна стала адзявацца...

Праз хвілін дваццаць ужо стаяла перад насьценным люстэркам і ўладжвала косы. Меркавала перш сабраць у куклу, пасьлья адумалася і падняла ўверх, зашпіліўши ў новую прычоску. Каля вушэй апусьціла модныя бачкі, а съпераду — хібок. Справіла — і паглядзела съпераду і з бакоў. Прыйпляскала рукою. Радзімец каля носу, прыдаваўши Акіліне харктэрную рыску, зацікавіў яе і адцягнуў на момант увагу. Акіліна цешылася сабою, зусім забыўши пра Ладымера. Здавалася ёй, што і іншыя думкі прытулелі, загубілі

сваю цікавасьць... Аднак, нейкая незъясньёная сіла, настойны позыў, затаены прымус таўхалі яе па гатовым шляху. Яна дастала з куфэрку белую ў чырвона-сінія квяты тарыноўку, ускінула яе на плечы і цішком, як-бы скрадаючыся, вышла з кватэры.

У цёмным калідоры раптам стукнула ў яе нутры жаданьне, рэзкае і выразнае, як іскра, жаданьне—прайсьці між кватэры Цыбуліна, паглядзеь у вакно, як ён устае, і падаць сыгнал... Закружыліся вірам разнастайныя блутаныя думкі, паўстала палкае абурэньне, адчуваньне нейкае ні-то асалоды, ні-то трывожнага здарэнья. Яна пачула, што шматразовыя пазывы пераходзяць у хваробу.

Сышоўшы на ніжні паверх і вышаўшы на ганак, Акіліна на момант прыпынілася, паглядзела па бакох і сышла ка дзядзінцу. Яшчэ крыху пастаяла, паслья кранулася налева, адгонам двух сажняў ад будынку, каб спраўней сачыць у вакно Цыбулінай кватэры. Зрабіла некалькі кроکаў, прамінула два вакны агароднікаве кватэры і параўнялася з вакном каморкі Цыбуліна. З нейкай трывожнасцю зъмерыла яго поглядам і тут-же адхілілася. З парку вышаў арандатар саду, Сроль, які, цікава разъіраючы Акіліну, пайшоў на дзядзінец саўхозу. Ужо мінуўшы вакно, яна яшчэ раз кінула ў яго косы пагляд, але ўгледзела белую фіранку. Гэта астудзіла Акілінін настрой. Яна, скрывіўшыся, прайшла ў парк.

У парку паняло вільгацьцю, памешанай з пахам цвіту ліп і кветак. Вузкая, асаджаная кустамі дарожка, неахаеная ад кавалачкаў ламачча і дзікае мураўкі, малаабходжаная, цягнулася далёка ў глуш парку, роўнаю, як струна. Зьверху кароны ліп і рэдка каштаноў спляталі жывую стрэху, хаваючы неба і сонца. Толькі рэдкімі плямкамі ў лісьцяной гушчы раскідаліся кусочки сонечных праменіяў, пярэсьцячы цёмны фон драўляных шатаў. Як праз рэшата, пасмачкі яго падалі ў траву і кусты. Акіліна ціхаю паходкаю ўшла ўсьцяж гэтай дарожкі, бяздумнаю, з нявыразным прыдаўленым настроем. Глядзела ў бакі, раскідаючы зіркі па съветлых сонечных плямках. Пе-

рад ёю і над ёю пархалі птушкі—валовы вочкі, жоўтабрушкі, дзятлы. Выляталі з кустоў, жахаючы яе. Трапяталя матылькі і гулі мошкі... Акіліна мінула дзьве ператочных дарожкі і ўжо падышодзіла да трэцяй, а гэтая, па якой яна йшла, усё яшчэ цягнулася ўпрад. Прыпынілася на скрыжаваньні, пастаяла крыху, паглядзела направа і пайшла далей.

Але не пасъпела прайсьці з паўганоў, як нейчы съвіст яе спыніў. Яна азірнулася: па папярэчнай дарожцы прайшлі двое хлопцаў. Акіліна правяла іх поглядам і пайшла ў свой бок. Паціху падышла к канцу дарожкі, к плоту. Аглядзела лугі, што абыймалі парк, спынілася зіркам на лесе і невялічкім фальварачку пры ім. Потым завярнулася назад і ўжо хутчэй прайшла да першай ператочнай дарожкі, дзе спынілася ля арэхавага куста і выламала дубчык. Тут яна пачула, што съвежае паветра і ціхая хада яе прытамілі: захапелася адпачыць і пацягнула прылегчы на траве. Але сырасьць стрымоўвала. К гэтаму Акіліна ўспомніла пра кватэру і Паўлусіка: „Можа ён прачнуўся? Маці будзе злаваць, што я пацягнулася і соўваюся доўгі час“. З гэтымі думкамі Акіліна пайшла дамоў, скора, бадзёрысьцей, неазіраючыся. Хутка падышла к варотцам і вышла з парку. Фасад муру спыніў яе пагляд і раптам дапомніў ёй аб кватэры Цыбуліна, аб ім самым, аб нядаўнім жаданьні ўгледзіць яго праз вакно ці съпачым, ці толькі што ўстаўшым, яшчэ неадзетым. Зараз гэтыя жаданьні былі глушэйшымі, і яна нават не паглядзела ў вокны, а пайшла к ганку. Падышла і ўжо намерылася ўсходзіць на ганак, як раптам, падняўшы вочы, угледзіла Цыбуліна, які прымхаю выскачыў з дзьвярэй і падбег да яе:

— Ах, Акіліна Іванаўна, адкуль вы так рана?—
ветліва запытаў ён.

Акіліна была захоплена стрэчаю з Цыбуліным: яна ня ведала, што адказаць на яго запытаньне, якога тону тримацца, да чаго дастасоўваць гутарку. Усе думкі і жаданьні, якія да гэтага моманту вярцеліся вакол імя Цыбуліна, дзесьці зьніклі, расталі і на іх

месцы асталася пустата. Так раптоўна тухне зара, нядаўна зыркая, прамяністая.

— Я падсоблю вам узысьці,— спрытна хапіўшы Акіліну за рукі, праказаў Цыбулін.

Акіліна адняла ад яго руку і прамовіла:

— Я ўтамілася, гуляючы ў садзе. Прачнулася поцемкамі, як Ладымер ад'яжджаў, і больш не магла заснуць. А цяпер так хочаща спаць...

— А таварыш Ложка ўжо паехаў?

— Ужо даўно, гадзін чатыры таму.

— Дык вы адна сёньнека, удавою?

— Адна,—адказала Акіліна і начула лёгкі прыступ знаёмых пазываў.

— Вы так верны мужу, што хочаце праспаль яго адсутнасць, каб і чужое вока не зазірнула на вас... А я зьбіраўся запрасіць вас у парк...

— З усёю радасцю, але не цяпер... Валюся з ног...

— Я-б паказаў-бы вам пекныя месцы, гістарычныя, аб якіх яшчэ легенды жывуць...

— Хіба адвячоркам... — само выпала з вуснаў Акіліны.

У першы момант гэты выказ адазваўся прыкрассю ў яе нутры, але ў чарадную хвіліну яна адумалася і забыла раскайяньне.

Цыбулін прайшоў з ёю па ўсходах на верхні паверх, пажадаў „усяго харошага“ і вярнуўся назад.

Акіліна прышла ў кватэру і зразу-ж села на крэсла. Маці ўходжвалася ля чыгункі, гатовячы гарбату. Паўлусік стаяў ля вакна й перакрыкваўся з дзеткамі на дзядзінцы.

— Будзем гарбату піць?— запытала маці ў Акіліны.

— Пеце адны, ня хочаща. Сон бярэ.

— Выпі, дачушка, і тады зас্তынеш.

— Не хачу. Вы пеце, а я лягу крыху засну...

А восьмай гадзіне мяне разбудзіце.

— Добра, дачушка: мы выйдзем з Паўлусікам на двор, а пасля я цябе абуджу...

Старая сагрэла гарбату, загасіла чыгунку і прынялася паіць унука і піць сама.

Акіліна ў гэты часы скінула падушку, адхіліла капу і прылягла, не разъдзяваючыся. Зразу, не агле-дзеўшыся, яна задрамала і ўжо ня чула, як маці з сынком пайшлі гуляць.

IX

Акіліна праспала каля пяцёх гадзін і прачнулася а палова шостай. Яна паднялася з ложка, пазяхнула засаб разоў некалькі, прайшла па пакоі. Ніякіх выразных думак ні настрою яна не адчувала паслья спанья. Лёгкі асадак нейкага заблутанага няяснага сну мігаў у галаве адрыўнымі, выпадковымі думкамі, але цэльнасьці не даваў. Не чапала Акіліна думкамі і Цыбуліна: прагулка па парку, спатканье з ім на ганку асталіся дзесьці збоку, за нейкаю цьмянаю плевачкаю.

Каб хто папытаў яе ў гэты час, аб чым і што яна думае, Акіліна нічога не сказала-б, бо й сама ясна не выяўляла гэтага.

Яна бачыла пустую каморку кватэры, па якой хадзіла адна аднэй, наведама з якой мэтай і за чым. Для яе ня было бліzkага нікога; нават Паўлусіка яна ня ўспомніла, дзе ён і што з ім. Забыла Акіліна і дапамінанье свае мацеры, каб тая яе абудзіла а восьмай гадзіне. Раўнадушны азірк вачэй насіўся па съценах каморкі, пападаў у прачынетыя вокны. Адзін раз Акіліна зірнула ў вакно і ёй паказалася, нібы пры сонцы падае дождж. Гэта яе зацікавіла: яна міжвольна падышла к вакну і спынілася. Задумалася, ці ня выйсьці на двор пасядзець крыху на чыстым паветры. „А паслья?“—чапіла яе пытанье. І, не знайшоўшы што адказаць, яна згубіла жаданье выходзіць. Штосці надало ёй ізноў туپаць па каморцы ўперад лы ўзад. Акіліна адыйшла ад вакна і намерылася красунуцца юсьці наўскасяк, у куток каморкі, але толькі падняла нагу, каб зрабіць крок, як раптам пачуўся стук у дзверы. Яна не знайшлася гукнуць дазволу вайсьці, а падбегла да дзьвярэй і адчыніла іх нарасхлест. Перад ёю стаяў Цыбулін, перапрашаючы за неспакойства:

— Выбачайце, Акіліна Іванаўна, што я парушыў ваш пакой,—ветліва, схінуўшы голаў, перапрасіў ён.

Акіліна сумелася ад неспадзяванасці яго ўбачыць у гэты час і на гэтым месцы і ў зьдзіўленні прамаўчала.

Цыбулін прыняў яе маўчанье за дазвол увайсьці ў кватэру й рашуча пераступіў парог, прычыніўшы за сабою дзъверы.

— Вы адны дома?—ён агледзеў вакола пакой і спыніўся поглядам на адчыненым вакне.

Маўчанье Акіліны не дазваляла яму казаць што-кольвек больш, і Цыбулін маўчаў, чуючы сябе ніякавата.

Акіліна зразумела гэта і, упікнуўшы сябе за негасціннасць, ласкава запрапанавала Цыбуліну:

— Сядайце, калі ласка.

Цыбулін прысеў каля стала, палажыў руکі і зрабіў здавольным твар.

— Нудзіце бяз мужа?

— Ня зусім,—прызналася Акіліна.

— Вы праўду кажаце?

— Хочаце верце, хочаце не...

Яна перш прысела з боку яго, пасьля ўстала й падышла к вакну, затым вярнулася к ложку й паправіла пасыцель, памятую спаньнем, нарэшце вярнулася к сталу і стала пры ім, апершы рукою шчаку. Цыбулін павярнуўся к ёй і хапіў за руку вышэй локця.

Гэтага было даволі, каб Акіліна раптам успалілася прагным жаданьнем, пачырванела ўся, задрыжэла і бязвольна, маўчліва апусьціла голаў яму на плечы. Нібы здарыўся з ёю якісь нечаканы выпадак, душэўныя сударгі ці сумлењне.

— Што з вамі, Акіліна Іванаўна? Што з вамі, галубка?..—пытаў Цыбулін, сумеўшыся.

Акіліна маўчала, усё больш і больш бязволячыся і апускаючыся на Цыбуліна ўсёю сваёю істотаю, цяжкаю, вогнена-палкаю... Яе губы бязмоцна шавяліся,

штосьці лавілі, рухалі ў нэрвовых сударгах, выпускалі нязьвязныя слова, шэпты...

Цыбулін зразумеў... Як злодзей, вострым зіркам кінуў на адчыненае вакно, пасъля на дзъверы, прыўстаў крыху з крэсла і ёмкім прыёмам тыгра, які хапае сваю здабычу, хапіў Акіліну на руکі і панёс к ложку.

Толькі шэсьць цвёрдых, частых ступаў прагучэлі ў пустой каморцы, аддаўшыся ў яе чатырох съенах гулкім рэхам, якое, у свой чарод, зыліся з апошнім трэскам ложка...

Акіліна ня помніла, што з ёю робіцца—яна згубіла памяць тады, калі яе крануў за руку Цыбулін... Звычайна так бывае ўсягды: памяць працуе ў моманты, калі ў чалавека толькі-што вынікае тое ці іншае жаданье, і гіне рассудак тады, калі вынікае жаданье захапляе сваю афяру цалкам. Акіліна на нейкі час як-бы перамагла свае пазывы, доўга валаўшыя ёю, як-бы паднялася над імі, але ў рашучыя хвіліны ў яе не хапіла сілы, і яна падалася, абязволілася. Стала цёсачкай, якая плавае па бурных хвалях, якой залежыць ад чужой волі быць папхнутай на дно, ці выхапленай... Апошняга ня здарылася: Цыбулін падапхнуў, а ня спыніў размах хваль...

Толькі праз хвілін дваццаць, а то й болей, Акіліна агледзелася, як і што з ёю зрабілася. Яна расплющыла вочы і паглядзела на вакно. На дварэ было яшчэ відна, але на лісьцях дрэў адбівалася праменьне ўжо пачырванеўшага сонца, апушчанага к заходу. Лісьце не трапяталася, знача на дварэ стаяла съціш. Акіліну інстынктыўна пацягнула ўстаць, і яна павярнула на каморку, але стрэлася поглядам з Цыбуліным, які ў растрывожаным, нясымела-сарамяжым выглядзе твару стаяў у галаве ля падушак і чакаў, пакуль яна прароніць слова, з якога-б ён мог заключыць, што яму йсьці ці аставацца. Ён прагна чакаў хоць якога зыку ад яе і нязьмігутна глядзеў ёй у твар. Акіліна нутром улавіла яго настрой і спагадліва-нядбайна, нават з агідаю, спакойным голасам праказала:

— Ідзеце, Цыбулін, мне хочацца астацца аднэй.
Ідзеце, прашу я...

Цыбулін ёмка схінуўся, хочачы яе пацалаваць, але Акіліна знакам рукі заставіла яго выпрастацца: як іграк, які жыве натужным жыцьцём, перад новым сэансам ігры адчувае салодкую трывогу мажлівага посьпеху, а кончыўшы ігру і астаўшыся з невялікім пройгрышам адчувае цяжкае разувер'е,—як гэткі іграк, пачуўся бе Цыбулін паслья слоў Акіліны. Яму не аставалася пічога зрабіць, як павярнуцца і пайсьці з хаты. Так ён і зрабіў; але каб ня даць выгляду пакрыўданага, ён з ужытай яму ёмкасцю і вяртлявасцю даў даўбачыне, завярнуўся і пайшоў к дзъверам. І калі схаваўся з кватэры, Акіліна хутка паднялася з ложка, падбегла да дзъвярэй, прыслухалася, праверыла, ці добра зачынены, і вярнулася к люстэрку. Аднак, беглы озірк на яго адбіў ахвоту пільней углядцаца, і Акіліна падыйшла к вакну і паглядзела на дзядзінца. Перад яе вачыма прайшла маладая пара, рабочы з жонкаю і маленікім дзіцянём. Гэта раптам узбудзіла ў Акіліны думкі аб Паўлусіку. Яна схамянулася і настаражылася. Прыпомніла, што маці абяцала яе абудзіць. Зацікавілася з стрывожнасцю, як з ёю было? Ці ня прыходзіла маці? Ці не застала ў кватэры Цыбуліна? Што, калі яна падглядзела што-коль век? З патайных куткоў яе душы стаў прасочвацца нейкі атручаны сполах, перамешаны з гостраю балючаю прыкрасцю. Вынікала пытанье аб чеснасці к мужу, а гэта пацягнула за сабою разуменне праступку... Съследам думка, непакорная ёй, самастойная, вярнула на памяць Ладымера... Зарухаў цэлы рой няпрыемных вобразаў. Самі сабою пачалі ўставаць нарысы прадстаячай стрэчы з мужам; вось гэта ўжо блізка, толькі мінецца ноч. Як яна паглядзіць яму ў очы? Прыдзеца таіць; а—раптам—Ладымер даведаецца—што тады? Акіліна пры гэтай думцы скала-нулася ўсёй істотаю, крэпка съцінула зубы і хапілася аберуч за косы. Нядаўна перажытае глянула ёй у очы адваротным, агідным чудзішчам, праціўным і страшным... Яна ня ведала, што зрабіць, каб хутчэй

адагнаць яго як далей ад сябе, прызабыць... Апраўдаць сябе не памыкалася, бо ня было за вошта хапіцца, толькі-б прызабыць, адыйсьці...

Акіліна ня прымешала, як увайшла ў хату маші, не пачула, як Паўлусік, пераступіўшы парог, пазваў яе, працягваючы ў руках букет красак. Нават не азірнулася на іх. Патрабавалася, каб маші падышла к ёй, зазірнула ў очы і запытала:

— Ты толькі-што ўсталала? Выбачай, я зусім забыла цябе разбудзіць у час... Бач, ня тое, што забыла, а не магла... Паўлусік зацигнуў мяне ў паплавы к самаму лесу, і ніяк я не магла яго залучыць дадому. Бегае, рэзвіцца, ганяецца за матылькамі і маладымі варонкамі, рве краскі і як быццам-бы ня чуе, што ты яго завеш... Паглядзі, вунь, колькі ён табе прынёс красак... Знарок нёс...

Падбег хлапчук і замілаваным паглядам кінуў Акіліне ў твар. Нельга было ўтрымацца перад выкрытай ласкай, якая абыймала Паўлусіка, і найчарсьцьвейшай души чалавечай. Тым болей—мацеры. Акіліна як стаяла хмурнаю, задуманаю, так раптам абярнулася ў адкрытую радасць, у нязъведанае натхнен'не. Зразу пачула, як зациокала сэрца, ablіваючыся гарачаю любасцю, як глыбока западала гэта любасць у яе душу... Акіліне прагна хацелася змыць гэтаю любасцю да свайго дзіцяці нядаўны выпадак з сабою, згладзіць туую шурпатасць, якая засталася ў яе нутры пасъля выхаду Цыбуліна. Яна скапіла Паўлусіка на рукі, моцна абняла яго, прыціснула да сябе і запойна расцалавала... Каб у гэты момант—мігнулася ёй думка—быў Ладымер, яна кінулася-бы яму на шыю і цалавала-бы доўга-доўга, пакуль-бы той не дараваў ёй яе праступку. „Я так і зраблю, толькі ён прыедзе, толькі пераступіць парог у пакой, толькі ўбачу яго твар“. Акіліне ў гэтай хвілі прыходзілася двацца ў шчырасці, якая абурала яе нашчэнт, вылівалася напаверх, як ніколі, і прасілася для перадачы часткаю сынку, а часткаю мужу. Дрэнчыла балюча, каб хутчэй яго ўбачыць і аглушыць сваёю ласкаю.

— На, толькі панюхай, мама, як добра пахнуць краскі,—падаў мацеры пучок красак Паўлусік.

Акіліна зноў падняла сынка, зноў пацалавала яго і панюхала краскі. Тонкі, далікатны пах канюшыны і валошкі, цюцюпану ѹ куколю стромым жаралком уліўся ёй у лёгкія...

— Мой сынок, ты, мабыць, шчыра любіш сваю маму?—разжалабена запытала яна Паўлусіка.

— Я вас вельмі люблю, мамачка.

Старая, нязъменна сочачы за дачкою і ўнукам, за тым, як яны галубяцца, цешылася з абоіх, умілялася шырокаю ўхмылкаю на твары. Яна ўжо даўно не прымечала гэтага з Акілінаю і думала сабе, з якое прычыны ў яе гэткая перамена.

— Ты мо́ хацела куды пайсьці ды праспала?— запытала маці, каб не сядзець моўчкі.

— Не хацела... пайду другім разам,—адказала Акіліна, і раптам пахмурнела, задумалася. Паўлусік хапіў яе за руку, а яна змаўчала. Акіліну запрырыла адно напамнен'не аб ранейшым. Хай-бы нікто ня кратайся сёньнешняга дня ў яе жыцьці. Ён так глыбока страсянуў яе істоту, так балюча раніў сэрца і так многа вытачыў крыві, што яна гатова-б праклясьці яго, гатова-б выкасаваць з свайго жыцьця... Чым ён кончыцца для яе?

Паўлусік узяў мацеру за руку і падвёў к вакну, паслья пабег і прысунуў зэдлік, устаў на яго і, аднэй рукою трymаючыся за мацеру, другою абапёрся на падаконьнік, схіліўся ў вакно.

— Можа тата едзе?

Старая падышла таксама і прытрымала Паўлусіка за фалду кашулькі.

— Тата заўтра вернецца; сёньня ўжо вечар, паглядзі, сонейка зайшло, і ў лесе ваўкі ходзяць...

— А мне гасцінца прывязе?

— Прывязе, пэўна прывязе.

— А чаму ён сёньня ня едзе? А мо́ яшчэ і прыедзе?

„Можа дзе ѹ едзе“—падумалася Акіліне, і яна міжвольна выцягнулася ў вакно і паглядзела ў бок

выйезду з Скупляў. Чорны змрок, згушчаны ў каронах дзярэў, спадаў шэрай палатнінай к зямлі. Сіняе неба цьмілася змрокам, мяняючы празрысты промені на смуглы одсвят тухнучага заходу. Над лесам, яшчэ ниярка, мігацела вячорка. Яе вітаў жабін хор, рэзвыя дзіцячыя крыкі на дзядзінцы.

— Не паедзе, дзеткі, сягоныя; будзем лажыцца спаць, сыночак.

— Я пачакаю яшчэ...

— Трэба спаць, набегаўся за дзень... Лажэмся...

IX

Паўдзённае сонца пякло, як і ў папярэднія дні. Стаяла духата—усе лужыны і канавы павысыхалі і ліпкі глей пакалоўся глыбокімі маршчынамі. Нават ветрыку не знаходзілася, каб паварушыць санлівымі расьлінкамі. Куды там гнаць коні ў такую пагоду! Фурман Посік, аднак, нясьціхана матаў пугаю, разпо-разу хвастаў то правага, то левага і нокаў-нокаў... Але гэта было на паказ, няшчыра, абы не сядзець маўчліва і непарухна.

Ладымер яшчэ ў лесе зълез з возу і, ідучы з ім, вёў гутарку з Даміцэлляй Гумбінскай, маладою, паходзелаю, з чэрствым, памятым тварам ні-то дзяяўчынаю, ні-то маладзіцаю. Яна была адзета ў моднае плацьце, перароблене з старога, з қароткімі рукавамі, буланае фарбы. Прычоска, таксама модная, біла на зухаватасць і прыдавала Даміцэлі выгляд дасканалай артысткі. Тоўсты слой пудры на твары і чорныя пісагі пад сінімі вачыма, заўпалымі, непразрыстымі, кармон, як кроў, на губах, худых і тонкіх, пад стройным носам, які-б вельмі пасаваў ёй, каб крыху паўнейшымі былі яе шчокі, заўпалыя, роўныя, як дошка, грудзі, з сінімі жыламі, з гострымі вытыркамі ключыц—съведчылі аб нярадасным жыцьці жанчыны. Можна было пашкадаваць яе і пашкадаваць шчыра. Але бедны выгляд жанчыны ўсё-ж ня суміў яе, а быццам-бы быў зусім нязначным фактам у яе жыцьці: яна была жывучая, рэзва, з настроем вяла гутарку з Ладымерам. Парог і агароднік, якія ехалі разам, че

маглі зъдзівіцца, адкуль у іх бяруцца слова і адкуль старчае цікавасьці. Між сабою яны падсьмейваліся і раскрывалі вочы.

Выехаўшы на грудок, з якога віднеюцца Скуплі ў чатырох вярстох, Ладымер настаражыўся, кінуў гутарку аб сваёй працы ў Ленінградзе і ўрачыста пра-казаў да Даміцэлі:

— Паглядзеце, чым-жа гэта не краса?

Даміцэлі ажно прыўстала на возе і паглядзела на Скуплі.

— Праўда, прыгожая мясьціна. Я так даўно ўжо была ў маёнтку. Толькі перад вайною. Некалі езьдзіла з Масквы да знаёмых у маёнтак. Як весела праводзіла час! На поплаве зъбярэмся і строім спектакль, сярод красак, у вянкох, у траве. Цікава ўспомніць,— пахвалілася Даміцэлі.

— Вось цяпер затое пагуляеце. Толькі выяўце жаданье асташца ў нас за кіраўніка тэатрам і будзеце гуляць па паплаве ўволю.

— Што-ж, я буду ў вас лішнім ротам... Праўду кажучы, я ад вас нічога, апроч яды, не патрабую. Я бескарысна памагу вашай працы. Я дзеля служэння тэатру, даступнаму для народу, многім афяравала. Кінула некалі багатых бацькоў, кінула імянітага жаніха, усё, што абяцала мне замуства—пайшла ў тэатр, каб служыць народу...

Яе слова прыемна казлыталі Ладымера. Ён ня думаў, слухаючы Даміцэлю, ні аб чым, нават аб сям'і, а выключна быў заняты плянаваньнем тэатральнай чыннасці для сябе і для Даміцэлі. Яго цешыла і лісьціла тое, што яму ўдалося зусім выпадкова натрапіць на Даміцэлю, угаварыць яе ехаць. Як многа можна зрабіць з ёю! Ладымер пераканаў у гэтым Парога, калі ўгаварваў чым-колечы пасабіць ёй. Запрашэнне пячніка і выпаўненьне спраў, звязаных з рэмонтам паравіка, адыйшлі на задні плян, зацямніліся — то было дробным для Ладымера.

— Вось гэты дом—гэта палацы паноў-магнатаў Крэўскіх,—паясьняў Даміцэлі Ладымер.—У другім паверху мая кватэра, а ў ніжнім—зала для тэатру. А

пабачыце, які з балькону дзіўны выгляд у парк! Мы прыедзем, паабедаем, і я вам пакажу ўсе месцы. Пабачыце...

Яны спусьціліся з грудка. Парк засланіў сабою будынкі саўхозу. Ладымер падсеў на воз і вярнуўся да ранейшага апавяданьня аб сваім жыцьці на заводзе, аб прычынах захаплення тэатрам. Даміцэля ўважліва яго слухала, закідала пытаньнямі, цікавілася многімі падрабязгамі.

У захапленні гутаркаю, абое не прымячалі нічога, што было абапал дарогі, скора, ці не, даедуць. Толькі больш громкія выкрыкі фурмана адцягвалі іх увагу і то на момант. Нават топалі, асаджаныя абапал паўздарожку пры самым саўхозу, не звярнулі на сябе іх увагі.

— Вось і дома, якраз чатыры гадзіны,—знарок гульчэй праказаў Парог, калі коні зьвярнулі ў маёntак.

Гэта перарвала гутарку Ладымера з Даміцэляй, і яны прымоўклі. У маўчаныні прыехалі на дзядзінец. Калі фурман прыпыніў каля ганку коні, а з усіх баку сталі зъягатца дзеці, Ладымер першым зълез з возу і прыглядзеўся на дзяцей, шукаючы свайго Паўлусіка. Яго ня было.

— Давайце, я вазьму ваш клунак і пойдзем да мяне,—запрапанаваў ён Даміцэлі.

Тая маўчліва згадзілася. Ладымер пасабіў ёй зълезыці, дастаў невялічкі стары і падраны саквайж і ўзышоў на ганак.

— Прыходзьце, таварыш Парог, у тэатр.

— Ня ведаю, спачыць хочацца з дарогі; хіба заўтра ўжо.

— А я вось з Даміцэляй Вікэнтаўнай пайду аглядаць.

Не атрымаўшы адказу, ён пайшоў у дзвіверы, прапускаючы ўперад Даміцэлю, а сам нясучы яе клунак і свае пакункі.

На сходах, толькі яны намерыліся паднімашца, іх стрэў Паўлусік. Радасны таму, што напаткаў бацьку, хлопчык уголас пракрычаў, не зважаючы на Даміцэлю:

— Мы з вакна цябе ўгледзелі. Мама сядзіць у пакоі і цябе чакае. Прывёз мне гасьцінца?

— Бяжы, сынок, уперад, дома дам, бяжы.

Але на ўсходах Паўлусік не адыходзіў ад Ладымера, а толькі йшоў першым, як-бы правадыром. На калідоры-ж ён пабег к дзвіверам кватэры, пастукаў, паслья адчыніў іх і, ускочыўшы ў пакой, пракрычаў:

— Мама, вось і тата. Ды з нейкаю цёцяю навэт. Прыйгатуй яму гарбаты.

Гэта пачуў Ладымер яшчэ за парогам. А калі пераступіў у кватэру, то ўгледзеў, як Акіліна паднялася з крэсла, зрабіла некалькі кроکаў к сталу і разам адварнулася.

— Акіліна, добры вечар!—прывітаўся Ладымер.— Як маешся?

Акіліна павярнулася да яго, потым акінула пада-зроным поглядам Даміцэлю і проказала не сваім, а пад-казаным тут-же агідным голасам:

— А гэта хто?—показала пальцам на Даміцэлю.

— Пазнайцеся—Даміцэля Гумбінская, драматыч-ная артыстка. Прыйехала к нам на гастролі. Пазнайся.

Каб пераняць мажлівую выйсьці прыкрасыць, на што былі даныя, Даміцэля першаю падышла да Акіліны і працягнула ёй руку. Акіліна несхаця прывіта-лася і адышлася к вакну.

— Сядайце, Даміцэля Вікэнтаўна,—запрапанаваў Ладымер:—А ты, Акіліна, дай нам паабедаць.

— Я не варыла.

— Дык звары.

— А ты дасі з чаго?

— Чаму гэта?.. Што тут за штукі такія!—пага-рачыўся Ладымер і зразу прыціх, успомніўшы пра Даміцэлю.—Пашукай чаго; а не—на гроши ды паста-райся купіць.

Нічога не адказаўшы, Акіліна выйшла з кватэры. З-за дзвіярэй пазвала Паўлусіка і вялела яму паклі-каць бабулю. Хлопчык хутка пабег па калідоры.

— Скажы, хай баба йдзе дасьць есьці бацьку,—
пусьціла за ім улагонку.

Сама-ж выйшла на дзядзінец, пастаяла крыху
каля ганку і крута павярнула к парку.

Увайшоўшы ў парк, Акіліна, разам з подухам
асьвяжаочага паветра, пачула ў сваім нутры цяжкае,
балючае самапачуцьцё: як быццам-бы хтосьці съціснуў
яе сэрца і прыпыніў на самым развою ажыцьцяўлень-
не салодкіх выпакутаваных у апошняя хвілі надзея,
быццам раптам пагаслы ўсе агенчыкі толькі-што на-
роджаных жаданьняў, разылічаных плянаў, і яна аста-
лася аднэю-адна, чужою для сваіх і для чужых. Ногі
пераступалі міжвольна, бо ў яе ня было ніякіх наме-
раў, ні рашчотаў, куды йсьці і што рабіць. Вакол
вісела цёмная заслона, канцы якое сыходзіліся ў ква-
тэры, у істоце прывезенай Ладымерам дзяўчыны, а ў
сэрцы, съціснутым, хвалявала бурлівая, ядавітая злосьць.
Штохвілю Акіліне рабілася цяжэй на душы і што-
хвілю злосьць мацней стукала ў мозаг.

У гэткім становішчы, бяспытальна, яна прайшла
ўвесі працяг дарожкі, вярнулася назад і заламала на-
права. Прайшла яшчэ ганоў са двое і паслья прысела
пры кусьце агрэсту. Доўга прасядзела, кіпучы і зга-
раючы ў нарастаючай злосьці. Падкінулася сударгі,
нэрвовасьць. Акіліна вярцелася і так і сяк, зрывала
лісьце з агрэсту, не зважаючы на калюшкі, шчыпала
траву, закідала голаў кверху, топячы пагляд у гушчы
лісьцяў. Не зважала на пяяньне птушак, ня дбала пра
шэршні, якія гулі вакол яе. Нешта пазывала яе знай-
сьці выразнае рашэньяне, разарваць кола заварожнасьці,
пераступіць вынікшы рубікон. Але, як і што? Якімі
сродкамі, якім чынам? Акіліне рабілася душна ад аха-
піушага яе абурэння, падыходзіла к горлу моташ-
насьць... Нарэшце, мо' праз гадзіны паўтары цяжкіх
душэўных пакут, раптам, як-бы хто пусьціў ёй элек-
трычную іскру з дзесяткаў вольт па сіле, Акіліна
ўсхапілася на ногі, саступіла на дарожку і съпешным
крокам, уверана, затаіўшы нейкую страшную думку,
пабегла напрамкам к муру, паміж сажалкі.

XI

Астаўшыся ў кватэры ўдваіх, Ладымер пільна прыглядаўся Даміцэлі ў твар, баючыся, каб хаця не адбілася яго дамашнє жыцьцё на яе настроі. Дэмонстрацыя Акіліны, якую падмеціла Даміцэля, кранула яе за сэрца. Можна было думаць, што яе чулая душа адзыўчыва на ўсе вібрацыі людзкога жыцьця. Ладымер глядзеў на артыстку, як на ценькае далікатнае стварэнье, як на шклянную лялечку, якую трэба на-сіць з асьцярогаю. Гэтым зъясьніеца тая павага і ўшанаванье, з якімі ён спрадвоздзіў яе праз усю дарогу. Ладымеру вельмі хацелася даць мажлівасць Даміцэлі прыстаканіцца ў яго сям'і, даць ёй месца ад-пачыць і адначасова выкарыстаць для культурнае працы. Яму ня прыходзіла на думку, што Акіліна можа дапусьціць тую ці іншую западозранасць у яго чэс-насці да яе. За сем гадоў сумеснага жыцьця ён ва-чавідка даказаў жонцы сваю вернасць і нават пава-гу. Ці можна, сапраўды, у кожнае спатканье муж-чыны з кабетаю ўкладываць родавыя мотывы? Ці на гэтым пабудаваны адносіны між двумі людз-кога роду? Ладымер у захапленыні ідэяй тэатру на вёсцы, яго дабрачыннай місіі, забыўся аба ўсім ін-шым, фактычна адаптнай усё ад сябе. Па яго думцы і няма нічога ў жыцьці, што-б раўнялася пасъвячэнью сваёй істоты ідэі агульнага добра. Каб хто яму сказаў па дарозе дадому, што Акіліна зусім ня здатна падзяляць яго натхненне, з прычыны за-прашэнья Даміцэлі на гастролі ў Скуплі, Ладымер ня даўся-б гаварыць.

З гэткаю думкаю Ладымер прыехаў дамоў, з ёю-ж увайшоў у кватэру. Знаёмачы Акіліну з Даміцэляй, ён думаў, што зробіць гэтым прыемнасць жонцы, і тая з патрэбнай увагай паглядзіць на артыстку і рап-там—на табе—адкрытая воражасць. Ладымер ня мог заставацца спакойным, бачачы нялюдзкае абхаджэнье Акіліны. А калі яна пайшла з пакою, Ладымер раз-по-разу азіраўся на дзъверы, прыслухоўваўся да кож-нага стуку ў калідоры і нездаволена адварочваўся.

У нутры яго закіпела злосьць на Акіліну, і ён ня мог спакойна гутарыць з Даміцэляй. А тая, з свайго боку, адчувала няроўнавагу Ладымеравага настрою і закідала думкамі наперад, як быць, ці асташца, а калі не, то куды ехаць.

— Ваша жонка, відаць, пакрыўджана тым, што я прыехала з вамі?

— Нічога, зъмірыцца, — нераўнадушна адказаў Ладымер, прыўстаў і паглядзеў у вакно.— З вашым братам усялякае бывае. Адны гэткія, а другія іншыя,— ён пусьціў па твары знароочыстую ўхмылку.

— Я думаю, таварыш Ложка, што мне мо' лепиш будзе, калі я выеду ад вас.

— Ніякім чынам; нельга папускацца розным капрызам. Мала што яна захоча? Ёй не падабаецца, што займаюся тэатрам, паслья нойдзецца іншае што...

За дзьвярыма пачуўся тонкі галасок Паўлусіка. Абое, Ладымер і Даміцэля, настараўжыліся і абярнуліся паглядамі да дзьвярэй. Ладымер сабраўся папінць Акіліну і ў думках падбіраў адпаведны сказ. Паўлусік адчыніў дзьверы і першы ўбег у хату. А съледам увайшла цешча. Ладымер спаў з сэрца і спакойным тонам запытаў у Паўлусіка:

— А дзе-ж мама?

— Ня ведаю, пайшла на дзядзінец.

— Вы, маці, яе ня бачылі?

— А ці-ж яна ня дома?— запытала цешча.

— Пайшла недзе.

— То хіба ня будзем яе чакаць, а сядайце ды абедайце,— праказала цешча, прыглядаючыся на Даміцэлю,— Акіліна надыйдзе.

— А ласьне ёсьць што-кольвек абедаць?

— Варылі сёе-тое.

Ладымер скрывіў злосную міну і цвёрдым голасам адказаў:

— А яна-ж казала, што няма чаго... Давайце, што ёсьць... Сядайце, Даміцэля Вікэнтаўна. Сядай, Паўлусік.

Хутка старая падала на стол капусту і ўсе ўчаць-вярох прыняліся абедаць. За абедам ніхто нічога ня гутарыў, і Ладымер, як і да гэтага, пазіраў на дзьверы і чакаў з няцерпам Акіліну.

Цешча таксама непакоілася за дачку, некалькі разоў устаючы з-за стала і падыходзячы да вакна.

— Дзе яна дзелася?—ня стрымалася Ладымер, вылазячы з-за стала.

— Я хіба пайду пашукаю яе?—запытала цешча і, не чакаючы адказу, выйшла з хаты. Паўлусік пабег за бабаю.

Ладымер няпрыветным зіркам правёў іх да дзьвярэй і пасъля абярнуўся да Даміцэлі:

— Давайце, Даміцэля Вікэнтаўна, я павяду вас паказаць нашу сцэну?

— Давайце,—згадзілася Даміцэля.

Яны тут-жা выйшлі з кватэры. Ладымер з хвілінку паставаў за дзьвярыма, ня ведаючы, як быць, ці пакідаць незапёртай кватэру, ці мо' пачакаць, пакуль хто вернеца. Рашыў пакінуць.

Паціху, моўчкі прыйшлі яны калідор і спусьціліся па сходах на ганак.

— Давайце пройдзем у парк, да сажалкі; там паглядзімо красак і культурную агародніну, а пасъля пойдзем у памяшканье для тэатру. Паглядзіце, якая прыгожасць прыроды!—запрапанаваў Ладымер, і яны павярнулі ў парк тэй-жা дарогаю, якою йшла Акіліна.

Але ўвайшоўшы, яны не пайшли ў глыб парку, а павярнулі налева да сажалкі. Ідучы, Ладымер падрабязна расказваў Даміцэлі сучаснае становішча саўхозу і яго мінуласць. Даміцэля ня так слухала яго, як давала выгляд, што слухае; сама-ж з зацікаўленнем пазірала па бакох, прыглядаючыся да кожнага дрэва, да ўсялякага кусьціку. Пралятала птушка—яна кідала ёй усьлед свой погляд, вярцеўся матылёк—Даміцэля прыпынялася і, як дзіця, памыкалася кінуцца і злавіць. Яе ачулая душа, сасмагашая па чистым па-

ветры, па зелені, па пяяньню птушак, апівалася вакольнымі вобразамі і цешылася. Даміцэлі не хацелася і шавяльнуць мозгам, не хацелася на момант адцягнуцца ўбок. Роўная, ціхая гутарка-гудзеньне Ладымера толькі была дапаўненънем агульной музыкі, якую вялі мошкі, птушкі і ціхі шэлест лісьцяў. Працягнуўшы руку, Даміцэля гладзіла кусты, мацала камлі клёнаў і ліп, лавіла тоненъкія павуцінкі. Ужо забылася аб tym, што прыдзеца аглядаць вядомыя мясыціны—дзеля чаго, калі ўвесь парк—адна суцэльная прыгожая мясыціна. Яна-б, чулася так Даміцэлі, ішла-б бескансечна сваім роўным ціхім крокам і не стамілася-б. Усё-б любавалася, усё-б мілавала жывучую прыроду.

Каля старой, пахіленай, абросшай мохам альтанкі Ладымер павярнуў налева. Даміцэля не зауважыла гэтага. Толькі калі яны прайшлі з паўганоў і між густых кустоў крушыны і какалушки яна спынілася вачыма на лапінах цёмнае вады, тады запытала Ладымера:

— Ці ня сажалка вунь?

— Вось, налева ад яе клумбы красак. Забачыце, як мастацка іх рассадзіў Парог. Сам агроном і з замілаваньнем любіць сваю справу. Дарагі чалавек. Каб такіх пабольш. Вось ужо дык са шчырасцю працуе для савецкае ўлады—няма чаго казаць. Ведаеце, мяне затым і зманілі сюды. Думаю, што нам уласца цалкам аднавіць гэты саўхоз. Я вазьмуся каля паравіка, адстрою млын, лесапілку і крухмальню... А вы... Убачыце, як усё заверціца, заходзіць. А паставіўши на мазь—перадаць съядомым працаўнікам, якія-б глядзелі на гаспадарства, як на сваё ўласнае... Вось, Даміцэля Вікэнтаўна, у чым заключаецца адно з адпаведнейшых заданьняў—зрабіць культурнымі нізы. Улахыць у душу цёмнага селяніна выразнае адзінанье дзяржаўнасці, доўгу перад вобчаствам, перад усім чалавецтвам. Нельга зараз глядзець на казну, як на нешта чужое, на вошта часамі (а то і часта) можна махнуць рукою. Нельга ламаць і па кусочках ~~расьцягаць~~, як то многія робяць яшчэ і да гэтага часу...

Памойму, Даміцэля Вікэнтаўна, правядзе́ньне асьве́ты—то першае заданьне ня толькі правіцельства, а і нас, больш-менш съядомых людзей. Вось чаму нам асабліва трэба налегчы на тэатр. Трэба паказаць рэволюцыйную драму, асьвятліць вялікія ідэі; а поруч—наставіцельныя пастаноўкі... Усё відаць, ня трэба на́тужваць памяці. Селянін ня прывык думаша над пра-чытаным, ды і чытаць у большасці ня ўмее. Перш паказаць яму трэба вобразамі, ачула, як на далоні.

— Стойце, Ладымер Сымонавіч!—раптам жахліва закрычала Даміцэля, тузнуўшы Ладымера за рукаў:—Вунь жонка ваша йдзе сюды...

Ладымер разам спыніўся і паглядзеў між бераг сажалкі, да якой яны падыйшлі. Зусім недалечка ад іх, подбегам, з кіём у руках, ішла Акіліна.

— Дзе ты была дагэтуль?—паслаў Ладымер настырэч, сумеўшыся, аднак, гэткай стрэчы. Адказу не не атрымаў.

Даміцэля на некалькі кроکаў адступілася ўбок і нязьмігутна глядзела на Акіліну. У яе нутры зашчымела, зарухалі палахлівыя думкі. Як зьевер, захоплены зьнянацку ахвотнікамі, яна ня ведала, куды падацца, як кіўнуць галавою, як шавяльнуць губамі. Не глядзела на Ладымера, бо не чакала ад яго жаднай дапамогі.

Ладымеру перадаўся яе настрой, і ён таксама ча-каў нечага надзвычайнага і няспынна паводзіў вачыма то ўправа, то ўлева. Калі Акіліна падыйшла зусім блізка, на адгон якіх пяцёх кроکаў ад іх, ён кра-нуўся з месца, каб яе супыніць. Але Акіліна хіснула-ся ўбок і шустрым скокам, як кошка наскакаючы на птушку, кінулася на Даміцэлю. Ладымер ня ўсьпіеў агледзеца, як абедзве жанчыны шчапіліся за вала-сы, завярцеліся клубком, закрычалі.

— Курва паганая! Ты прыехала жыцьцё мне разъбіць!—дзіка кричала Акіліна, перамагаючы Даміцэлю і таўхаючы яе ў бок сажалкі. Даміцэля, падаўшы некалькі выкryкаў, агаласіўшы ўвесь парк, ціха стагнала.

Ладымер быў ашаломлены. Хвілін са тры ён не знаходзіў, што зрабіць, захоплены зънянацку нечаканым выпадкам. Прастой ён яшчэ момант, Акіліна ўпіхнула-б Даміцэлю ў сажалку... Але хутка ён знайшоўся, падбег да Акіліны і сцапаў яе ззаду за aberуч. Даміцэля міжвольна падалася ў бок і, зачапіўшыся за ламачыну, грымнулася на землю. Акіліна ва ўсю моц закрычала ў абдыме Ладымера:

— Згубца-а! Пракля-а-ты згубца,—і залілася сударжнымі ўзыдамі.

Масква—Менск,

1924 г.

Студзень—Люты.



Добрая книжка!

21.05.1907 въ събота изпратихъ къмъ градоначални
къмъ градоначалници на всички съдии и прокурори
във всички съдилища въ града и въ областта
първостепенни съдилища и прокурори въ областта
и въ града. Първостепенни съдилища и прокурори
иматъ за задача да предадатъ всички подозирани
за убийствата въ съдъ и да съдятъ ги.

ВЪМЕСТ

	Стар.
Спатканьне	3
„Лайдак“	10
Вялікодная каробка	16
Байструк	27
Распусынца	40
„Дойдзэм, сынок“	45
Шукаючы працы	50
Сымонка-іжынэр	64
Бягунец	72
Штрэйкбрэхер	80
На руінах	94V
Помста	12N
„Больш за ўсіх“	136
Трэскі на хвалях	165
Чырвонаармеец Панкел Ліпа	209
На новых месцы	246

b 2

Б. Адзел
1994 г.





B00000001950703